

# **Парушэнныі правоў чалавека ў Беларусі ў 2007 годзе**

**Аналітычны агляд**

**Менск 2008**

# ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

## Аналітычны агляд

**Аўтары:** БЯЛЯЦКІ Алесь  
РЭВЯКА Тацяна  
СТЭФАНОВІЧ Валянцін  
ЧАВУСАЎ Юрый

**Рэдактары:** БЯЛЯЦКІ Алесь  
РЭВЯКА Тацяна

У Аглядзе прадстаўлены аналіз сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі за 2007 год. Зборнік утрымлівае найбольш відавочныя і харacterныя факты парушэнняў правоў і свабодаў грамадзянаў краіны за гэты перыяд.

Агляд падрыхтаваны на падставе асабістых зваротаў ахвяраў парушэнняў правоў чалавека, фактаў, зафіксаваных праваабаронцамі, а таксама інфармацыі з адкрытых крыніцаў (CMI, інтэрнэт- сайты [spring96.org](http://spring96.org), [svaboda.org](http://svaboda.org), [baj.ru](http://baj.ru), [charter97.org](http://charter97.org) і інш.).

У кнізе выкарыстаныя фотаздымкі Юліі Дарашкевіч, з сайтаў [spring96.org](http://spring96.org), [photo.bymedia.net](http://photo.bymedia.net), [nn.by](http://nn.by).

## УСТУП

У 2007 годзе ў Беларусі існавала надзвычай моцная залежнасьць сітуацыі з выкананьнем правоў чалавека ад агульнай палітычнай каньюнктуры. З аднаго боку, жаданыне беларускіх уладаў любым чынам кантролюваць палітычныя сітуацыі ў краіне працягнула палітыку ўдышэння грамадзка-палітычных правоў і свабодаў; з іншага — пагаршэнне эканамічных стасункаў з Расіяй выклікала неабходнасць паляпшаць адносіны з краінамі Еўразіі, што прадвызначыла «дазаванасць» рэпрэсіяў і нават перыяды часовага іх зъмяншэння.

Пачатак 2007 году быў адзначаны рэзкім пагаршэннем стасункаў з Расіяй, звязаным з падвышэннем коштаў на газ. Адбыўся крах геапалітычнай палітыкі А. Лукашэнкі і пэўных палітычных ды эканамічных колаў, зарыентаваных на ўсходнюю краіну-суседку. Адпаведна, імкліва адбылася геапалітычная пераарыентация — прыкметна павялічыліся намаганыні беларускіх уладаў палепшыць эканамічныя і дыпламатычныя стасункі з еўрапейскімі краінамі. Але Еўразіяз у сваіх 12 умовах, прынятых у 2006 годзе, недвухсэнсоўна звязаў паляпшэнне эканамічнага супрацоўніцтва з Беларусью з дэмакратызацыяй беларускага рэжыму. Гэтая пазіцыя неаднаразова была пацверджданая і ў 2007 годзе. Так, падчас канферэнцыі «Еўразіяз і Беларусь: новыя выклікі», якая адбылася ў Брусэлі ў лютым, прэзідэнт Еўрапейскага парламента Ганс Герт Петэринг заявіў, што «калі Беларусь усё ж такі прадэманструе гатоўнасць да супрацоўніцтва з ЕЗ, то дыялог павінен праводзіцца на аснове раней сфармульянных Брусэлем умоваў». Першае, што павінны зрабіць улады Беларусі, — выпусціць палітвэзяньняў. Гэтую ж рашучую пазіцыю занялі і асобныя еўрапейскія дзяржавы.

У сваю чаргу, беларускія ўлады адмаўляліся прызнаваць наяўнасць у краіне праблемаў, звязаных з выкананьнем правоў чалавека. Праграмным у гэтым сэнсе стаў выступ А. Лукашэнкі ў красавіку перад журналістамі, дзе ён заявіў: «Беларусь ніколі не выступала супраць Еўропы... Але ім, бачыце, не спадабаліся нашы ўнутраныя праблемы, праблемы апазіцыі, ім не спадабалася наша выбарчае заканадаўства». Паводле ягоных словаў, Захад «зацыкліўся на нейкія права чалавека... Самае галоўнае права чалавека — гэта права на жыцьцё, на працу, заработка плату. У нас што, гэтыя пытаныні горш вырашаюцца?»

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

А. Лукашэнка не признаў наяўнасць у краіне палітычных зъняволеных: «Нам прад’яўляюць непрымальныя прэтэнзii, яны як цвердалобыя бараны, упёрліся ў гэтыя вароты і, напрыклад, патрабуюць вызваліць нейкіх палітвязняў... У нас няма палітычных артыкулаў, і мы ім паказалі, за што асудзілі гэтых людзей. Гэта людзі, якіх еўразьвязаўцы за свае гроши пхалі на барыкады, і ім хочацца іх адтуль выцягнуць». Больш таго, ён разглядаў пытаныне з палітычнымі зъняволенымі як предмет для палітычнага гандлю: «Добра, прыйдзіце, прызнайце, што вінаватыя, папросіце прабачэння перад беларусамі і скажыце: «давайце вырашаць пытаныні». Адносна съмяротнага пакаранняныя была заўленая адназначная пазіцыя: «У нас жа праведзены рэферэндум па гэтым пытаныні, і я ня ў сілах гэта адмяніць». Былі пацьверджаныя і далейшыя заходы па абмежаваньні дзеянасці незалежных СМИ: «Яны кажуць пра свабоду СМИ. Напрамілы бог, хай пішуць апазіцыйныя газеты, але яны ўжо дайшлі да таго, што прапаноўваюць дзяржаве распаўсюджваць гэтыя апазіцыйныя газеты... Гэтага нідзе няма, і мы гэтага рабіць ня будзем».

Улічваючы вырашальнае значэнне пазіцыі А. Лукашэнкі на фармаванье алгарытму дзеяньняў уладаў, ягоныя выказваныні па праблематыцы захаванья праваў чалавека былі пакладзеныя ў аснову іх падводзінай на працягу ўсяго году.

У спробе зрушыць пытаныне захаванья праваў чалавека ў Беларусі таксама актыўна дзеяйнічаў урад Злучаных Штатаў Амерыкі. У красавіку Менск наведаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крамер, які сустрэўся з вышэйшымі дзяржаўнымі асобамі Беларусі, у тым ліку — з намесніцай главы Адміністрацыі презідэнта Беларусі Наталіяй Пяткевіч. Асноўныя пытаныні, якія закраналіся падчас гэтых сустрэചаў, Дэвід Крамер сформуляваў наступным чынам: «Маё пасланьне беларускім уладам вельмі пэўнае. У беларускага ўраду ёсць два шляхі. Адзін шлях можа прывесці да паляпшэння стасункаў паміж Беларусью і ЗША. Гэты шлях складаецца з ажыццяўлення пэўных дзеяньняў — вызвалення абсалютна ўсіх палітычных зъняволеных, спынення крымінальнага перасыльду апазіцыі, у тым ліку актыўістаў Маладога Фронту, мірнага правядзення акцыі «Чарнобыльскі Шлях» і правядзення без праблемаў Кангрэсу дэмакратычных сілаў. Калі гэтыя крокі ня будуць зробленыя, я баюся, што нашы стасункі сур’ёзна пагоршацца. Цяпер справа за ўрадам Беларусі».

У выніку гэтых перамоваў беларускія ўлады вымушаныя былі паслабіць ціск на актыўістаў беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Так, неу забаве, датэрмінова былі выпушчаныя на волю троє палітычных зъняволеных: палітыкі Мікола Статкевіч, Павел Севярынец і праваабарон-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

ца Кацярына Садоўская. Крымінальны працэс супраць пяцёх актывісту «Маладога Фронту» прывёў да нечувана мяккіх прысудаў — штрафу і папярэджання. У траўні былі спыненыя крымінальныя справы, распачатыя супраць дэмакратычных актывістаў Тацяны Яловай, Дзяніса Дзянісава, Вячаслава Сіўчыка, Мікіты Краснова, Аляксандра Урыўскага, Аляксандры Ясюк і Наталі Старасцінай. Адносна спакойна прайшла масавая акцыя «Чарнобыльскі Шлях».

Аднак ва ўладаў не хапіла палітычнай волі выпусьціць на свабоду астатніх палітычных зыняволеных — экс-кандыдата ў презідэнты Аляксандра Казуліна, моладзевых актывістаў Зымітра Дашкевіча і Артура Фінькевіча. Больш таго, 3 красавіка па палітычных матывах быў арыштаваны палітык і публіцыст Андрэй Клімай.

Выказвалася меркаваньне, што датэрміновае вызваленіе Мікалая Статкевіча і Паўла Севярынца зьяўляеца спробай беларускіх уладаў захаваць прэферэнцыі ў гандлі з Еўрасаюзам. Але, па словах ангельскага амбасадара Браяна Бэнета, «іх вызваленіе толькі ненашмат раней за канчэніня тэрмінаў зыняволенія наўрад ці можна назваць важным крокам Беларусі ў напрамку да дэмакратыі». У чэрвені прэферэнцыі ў гандлі Еўразіязу з Беларусью былі адмененія, і перыйяд «лібералізацыі» скончыўся. У верасні прайшлі іншыя крымінальныя працэсы супраць маладафронтатаўцаў, а супраць зыняволеных Зымітра Дашкевіча і Артура Фінькевіча былі ўзбуджаныя новыя крымінальныя справы.

Наступ на сацыяльныя права, які правялі беларускія ўлады ў 2007 годзе, прыняўшы закон аб скасаваньні льготаў, выклікаў супраціў асобных сацыяльных групаў. Найбольш актыўна выступілі студэнты, пазбаўленыя льготнага праезду ў грамадzkім транспарце. Былі праведзеныя шматлікія перформансы, пікеты, распаўсяджаўлася інфармацыя з заклікам бараніць свае сацыяльныя права. Былі адзначаныя выступы донараў і нават школьнікаў: 16 снежня, калі ўступіў у дзеяніне закон, 23 навучэнцы школаў з Мазыра выйшлі на цэнтральную плошчу гораду, пратэстуючы супраць адмены льготаў на транспарце.

Улады адказвалі на пратэстныя акцыі жорсткім перасльедам. Так, у Менску 21 траўня падчас разону студэнцкай акцыі пратэсту ў Праку дружбы народаў супрацоўнікі міліцыі жорстка зьбівалі ўдзельнікаў. За ўдзел у акцыі супраць адмены льготаў, якая адбылася 23 траўня, двое студэнтаў — Ян Міхайлаў і Мікалай Коршунаў — былі аштрафаваныя. 4 чэрвеня шасціцярых актывістаў-студэнтаў, затрыманых падчас перформансу, асудзілі на розныя тэрміны зыняволенія, прычым разгон акцыі зноўку суправаджаўся ўжываннем съпецназаўцамі дубінак і зьбіцьцём.

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Аднак у цэлым выступы ў абарону сацыяльных правоў у межах краіны не перараслі ў масавыя акцыі пратэсту і былі нешматлікімі і разрозненымі.

Спрабуючы нейтралізаваць актыўнасць грамадзкіх і палітычных актыўістаў перад вялікімі акцыямі, беларускія ўлады шырока ўжывалі такі метад, як прэвентыўная затрыманыні, выкарыстоўваючы супраць іх нікчэмныя абвінавачаныні ў «дробным хуліганстве». Падчас кампаніі па выбарах у мясцовыя Саветы, якія адбыліся 14 студзеня і ня сталіся значным фактарам у грамадzkім жыцці краіны, тым ня менш было рэпрэсавана па палітычных матывах 25 асобаў. Была ўзбуджаная крымінальная справа супраць журналіста і праваабаронцы Валерыя Шчукіна, былі арыштаваны і зняволены старшыня Моладзі БНФ Алеś Каліта, віцебскі праваабаронца Павел Левінаў, гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут, назіральнік з Гародні Мікола Лемяноўскі.

Масавымі затрыманынямі адзначылася падрыхтоўка да сьвяткавання Дня Волі 25 сакавіка. Толькі 24 сакавіка былі затрыманыя берасцейскі праваабаронца Уладзімір Вялічкін і барысаўскі праваабаронца Ігар Леднік, моладзевыя актыўісты ў Магілёве Яўген Суворай і Антон Усьцімчук, рэчыцкі грамадзкі дзяяч Валеры Пуціцкі і гомельскі актыўіст Юры Глушакоў. Усяго па краіне за 15 дзён перад 25 сакавіка былі рэпрэсаваныя ў той ці іншай форме 55 асобаў, а непасрэдна 25 сакавіка — яшчэ 39 асобаў.

Сітуацыя паўтарылася перад правядзеньнем «Еўрапейскага маршу», які прайшоў 14 кастрычніка, калі напярэдадні былі рэпрэсаваны 32 асобы, а непасрэдна ў дзень акцыі — яшчэ 8 чалавек. Асаблівую стараннасць прайвілі гарадзенскія ўлады, арыштаваўшы і зняволіўшы кіраўніка абласной арганізацыі Аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрыя Істоміна, праваабаронцу Віктара Сазонава, галоўнага рэдактара часопісу «Magazyn Polski na uchodzstwie» Ігара Банцара, затрымаўшы і асудзіўшы да штрафу лідэра польскай меншасці на Гарадзеншчыне Анжаліку Борыс. А ўжо 14 кастрычніка кіраўнік абласной арганізацыі Партыі БНФ Сяргей Мальчык з прафсаюзным лідэрам Сяргеем Антусевічам былі спыненыя на выезьдзе з Гародні па падазрэніі ў крадзяжы аўтамагнітолы, адvezеных ў РУУС Гарадзенскага раёну, дзе іх пратрымалі без складаньня пратаколу да завяршэння акцыі ў Менску.

Найбольш неабароненай групай зьяўлялася моладзь. Улады моцна асыцерагаліся любых прайваў моладзевай актыўнасці. Супраць актыўістаў незарэгістраванага «Маладога Фронту» былі ўзбуджаныя крымінальныя справы, папярэджаныні аб магчымым узбуджэнні справаў за дзеянасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі былі вынесеныя

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

сябрам «Задзіночаньня Беларускіх Студэнтаў». Адным з найбольш распайсюджаных метадаў уціску стала адлічэнне студэнтаў з навучальных установаў за актыўную грамадzkую ці палітычную дзеянасць.

Шырокі рэзананс набыла справа студэнта-выдатніка матэматычнага факультету Гомельскага ўніверсітэту Зымітра Жалезнічэнкі, сябра Партыі БНФ, актыўіста краязнаўчай арганізацыі «Талака». За актыўную грамадzkую пазіцыю 7 верасьня ён быў адлічаны з універсітэту нібыта «за сістэматычныя парушэнны правілаў унутранага распарадку». Фармальна падставаю для адлічэння стала рашэнне гаспадарчага суда Гомельскай вобласці аб прыцягненіі Дз.Жалезнічэнкі да адміністрацыйнай адказнасці «за незаконную прадпрымальніцкую дзеянасць», якая выявілася ў арганізацыі ўлетку ў Гомелі канцэрту беларускіх бардаў. У верасьні Зыміцер Жалезнічэнка быў затрыманы міліцыянтамі нібыта па падозрэнні ў згвалтаванні дзячыны, аднак асуджаны па авбінавачанні ў «дробным хуліганстве» і «непадпрарадкованні супрацоўнікам міліцыі» на 8 сутак арышту. Ціск на гэтym ня скончыўся, і ў лістападзе на падставе накіравання прызыўной медычнай камісіі ваенкамату яго змусілі праходзіць психіятратичную экспертызу з-за патрабавання выдаць яму анкету прызыўніка на беларускай мове. Псіхіятар прызыўной камісіі паставіла Дз.Жалезнічэнку дыягноз: «рэакцыя апазіцыі».

Стасункі ўладаў з актыўістамі моладзевых незалежных арганізацый у некаторых выпадках можна ахарактарызаваць як сапраўднае паліваннне. Шэсць разоў на працягу году прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці актыўіст Моладзі БНФ Сяргей Клюеў, агульная колькасць вынесеных яму адміністрацыйных арыштаў складае 23 сутак. Пяць адміністрацыйных справаў і адна крымінальная на рахунку ў актыўіста «Маладога Фронту» Дзымітрыя Хведарука, пяць адміністрацыйных справаў было ўзбуджана супраць моладзевай актыўісткі Людмілы Атакулавай, пяць — супраць Аляксея Шыдлоўскага, тройчы пасля вызвалення з «хіміі» быў арыштаваны Павел Севярынец, які быў асуджаны агулем на 47 сутак зняволення. Пяць разоў затрымліваўся старшыня Моладзі БНФ Алесь Каліта, які ў выніку правёў за кратамі 29 сутак.

Новай формай перасльеду іншадумцаў стала актыўнае ўжыванне ўладамі карнай психіяtryі, якая шырока выкарыстоўвалася ў Савецкім Саюзе дзеля ўціску на дысідэнтаў. За 2007 год адзначаныя некалькі такіх выпадкаў.

Супраць праваабаронцы Валерыя Місьнікава з Віцебску былі ўзбуджаныя дзьве крымінальныя справы: спачатку яго авбінавацілі ў

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

тым, што ў скаргах у абласную пракуратуру ён зыняважкі ўсе супрацоўнікаў, а затым выкраў з будынку пракуратуры два тамы сваёй кримінальнай справы. У чэрвені Валерый Місінікаў быў накіраваны на судова-медицынскую экспертызу, якая паставіла яму дыягноз «паранаіадальныя зымены асобы». На пачатку верасьня адбыўся закрыты суд, які пастановіў прымусова зъмясьціца В. Місінікава ў псіхіяtryчную бальніцу.

Супраць жыхара Нясьвіжку Аляксандра Крутога яшчэ ў траўні 2003 года была ўзбуджаная кримінальная справа за публічную абраузу презідэнта Лукашэнкі. «Абраза» заключалася ўтым, што грамадзкі актывіст распаўсюдзіў улёткі, дзе напісаў: «органы власти склоняюцца ко злу (творят зло). Я кажу: Лукашенко Ко злу не склоняецца». Некалькі гадоў ніякіх дзеяньняў па гэтай справе не адбывалася, але ўвесень Аляксандр Круты быў затрыманы і некалькі месяцаў знаходзіўся ў Жодзінскім СІЗА. Зноў жа ў выніку правядзення судова-медицынскай экспертызы зъявіўся дыягноз: «паранаіадальная шызафрэнія».

22 сакавіка, напярэдадні Дня Волі, грамадзкую актывістку Крысціну Шацікаву затрымалі ў Менску, адвезылі ў Магілёў і дапыталі ў КДБ. Пасля выхаду з будынку камітэту дзяржбяспекі яе затрымалі невядомыя людзі ў цывільнным (як пазней высьветлілася — патрульныя міліцыянты) і адвезылі ў псіхіяtryчны шпіタル, дзе на працягу трох дзён прывязвалі да ложка і гвалтоўна давалі лекавыя прэпараты. Спрабы К.Шацікавай прыцягнуць міліцыянтаў і дактароў да кримінальнай адказнасці за незаконныя дзеяньні нічым ня скончыліся. Міжнародны Савет па псіхічным здароўі ў красавіку выказаў занепакoenасць гэтым выпадкам, адзначыўшы існаванье рэальнай небяспекі таго, што псіхічна здаровыя палітычныя апаненты ўлады ды іншыя грамадзяне ў Беларусі могуць падлягаць прымусовай шпіталаізацыі і зъмяшчацца ў закрытыя псіхіяtryчныя ўстановы.

Пад пільнай увагай уладаў знаходзіліся разнастайныя сходы грамадзкіх актывістаў. Неаднаразова фіксаваліся выпадкі прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці ўдзельнікаў такіх мерапрыемстваў.

17-19 жніўня міліцыяй быў разагнаны летні лагер, арганізаваны Моладзьдзю БНФ каля сядзібы Тадэвуша Касцюшкі ў Івацэвіцкім раёне. 16 удзельнікаў лагеру былі дастаўлены ў Івацэвіцкі РАУС, на ўсіх былі складзеныя пратаколы адміністрацыйнага правапарушэння, і маладзёны на цягніку былі адпраўлены ў Менск. Менскія суды пакаралі ўсіх моладзевых актывістаў па абвінавачаньні ў «дробным хуліганстве».

19 жніўня ў Берасьці супрацоўнікамі міліцыі была сарваная прэзентацыя кнігі былога палітв逼оленага Паўла Севярынца, якая прахо-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

дзіла ў офісе Партыі БНФ. На 14 асобаў, якія прысутнічалі на сустрэчы П.Севярынца з чытачамі, былі складзеныя пратаколы аб «парушэнні парадку арганізацыі альбо правядзенія масавых мерапрыемстваў». Удзельнікі прэзентацыі былі пакараныя адміністрацыйнымі арыштамі і штрафамі.

14 жніўня ў Магілёве міліцыянты ўварваліся ў прыватны дом, дзе адбывалася сустрэча моладзевых актыўістаў, на якой прысутнічала каля 30 асобаў, у тым ліку з Нямеччыны і Польшчы.

26 жніўня ў Гомелі ў офісе абласнога аддзялення АГП была сарваная сустрэча з палітвэзьнем сталінскіх лагераў, пастарам Эрнэстам Сабілам. Без санкцыі прокурора міліцыянты ўварваліся ў памяшканье, засынялі ўсіх удзельнікаў сустрэчи на відэакамеру і затрымалі 7 асобаў, якія былі даставалены ў аддзяленне міліцыі.

Па ўсёй краіне чыніліся перашкоды ў правядзеніі акцыяў, якія мелі грамадзкія характеристыкі. Жаданьне кантраляваць усе грамадзкія ініцыятывы часта пераважала над здаровым сэнсам.

29 кастрычніка пад Віцебскам пасъля правядзення мітынгу-рэквіему, прысьвечанага памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, прымеркаванага да 70-годдзя піку сталінскіх рэпрэсіяў, міліцыянтамі былі затрыманыя 27 удзельнікаў акцыі, на пяцёх былі складзеныя пратаколы аб адміністрацыйным парушэнні.

8-9 верасьня ўладамі быў сарваны традыцыйны фэст бардаўскай песні пад Воршай на Крапініцкім полі. Усяго міліцыянтамі было затрымана 47 асобаў, а вядомы мастак Алесь Пушкін і моладзевые актыўісты Аляксей Янушэўскі атрымалі па 7 сутак адміністрацыйнага арышту.

26 кастрычніка полацкія ўлады забаранілі правядзеніе традыцыйнага фестывалю беларускай музыкі «Рок-Кола». Рада па каардынацыі дзейнасці праваахоўных органаў пры Полацкім гарвыканкам вырашила: «лічыцца немэтазгодным правядзеніне ў горадзе мерапрыемстваў кшталту фестывалю «Рок-Кола», чужых гістарычнай, духоўнай спадчыне гораду Полацку і праваслаўя»... Больш чым дзіўнымі падаюцца прычыны забароны, бо гэты фестываль праводзіўся ў Полацку на працягу апошніх 17 гадоў.

Асобнай увагі заслугоўваюць выступы грамадзкасці супраць разбурэння гістарычнай часткі Городні. Рашэнніе ўладаў «упарадкаваць» гістарычны цэнтр гораду, у выніку якога павінны былі зынікнуць будынкі XVIII стагодзьдзя, выклікала абурэнніе сярод інтэлігенцыі ды звычайных жыхароў. Гарадзенцы штодзень дзяжурылі каля будынкаў старой часткі гораду, запланаваных пад знос. Неаднаразова адбываліся затрыманні пратэстуючых. 24 траўня міліцыянты затрымалі 13

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

моладзевых актывістаў, якія пратэставалі супраць зносу будынку ста-рога млына, усе яны былі асуджаныя. Адноса абаронцаў старажыт-най спадчыны Гародні ўжываліся і іншыя метады ўціску. Так, 20 чэрве-ня актывісту кампаніі «Выратуем Гародню разам!» Сыцяпану Сьвідзэр-скому съледчы Ленінскага РУУС паведаміў, што справаю, звязанаю з распаўсюдам інфармацыйных матэрыялаў супраць разбурэння Га-родні, займаеца КДБ.

Значна актывізаваў працу, накіраваную на ўціск моладзевых актыві-стаў, Камітэт дзяржбясьпекі. На працягу 2007 году сталі вядомыя дзе-сяткі фактаў ціску ці вярабоўкі з боку супрацоўнікаў КДБ. Амаль паў-сюль схема «працы з моладзьдзю» была аднолькавай: студэнтаў вык-лікалі ў дэканат, дзе са згоды (!) дэкана ці намесніка дэкана супрацоўнікі КДБ распыталіся маладых людзей пра грамадскую дзея-насць, спрабавалі вербаваць, абяцалі спрыяньне ў вучобе, пагражалі, калі не атрымлівалі згоды на супрацоўніцтва. Гэтак было са студэнтамі гістфаку БДУ, сябрам Моладзі БНФ Андруsem Ігнатовічам, студэнтам юрфаку Гомельскага ўніверсітету Ігарам Случаком, студэнткам Менс-кага педагогічнага ўніверсітету Тацянай Усіновіч, студэнтам магілёўс-кага Беларуска-Расійскага ўніверсітету Станіславам Есіпоўскім, студэн-там факультэту мастацтваў Інстытуту сучасных ведаў Віталём Ціханов-ічам і іншымі.

Мэтанакіравана КДБ зьбіраў звесткі пра навучанье беларускіх студ-дэнтаў за мяжою, а таксама пра семінары, сустрэчы ды іншыя мера-прыемствы, у якіх брала ўдзел беларуская моладзь. Выкарыстоўвалі-ся дзеля гэтых мэтаў запалохваныні і правакацыі. Так, у студзені ў Ма-гілёўскую ўправу КДБ была выкліканая Юлія Гарачанкова, дзе ёй паведамілі, што размова будзе тычыцца кантрабанды наркотыкаў, нібыта выяўленай на варшаўскім цягніку. Дзяўчыну распыталіся пра яе паездку ў Польшчу: калі гэта было, якім цягніком яна ехала і пра іншыя абставіны падарожжа.

Пасля паездкі беларускай моладзі ў Беларусток (Польшча) супра-цоўнікамі КДБ была выкліканая Тацяня Усіновіч, якая аказвала садзе-яньне групе ў атрыманыні візаў. Студэнтку запалохвалі тым, што ў па-ездцы бралі ўдзел прадстаўнікі незарэгістраваных арганізацыяў «Ма-лады Фронт» і «Задзіночаныне беларускіх студэнтаў», а яна аказвала ім дапамогу. Падчас гутаркі супрацоўнікі КДБ настойвалі на прадстаў-леныні інфармацыі пра дзеянасць гэтых арганізацыяў і абяцалі па-спрыяць у разъмеркаваныні, паколькі Тацяна заканчвае вучобу.

Супрацоўнікі Камітэту дзяржбясьпекі масава дапытвалі студэнтаў, якія навучаюцца па праграме польскага ўраду імя К.Каліноўскага. У той

жа сітуацыі апынуліся студэнты і выкладчыкі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Вільні. Так, 5 чэрвеня ў Жлобінскі аддзел КДБ быў выкліканы студэнт ЕГУ Эдуард Зелянкоў, дзе супрацоўнік съпецслужбы Андрэй Коласаў распытваў яго пра навучанье і прасіў рэгулярна даваць яму інфармацыю пра адукацыйную ўстанову.

Супрацоўнікамі КДБ выклікалі «на гутаркі» некаторых настаўнікаў, якія бралі ўдзел у віленскай летній Школе правоў чалавека. Зафіксаваныя выпадкі пакараньняў уладамі выкладчыкаў і студэнтаў, якія бралі ўдзел у навучальных праграмах за мяжой.

Працягваўся прэсінг на дэмакратычныя палітычныя партыі і няўрадавыя арганізацыі. Былі ліквідаваныя ў судовым парадку дэзве дэмакратычныя партыі: Экалагічная партыя зялёных ды Партыя жанчын «Надзея», прыпыненая дзейнасць адной з актыўных апазіцыйных партыяў — Партыі камуністаў Беларускай. У траўні было ліквідаванае грамадзкае аб'яднаньне «Беларускі літаратурны фонд», якое аб'ядноўвала некалькі соцень беларускіх пісьменнікаў. Міністэрства юстыцыі некалькі разоў адмаўляла ў рэгістрацыі заснавальнікам моладзевага аб'яднаньня «Малады Фронт», пры гэтым адначасова ішлі крымінальныя працэсы над моладзьдзю за дзейнасць ад імя незарэгістраванага аб'яднаньня. У жніўні не было зарэгістраванае Грамадзкае праваабарончае аб'яднаньне «Вясна», якое стала пераемнікам ліквідаванага Праваабарончага цэнтра «Вясна». У пераважнай большасці выпадкаў, якія датычаліся ліквідацыі і нерэгістрацыі палітычных партыяў ды грамадзкіх аб'яднаньняў, выразна прасочваецца палітычная матываванасць рашэнняў уладаў, галоўны сэнс якіх — не дапусціць актывізацыі грамадзкага і палітычнага жыцця ў краіне.

Ціск уладаў на незалежныя СМИ па-ранейшаму захоўваўся на высокім узроўні. Па рэйтынгу свабоды прэсы, згодна з дадзенымі Fridom haus, Беларусь знаходзіцца на адным з апошніх месцаў у сьвеце. Працягвалася палітыка забароны на распаўсюд большасці грамадзкіх палітычных нацыянальных і рэгіональных недзяржкаўных выданьняў праз падпіску і сетку «Белсаюздрук»; адмоваў у друку ў беларускіх друкарнях. З мэтай абмежаваць доступ да аб'ектыўнай інфармацыі беларускія ўлады пачалі скандальную кампанію, накіраваную на зьнішчэнне спадарожнікаўых антэнаў. Выканаўчыя ўлады па ўсёй краіне прымушалі грамадзянаў здымакі антэны, матывуючы тым, што нібыта яны псуяць вонкавы выгляд будынкаў, аднак спраўдная прычына гэтых дзеяній палягала ў жаданьні абмежаваць доступ беларускіх грама-

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

дзянаў да новага незалежнага беларускага спадарожнікамага каналу «Белсат».

У лістападзе быў арыштаваны і ўтрымліваўся пад вартай у ізалята-  
ры КДБ журналіст Аляксандр Здзевіжкоў, былы намеснік рэдактара  
газеты «Згода», дзе ў лютым 2006 году былі перадрукаваныя карыка-  
туры на прарока Мухамеда. Газеты была закрытая, а па факце публіка-  
цыі ўзбуджаная крымінальная справа. Аляксандр Здзевіжкоў пэўны  
час знаходзіўся за межамі краіны, а як толькі з'явіўся на радзіме, быў  
арыштаваны проста на магіле свайго бацькі. На пачатку 2008 году  
Менскі гарадзкі суд на закрытым паседжанні прызнаў журналіста віна-  
вальным у «распальванні рэлігійнай варожасці» і асудзіў на тры гады  
зняволенія ў калоніі ўзмоцненага рэжыму.

Нягледзячы на відавочнае грэбаваньне беларускіх ўладаў правамі  
і свабодамі беларускіх грамадзянаў, яны настойліва спрабавалі ўма-  
цаваць сваё становічае рэнамэ на міжнародным узроўні. Увесну Бела-  
русь вылучыла сваю кандыдатуру ў склад Рады ААН па правах чалаве-  
ка, аднак беларуская і міжнародная праваабарончая супольнасць,  
сваякі палітъязыковых і зынкілых палітыкаў выступілі з рэзкай кры-  
тыкай намеру беларускіх уладаў і заклікалі дзяржавы ўстырымацца ад  
падтрымкі рэпресіўнага рэжыму. У выніку галасавання Генеральнай  
Асамблей ААН кандыдатура Рэспублікі Беларусь не была падтрыманая.

Пасъядоўная пазіцыя Генеральнай Асамблей ААН па асуджэнні па-  
рушэнняў правоў чалавека ў Беларусі знайшла сваё адлюстраваньне  
ў адпаведнай Рэзолюцыі, прынятай у сьнежні. У дакумэнце выказыва-  
ецца «глыбокая занепакоенасць з нагоды выкарыстання сістэмы кры-  
мінальнага правасуддзя для таго, каб прымусіць замоўкунуць палі-  
тычную апазіцыю і праваабаронцаў, у тым ліку ў форме адвольнага зат-  
рымання, незахавання належных працэсualных нормаў і закрытых  
палітычных судовых працэсаў над вядучымі прадстаўнікамі апазіцыі і  
праваабаронцамі».

Тым ня менш, беларускім уладам удалося дабіцца ліквідацыі паса-  
ды Сыпецыяльнага дакладчыка па правах чалавека ў Беларусі, якую з  
2004 году, часу заснавання мандату, займаў Адрыян Севярын, прад-  
стаўляючы рэгулярны даклады аб сітуацыі з правамі чалавека ў Бе-  
ларусі. За ўесь час існавання гэтай пасады Сыпецдакладчык так і не  
атрымаў ад беларускіх уладаў дазволу на наведваньне Беларусі. У  
апошнім дакладзе, прадстаўленым ім 2 чэрвеня 2007 году на 5-й сесіі  
Рады па правах чалавека, ён зазначыў, што «уряд Беларусі не ўлічыў  
аніводнай рэкамендацыі, зробленай Сыпецыяльным дакладчыкам... На

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

практыцы палітычна сістэма Беларусі несумяшчальнаяя з канцэпцыяй правоў чалавека, замацаванай у Статуте і міжнародных дамовах аб правах чалавека, адным з бакоў якіх зьяўляецца Беларусь. Такім чынам, Радзе па правах чалавека неабходна выступіць з заклікам аб дэмакратызацыі палітычнага рэжыму і зъмене палітычных паводзінаў ураду альбо прызнаць, што становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі ня можа быць палепшана, паколькі парушэнні правоў чалавека адпавяджаюць палітычнаму характару рэжыму».

Нягледзячы на тое, што мандат съпецдакладчыка для Беларусі быў скасаваны, Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што Беларусь ня вызваленая ад абавязкаў шанаваць Дэкларацыю правоў чалавека.

Контрпрадуктыўнымі можна назваць заявы афіцыйнай беларускай дэлегацыі на Нарадзе па чалавечым вымярэнні, арганізаванай БДІПЧ АБСЕ ў верасьні ў Варшаве, аб абмежаванні доступу няўрадавых арганізацый на паседжаныні АБСЕ і БДІПЧ.

Адначасова з выслікамі беларускіх дыпламатаў па наладжваныні ста-сункаў на міжнародным узроўні шэраг замежных палітыкаў і грамадзкіх дзеячоў атрымлівалі адмовы ў наведваныні Беларусі.

У траўні адмову атрымаў дэпутат Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і літоўскага сойму Эмануэліс Зінгерыс, які зьбіраўся на Кангрэс дэмакратычных сілаў.

15 жніўня памежнікі не пусцілі на тэрыторыю Беларусі віцэ-спікера Сенату Польшчы Кышыштафа Путру, старшыню партыі «Грамадзянская платформа» Дональда Туска (які неўзабаве стаў прэм'єр-міністрам Польшчы) і дэпутата польскага Сойму Роберта Тышкевіча.

14 кастрычніка на беларуска-польскай мяжы без тлумачэння прычынаў быў забаронены ўезд віцэ-старшыні Еўрапарламенту Янушу Анышкевічу, які планаваў назіраць за «Еўрапейскім маршам» у Менску.

23 лістапада ў Гомелі былі ануляваныя візы тром польскім удзельнікам семінару для моладзі, які праходзіў у рамках нямецка-польска-беларускага праекту «Дыялогі з суседзямі».

Нежаданьне весьці дыялог па праблемах правоў чалавека прадэманстративалі беларускія ўлады падчас наведваныння краіны 29 кастрычніка — 1 лістапада Прэзідэнтам Міжнароднай Федэрацыі правоў чалавека (FIDH) Сухайр Белхасен. Спадарыня Белхасен, якая з цяжкасцю атрымала беларускую візу, планавала ня толькі сустрэчы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, але і з чыноўнікамі міністэрстваў замежных справаў, унутраных справаў, юстыцыі ды інфармацыі. Афіцыйныя запыты Прэзідэнта FIDH міністэрствы проста праігнаравалі. З гэ-

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

тай нагоды Сухайр Белхасен заявіла: «Значыць, ім ёсьць што хаваць. Я жадала размаўляць з імі па канкрэтных выпадках парушэнняў, але слухаць горкую праўду ня ўсім прыемна». Сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі Сухайр Белхасен назвала адной з найгоршых у рэгіёне.

Такім чынам, сітуацыя з захаваньнем правоў чалавека ў Беларусі працягвала заставацца на нездавальняючым узроўні. Адначасова з наступам на грамадзка-палітычныя ды сацыяльныя права грамадзянаў адзначаецца моцная залежнасцьць гэтых працэсаў ад міжнароднай і ўнутранай палітычнай каньюнктуры.

Правы чалавека не зьяўляюцца для беларускіх уладаў самадастатковай рэальнай каштоўнасцю, а выкарыстоўваюцца адпаведна палітычнай мэтазгоднасці, накіраванай найперш на ўтрыманье палітычнай улады.

## 1. ЗЬМЕНЫ ЗАКАНАДАЎСТВА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, ЯКІЯ ДАТЫЧАЦЬ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА

На працягу 2007 году ў Рэспубліцы Беларусь быў прыняты шэраг заканадаўчых актаў, якія закранаюць права чалавека. Найперш гэта Указы презідэнта № 413 «Аб удасканаленіні сістэмы ўліку грамадзянаў па месцы жыхарства і мецы знаходжанья» і № 643 «Аб спрашчэнні парадку выезду з Рэспублікі Беларусь», якія непасрэдна закранаюць права на свабоду перамяшчэння грамадзянаў краіны, права абраць месца працы і жыхарства.

Указ презідэнта № 413 ад 7 верасьня, які ўступіў у сілу з 1 студзеня 2008 году, адмяніў у Рэспубліцы Беларусь інстытут прапіскі. Трэба адзначыць, што пытаныне наяўнасці дадзенага інстытуту з'яўлялася пастаянным аб'ектам крытыкі з боку міжнародных і беларускіх праваабарончых арганізацыяў. Заклікі да беларускага ўраду адмяніць абавязковую прапіску ўтрымліваліся і ў рэкамендацыях Камітэту ААН у 1998 годзе па выніках разгляду перыядычнага дакладу Рэспублікі Беларусь, прысьвечанага выкананью нашай дзяржавай палажэнняў Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. 1 чэрвеня 1999 году Канстытуцыйны суд Рэспублікі Беларусь у сваім заключэнні прызнаў інстытут прапіскі неканстытуцыйным і парушающим права грамадзянаў, гарантаваныя ім артыкулам 30 Канстытуцыі, у якім сказана: «Грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права свабодна перамяшчацца і выбіраць месца жыхарства ў межах Рэспублікі Беларусь, пакідаць яе і бесъперашкодна вяртацца назад».

Паводле Указу, замест прапіскі ўведзеная абавязковая рэгістрацыя па месцы пражыванья (знаходжанья) грамадзянаў. Пры гэтым Указ утрымлівае некаторыя абмежавальныя палажэнні, звязаныя з рэгістрацыяй у Менску, якія заканадаўца абурнувае асаблівым статусам сталіцы. Для рэгістрацыі па месцы знаходжанья ў Менску неабходна мець 20 метраў на чалавека ў памяшканьні, дзе будзе ажыццяўляцца рэгістрацыя, у той час як для іншых гарадоў і рэгіёнаў краіны — 15 метраў. У адрозненіі ад іншых населеных пунктаў, без наяўнасці неабходных 20 метраў унукі ня змогуць рэгістрацацца ў сваіх бабуляў і дзядуляў у Менску, а таксама зарэгістрацаць іх на сваёй плошчы. Родныя браты і сёстры змогуць зарэгістрацацца ў сваіх братоў і сёстрапу ў Менску (без наяўнасці неабходных 20 метраў) толькі ў выпадку, калі яны з'яўляюцца непаўнагадовыі і не

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

маюць бацькоў альбо зьяўляюцца паўнагадовымі, але непрацаздольнымі і ня маюць сваіх сем'яў. Адначасова для іншых населеных пунктаў падобныя абмежаваныні адсутнічаюць.

Рэгістрацыя грамадзянаў, якія прыбываюць у Менск для працы, мае абавязковыя харктар, а працэдура рэгулюеца главой Указа, звязанай з рэгістрацыяй грамадзянаў па месцы жыхарства, а не па месцы пражывання (знаходжання). Такім чынам, Указ замацаваў практику рэгулювання міграцыйных працэсаў у краіне адміністрацыйнымі нормамі, а не рынкам працоўных месцаў.

Трэба адзначыць, што абмежаваныні для працаўладкавання ў Менску грамадзянаў Беларусі, якія пражываюць у іншых населеных пунктах, раней былі замацаваныя ў рашэныні Менгарвыканкаму ад 05.03.1992 г. № 100 «Аб парадку запрашэння на працу ў г. Менск іншагародніх съпешыялісту і працоўных». Дадзенае рашэнне абавязвала ўсе прадпрыемствы, незалежна ад формай уласнасці, запрашыць такіх працоўных толькі па ўзгадненні з Менгарвыканкамам. Акрамя таго, прадпрыемствы павінны былі выплочваць грошовыя ўнёскі за кожнага такога запрошанага. 15 лістапада 2007 году пастановай Менгарвыканкаму № 2631 было адменена дадзенае дыскрымінацыйнае рашэнне, што, безумоўна, стала становучым фактом, накіраваным на забесьпячэнне роўных правоў грамадзянаў Беларусі незалежна ад іх месца жыхарства.

Нягледзячы на станоўчыя моманты, звязаныя з прыняцьцем Указу № 413, у цэлым ён не адлюстраваў тых чаканьняў грамадзтва, якія ўскладаліся на яго ў сувязі з адменай інстытуту праўскі. Каментуючы ўвядзенне інстытуту рэгістрацыі, міністр унутраных справаў Уладзімір Навумай признаў: «Сказаць, што гэта будзе моцна адрознівацца ад інстытуту праўскі, пакуль нельга. Законапаслухмяны грамадзянін будзе выконваць і патрабаваныні інстытуту праўскі, і патрабаваныні інстытуту рэгістрацыі».

Указ прэзідэнта «Аб спрашчэнні парадку выезду з Рэспублікі Беларусь» (приняты 17 снежня 2007 г. за № 643, уступае ў дзеяньне з 1 студзеня 2008 году) замацаваў высновы Канстытуцыйнага суда, які 27 верасня 2002 году прыняў заключэнне адносна неадпаведнасці Канстытуцыі патрабаванняў пастановкі ў пашпарты грамадзянаў дазваляльных штампаў на выезд за межы Рэспублікі Беларусь і аплаты дзяржаўнай пошліны за іх афармленіне.

У цэлым варта адзначыць станоўчае значэнне дадзенага Указу, паколькі ранейшая практика атрыманыя дазваляльнага штампу на выезд і спагнаныне платы за гэта істотна абмяжоўвала канстытуцыйныя права грамадзянаў і вельмі часта была звязаная з бюракратычнай валакітай.

## ПАРУШЭНЫНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Указам вызначаныя шэсць катэгорыяў грамадзянаў, якім можа быць часова абмежаваны выезд за межы Беларусі: 1. Асобам, якія валодаюць дзяржаўнай таямніцай — да заканчэння тэрміну, устаноўленага ў дамове аб допуску да дзяржаўнай таямніцы; 2. Падазраваным і адвінавачаным — да заканчэння крыміナルнага перасъеду; 3. Асуджаным за ўчыненне злачынства, акрамя асуджаных да пазбаўлення права займацца пойнай дзеянасьцю ці займаць пэўныя пасады — да выканання пакаранья ці вызвалення ад яго; 4. Асобам, якія ўхіляюцца ад выканання абавязацельстваў, накладзеных на іх судом, — на тэрмін, устаноўлены судом, але не болей чым да выканання абавязацельстваў; 5. Асобам, якім прад'яўлены грамадзянскі зыск у судзе — на тэрмін, вызначаны судом, але не болей чым да заканчэння вытворчасці па справе; 6. Асобам, якія ўхіляюцца ад мерапрыемстваў па прызывае на вайсковую службу, службу ў рэзерве — да яўкі на мерапрыемства па прызывае на вайсковую службу, службу ў рэзерве. Трэба адзначыць, што абмежаваныні для дадзеных катэгорыяў грамадзянаў былі і раней вызначаныя ў Законе «Аб парадку выезду з Рэспублікі Беларусь і ўезду ў Рэспубліку Беларусь грамадзянаў Рэспублікі Беларусь» ад 2 чэрвеня 1993 г. № 2335.

Ва Указе вызначаныя чатыры дзяржаўныя органы, якія валодаюць правам унясеньня зьвестак у базу дадзеных аб грамадзянах, якім часова абмежаваны выезд за мяжу: Камітэт дзяржаўнай бяспекі, Міністэрства ўнутраных спраўаў, Міністэрства юстыцыі і Міністэрства абароны. Разам з тым, калі раней Законам была прадугледжаная працэдура абскарджання адмовы ў атрыманні дазваляльнага штампу на выезд (у вышэйстаячы орган ці суд), то Указ ніяк не растлумачвае працэдуры абскарджання. Гэтая акаўчынальнасць зъяўляецца даволі істотным недахопам Указу, асабліва ўлічваючы выпадкі незаконнага адмаўлення ў пастаноўцы штампай на выезд за мяжу.

Згодна з Законам Рэспублікі Беларусь ад 31 сінегня 2006 г. № 208-З, з 1 сакавіка 2007 году ўведзеныя ў дзеяньне новыя Кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях (КаАП) і Працэсуальная выканаўчы кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях (ПВКаАП). Новыя кодэксы прыйшлі на змену КаАП у рэдакцыі 1984 году, які дзейнічаў са зменамі і дапаўненнямі да гэтага часу і шмат у чым страціў сваю актуальнасць, меў шэраг недахопаў і неурэгульянных момантаў.

У новае адміністрацыйнае заканадаўства ўведзеная адміністрацыйная адказнасць юрыдычных асобаў, інстытуты саўдзелу, адказнасць за замах на адміністрацыйнае правапарушэнне і іншыя паларажэнны.

ПВКаАП прадугледжве ўдзел адваката на этапе адміністрацыйнага застрымання і пачатку вытворчасці па справе, што, безумоўна, зъяўляец-

## ПАРУШЭНЫНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

ца станоўчым момантам, які дазваляе рэалізаваць грамадзянам права на абарону, гарантаванае арт. 62 Канстытуцыі. Ранейшая рэдакцыя КаАП пра-дугледжвала ўдзел адваката толькі на этапе разгляду справы судом ці іншым упраўнаважаным органам. Аднак ПВКаАП не прадугледжвае ўдзелу прадстаўнікоў па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях, а толькі законных прадстаўнікоў непаўнагадовых і амежавана дзеяздольных, а таксама прадстаўнікоў індывідуальных прадпрымальнікаў і юрыдычных асобаў. Разам з тым адпаведныя нормы Грамадзянска-працэсуальнага кодэксу прадугледжваюць удзел у якасці прадстаўнікоў блізкіх сваякоў удзельнікаў грамадзянскага працэсу.

Паводле арт. 8.4 ПВКаАП, зьмененая тэрміны затрыманья асобаў, у дачыненні да якіх вядзенца адміністрацыйны працэс. Калі раней да раз-глядзу справы судом затрымліваліся толькі асобы, якія падазраваліся ва ўчыненні дробнага хуліганства, за ўдзел у несанкцыянованых масавых м-рапрыемствах і гандаль у недазволеных месцах, то зараз на тэрмін звыш 3 гадзінаў, але ня болей чым на 72 гадзіны, могуць затрымлівацца асобы, што зъдзейснілі адміністрацыйныя правапарушэнні, за якія прадуглед-жваецца спагнанье ў выглядзе адміністрацыйнага арышту ці дэпартацыя. Станоўчым момантам у гэтым палажэнні можна назваць увядзенне дак-ладнага амежавання па тэрмінах затрыманья — ня болей за 72 гадзіны — замест ранейшага «да разгляду справы судом», што часта тракталася вельмі неадназначна.

Новы КаАП паменшыў максімальны памер адміністрацыйных штрафаў, які можа накладацца на фізічную асобу: раней такі штраф складаў 300, а зараз не перавышае 50 базавых велічыняў.

Для замежных грамадзянаў дадаўся такі від адміністрацыйнага спа-гнанья, як дэпартацыя.

Значныя зьмены ўведзеныя ў парадак накладанья адміністрацыйных спагнаньняў пры ўчыненні некалькіх адміністрацыйных правапарушэн-няў: паводле ч.1 арт. 7.4 КаАП, асноўнае і дадатковое адміністрацыйное спагнаньне накладаюцца за кожнае ўчынене правапарушэнне паасобку пры адначасовым разглядзе справаў адным і тым жа судом ці органам, які вядзе адміністрацыйны працэс. Пры гэтым канчатковое спагнанье па сукупнасці адміністрацыйных правапарушэнняў, якое вызначаецца шля-хам поўнага складанья, не павінна перавышаць: 1. Штраф, які наклада-еца на фізічную асобу — ста базавых адзінак; 2. Пазбаўленыне съпесы-яльнага права — пяці гадоў; 3. Пазбаўленыне права займацца пэўнай дзея-насцю — двух гадоў; 4. Адміністрацыйны арышт — дваццаті пяці сутак. Трэба адзначыць, што ранейшы КаАП у дадзеным выпадку прадугледжваў парадак, згодна з якім большая санкцыя паглынала меншую, і пры выня-сеньні спагнаньняў пры адначасовым судовым разглядзе некалькіх учы-

неных правапарушэньяў адміністрацыйны арышт ня мог перавышаць 15 сутак.

Але самым спрэчным момантам у новым Працэсуальна-выканайчым кодэксе аб адміністрацыйных правапарушэннях зъяўляецца працэдура абскарджанья вынесеных судом пастановаў. Заканадаўца прадугледзеў ка-сацыйнае абскарджаныне пастановаў, якія не ўступілі ў законную сілу. Нагадаем, раней КаАП прадугледжваў абскарджаныне судовых пастановаў толькі ў парадку нагляду, пры гэтым такое абскарджаныне не спыняла вы-кананыне пастановы. Зараз жа, паводле арт. 12.2 ПВКаАП, пастановы суда па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях, якія не ўступілі ў за-конную сілу, могуць быць абскарджаны ў вышэйстаячы суд. Згодна з арт. 12.4 дадзенага Кодэкса, скарга на пастанову па справе можа быць пада-дзеная на працягу дзесяці дзён з моманту яе абвяшчэнья, а на пастанову аб накладаныні адміністрацыйнага арышту ці дэпартыцы — на працягу пяці дзён. Разам з тым паводле арт. 11.2 ПВКаАП, пастанова аб накладаныні адміністрацыйнага спагнаныня ўступае ў законную сілу па сканчэнні тэр-міну абскарджанья, а пастанова аб накладаныні адміністрацыйнага арыш-ту ці дэпартыцы выканваецца тэрмінова.

Такім чынам, пастановы аб вынясеньні адміністрацыйных артыштаў з аднаго боку не ўступаюць у сілу на працягу пяці дзён з моманту выня-сеньня, а з іншага боку — выканваюцца тэрмінова паслья вынясеньня. Атрымліваецца сітуацыя, што чалавек ужо адбывае адміністрацыйны арышт, а пастанова не ўступіла ў законную сілу. Акрамя таго, паўстае пытаныне: якім чынам чалавек, які знаходзіцца ў Цэнтры ізяляцыі пра-вапарушальнікаў, можа скарыстацца сваім правам на абскарджаныне вы-несенай пастановы? Асабліва калі ў яго не было адваката, і чалавек ажыццяўляў абарону ў судзе самастойна. Як паказала практика, асу-джаны да адміністрацыйнага арышту асобы з-за гэтых абставінай вельмі частва прапускаюць устаноўлены Кодэкса тэрмін для абскарджаныня па-становы, паколькі паводле ч. 2 арт. 12.4 ПВКаАП скарга, пададзеная з пропускам тэрміну, не разглядаецца. Такім чынам, пропуск тэрміну цяг-не за сабой і немагчымасць далейшага абскарджаныня пастановы ў па-радку нагляду. Таксама абавязковай умовай для падачы скаргі ў вышэй-стаячы суд зъяўляецца аплата дзяржаўнай пошліны ў памеры 1 базавай велічыні. Зноўку незразумела, як чалавек, які знаходзіцца ў ЦІП, можа аплаціць такую пошліну?

Недасканаласць заканадаўства пазбаўляе грамадзянаў магчымасці рэалізаваць сваё права на абскарджаныне пастановаў суда, якое гаранта-ванае ім ня толькі нормамі ПВКаАП, але і арт. 115 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Акрамя таго, у дадзеным выпадку парушаецца адзін з галоўных канстытуцыйных прынцыпаў (арт. 26 Канстытуцыі) — прэзумпцыя невіна-

## **ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

ватасьці. Паводле арт. 2.7 ПВКаAP, асоба ня можа быць прыцягнутая да адміністрацыйнай адказнасці, пакуль у парадку, устаноўленым дадзеным Кодэксам, не будзе ўстаноўленая яе вінаватасць ва ўчыненыні правапарушэння.

У сувязі з гэтымі заканадаўчымі недапрацоўкамі праваабаронцы Але́сь Бяляцкі, Уладзімір Лабковіч, Валянцін Стэфановіч, Тацяна Рэвяка і Ірына Тоўсычк зъявярнуліся ў Канстытуцыйны Суд з просьбай даць ацэнку адпаведнасці артыкулаў ПВКаAP, якія рэгулююць парадак абскарджању пастановаў суда аб накладаныні адміністрацыйных спагнаньняў (у выглядзе арыштаў) Канстытуцыйнай Рэспублікі Беларусь. Канстытуцыйны суд у сваім адказе ад 20.04.2007 г. за подпісам першага намесніка начальніка сакратарыята Г. М. Змачынскай адзначыў: «...Па нашым меркаваныні, часткі 1 і 2 арт. 12.4 (тэрміны абскарджања і апратэставаньня пастановаў аб адміністрацыйным правапарушэнню) маюць патрабу ва ўзгадненьні. Што датычыцца заключэння аб канстытуцыйнасці ўказанных у Вашым звароце артыкулаў ПВКаAP, то гэтае пытанье можа быць разгледжанае толькі ў выпадку звароту да Канстытуцыйнага Суда вышэйпералічаных ініцыятараў» (Прэзідэнт, Палата прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі, Вярхоўны Суд, Вышайшы Гаспадарчы Суд, Савет Міністраў — аўт.).

З увядзеннем у дзеяньне новага ПВКаAP рэзка пагоршыліся ўмовы ўтрымання адміністрацыйна арыштаваных. Паводле ч.5 арт. 18.7 ПВКаAP, адміністрацыйна арыштаваным не дазваляецца атрыманьне пасылак, перадачаў, бандэроляў, за выключэннем тых, якія ўтрымліваюць прадметы першай неабходнасці, вітратку і абутик па сезону, харчовыя перадачы не прадугледжаныя. Пры гэтым, нагадаем, чалавек можа правесцьці ў зыньяволеніі да 25 сутак.

Практыка выкарыстання новых Кодэксай на працягу 2007 году паказала, што, нягледзячы на шматлікія станоўчыя новаўвядзеныні ў адміністрацыйнае заканадаўства, сітуацыя з рэалізацыяй законных правоў грамдзянаў пры правядзеніні адміністрацыйных працэсаў заставалася на даволі ніzkім узроўні. Улады па-ранейшаму выкарыстоўвалі адміністрацыйныя затрыманыні і арышты як інструмент ціску на грамадзка-палітычных актывістах.

Закон «Аб органах унутраных справаў Рэспублікі Беларусь» ад 17 ліпеня 2007 г. № 263-З замяніў Закон «Аб міліцыі», які дзейнічаў да гэтага часу. Ён вызначае прававыя і арганізацыйныя асновы органаў унутраных справаў, усталёўвае абавязкі і праваў органаў унутраных справаў, іх супрацоўнікаў, сацыяльныя і іншыя гарантіі іх дзейнасці. Дадзены Закон у цэлым ня моцна адрозніваеца ад закону ў папярэдній рэдакцыі, аднак шэраг артыкулаў выклікае сур'ёзную занепакоенасць.

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Так, артыкул 28 рэгулюе парадак і падставы выкарыстаньня супрацоўнікамі органаў унутраных справаў съпецыяльных сродкаў, атрыкул 29 — агнястрэльной зброі, артыкул 30 — баявой і съпецыяльнай тэхнікі. У старой рэдакцыі Закону было сформулявана шэсць падставаў для выкарыстаньня супрацоўнікамі міліцыі съпецыяльных сродкаў і пяць падставаў прымянењня агнястрэльной зброі (у дачыненых да фізічнай асобы). У новым Законе артыкулы 29 і 30 дапоўненыя фармулёўкай «у іншых выпадках, якія вызначаюцца прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь».

Па меркаваньні праваабаронцаў, такая фармулёўка зъяўляеца недапушчальнай. Закон павінен утрымліваць дакладна сформуляваныя і вызначаныя выпадкі і падставы для выкарыстаньня съпецыяльных сродкаў, зброі і баявой тэхнікі, паколькі гэта наўпрост закранае права грамадзянаў, у тым ліку права на жыццё. Пералік гэтых падставаў мусіць закрытым і не падлягаць пашыранаму растлумачэнню. Разам з тым, дадзеная рэдакцыя Закону надзяляе прэзідэнта правам вызначаць іншыя, не ўказаныя ў дадзеным законе, падставы выкарыстаньня супраць грамадзянай съпецыяльных сродкаў, зброі і баявой тэхнікі, што не можа не выклікаць сур'ёзную занепакоенасць. Нагадаем, што ў 2006 годзе такія ж зъмены былі ўнесеныя у Закон «Аб унутраных войсках Міністэрства ўнутраных справаў Рэспублікі Беларусь».

4 студзеня 2007 г. уступіў у дзеяньне Закон № 203-З «Аб супрацьдзейні экстремізму», прыняты ў сінегжні 2006 году Палатай прадстаўнікоў і ўхвалены Саветам Рэспублікі. Згодна з Законам да экстремізму аднесеная ня толькі дзеяньні, але і публічныя заклікі да экстремісцкай дзеянасці, яе фінансаваные ці іншае садзеянныне яе ажыццяўленню, у тым ліку шляхам прадастаўлення нерухомасці, навучальнай, паліграфічнай і іншай матэрыяльна-тэхнічнай базы, сродкаў электрасувязі, іншых матэрыяльна-тэхнічных сродкаў і інфармацыйных паслугаў. Забаронена выданьне і распаўсюд праз медыі экстремісцкіх матэрыялаў. Любая арганізацыя, якая двойчы на працягу году ажыццяўляла выданьне экстремісцкіх матэрыялаў, падлягае закрыццю, а грамадзяніне за падобную дзеянасць прыцягваюцца да адказнасці згодна з заканадаўствам.

Безумоўна, экстремізм у любых яго формах і праявах прадстаўляе сабой сур'ёзную пагрозу для дэмакратыі, устойлівага разьвіцця грамадзянскай супольнасці, стабільнага існаванья дзяржавы, функцыянаваннія дзяржаўных органаў, часта прыводзіць да ўчыненых злачынстваў на глебе расавай, рэлігійнай, нацыянальнай варожасці, і задае чай органаў дзяржаўной улады зъяўляеца своечасовая прафілактыка такіх праяваў. Што датычыцца Беларусі, то праявы эстремізму ў краіне ня носяць яўнага харектару, хаця, бяспрэчна, маюць месца: на-

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

прыклад, у дзейнасьці некаторых неанацысцкіх моладзевых групаў (НБП, РНЕ, скінхэдаў).

Занепакоенасьць выклікае тое, што некаторыя палажэніні дадзенага Закону могуць быць выкарыстаныя ня ў мэтах прадухілення экстремізму, а ў мэтах барацьбы з палітычнымі апанентамі рэжыму, якія выступаюць за палітычныя зьмены і дэмакратыю ў Беларусі. Неаднаразова ў сваіх выступах прадстаўнікі КДБ называлі дзейнасьць палітычных партыяў і незарэгістраваных групаў палітычным экстремізмам. У гэтых абставінах, напрыклад, правядзеныне мірных акцыяў пратэсту можа быць расцэнена як «арганізацыя хуліганскіх дзеяньняў па палітычных і ідэалагічных матывах».

Акрамя таго, крымінальнае заканадаўства краіны і так утрымлівае неабходную прававую базу для прадухілення праяваў экстремізму: арт. 130 Крымінальнага кодэксу прадугледжвае адказнасьць за распальваныне нацыянальнай, расавай, рэлігійнай і іншай варожасьці, арт 193 — за дзейнасьць арганізацыяў, якія пасягаюць на законныя права асобы і грамадзянаў краіны, арт. 287 — за стварэныне незаконнага ўзброенага фармавання, арт. 361 — за заклікі да звязржэння існуючага канстытуцыйнага ладу і інш. Забарону на ажыццяўленыне дзейнасьці, якая накіраваная на прапаганду расавай, нацыянальнай, сацыяльнай варожасьці, захоп улады неканстытуцыйным шляхам і іншыя падобныя дзеяньні ўтрымліваюць Законы «Аб грамадзкіх аў'яднаннях», «Аб палітычных партыях», «Аб масавых мерапрыемствах» і інш. Гэтыя законы прадугледжваюць ліквідацыю ці прыпыненыне дзейнасьці партыяў і грамадзкіх аў'яднанняў за падобную дзейнасьць у судовым парадку. Пры гэтым за апошнія гады большасьць дэмакратычных няўрадавых арганізацыяў Беларусі ліквідаваныя і без абвінавачаньня ў экстремісцкай дзейнасьці.

Закон № 287-3 «Аб амністыі некаторых катэгорыяў асобаў, якія былі асуджаныя за ўчыненыне злачынстваў», прыняты 22 лістапада 2007 году, у параўнанні з папярэднімі аналагічнымі законамі значна звузіў кола асобаў, на якіх ён распаўсюджваецца. Па падліках МУС, паддзеянніе Закону падпала 3512 чалавек з 30 тысячаў асуджаных і адбываючых пакараньне ў месцах пазбаўлення волі, пры ўмове пагашэння імі матэрыяльнай шкоды, нанесенай зъдзейсненым злачынствам. Пад амністыю падпала толькі тыя асобы, прысуды ў адносінах да якіх ужо ўступілі ў законную сілу, у адрозненіне ад Закону «Аб амністыі» 2005 году, які распаўсюджваў сваё дзеяньне і на асобаў, прысуды ў дачыненіні да якіх былі вынесеныя пасля ўступлення ў сілу закона.

Пад дзеяньне Закона не патрапіў ніводзін з палітычных вязняў, адбываючых пакараньне ў папраўчых установах краіны, большасьць з якіх маюць дысцыплінарныя спагнаньні за нібыта дапушчаныя парушэнны рэжыму.

## 2. СЪМЯРОТНАЕ ПАКАРАНЬНЕ

2007 год стаў гістарычнай вехай у накірунку змаганьня за адмену съмяротнага пакараньня ва ўсім сьвеце: 15 лістапада Трэці камітэт ААН (сацыяльныя, гуманітарныя пытаныні і пытаныні культуры) прыняў Рэзалюцыю, якая заклікала нацыі ўвесыці мараторый на съмяротнае пакараньне. Ніколі раней абмеркаваньне дадзенага пытаньня ў межах Трэцяга камітету, дзе права голасу маюць усе краіны-ўдзельніцы ААН, не прыводзіла да прыняцьця Рэзалюцыі з-за рознасці поглядаў дзяржаваў і розных прававых сістэм.

У Рэзалюцыі ўказваецца, што «ўжываньне съмяротнага пакараньня падрывае чалавечую годнасць», і выказваецца перакананасць у тым, «што мараторый на ўжываньне съмяротнага пакараньня спрыяе больш поўнаму выкананью і прагрэсіўнаму разывіцьцю правоў чалавека, што німа нікіх пераканаўчых доказаў таго, што съмяротнае пакараньне зъяўляецца фактарам стрымліваньня, і што любая памылкі ці недахопы сістэмы правасуддзяства ў справе ўжываньня съмяротнага пакараньня маюць незваротны і непапраўны характар». Рэзалюцыя заклікала ўсе дзяржавы, у якіх яшчэ захоўваецца съмяротнае пакараньне, паступова абмяжоўваць іх ужываньне і скарачаць колькасць злачынстваў, за якія яно можа быць вынесенае, а таксама «увесыці мараторый на прывядзеніе съмяротных прысудаў у выкананьне ў мэтах адмены съмяротнага пакараньня».

Рэзалюцыя была падрыхтаваная па ініцыятыве Еўрапейскага Саюзу і ўнесена да разгляду ад імя 74 дзяржаваў. Документ быў прыняты большасцю галасоў ва ўмовах напружаных дыскусіяў і супрацьстаяння. Вынікі галасаваньня: 99 краінаў — «за», 52 — «супраць» і 33 — «устрымаліся». Найбольш актыўна супраць Рэзалюцыі выступалі Кітай, Ірак, Іран і ЗША (падаўляючая большасць съмяротных пакараньняў прыходзяцца якраз на гэтыя краіны). Беларусь падчас галасаваньня ўстрымалася.

Яшчэ адной важнай падзеяй на міжнародным узроўні стала абвяшчэньне Радай Еўропы Еўрапейскага дня барацьбы супраць съмяротнага пакараньня. Гэтае рашэнне РЕ назвала еўрапейскім унёскам у Сусветны дзень супраць съмяротнага пакараньня, які адзначаецца кожны год 10 кастрычніка.

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Па дадзеных ААН за 2007 год, 146 дзяржаваў адмовіліся ад съмяротнага пакаранья, у 51 краіне яно захоўваецца. Пры гэтым Беларусь застаеца адзінай з краінаў Еўропы, дзе да гэтага часу выкарыстоўваеца дадзеная выключная мера. Прэм'ер- міністр Італіі Рамана Продзі ва ўступным слове да дакладу «Пакаранье съмерцю ва ўсім сьвеце — 2007» міжнароднай арганізацыі «Hands off Cain» канстатаваў: «Калі б не Беларусь, дык Еўропу можна было б назваць кантынентам, вольным ад пакаранья съмерцю». Беларусь засталася і апошній з пост-савецкіх краінаў (Узбекістан адмаўляеца ад вышэйшай меры пакаранья з 1 студзеня 2008 году), дзе выносяцца і прыводзяцца ў выкананье съмяротныя прысуды.

Артыкул 24 Канстытуцыі Беларусі гарантую кожнаму права на жыцьцё, у ім жа замацаваны часовы характеристык съмяротнага пакаранья: «Съмяротнае пакаранье да яго адмены можа ўжывацца ў адпаведнасці з законам як выключная мера пакаранья за асабліва цяжкія злачынствы і толькі згодна з прысудам суда». Крымінальны кодэкс правдугледжвае ўжываньне съмяротнага пакаранья за 12 складаў злачынстваў ва ўмовах мірнага часу і 2 склады злачынстваў — ва ўмовах веннага. Асуджаны да вышэйшай меры пакаранья мае права абскардзіць прысуд у Вярхоўным судзе, а затым падаць прашэнне ў Камісію па памілаваньнях пры презідэнце Беларусі; любое рашэнне Камісіі падпісвае асабіста презідэнт. На дадзены момант вядома толькі адно рашэнне презідэнта аб памілаванні асуджанага да съмяротнага пакаранья. Аднак з-за закрытасці і таемнасці дзеяньяў, звязаных з прымянењнем выключнай меры пакаранья, адсутнасці інфармавання грамадзкасці нельга дакладна казаць пра вынікі працы Камісіі па памілаваньнях.

На працягу году ў сродках масавай інфармацыі з'яўляліся паведамленыні пра справы, дзе авбінавачваемыя атрымлівалі вышэйшую меру пакаранья. 10 студзеня да выключнай меры пакаранья рашэннем Полацкага раённага суда Віцебскай вобласці быў асуджаны 28-гадовы жыхар Наваполацку Юры Курыйскі, у траўні Вярхоўны суд пакінуў гэтыя прысуд у сіле. 22 траўня Вярхоўны суд вынес прысуд у выглядзе съмяротнага пакаранья былому камандзіру роты Гарадзенскага раённага дэпартаменту аховы МУС Аляксандру Сяргейчуку; у лістападзе стала вядома, што прысуд прыведзены ў выкананьне. Гэтая інфармацыя супадае з дадзенымі, якія абнародаваў у інтэрвю «Советскай Беларусі» старшыня Вярхоўнага суда Валянцін Сукала, які заявіў, што за першае паўгодзідзе 2007 году вынесены 2 съмяротныя прысуды.

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Вядома таксама, што 9 кастрычніка судовая калегія па крымінальных спрахах Вярхоўнага суда Беларусі да вышэйшай меры пакараньня асудзіла Сяргея Марозава і Ігара Данчанку паслья разгляду другой справы супраць членаў «марозаўскай» злачыннай групоўкі (аналагічныя прысуды гэтым асобам былі вынесеныя 1 сінэжня 2006 году па выніках разгляду першай справы). Пры гэтым, па словах дзяржаўнага адвінаваўцы Эльдара Сафарава, расцсьледаваньне «марозаўскай» справы працягваецца і, зыходзячы з гэтага «ня выключана, што съмяротны прысуд Марозаву пакуль ня будзе прыведзены ў выкананьне». Асуджаныя зьвярнуліся да прэзідэнта з просьбай аб памілаванні, але паколькі яны ўжо двойчы атрымалі съмяротныя прысуды, шанцы на памілаваньне іх ацэнываюцца як мінімальныя.

Такім чынам, у 2007 годзе вынесеныя съмяротныя прысуды як мінімум 4 асобам. Гэта меней, чым у 2006 годзе (9 чалавек былі асуджаныя да вышэйшай меры пакараньня), але больш за папярэднія гады: 2005 — 2 чалавекі, 2004 — 2 чалавекі.

Сітуацыю з прымяненнем выключнай меры пакараньня ў Беларусі старшыня Вярхоўнага суда В. Сукала ацаніў як «рубеж, за якім стаіць мараторый на ўжываньне съмяротнага пакараньня» (інтэрв'ю «Советской Белоруссии» у сінэжні 2007 году). В. Сукала таксама заяўві, што «судзъдзяў псіхалагічна рыхтуюць да таго, што съмяротнае пакараньне будзе адменена». Па ягоных словам, ужо сём гадоў у Беларусі дзейнічае альтэрнатыва съмяротнаму пакаранью — пажыццёвае зняволен'не, і таму выключная мера ўжываецца рэдка. Старшыня ВС таксама адзначыў, што нялёгка знаходзіць адэкватнае пакараньне, калі гаворка ідзе пра серыйных забойцаў альбо справы буйных бандай.

Меркаваньне старшыні Вярхоўнага суда падзяляюць далёка ня ўсе прадстаўнікі ўлады ў Беларусі. Каментуючы агенцтву БелаПАН Рэзалицу Трэцяга камітэту ААН аб увядзеньні мараторыю на съмяротнае пакараньне, міністр унутраных спраў Уладзімір Навумай заявіў: «Сёньня съмяротнае пакараньне — гэта мера, без якой пакуль абысьціся нельга». Па ягоным меркаваньні, дадзеная Рэзалицыя была прынятая «ва ўгоду палітыцы, а не здароваму сэнсу. Здаровы сэнс такі: давайце спытаем людзей у тых краінах, дзе адмовіліся ад съмяротнага пакараньня. Я не лічу, што Расія з гэтым бітцэўскім маньякам (Аляксандр Лічушкін, асуджаны да пажыццёвага зняволення Маскоўскім гарадзкім судом — рэд.) выкарыстала ідэальны варыянт. Тыя людзі, якія пацярпелі ад ягоных злачынстваў, думаюць так, як я». Уладзімір Наву-

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

маў агучыў таксама меркаваньне адносна залежнасці ўзроўню злачыннасці ад наяўнасці ці адсутнасці съмяротнага пакаранья ў карнай сістэме краінаў: «У Беларусі за апошнія пяць гадоў колькасць зарэгістраваных забойстваў пасълядоўна скарачаецца. А у іх, у любой краіне, дзе няма съмяротнага пакаранья, усё якраз наадварот».

Разам з тым апошняе съцверджаньне міністра ўнутраных спраў супярэчыць вынікам дасъледаваньняў міжнародных экспертаў, якія зрабілі выніку, што ўжываньне съмяротнага пакаранья робіць грамадства больш жорсткім і прыводзіць да росту колькасці забойстваў і злачынстваў. Згодна з вынікамі дасъледаваньняў ААН (1988 г. з дапаўненнямі 1996 і 2002 гг.) адносна сувязі паміж съмяротным пакараннем і колькасцю забойстваў, яно «не змагло навукова даказаць, што съмяротнае пакаранье ўплывае на зыніжэнье колькасці забойстваў у значна большай меры, чым пагроза пажыцьцёвага зыняволеня».

Зараз няма ніякіх доказаў у падтрымку такой гіпотэзы, і малаверагодна, што яны будуць атрыманыя потым».

Неабходнасць адмены съмяротнага пакаранья ў Беларусі пастаянна абмяркоўвалася на міжнародных форумах з удзелам прадстаўнікоў беларускіх уладаў. Падчас канферэнцыі ў Рыме «Роля парламенту ў вызначэнні палітыкі раззвіцця інфармацыйнага грамадства» на пачатку сакавіка старшыня Савету Рэспублікі Генадзь Навіцкі ў размове з дакладчыкам ПАСЕ па Беларусі Андрэем Рыгані аб магчымасцях адмены съмяротнага пакаранья заявіў: «Беларусь — еўрапейская краіна, арыентаваная на агульначалавечыя і еўрапейскія каштоўнасці, якая ідзе па дэмакратычным шляху раззвіцця. Але трэба разумець, што ёсьць пытаныні гістарычных асаблівасцяў, менталітэту, цяжкасцяў пераходнага перыяду. Таму немагчыма пабудаваць грамадства, якое б адпавядала высокім еўрапейскім стандартам, у кароткія тэрміны». У гэтым выказванні Г. Навіцкага, нягледзячы на рыторыку пра еўрапейскі накірунак раззвіцця Беларусі, праглядаецца агульная скіраванасць беларускіх уладаў на адыход ад еўрапейскіх каштоўнасцяў, а «переходны перыяд» для Беларусі на тле адмовы ад дадзенага пакаранья ня толькі еўрапейскіх краін — суседзяў, але і дзяржаваў былога Савецкага Союзу выглядае занадта зацягнутым. Пры гэтым Г. Навіцкі, адзначаючы, што Беларусь ідзе па шляху звужэння прымяненія съмяротнага пакаранья, агучыў недакладную інфармацыю: ён сказаў, што ў 2006 годзе толькі 2 чалавекі асуђаныя да съмяротнага пакаранья, а на самой справе такіх асобраў было 9.

Нежаданьне Беларусі адмовіцца ад «узаконенага забойства» працягвала выклікаць значнае асуджэнъне і крытыку, асабліва з боку ёўрапейскіх структураў і праваабарончых арганізацыяў. Так, у лістападзе Старшыня Парламенцкай Асамблеі Рады Еўропы Рэнэ ван дэр Ліндэн, зъвяртаючыся да презідэнта Беларусі з просьбай адмяніць съмяротныя прысуды ўдзельнікам «банды Марозава», заклікаў «увесьці мараторый на съмяротнае пакаранье, што стала б яскравым і рашучым крокам да збліжэння Беларусі з Радай Еўропы... Съмяротнаму пакаранью німа месца ў пенітэнцыярных сістэмах сучасных цывілізаваных дзяржаваў. Гатоўнасць неадкладна ўвесыці інстытут мараторию на прывядзеньне ў выкананье прысудаў да вышэйшай меры пакарання і адмяніць съмяротнае пакаранье зъяўляеца неабходнай перадумовай для ўступлення ў Раду Еўропы».

Сыпецдакладчык ААН па пытаныні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Адрыйян Севярын у дакладзе ад 12 чэрвеня 2007 году адзначыў: «...не перастае выклікаць заклапочанасць тая акалічнасць, што Беларусь зъяўляеца апошняй краінай Еўропы, дзе ўжываеца съмяротнае пакаранье. Становішча ў краіне ўсё яшчэ адрозніваеца крайнім суворасцю фізічных умоваў утрымання пад вартай да суда, практикай ужыванья катаваньня і іншых бесчалавечных відаў абыходжанья і празмернага ўжываньня сілы міліцыяй».

Уплывовая міжнародная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» працягвала зъвяртацца да беларускіх уладаў з заклікам адмовіцца ад выкарыстання съмяротнага пакаранья, крытыкуючы як саму наяўнасць яго ў прававой сістэме, так і ўсю працэдуру прывядзеньня прысудаў у выкананыне: таемнасць і закрытасць выканання прысуду, а таксама далейшыя дзеяньні, зъвязаныя з пахаваннем пакаранага. «Міжнародная амністыя» выказвала патрабаванні, каб родным пакараных прадастаўлялася поўная інфармацыя пра дату, месца прывядзеньня прысуду ў выкананыне і месца пахаваньня, а таксама выдавалася цела пакаранага і ягоныя асабістыя рэчы.

Пры разглядзе двух справаў, датычных ужыванья съмяротнага пакаранья ў Беларусі, якія былі пададзены ў межах працэдуры інды-відуальний скаргі, Камітэт ААН па правах чалавека вынес заключэнне пра тое, што рэжым сакрэтнасці ў справе выканання съмяротнага пакаранья «абарочваеца застрашэннем ці пакараньнем родных асуджанага з-за таго, што іх съядома пакідаюць у стане няпэўнасці і скрайній занепакоенасці... а таксама, што ўлады спачатку не ўве-

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

дамілі... дату, на якую прызначанае пакараньне..., а ў далейшым неаднаразова адмаўляліся паведаміць месца паходжання цела, што зьяўляеца бесчалавечнымі адносінамі і парушае артыкул 7 Пакту (які заўваеннем катаўнікам, жорсткае, бесчалавечнае ці прыніжаючае годнасць абыходжанье ці пакараньне)». Аднак Беларусь да гэтага часу ня выканала рэкамендацыі Камітэту адносна асобаў, якіх датычліся індывідуальныя скаргі, а таксама не прывяла ў адпаведнасць з імі беларуское заканадаўства, не рассакрэціла і не ўдасканаліла працэдуру выканання прысудаў і паходжання пакараных.

Трэба адзначыць, што непрадастаўленыне поўнай інфармацыі пра съмяротныя прысуды грамадзкасці і зацікаўленым родным асуджаных зъяўляюцца парушэннем міжнародных абавязацельстваў, а таксама міжнародна-прававых стандарттаў.

Так, у Рэзалюцыі 1989/64, прынятай 24 траўня 1989 году, Эканамічна і сацыяльная рада ААН заклікала дзяржавы-члены «публікаваць па кожным відзе правапарушэнні, за якія прадугледжанае съмяротнае пакараньне..., інфармацыю пра ўжываныне съмяротнага пакаранія, уключаючи колькасць асобаў, асуджаных да съмяротнага пакаранія, колькасць фактычных пакараній, колькасць асобаў, якія знаходзяцца ў зняволеніі па прысуду да съмяротнага пакаранія, колькасць адмененых ці зъмененых па апеляцыі прысудаў да съмяротнага пакаранія і колькасць выпадкаў, калі выносілася рашэнне аб памілаванні...».

Рэзалюцыя 2005/59, прынятая Камісіяй ААН па правах чалавека 20 красавіка 2005 году, заклікала ўсе дзяржавы, якія не адміністріруюць съмяротнае пакараньне, «зрабіць даступнай да грамадзкасці інфармацыю адносна вынясення съмяротных прысудаў».

«Прадастаўляць Генеральному сакратару інфармацыю аб ужываныне съмяротнага пакаранія і выкананні гарантый абароны правоў асобаў, якім пагражает съмяротнае пакараньне» — такое патрабаваньне утрымліваецца ў Рэзалюцыі Трэцяга камітэту ААН ад 15 лістапада 2007 году.

Беларусь на працягу апошніх гадоў ужо рабіла некаторыя крокі, якія маглі бы прывесці да адмены съмяротнага пакаранія пры наяўнасці палітчынай волі.

У чэрвені 2002 году ў выніку парламенцкіх слуханняў «Палітыка-прававыя праблемы адмены съмяротнага пакаранія ў Рэспубліцы Беларусь» Палатай прадстаўнікоў былі выпрацаваныя Рэкамендацыі зацікаўленым дзяржайным органам з мэтай ажыццяўлення мерапры-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

емстваў, якія б садзейнічалі вырашэнню пытаньня са съмяротным пакараньнем. На жаль, большасць рэкамендаваных мерапрыемстваў не былі выкананыя.

11 сакавіка 2004 году Канстытуцыйны суд Беларусі агучыў Заключэнне «Аб адпаведнасці Канстытуцыі РБ і міжнародным дамовам РБ палажэнняў Крымінальнага кодэксу РБ, якія прадугледжваюць прымененне ў якасці пакаранья съмяротнае пакараньне», дзе вырашыў: «(...) Лічыць, што частка 3 артыкулу 24 Канстытуцыі РБ, якая ўстанаўлівае магчымасць ужывання съмяротнага пакаранья ў якасці выключнай меры пакаранья толькі да яе адмены, дазваляе прыняць рашэнне аб аввяшчэнні мараторию на ўжыванне съмяротнага пакаранья ці аб поўнай адмене гэтага пакаранья (...) Канстытуцыйны Суд лічыць, што ў сучасных умовах пытаньне аб адмене гэтага віду пакаранья ці як першым кроку — аб аввяшчэнні мараторию на яго выкарыстаньне можа быць вырашанае Главой дзяржавы і Парламентам». Пры гэтым у Заключэнні адзначана, што рашэнне рэферэндуму 1996 году, падчас якога за захаванье съмяротнага пакаранья ў Беларусі выказаліся 80,44% грамадзянаў, і да вынікаў якога заўсёды апелююць прыхільнікі захаванья гэтага віду пакаранья ў нашай краіне, «ня мела авбавязковага характару».

Аднак пакуль што ні кіраунік дзяржавы, ні парламент не прадпрыялі рашучых дзеянняў у накірунку набліжэння да дэмакратычных стандартоў у галіне правоў чалавека і не прадэманстравалі імкненія да ёўрапейскага цывілізаванага съвету, вольнага ад забойстваў дзяржавай. Пасля прыняцца Рэзалюцыі ААН аб марыторыі на съмяротнае пакаранье перад беларускімі ўладамі чарговы раз пастаўлены сур'ёзны выбор.

### 3. ПРАБЛЕМА ЗЬНІКЛЫХ ЗАСТАЕЦЦА АКТУАЛЬНАЙ

Згодна з Дэкларацыяй аб абароне ўсіх асобаў ад гвалтоўных зьнікненняў, абвешчанай Генеральнай Асамблеяй ААН у сінегні 1992 годзе, выпадкі гвалтоўных зьнікненняў маюць месца, калі «асобы падвяргаюцца арышту, затрымліваюцца ці выкрадаюцца супраць іх волі ці нейкім іншым чынам пазбаўляюцца свабоды службовымі асобамі розных зьвенаў ці ўзроўняў ураду, арганізаванымі групамі ці прыватнымі асобамі, якія дзейнічаюць ад імя ўраду, пры ягонай прамой ці ўскоснай падтрымцы, з яго дазволу ці згоды, пры далейшай адмове паведаміць пра лёс ці месцазнаходжанье такіх асобаў ці прызнаць іх пазбаўленье волі, што ставіць дадзеных асобаў па-за законам».

Аналагічнае азначэнне ўтрымлівае Міжнародная Канвенцыя аб абароне ўсіх асобаў ад гвалтоўных зьнікненняў, адзінагалосна прынятая Генеральнай Асамблеяй ААН 20 сінегні 2006 году і прадстаўленая для падпісанья краінамі на съпецыяльнай цырымоніі ў Парыжы 6 лютага 2007 году. Канвенцыя абавязуе дзяржавы-члены ААН прадпрымаць эфектыўныя заканадаўчыя, адміністрацыйныя, судовыя і іншыя меры ў мэтах папярэджанья і прадухілення актаў гвалтоўнага зьнікнення; прадугледжвае стварэнне съпецыяльнага Камітэту па гвалтоўных зьнікненнях, які будзе разглядаць даклады краінаў-удзельніц і скаргі прыватных асобаў. У дакумэнце падкрэсліваецца, што пры пэўных аbstавінах гвалтоўныя зьнікненні могуць прызначацца злачынствам супраць чалавечнасці, і ў гэтай якасці яны падпадаюць пад юрысдыкцыю міжнароднага крымінальнага права. Канвенцыя была падпісаная 57 краінамі (уступіць у сілу на трыццаты дзень пасля здачы на захаванье Генеральному сакратару ААН 20-й ратыфікацыйнай граматы ці дакументу аб далучэнні). Беларусь ад яе падпісанья ўстрымалася.

1 сакавіка прэс-сакратар МЗС Андрэй Папоў пракаментаваў гэтае разшэнне «Белорусским новостям» наступным чынам: «Рэспубліка Беларусь абсолютна спакойна і без ніякіх проблемаў далучылася да кансансусу па адпаведнай Рэзалюцыі Генасамблеі. Гэта значыць, падкрэсліваю, ніякіх проблемаў з прыняццем Рэзалюцыі, якая афіцыйна заяўляе аб наяўнасці гэтай Канвенцыі, у нас не было. У Беларусі ёсьць магчымасць далучыцца да дакументу ў той час, які яна палічыць патрэбным». Ён таксама падкрэсліў, што пытаныне перспектывіваў падпісанья дакументу той ці іншай краінай зьяўляецца добраахвотным — кожная дзяр-

жава далучаецца да той ці іншай канвенцыі згодна з уласнымі ўнутранымі правіламі і інтарэсам.

Намесынік кіраўніка Адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч адносна перспектываў для Беларусі падпісаць Канвенцыю выказалася больш катэгарычна. На міжнароднай канферэнцыі па проблемах гандлю людзьмі, што праходзіла 4-7 сакавіка ў штаб-кватэры ААН у Нью-Ёрку, яна заявіла: «Канвенцыя не актуальная для Беларусі. Яна для нас адыхрывае такое самое значэнне, як ахова азонавага слою ці абарона галадаючых. У нас такой проблемы няма». Н. Пяткевіч дадала, што МЗС Беларусі ня будзе надаваць статус першачарговасці дадзенай Канвенцыі ААН.

Па дадзеных МУС, кожны год у Беларусі ў росшук абвяшчаюцца каля тысячы чалавек. Агульная колькасць крымінальных справаў па нераскрытых забойствах за апошнія 45 гадоў складае 1 265, з якіх 74 узбуджаныя па фактах зынікнення грамадзянаў. Гэта сапраўды невысокі паказчык нераскрыванасці злачынстваў, звязаных са зынікненнем людзей, і можна было б пагадзіцца з меркаваннем Н. Пяткевіч аб неактуальнасці для Беларусі гэтай проблемы, калі б у краіне не была закладзеная практика палітычных выкраданняў і магчымых пазасудовых пакаранняў съмерцю.

Да гэтага часу невядомыя лёсы палітычных і грамадзкіх дзеячаў Юрыя Захаранкі (выкрадзены 7 траўня 1999 году), Віктора Ганчара (зынік 16 верасьня 1999 году), журналіста Дзымітрыя Завадзкага (зынік 7 ліпеня 2000 году) і бізнесмена Анатоля Красоўскага, які быў выкрадзены разам з В. Ганчаром. Згодна з арт. 35 Канвенцыі аб абароне ўсіх асобаў ад гвалтоўных зынікненняў, «калі нейкая дзяржава становіцца ўдзельнікам дадзенай Канвенцыі паслья яе ўступлення ў сілу, то яе абавязальніцтвы перад Камітэтам адносяцца толькі да выпадкаў гвалтоўнага зынікнення, якія мелі месца паслья ўступлення для яе ў сілу дадзенай Канвенцыі». «Таму мы разглядаем працу па выкананыні нормаў Канвенцыі як абарону будучых пакаленняў ад гэтага жахлівага злачынства», — выказалася Святлана Завадская, жонка зынілага журналиста.

Пра магчымую датычнасць дзяржаўных службоўцаў вышэйшага эшалону ўлады ў Беларусі да выкрадання Ю. Захаранкі, В. Ганчара, Дз. Завадзкага і А. Красоўскага неаднаразова заяўлялі прадстаўнікі як беларускай грамадзкасці, так і міжнародных структур. Так, у выніку расцсьледавання съпецдакладчыка Камітэту па прававых пытаннях і правах чалавека Парламенцкай Асамблеі Савету Еўропы Хрыстаса Пургурыйдэса магчымымі арганізатарамі дадзеных злачынстваў названыя міністр унутраных справаў Уладзімір Навумай, былы міністр унутраных

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

справаў Юры Сівакоў, Дзяржаўны сакратар Савету бясьпекі Віктар Шэйман і камандзір съпецыяльнага аддзелу хуткага рэагаванья палкоўнік Дзымітрый Паўлічэнка. На працягу многіх гадоў съледчыя органы ніякім чынам не рэагуюць на дадзеную інфармацыю — не абвяргаюць і не прадпрымаюць неабходных кроکаў дзеля высьвятлення сапраўднасці абвінавачанняў.

Афіцыйнае съледзтва па справах аб зынкненях Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага працягваецца. Кожныя тры месцы з прокуратуры гораду Менску съледчы па важнейшых справах малодшы дарадца юстыцыі Сяргей Кухаронак дасылае адпаведныя паведамлењы родным зынкльых (па справе В. Ганчара апошняе такое паведамлењне датаванае 22.12.2007 г.) і прадстаўніку сям'і Ю. Захаранкі Алегу Волчаку (апошняе паведамлењне — 24.12.2007 г.). Акрамя таго, што съледзтва працягнутае «ў мэтах правядзеня дадатковых съледчых дзеяньняў», ніякай інфармацыі, датычнай ходу і вынікаў съледзтва, не паведамляецца.

Расьсьледаванье справы аб выкраданьні Дзымітрыя Завадзкага было прыпыненае 31 сакавіка 2006 году «ў сувязі з невыяўленнем бясьсьледна зынклай асобы» і болей не ўзнаўлялася. Паведамлењне пра гэта атрымала маці Дзымітрыя Завадзкага Вольга Рыгораўна за подпісам намесніка начальніка аддзелу па расьсьледаваньні справы карупцыі прокуратуры Рэспублікі Беларусь, малодшага дарадцы юстыцыі Івана Бранчэля. Скарга на імя Генеральнага прокурора, пададзеная адразу пасля атрыманья паведамлењня аб прыпынені расьсьледаваньня, не была задаволеная. Нагадаем, што па абвінавачаньні ў выкраданьні Завадзкага і ўчыненьні шэррагу іншых злачынстваў у 2002 годзе да розных тэрмінаў былі асуджаныя члены так званай «банды Ігнатовіча», былога супрацоўніка съпецпадразделенія «Алмаз» (у тым ліку В. Ігнатовіч і М. Малік — да пажыццёвага зыняволенія), аднак месцазнаходжанье журналіста так і не было высьветленае. У лістападзе справа набыла нечаканы паварот. Валерый Ігнатовіч, які адбывае пакараньне ў Жодзінскай турме, перадаў праз СМІ свой зварот да А. Лукашэнкі, дзе съцвярджае пра сваю недатычнасць да злачынстваў, ва ўчыненых якіх ён прызнаны вінаватым: «Я, асуджаны Ігнатовіч Валерый Аляксандравіч, чакаю поўнага апраўданья і заяўлюю пра сваю недатычнасць да злачынстваў, ва ўчыненых якіх мяне неабгрунтавана абвінавацілі, незаконна асудзілі і падверглі неправамернаму турэмнаму зыняволенію. Я цалкам невінаваты. Злачынстваў не ўчыняў». Маці Дзымітрыя Завадзкага, якая прысутнічала на судовым працэсе (ён меў закрытыя характеристары), съцвярджае таксама, што віна В. Ігнатовіча ў выкраданьні

яе сына не была даказаная, і датычнасьць «банды Ігнатовіча» да гэлага злачынства выглядала вельмі непераканаўчай. Ня выключана, што існавала пэўная дамова, і В. Ігнатовіча схілілі ўзяць на сябе віну за выкраданье Дз. Завадзкага, за што яму было абыцана захаваць жыцьцё. Верагодна, што Дзымітрый Завадзкі быў выкрадзены тымі ж асобамі, якія датычныя да зынікнення ў іншых вядомых людзей.

Зыходзячы з таго, што афіцыйнае съледзтва па справах аб зынікненнях вядомых дзеячаў на працягу многіх гадоў вялося абсалютна фармальна і безвынікова, сваякі выкрадзеных Зінаіда Ганчар, Ірына Красоўская, Святлана Завадзкая, Вольга Завадзкая, а таксама іх прадстаўнікі Гары Паганяйла і Алег Волчак 30 кастрычніка перадалі Генеральному прокурору Беларусі «Абвінаваўчы акт», складзены па выніках грамадзкага рассыльедаванья дадзеных гучных справаў. Згодна з «Абвінаваўчым актам» (папярэдніе заключэнніе аб датычнасьці вышэйшых службовых асобаў Беларусі да фактаў зынікнення ў і (ци) адвольных пакараньня Захаранкі Ю. М., Ганчара В. І., Красоўскага А. С., Завадзкага Дз. А.), асноўнымі падазраванымі па справе называныя: 1) Лукашэнка А. Р. — прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, Глава Савету Бясъпекі РБ; 2) Шэйман В. У. — дзяржаўны сакратар Савету Бясъпекі РБ; 3) Сівакоў Ю. Л. — экс-міністр унутраных справаў РБ; 4) Навумаў У. У. — міністр унутраных справаў РБ; 5) Паўлічэнка Дз. В. — камандзір в/ч 3214; 6) Васільчанка М. В. — былы начальнік Службы бясъпекі прэзідэнта РБ.

На 20 старонках «Абвінаваўчага акту» выкладзеныя звесткі, атрыманыя падчас аператыўна-съледчых дзеяньняў, а таксама матэрыялы грамадзкага рассыльедаванья па фактах выкраданья людзей. Заяўляльнікі выказалі меркаванье, што «дадзеная злачынства згодна з дзеючым заканадаўствам РБ раскрытыя, падазраваныя па іх асобы ўстаноўленыя... аднак далейшае рассыльедаванье па справах у поўным аўтаматычнай меры не вядзеца, паколькі прафесійная дзейнасьць съледчых, прокурораў, судзьдзяў блакуецца вышэйшымі службовымя асобамі Беларусі, падазраванымі ў ўчыненні дадзеных злачынстваў». Складальнікі дакументу заявілі, што «прымаючы да ўвагі, што кампетэнтныя органы Беларусі наўмысна ігнаруюць звесткі аб датычнасьці падазраваных да фактаў гвалтоўных зынікненняў пацярпелых і не прымаюць на нацыянальным узроўні мераў па поўным і аўтаматычнай меры рассыльедаваныі справаў» яны зьбіраюцца выкарыстаць магчымасці так званай універсальнай крымінальнай юрысдыкцыі. Гэтая юрысдыкцыя «прадастаўляе магчымасць прыцягнення да крымінальнай адказнасці асобаў, якія ўчынілі перасъледуемае міжнародным правам злачынства супраць бясъпекі чалавецтва (аналагічныя правілы ўнівер-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

сальнай крымінальной юрысдыкцыі прадугледжаныя ў частках 3, 4 Крымінальнага кодэксу РБ»).

На дадзены зварот адказ з Рэспубліканскай пракуратуры на праця-  
гу месяцу атрымала толькі маці Дзымітрыя Завадзкага Вольга Рыго-  
раўна ў лісьце ад 16.11.2007 за подпісам пракурора аддзелу па нагля-  
ду за съледзтвам у органах пракуратуры А. В. Сыцько. У лісьце падра-  
бязна апісваюца вынікі расцесьледаваньня і суда па справе Дзымітрыя  
Завадзкага, а таксама паведамлецца: «Працягваецца аперату́ная  
праца па ўстанаўленыні месцазнаходжаньня Завадзкага Д. А. ці ягона-  
га цела; асобаў, якія ўчынілі злачынства (?). У выпадку атрыманьня ста-  
ноўчай інфармацыі, вытворчасьць па крымінальной справе будзе не-  
адкладна ўзноўленая».

У той час, як афіцыйныя ўлады фактычна толькі імітуюць  
расцесьледаваньне справаў аб зынкненых, беларуская і міжнародная  
грамадзкасць не пакідала гэтую праблему без увагі. Акцыі памяці былі  
арганізаваны ў 8-ю гадавіну зынкнення Юрыя Захаранкі, Віктара Ган-  
чара і Анатоля Красоўскага, у 7-ю гадавіну зынкнення Дзымітрыя За-  
гадзкага. Кожны месяц 16 чысла (*16 верасьня вылі выкрадзенія В.  
Ганчар і А. Красоўскі – рэд.*) па ўсёй краіне запальваліся съвечкі па-  
мяці. Гэты дзень атрымаў назvu Дзень салідарнасці, і ўжо ўспрыма-  
еца як акцыя салідарнасці ня толькі з роднымі зынкльх, але і ўсім  
палітычнымі зыняволенымі Беларусі і іх сем'ямі. Амаль заўсёды гэтыя  
мерапрыемствы суправаджаліся сілавымі разгонамі ўдзельнікаў, іх зат-  
рыманьнямі і адміністрацыйным перас্লедам.

У траўні 2007 году ў Парыжы была створаная Міжнародная каалі-  
цыя супраць гвалтоўных зынкненняў, у склад якой увайшлі «Міжна-  
родная Амністыя», «Human Rights Watch», FEDEFAM (Лацінаамерыкан-  
ская федэрэцыя родных зынкльх людзей), Міжнародны камітэт Чыр-  
вонага Крыжа, Міжнародная асацыяцыя юрыстаў і грамадзянская  
ініцыятыва з Беларусі «Мы памятаем».

Пра неабходнасць высьветліць лёс зынкльх беларускіх палітыкаў  
і грамадзкіх дзеячоў насыпнна заяўлялі міжнародныя арганізацыі. Гэ-  
тая праблема на працягу году ўздымалася ў ААН на розных узроўнях.  
Патрабаваньне да беларускіх уладаў «адхліць ад пасадаў афіцыйных  
асобаў, якія, як съцвярджаецца, датычныя да любых справаў аб гвал-  
тоўных зынкненях, адвольных пакараньняў съмерцю і катаваньняў і  
іншых жорсткіх, бесчалавечных ці прыніжаючых годнасць відаў абы-  
ходжаньня і пакараньня, на перыяд съледзтва па такіх справах і за-  
бяспечыць прыняцьце ўсіх неабходных мераў для усебаковага і бес-  
старонъягра расцесьледаваньня такіх справаў, прыцягнучы асобаў, якім  
інкрымінуюцца гэтыя злачынствы, да адказнасці ў незалежным судзе

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

і, у выпадку прызнаньня іх вінаватымі, забясьпечыць, каб яны былі пакараныя згодна з міжнароднымі абавязацельствамі Беларусі ў галіне правоў чалавека» — утрымліваецца ў Рэзалюцыі Генеральнай Асамблеі ААН аб становішчы з правамі чалавека ў Беларусі ад 19 сінняня 2007 году (такія ж патрабаваньні вылучаліся ў Рэзалюцыях 2003, 2004, 2005, 2006 гадоў, але беларускія ўлады не прадпрынялі за гэты час ніякіх эфектыўных мераў у дадзеным накірунку).

Справы аб зынікненях Юрый Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага ў лістападзе разглядаліся на чарговай сесіі Рабочай групы па гвалтоўных ці нядобрахвотных зынікненях (тэматычны механізм, створаны ў 1980 годзе па ініцыятыве Генеральнай Асамблеі ААН для разгляду выпадкаў асабліва сур’ёзных па свайму характару канкрэтных парушэнняў правоў чалавека). Перад пачаткам сесіі Рабочая група праінфармавала родных зынікльых, што беларускае МЗС у чарговы раз прадставіў тлумачэньне адносна вынікаў афіцыйнага съледзства: «расцсьледаванье працягваецца, але знайсьці выкрадальнікаў не ўдаецца». У сваіх каментарах да адказу МЗС, дасланных у Рабочую группу, блізкія выкрадзеных паведамілі, што съледзства вядзеца фармальна, да гэтага часу не дапытаныя асобы — высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі, якія могуць быць датычныя да арганізацыі гэтых злачынстваў.

Пра невыкананьне Беларусью сваіх абавязкаў па раскрыціі справаў аб гвалтоўных выкраданьнях родныя зынікльы чарговы раз заявілі, калі беларускі ўрад выказаў намер увайсьці ў склад Савету па правах чалавека ААН. Зінаіда Ганчар, Ульяна Захаранка і Вольга Завадзкая ўказалі: «На працягу многіх гадоў мы ня ведаем пра лёс сваіх блізкіх, афіцыйнае съледзства практычна не вядзеца. Адсутнасць якіх-небудзь вынікаў съледзства мы звязываем з незацікаўленасцю беларускіх уладаў у расцсьледаваньні гэтых злачынстваў, што ўмацоўвае нашу здагадку пра дачыненіне да іх вышэйшых службовых асобаў Беларусі. Патрабаваньне аб правядзеніі аўк'ектуўнага і ўсебаковага расцсьледаванья справаў аб гвалтоўных зынікненях... неаднаразова ўтрымлівалася ў Рэзалюцыях Генеральнай Асамблеі ААН. Гэтыя патрабаваньні ўпарты ігнарующа ўрадам Рэспублікі Беларусь. Мы расцэньваем гэтыя дзеяньні беларускіх уладаў ня толькі як жаданьне схаваць сапраўдных заказчыкаў і выканануць выкраданьняў нашых блізкіх, але і як непрызнаньне аўтарытэту Арганізацыі Аўяднаных Нацый». Жанчыны заклікалі не дапусціць членства Беларусі ў Савеце па правах чалавека ААН да моманту выкананьня дзяржавай сваіх абавязкаў не толькі перад сваімі грамадзянамі, але і перад міжнароднай супольнасцю.

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Прызнаючы пасълядоўную пазіцыю ААН у патрабаваньнях да беларускіх уладаў расцсьледаваць справы зынкненіяў вядомых у краіне людзей, грамадзкасць з расчараўаньнем успрыняла дазвол на ўдзел міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумава ў канферэнцыі ААН у Нью-Ёрку, прысьвечанай гандлю жанчынамі на пачатку сакавіка (нагадаем, У. Навумаў уключаны ў съпіс асобаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю краінаў Еўрапейскага Саюзу, ЗША і Канады з-за падозранняў у датычнасці яго да палітычных выкраданьняў у Беларусі). Мерапрыемства было ініцыявана дэлегацыямі Беларусі і Філіпінаў, а таксама ўпраўленнем ААН па наркотыках і амерыканскай няўрадавай арганізацыяй «Жывыя галасы». Родныя зынкілых і прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі накіравалі ліст Генеральному сакратару ААН Пан Гі Муну з заклікам не дапусціць ўздзелу У. Навумава ў міжнародным форуме: «Мы лічым ўздзел Навумава ў міжнароднай канферэнцыі пад эгідай ААН парушэннем літары і духу Рэзалюцыі і Канвенцыі ААН». Прэс-служба ААН у сваю чаргу адказала, што Генеральны сакратар ААН ня мае паўнамоцтваў дазваляць ці забараніць камусыці ўздзел у канферэнцыі, паколькі гэта зьяўляецца прэрагатывай старшыні Генеральнай Асамблеі ААН. Уладзімір Навумаў быў дапушчаны на форум, і гэтая падзея выклікала адмоўную рэакцыю ня толькі дэмакратичнай супольнасці Беларусі, а і некаторых еўрапейскіх краінаў. Так, дэлегацыя Нідэрландаў байкатавала міжнародны форум. «Урад Нідэрландаў прыняў рашэнье не накіроўваць дыпламатычных прадстаўнікоў для ўздзелу ў дадзенай канферэнцыі, паколькі міністр Навумаў, якога падазраюць у датычнасці да зынкненіяў беларускіх палітыкаў у 1999—2000 гадах, зьяўляўся адным з арганізатараў канферэнцыі. Рашэнье ўраду было падтрыманае большасцю дэпутатаў нідэрландзкага парламенту», — пракаментаваў сітуацыю супрацоўнік прэс-службы МЗС Нідэрландаў Ахмед Даду.

30 жніўня ва ўсім сьвеце адзначаўся Міжнародны дзень ахвяраў гвалтоўных зынкненіяў. З гэтай нагоды Міжнародны камітэт Чырвонага Крыжа зьвярнуўся да міжнароднай супольнасці з заклікам дбаць пра вырашэнне праблемы зынкілых і клапаціцца пра іх сем'і. Камітэт таксама апублікаваў справаўдчу «Зынкілыя бязьвестак — скаваная трагедыя», дзе адзначана, што для вырашэння праблемы зынкілых «робіцца недастаткова», і што адсутнасць інфармацыі аб зынкілых прымушае іх сваякоў пакутаваць штодзень, не дае ім магчымасці развязацца са сваімі блізкімі і перагарнуць гэтую сумную старонку свайго жыцця. Але часта для вырашэння праблемы не хапае менавіта палітычнай волі.

## 4. КРЫМІНАЛЬНЫ ПЕРАСЬЛЕД ПА ПАЛІТЫЧНЫХ МАТЫВАХ

**У Беларусі на працягу 2007 году крымінальны перасьлед актыўна выкарыстоўваўся беларускімі ўладамі як інструмент расправы з палітычнымі апанентамі, сродак ціску на грамадзкіх актывісташ і апазіцыйна настроеных грамадзянаў.**

Патрабаванье вызваленяня палітычных зняволеных і спыненія палітычна матываваных крымінальных справаў стала абавязковай умовай для вядзеняня дыялогу з урадам Беларусі єўрапейскіх структураў і ЗША. Пры гэтым беларускія ўлады занялі пазіцыю адмаўлення на-яўнасці як палітычных зняволеных у краіне, так і палітычных артыкуулаў, называючы патрабаванні міжнароднай супольнасці інфармацыйнай кампаніяй, развязанай з мэтай дыскрэдытацыі зньешняй і ўнутранай палітыкі краіны. Аднак на працягу году неаднаразова пытанье з палітычнымі зняволенымі становілася прадметам палітычнага гандлю беларускіх уладаў з міжнароднымі інстытуцыямі.

Увесну вызваленяне палітычных зняволеных стала галоўнай тэмай неафіцыйных перамоваў намесніка кірауніка адміністрацыі презідэнта Наталі Пяткевіч з намеснікам памочніка дзяржасекретара ЗША Дэвіда Крамера падчас ягонага візіту ў Беларусь. У выніку гэтых перамоваў беларускія ўлады вымушаныя былі паслабіць ціск на грамадзкіх актывісташ і нават пайшлі на датэрміновае вызваленіне трох палітычных зняволеных: Паўла Севярынца, Мікалая Статкевіча і Кацярыны Садоўскай. Пра каньюнктурныя характеристары гэтага рашэння ўладаў съведчыць той факт, што напярэдадні ўсім тром асуджаным было адмоўлена ва ўмоўна-датэрміновым вызваленіні ў сувязі з тым, што яны не сталі на шлях выпраўлення. Гэта стала яркай ілюстрацыяй таго, што пытанье вызваленяня вязняў палягае не ў юрыдычнай, а ў палітычнай плоскасці.

Выказвалася меркаванье, што датэрміновае вызваленіне Мікалая Статкевіча, Паўла Севярынца і Кацярыны Садоўскай былі крокам беларускіх уладаў па захаваньні прэферэнцыяў у гандлі з Еўрасаюзам, аднак пасыля іх адмены працэс вызвалення палітычных зняволеных быў спынены, і кароткі перыяд палітычнай адлігі скончыўся.

Спадзяваныні на хуткае вызваленіне астатніх палітычных зняволеных не апраўдаліся. У месцах пазбаўлення волі працягвалі зна-

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

ходзіцца эксп-кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін, моладзевыя лідэрны Зыміцер Дашкевіч і Артур Фінькевіч, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, а ў красавіку быў узяты пад варту па палітычных абвінавачаньнях палітык і публіцыст Андрэй Клімаў.

Не спраўдзіліся надзеі беларускай дэмакратычнай супольнасці на хуткае вызваленне палітычных вязняў і з прыніццем Закону «Аб амністыі», нормы якога былі сфармульянаныя такім чынам, што пад яго дзеяньне не патрапіў ні адзін з асуђаных па палітычных матывах.

Колькасць асобаў, якія патрапілі пад крымінальны перасълед у сувязі з грамадзка-палітычнай дзеянасцю заставалася даволі высокай.

Толькі па арт. 193.1 Крымінальнага кодэксу (арганізацыя дзеянасці аб'яднання, фонду ці рэлігійнай арганізацыі, якая не прыйшла дзяржавай рэгістрацыі ці ўдзел у ёй) да адказнасці былі прызначаныя 8 чалавек — усе яны зьяўляліся сябрамі моладзевай арганізацыі «Малады Фронт». Яшчэ па 4 справах маладафронтайцаў расцсьледаваныні па ўзбуджаных крымінальных справах на працягу году не былі завершаныя.

У 2007 годзе, упершыню ў найноўшай гісторыі Беларусі, быў выкарыстаны артыкул з главы 32 Крымінальнага кодэксу — злачынства супраць дзяржавы. За публікацыю ў Інтэрнэце палітык Андрэй Клімаў быў асуђаны на шкоду зынешніх бяспечы Рэспублікі Беларусь, яе суверэнітету, тэрытарыяльнай недатыкальнасці, нацыянальнай бяспечы і абароназдальніцтву), а таксама па арт. 368 КК (абраза прэзідэнта Рэспублікі Беларусь) і асуђаны на 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Суд расцаніў публікацыю Андрэя Клімава як «публічныя заклікі да захопу дзяржаўной улады ці гвалтоўнага зъмяненьня канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь альбо іх распаўсяд». Судовыя працэсы праходзілі у закрытым рэжыме.

У фактычна закрытым рэжыме адбывалася судовае разьбіральніцтва па крымінальнай справе Зымітра Дашкевіча, якое праходзіла на тэрыторыі шклоўскай папрачай калоніі, дзе моладзевы лідэр адбываў пакаранье ў выглядзе пазбаўлення волі. Зыміцер Дашкевіч, асуђаны на паўтара года пазбаўлення волі за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі «Малады Фронт», адмовіўся ад дачы паказанняў па крымінальнай справе Івана Шылы, узбуджанай па гэтым жа абуінавачаньні, спасылаючыся на арт. 27 Канстытуцыі, якая гарантую права на съведчыць супраць сябе самога. Нягледзячы на відавочную адсутнасць складу злачынства ў дзеяньнях Дашкевіча, суд прызнаў яго вінаватым і прыгаварыў да штрафу.

Трэба адзначыць, што крымінальныя прысуды, вынесеныя па палітычна матываваных справах, не наслілі такога жорсткага характару, як у мінулым 2006 годзе. Большаясьць асуджаных былі прыгавораныя судамі да пакараньняў, не звязаных з пазбаўленнем волі — да штрафаў ці судовых перасьцярогаў. Да пазбаўлення волі былі асуджаныя толькі два чалавекі: Андрэй Клімаў і Артур Фінькевіч.

Гэтая тэндэнцыя на некаторае зъмякчэнне палітычнага перасъледу найперш звязаная з новай эканамічнай і зынешнепалітычнай сітуацыяй, якая склалася ў Беларусі на працягу году, і не зъяўляеца съведчаньнем лібералізацыі беларускага рэжыму.

### **1. Крымінальная справа супраць Сяргея Гумінскага**

22 студзеня моладзвому актывісту Сяргею Гумінскаму съследчыя Аршанскага ГАУС уручылі пастанову аб прызнаныні яго падазраваным па крымінальнай справе, узбуджанай па факце нанясеньня графіці палітычнага зъместу па арт. 341 Крымінальнага кодэксу (апаганьванье будынкаў і псованье маёмысці). Некалькі разоў да гэтага Сяргей Гумінскі быў ужо дапытаны па гэтай справе, у ягонай кватэры было праведзена некалькі вобыскаў.

25 студзеня моладзвовы актывіст быў выкліканы ў аддзяленні міліцыі і азнаёмлены з дакументамі аб спыненні супраць яго крымінальнага перасъледу «ў сувязі з недаказанасьцю датычнасці да ўчыненага злачынства».

### **2. Крымінальная справа супраць Мечыслава Яскевіча**

Кіраўнік Гарадзенскага гарадзкога аддзялення «Саюзу палякаў на Беларусі» Мечыслаў Яскевіч быў затрыманы 5 лістапада 2006 году па адвінавачаныні нібыта ў развязваныні бойкі на тралейбусным прыпынку. Крымінальная справа была ўзбуджаная па ч.1 арт. 339 Крымінальнага кодэксу — «хуліганства».

Разгляд справы адбыўся 9 лютага ў судзе Каstryчніцкага раёну Гродні. Мечыслаў Яскевіч сваю віну адмаўляў, аднак судзьдзя Жана Верхасьць прызнала яго вінаватым і асудзіла да штрафу ў памеры 40 базавых велічыняў (1 млн. 240 тыс. руб.), абавязаўшы аплаціць пачярпеламу 500 тыс. рублёў шкоды. «Саюз палякаў на Беларусі» заявіў аб правакацыі і палітычна матываваным перасъледзе сябра арганізацыі.

### **3. Крымільная справа супраць Дзяніса Дзянісава і Тацяны Елавой**

Крымінальная справа супраць моладзвовых актывістаў Дзяніса Дзянісава і Тацяны Елавой была ўзбуджаная па ч.1 арт. 14, ч.1 арт. 342 Крымінальнага кодэксу — «арганізацыя і падрыхтоўка дзеяньняў, якія груба парушаюць грамадzkі парадак, альбо актыўны ўдзел у іх».

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

Паводле начальніка аддзелу па нагляду за съледзтвам ў органах унутраных справаў прокуратуры Віцебскай вобласці, саветніка юстыцыі В. А. Забаўскага, «Дзянісаў Д. В. сумесна з іншымі асобамі ў колькасці не менш за 25 чалавек, якія мелі пры сабе больш за 1000 улётак, 17.06.2006 г. у вячэрні час быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі пры замаху на правядзенне незаконнай акцыі «БУНТ» у Летнім амфітэатры ў г. Віцебску».

19 чэрвеня 2006 году была ўзбуджана крымінальная справа па гэтых падзеях, а ў каstryчніку вынесеная пастанова аб прызнанні Дз. Дзянісава і Т. Елавой абвінавачваемымі.

Тацяна Елавая пакінула Беларусь, а ў адносінах да Дзяніса Дзянісава была абраная мера стрыманьня ў выглядзе заключэння пад варту, ён быў абвешчаны ў вышук, паколькі хаваўся ад съледзтва. У сувязі з неўстанаўленнем месцазнаходжання абвінавачваемага 19 каstryчніка 2006 году вытворчасць па крымінальнай справе была спыненая, аднак 16 лютага 2007 году ўзноўленая — моладзевы актыўіст быў затрыманы ў цягніку, які ехалі ў Гомель. Спачатку Дз. Дзянісава ўтрымлівалі ў Гомельскім съледчым ізалятары, потым перавезьлі ў Віцебскі съледчы ізалятар № 2, дзе ён правёў два месяцы.

З пад варты Дзяніс Дзянісаў быў адпушчаны 11 красавіка пад грашовы заклад памерам 500 базавых велічыняў (больш за 15 з паловай мільёнаў рублЁў), сабраны прадстаўнікамі беларускай грамадзкасці.

30 траўня крымінальная справа супраць Дзяніса Дзянісава і Тацяны Елавой была спыненая з-за адсутнасці складу крымінальнага злачынства.

### **4. Крымінальная справа супраць Канстанціна Лукашова**

Крымінальная справа ў адносінах да Канстанціна Лукашова, брата палітыка Вячаслава Сіўчыка, была ўзбуджаная па арт. 364 Крымінальнага кодэксу — «гвалт ці пагроза гвалту ў адносінах да супрацоўніка міліцыі». Ён абвінавачваўся ў наезьдзе на аўтамабілі на супрацоўніка міліцыі 28 сакавіка 2006 году, калі забіраў брата з аддзялення хірургіі 3-й клінічнай бальніцы Менску, якога ў дзень выпіскі намагаліся затрымаць невядомыя асобы ў цывільнным.

Затрыманы Канстанцін Лукашоў быў толькі 19 сінегня проста па месцы працы ў Інстытуце геахіміі і геофізікі Нацыянальнай акадэміі навук і зъмешчаны ў СІЗА. Утрыманьне пад вартай было матывавана тым, што ён нібыта ўхіляўся ад съледзтва і ў сувязі з гэтым знаходзіўся ў вышуку, хаця ўвесь гэты час навуковы супрацоўнік кожны дзень хадзіў на працу і нікуды не выязджаў з Беларусі.

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

20 лютага суд Ленінскага р-ну г. Мінску прызнаў Канстанціна Лукашова вінаватым у інкryмінум злачынстве, і судзьдзя Зінаіда Кра-соўская прысудзіла яму два гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай выкананьня прысуду на два гады. Судзьдзя таксама абавязала яго выплаціць пацярпеламу міліцыяну кампенсацыю ў памеры 1 мільёна рублёў і аплациць судовыя выдаткі. Канстанцін Лукашоў быў вызвалены з-пад варты ў зале суда.

Прысуд быў абскарджаны, і 3 красавіка калегія Менскага гарадзкога суда адміністрація прысуд раёнага суда, накіраваўшы справу Канстанціна Лукашова на новы разгляд іншаму судзьдзі. 9 ліпеня намесьнік старшыні суда Ленінскага раёну Тацяна Жулкоўская пры пайтроным разглядзе вынесла аналагічны прысуд: два гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай выкананьня прысуду на два гады. Менскі гарадзкі суд 28 жніўня пакінуў прысуд у сіле, а скаргу Канстанціна Лукашова без задавальнення.

### **5. Крымінальная справа супраць Валерыя Шчукіна**

6 сакавіка ў РУУС Першамайскага раёну Віцебску праваабаронцу і журналісту Валерью Шчукіну было прад'яўленае абвінавачаньне па водле арт. 189 ч.2 Крымінальнага кодэксу — «зъявлена, нанесеная ў друкаваным творы». Съледчыя выявілі зъявленае старшыні і члену акуруговай выбарчай камісіі ва ўлётках, якія вырабілі і распасюджваў Валеры Шчукін пасыля выбараў у мясцовыя Саветы, што адбыліся ў студзені. Трэба адзначыць, што абвінавачаньне па артыкуле 189 КК зъяўляецца справай асабістага характару, гэта азначае, што ўзбуджаецца толькі па заяве пацярпелага, аднак у дадзеным выпадку справа была ўзбуджаная праクуратурамі Чыгуначнага і Першамайскага раёнаў Віцебску.

Падчас разгляду справы ў судзе Першамайскага раёну Віцебску, які пачаўся 8 чэрвеня, троє з чатырох пацярпелых сяброў акуруговай камісіі адмовіліся ад матэрыяльнай кампенсацыі за нібыта нанесеную ім зъявленау, і толькі Людміла Буевіч запатрабавала 500 тысячай рублёў кампенсацыі. Судзьдзя Наталя Гур'ян прызнала Валерью Шчукіна вінаватым і пакарала штрафам у памеры 40 базавых велічыніяў (каля 600 даляраў), абавязаўшы таксама выплаціць 250 тысячай рублёў (каля 125 даляраў) кампенсацыі маральной шкоды члену апарату Віцебскай абласной выбарчай камісіі Тацяне Буевіч і аплациць судовыя выдаткі. Праваабаронца абскарджваў вынесены прысуд, аднак безвынікова: 24 ліпеня судовая калегія Віцебскага абласнога суда пакінула рашэнье ў сіле.

## 6. Крымінальная справа супраць Наталі Старасыцінай, Вячаслава Сіўчыка, Аляксандры Ясюк, Аляксандра Урыўскага, Мікіты Краснова

Наталія Старасыціна, Аляксандра Ясюк, Аляксандр Урыўскі, Мікіта Красноў былі затрыманы 22 сакавіка, а Вячаслав Сіўчык — 24 сакавіка ў якасці падазраваных па крымінальнай справе, узбуджанай па арт. 342 Крымінальнага кодэксу — «арганізацыя і падрыхтоўка дзеяньняў, якія груба парушаюць грамадзкі парадак, альбо актыўны ўдзел у іх». Упершыню распаўся ѿ улётак аб масавым мерапрыемстве кваліфікаваўся па гэтым артыкуле. Усе пяцёра былі зъмешчаныя ў ізалятар часовага ўтрымання Менску, дзе знаходзіліся на працягу трох дзён.

25 траўня, пасля двух месяцаў разбральніцтва, Вячаслав Сіўчык, Наталія Старасыціна, Аляксандра Ясюк, Аляксандр Урыўскі, Мікіта Красноў атрымалі паведамлены з аддзелу съледчага ўпраўленія ГУУС Менгарвыканкаму, што «ў сувязі з адстунасьцю складу крымінальнага злачынства» рассыльедаваныне па справе спыненае.

## 7. Крымінальная справа супраць Андрэя Клімава

Палітык і публіцыст Андрэй Клімаў быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі раніцай 3 красавіка і даставлены ў прокуратуру Менска. Яму было прад'яўленае абвінавачаныне па частцы 3 артыкулу 361 Крымінальнага кодэксу: «публічныя заклікі да захопу дзяржаўнай улады ці гвалтоўнага зъмяненія канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь, ці здрады дзяржаве, ці ўчыненія іншых дзеяньняў, накіраваных на шкоду зынешніяй бяспечыніцамі, нацыянальнай бяспечыніцамі і абароназдольнасьці або распаўся ѿ матэрыялаў, якія ўтрымліваюць такія заклікі, з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі». Гэта стала першым выпадкам у найноўшай гісторыі Беларусі прад'яўлення абвінавачання ва ўчыненіні злачынства супраць дзяржавы, а падставай для яго стала публікацыя Андрэя Клімава на інтэрнэт-сайце.

Пры правядзеніні съледztва па крымінальнай справе Андрэя Клімава не было праведзена экспертызы сайту, на якім быў зъмешчаны артыкул: каму ён належыць, хто зъмяшчае інфармацыю на ім і г. д. Літаратуразнаўчая экспертыза праводзілася не Інстытутам літаратуразнаўства Нацыянальнай акадэміі навук, а Інстытутам крыміналогіі і крыміналістыкі МУС Рэспублікі Беларусь.

1 жніўня суд Цэнтральнага раёну Менску прызнаў Андрэя Клімава вінаватым ва ўчыненіні злачынства па частцы 1 артыкулу 361, а таксама па арт. 368 Крымінальнага кодэксу — «абраза презідэнта Рэспублікі Беларусь».

публікі Беларусь» і асудзіў яго на два гады пазбаўленьня волі ў каноні ўзмоцненага рэжыму. Суд праходзіў у закрытым рэжыме, на яго не былі дапушчаныя сваякі, прадстаўнікі грамадзкасці і СМІ. 2 кастрычніка судовая калегія па крымінальных спрахах Менскага гарадзкага суда адхіліла касацыйную скаргу і пакінула прысуд бяз зъменаў. Андрэй Клімаў быў накіраваны адбываць пакаранье ў Мазырскай папраўчай калоніі ўзмоцненага рэжыму.

### **8. Крымінальная справа супраць Насты Палажанкі, Зымітра Хведарука, Аляксея Янушэўскага, Алега Корбана, Барыса Гарэцкага**

Крымінальная справа была ўзбуджаная 4 лютага ўпраўленнем КДБ па Менску па арт. 193.1 Крымінальнага кодэкса — «арганізацыя дзеянасьці аб’яднання, фонду ці рэлігійнай організацыі, якая не праішла дзяржаўнай рэгістрацыі, ці ўдзел у ёй». У гэты дзень адбылося масавае затрыманье ўдзельнікаў паседжанья Цэнтральнай Рады незарэгістраванай організацыі «Малады Фронт», якое праводзілася ў прыватнай кватэры ў Менску. Некалькі дзясяткаў затрыманых моладзевых актыўістаў праз пэўны час былі вызваленыя, а Зымітер Хведарук і Алег Корбан — зымешчаныя ў СІЗА КДБ, дзе правялі троесутак у якасці падазраваных па ўзбуджанай крымінальной справе. Пазней у якасці падазраваных па гэтай справе былі прызначаныя Барыс Гарэцкі, Аляксей Янушэўскі і непаўнагадовая Наста Палажанка.

Абвінавачанье грунтавалася на канфіскаваных падчас ператрусаў на кватэрах маладафронтавцаў друкаваных матэрыялах, а таксама на раздрукаваных тэлефонных размоваў і аўдыёзапісе сходаў 29 верасня 2006 г., 25-га, 29 студзеня, 1, 4 лютага 2007 году. Зымітра Хведарука абвінавачвалі ў tym, што ён кіраваў Першамайскай радай «Маладога Фронту», Алега Корбана — у кіраўніцтве Партызанскай рады, Аляксея Янушэўскага — Заводскай, Барыса Гарэцкага — у tym, што ён быў прэс-сакратаром організацыі, Насту Палажанку абвінавачвалі ў кіраўніцтве організацыйным аддзелам організацыі. Мэтай дзеянасьці «Маладога Фронту», на думку абвінавачанья, зьяўляўся захоп ўлады шляхам масавых вулічных акцыяў.

Судовыя слуханыні па справе праходзілі 28-29 траўня ў судзе Савецкага раёну Менску.

Дзяржавінаваўца Міхонская прапанавала пакараць Зымітра Хведарука, Аляксея Янушэўскага, Алега Корбана, Барыса Гарэцкага штрафамі ў памеры 500 базавых велічыняў, а Насту Палажанку — выпраўленчымі працамі. Судзьдзя Руслан Аніскевіч прызнаў моладзевых актыўістаў вінаватымі ва ўчыненіі крымінальнага злачынства і вынес на-

ступныя пакараньні: Зыміцер Хведарук — штраф у памеры 40 базавых велічыняў (1 млн. 240 тыс. руб.), Алег Корбан, Аляксей Янушэўскі, Барыс Гарэцкі — штрафы ў памеры 30 базавых велічыняў (930 тыс. руб.), Насьце Палажанцы вынесеная судовая перасьцярога.

## **9. Крымінальная справа супраць Насты Азаркі**

Крымінальная справа супраць моладзевай актывісткі з Нясьвіжу Насты Азаркі па арт. 193.1 КК — «арганізацыя дзейнасьці аб’яднання, фонду ці рэлігійнай арганізацыі, якая не прайшло дзяржаўнай рэгістрацыі ці ўдзел у ёй» — была ўзбуджаная 5 сакавіка паводле пастановы старэйшага съледчага аддзелу рассьледаваньня злачынстваў у сферы арганізаванай злачыннасці і карупцыі съледчага ўпраўлення папярэдняга рассьледаванья УУС Менаблыканкаму старэйшага лейтэнанта міліцыі Д. Н. Мехава.

Наста Азарка падазравалася ў tym, што «сумесна з іншымі асобамі ў перыяд з каstryчніка 1998 да гэтага часу, прымала актыўны ўдзел у незаконнай дзейнасьці грамадзкага аб’яднання «Малады Фронт», якое не прайшло ва ўстаноўленым парадку дзяржаўнай рэгістрацыі. Пры гэтым распаўсяджвала друкаваную прадукцыю з заклікамі да барацьбы з існуючым грамадзкім ладам і дзеючай дзяржаўнай уладай у Рэспубліцы Беларусь, прымала актыўны ўдзел у арганізацыі і правядзеніі несанкцыянованых мітынгаў, агітацыйнай і іншай дзейнасьці, скіраванай на дасягненне мэтай указанага аб’яднання».

4 верасьня судзьдзя Марыя Дунаева суда Нясьвіжскага раёну Менскай вобласці прызнала Наству Азарку вінаватай ва ўчыненіі інкрымінуемага ёй злачынства і прызначыла ёй пакараньне ў выглядзе штрафу памерам 40 базавых велічыняў.

## **10. Крымінальная справа супраць Івана Шылы**

Крымінальная справа ў дачыненіі да непаўнагадовага моладзевага актывіста з Салігорску Івана Шылы была ўзбуджаная 10 траўня прокуратурай Менскай вобласці па арт. 193.1 Крымінальнага кодэкса — «арганізацыя дзейнасьці аб’яднання, фонду ці рэлігійнай арганізацыі, якая не прайшло дзяржаўнай рэгістрацыі, ці ўдзел у ёй».

Іван Шыла абвінавачваўся у tym, што «дакладна ведаючы аб tym, што Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь моладзеваму грамадзкаму аб’яднанню «Малады Фронт» адмоўлена ў дзяржаўнай рэгістрацыі, з 26 лістапада 2006 году ажыццяўляў незаконную арганізацыю дзейнасьці дадзенага аб’яднання і ўдзельнічаў у яго дзейнасьці пры наступных абставінах. Так, ён, зьяўляючыся кірауніком структур-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

нага падразьдзяленьня (суполкі) моладзевага грамадзкага аб'яднаньня «Малады Фронт» у г. Салігорску Менскай вобласці і яго актывістам, для дасягненъя мэтаў, вызначаных статутам аб'яднаньня, прыняў актыўны ўдзел у мерапрыемствах аб'яднаньня, шэраг якіх быў арганізаваны з ягоным непасрэдным удзелам:

па месцы свайго жыхарства не пазней чым 11 траўня 2007 г. з мэтай уцягваньня ў аб'яднаньне новых сяброў, з дапамогай кампьютарнай тэхнікі вырабіў візітоўкі і ўлёткі ад імя МГА «Малады Фронт», у якіх указаў нумар свайго мабільнага тэлефону;

па месцы свайго жыхарства да 11 траўня 2007 г. захоўваў іншую атрыбутыку аб'яднаньня «Малады Фронт»: значкі з мэтай іх распаўсюду і ўцягваньня ў аб'яднаньне новых сяброў;

па месцы свайго жыхарства не пазней 11 траўня 2007 г. з дапамогай кампьютарнай тэхнікі склаў і вырабіў ад імя аб'яднаньня «Малады Фронт» брашуры з назвай «Свабоду палітычным вязням» з указаннем нумару свайго мабільнага тэлефону з мэтай уцягваньня ў аб'яднаньне новых сяброў і распаўсюджваў указаныя брашуры сярод жыхароў гораду Салігорску;

па месцы свайго жыхарства з дапамогай кампьютарнай тэхнікі ад імя аб'яднаньня «Малады Фронт» вырабіў газету «Свабодны Салігорск», у якой распаўсюджваў інфармацыю пра дзеянасьць аб'яднаньня «Малады Фронт», мерапрыемствы, якія ім праводзяцца, з указаннем нумару свайго мабільнага тэлефону з мэтай уцягваньня новых сяброў і распаўсюджваў гэту газету сярод жыхароў гораду Салігорску;

у перыяд з 18 па 20 студзеня 2007 г. арандаваў кватэру ў г. Салігорску, дзе захоўваў друкаваную прадукцыю, плакаты і павязкі аб'яднаньня «Малады Фронт» для забесьпячэння яго дзеянасьці;

па месцы свайго жыхарства 30 траўня 2007 г. склаў «План дзеянасьці Салігорскага «Маладога Фронту» на чэрвень — сінежань 2007 г.»;

на рынку «Стараўакзальны» ў г. Салігорску 4 студзеня 2007 г. каля 11.30 распаўсюджваў перадвыбарчыя ўлёткі ад імя МГА «Малады Фронт»;

па месцы свайго жыхарства ў перыяд з 15.10 да 15.49 па тэлефоне даў інтэрвю журналісту «Еўрапейскага радыё для Беларусі» і іншым журналістам аб арганізацыі і правядзеніі 20 студзеня 2007 г. пікетаў ад імя МГА «Малады Фронт»;

на цэнтральнай плошчы ў г. Салігорску Менскай вобласці 20 студзеня 2007 г. каля 16 гадзінаў арганізаваў і правёў пікет ад імя МГА «Малады Фронт», дэмонструючы плакат «Свабоду Дацкевічу»;

## **ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

зьвярнуўся 26 лютага 2007 г. у Салігорскі раёвым судам з заявой аб працы грамадзкага аўтатранспарту і па іншых пытаннях, публічна звязаныя вынікі яе разгляду з дзейнасцю аб'яднання «Малады Фронт».

4 верасьня суд Салігорскага раёну з удзелам дзяржаўнага адвакаваўцы прокурора А. І. Чарнышэвіча разгледзеў крымінальную спраvu адносна Івана Шылы ў адкрытым судовым паседжанні. Суддзя В. Н. Лапіна прызнала моладзевага актывіста вінаватым ва ўчыненіі крымінальнага злачынства, прадугледжанага арт. 193.1 КК Рэспублікі Беларусь, і вынесла Івану Шылу судовую перасыярогу.

Вынесены прысуд быў абскраджаны ў калегіі па крымінальных спраvах Менскага абласнога суда, аднак скарга была пакінутая без задавальненія, а вынесены прысуд — бяз зменаў.

### **11. Крымінальная справа супраць Зымітра Дашкевіча**

Зыміцер Дашкевіч, лідэр моладзевай арганізацыі «Малады Фронт», 1 лістапада 2006 году быў асужданы на паўтары гады пазбаўлення волі па арт. 193.1 Крымінальнага кодэксу — «арганізацыя дзейнасці аб'яднання, фонду ці рэлігійнай арганізацыі, якая не прыйшла дзяржаўнай рэгістрацыі, ці ўдзел у ёй». Пакараньне быў накіраваны адбываць у шклойскую калонію №17 Магілёўскай вобласці.

Падчас адбыцца пакараньня ў адносінах да Зымітра Дашкевіча была ўзбуджаная яшчэ адна крымінальная справа паводле пастановы съледчага Шклойскага РУС капітана міліцыі С. Н. Лоха. Асужданы моладзевы актывіст быў адвінавачаны ў тым, што падчас допыту ў якасці съведкі па крымінальнай справе, узбуджанай у дачыненіі да Івана Шылы па адвінавачаньні ў дзейнасці ад імя незарэгістраванага «Маладога Фронту», адмовіўся ад дачы паказанья. Трэба адзначыць, што Зыміцер Дашкевіч пісьмова адмовіўся ад дачы паказанья на падставе артыкулу 27 Канстытуцыі, які гарантует права грамадзянаў не даваць паказаніні супраць сабе самога, паколькі па гэтай жа справе «Маладога Фронту» ён быў асужданы і сам. Аднак съледствія палічыла, што гэтым учынкам Зыміцер Дашкевіч зьдзейсніў крымінальнае злачынства, прадугледжанае арт. 402 Крымінальнага кодэксу — «адмова альбо ўхіленне съведкі ад дачы паказанья».

Суд над моладзевым актывістам пачаўся 6 лістапада і праходзіў на тэрыторыі шклойскай папраўчай калоніі, куды адміністрацыя дапусціла толькі непасрэдных удзельнікаў працэсу: суддзя, прокурора, адваката. 9 лістапада суддзя Кашкіна прызнала Зымітра Дашкевіча вінаватым і пакарала штрафам у памеры 60 базавых велічыняў (1 мільён 860 тысячаў рублёў).

## 12. Крымінальная справа супраць Яраслава Грышчэні

Моладзевы актывіст з гораду Баранавічы Яраслаў Грышчэні абвінавачваўся ва ўчыненых злачынства, прадугледжанага арт. 193.1 Крымінальнага кодэксу — «арганізацыя дзейнасці аб’яднання, фонду ці рэлігійнай арганізацыі, якая не прайшла дзяржаўнай рэгістрацыі, ці ўдзел у ёй».

Паводле пастановы аб узбуджэнні крымінальнай справы, якую вынес пракурор г. Баранавічы, старэйши дарадца юстыцыі А. П. Смаль, «не пайнагадовы Грышчэні Я. С. пасъля заявы ў Баранавіцкі ГАУС, якую ён зрабіў 20 красавіка 2007 году аб добраахвотным спыненых ўдзелу ў дзейнасці моладзевага грамадзкага аб’яднання «Малады Фронт», якое не прайшло ва ўстаноўленым парадку дзяржаўнай рэгістрацыі, фактычна працягнуў ўдзел у дзейнасці гэтага незарэгістраванага грамадзкага аб’яднання пры правядзеніі шэсця «Чарнобыльскі шлях» 26 красавіка 2007 году, пра што съведчаць адзыннатаў відэаматэрыйялі».

Суд над Яраславам Грышчэнем пачаўся 10 верасьня ў судзе Баранавіцкага раёну Берасцейскай вобласці. Падчас судовага разыбіральства пракурор, які падтрымліваў дзяржаўнае абвінавачаньне, пранаваў пакараць актывіста на 1 год пазбаўлення волі ўмоўна. Судзьдзя Васіль Петрыў прызнаў Яраслава Грышчэню вінаватым у інкрымінум злачынстве і прыняў рашэнне аб пакараньні яго штрафам у памеры 30 базавых велічын (930 тысячаў рублёў).

## 13. Крымінальная справа супраць Андрэя Цянюты, Арсенія Ягорчанкі і Кірыла Атаманчыка

18 верасьня ўпраўленнем КДБ па Гомельскай вобласці была узбуджаная крымінальная справа па факце дзейнасці незарэгістраванага моладзевага аб’яднання «Малады Фронт» згодна з арт. 193.1 Крымінальнага кодэксу — «арганізацыя дзейнасці аб’яднання, фонду ці рэлігійнай арганізацыі, якая не прайшла дзяржаўнай рэгістрацыі, ці ўдзел у ёй». Падазраванымі па справе былі прызнаныя гомельскі актывіст Андрэй Цянута, актывіст са Жлобіну Кірыл Атаманчык і моладзевы актывіст са Сьветлагорску Арсеній Ягорчанка.

У пастанове аб прызнанні К. Атаманчыка падазраваным, выданай дзенай дазнавацелем, старэйшым лейтэнантам Андрэем Коласавым, было ўказана, што актывіст разам з нявызначанымі асобамі ажыцьцяўляе дэструктыўную дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі «Малады Фронт». У прыватнасці, наносяць на фасады будынкаў і пабудоваў сімваліку арганізацыі, а таксама надпісы дэструктыўнага характару. Па меркаваньні съледчага, гэта робіцца «з мэтай папулярыза-

## **ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

цыі ідэалогіі арганізацыі «Малады Фронт» і стварэнья ілюзіі ў грамадстве аб наяўнасці шырокага супраціву дзеючай уладзе». Аналагічныя абвінавачаныні ўтрымліваліся ў пастановах, атрыманых Арсенiem Ягорчанкам і Андрэем Цянютам.

16 лістапада съледчы ўпраўлення КДБ па Гомельскай вобласці Дэмітрый Седляроў паведаміў падазраваным аб прыпыненых съледзтва па крымінальнай справе па прычыне «немагчымасці вытворчасці съледчых дзеяньняў, без якіх ня можа быць прынятае рашэнне аб завяршэнні папярэдняга съледзтва». 14 сінёўня вытворчасць па крымінальнай справе была адноўленая. На канец 2007 году матэрыялы справы знаходзіліся на этапе папярэдняга съледзтва.

### **14. Крымінальная справа супраць Кацярыны Салаўёвой**

Супраць моладзевай актывісткі з Лепеля, студэнткі другога курсу гісторыка-філалагічнага факультету Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту Кацярыны Салаўёвой 28 сінёўня была ўзбуджаная крымінальная справа па арт. 193.1 Крымінальнага кодэксу — «арганізацыя дзейнасці грамадзкага аб’яднання, рэлігійнай арганізацыі ці фонду, якія не прайшли дзяржаўной рэгістрацыі, ці ўдзел у іх».

Паводле пастановы аб узбуджэнні крымінальнай справы, Кацярына Салаўёва падазраецца ў дзейнасці ад імя незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Малады Фронт». На канец 2007 году па крымінальной справе праводзіліся съледчыя дзеяньні.

### **15. Крымінальная справа супраць Артура Фінькевіча**

Моладзевы актывіст Артур Фінькевіч быў асуджаны 10 траўня 2006 году на два гады абмежаваныя волі за нанясеньне напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў палітычных графіці і быў накіраваны адбываць пакаранье ў съпецкамендатуру № 43 г. Магілёву.

У кастрычніку 2007 году супраць яго была ўзбуджаная крымінальная справа па арт. 415 Крымінальнага кодэксу — «ухіленыне ад адбыцця пакаранья ў выглядзе абмежаваныя волі». Артур Фінькевіч быў зьмешчаны ў СІЗА Магілёву, дзе ўтрымліваўся да суда.

Моладзеваму актывісту інкрымінаваліся сістэматычныя парушэнні рэжыму ўтрыманья ў съпецкамендатуры, у сувязі з чым адміністрацый установы на яго было накладзена пяць дысцыплінарных спагнаньняў. Пры гэтым Артур Фінькевіч неаднаразова скардзіўся на пагрозы і ціск, які аказваўся на яго з боку адміністрацыі съпецкамендатуры.

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

21 сьнежня суд Каstryчніцкага раёну Magілёву прызнаў Артура Фінькевіча вінаватым, судзьдзя Наталя Крашкіна прыгаварыла яго да году і шасьці месяцаў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму.

### **16. Крымінальная справа супраць Дар'і Ілыніч і яе маці Наталі Ілыніч**

Студэнтка гістарычнага факультэтэу БДУ Дар'я Ілыніч у сакавіку разам з групай моладзі прымала ўдзел у адукцыйнай праграме, якая адбывалася ў Польшчы. Перад паездкай Дар'я захварэла, у сувязі з чым яе маці Наталя Ілыніч зьвярнулася да доктара бальніцы ў Мар’інай Горцы з просьбай выдаць яе дачцы адпаведную даведку. Даведка была выдадзеная, аднак студэнтка адчула сябе лепей і паехала на семінар.

Пасьля паездкі ў Польшчу ва ўніверсітэт да Дар'і Ілыніч прыйшлі супрацоўнікі КДБ і настойвалі на тым, каб дзяўчына прадаставіла ім інфармацыю аб арганізатарах адукцыйнай праграмы і яе ўдзельніках. Супрацоўнікі КДБ прыгразілі, што ў выпадку адмовы ад супрацоўніцтва супраць яе, маці, а таксама доктара будуць узбуджаныя крымінальныя справы.

Пасьля адмовы Дар'і Ілыніч ад супрацоўніцтва супраць яе маці была ўзбуджаная крымінальная справа ў сувязі з атрыманьнем медыцынскай даведкі па ч.5 арт. 16 і ч.1 арт. 427 Крымінальнага кодэкса — «падбухторванье да службовага падлогу». 9 лістапада суд Пухавіцкага раёну Менскай вобласці прызнаў Наталю Ілыніч вінаватай і пакараў папраўчымі работамі тэрмінам на 1 год і 6 месяцаў з утрыманьнем 20% заробку штомесяц. Присуд быў абскарджаны ў судовую калегію па крымінальных справах Менскага абласнога суда, які сваім вызначэннем ад 21 сьнежня пакінуў прысуд бяз зъменаў, а скаргу без задавальненія.

У сьнежні крымінальная справа па арт. 380 Крымінальнага кодэкса — «падробка, выраб, выкарыстаньне ці збыт падробных дакументаў, штампаў, пячатак, бланкаў» — была ўзбуджаная супраць Дар'і Ілыніч. На канец 2007 году вялося папярэднєе расcыльданьне.

### **17. Крымінальная справа супраць Сяргея Панамарова**

29 верасьня 2006 году супраць рэдактара самавыдавецкага бюлетэню «Бойкий Клецк» Сяргея Панамарова з гораду Клецку Менскай вобласці была ўзбуджаная крымінальная справа паводле ч.2 арт. 188 Крымінальнага кодэкса — «паклёт у друкаваных сродках». Нагодай для ўзбуджэння справы стала нататка ў «Бойком Клецке» пра кірауніка Клецкай юрыдычнай кансультатацыі Наталю Семашкевіч.

## **ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

На працягу гэтага часу съледзтва па крымінальнай справе пяць разоў прыпынялася і аднаўлялася зноў, хаця праведзеная двойчы адмысловая лінгвістычная экспертыза не пацвердзіла факту паклёпу ў публікацыях С. Панамарова. Апошні раз съледзтва па справе было адноўленае 17 верасьня памочнікам прокурора г. Клецку Валянцінай Лябедзька, а прыпыненае праз два месяцы — у канцы лістападу.

### **18. Крымінальная справа супраць Аляксандра Здзевіжкова**

22 лютага 2006 году па выніках праверкі, праведзенай прокуратурой і КДБ, была ўзбуджаная крымінальная справа па ч. 1 арт. 130 Крымінальнага кодэкса — «распальванье расавай, нацыянальнай ці рэлігійнай варажнечы» ў сувязі з перадрукам у газете «Згода» карыкатураў з дацкай газеты «Jyllands-Posten» на прарока Мухамеда. Праверка праводзілася на падставе звароту ў праваахоўныя органы старшыні рэлігійнага аб'яднанья «Духоўнае ўпраўленье мусульманаў Рэспублікі Беларусь» муфція Ісмаіла Варановіча, які палічыў перадрук гэтых карыкатур абразылівым для мусульман.

Нягледзячы на тое, што выданыне не было распаўсяджанае, а 17 сакавіка 2006 году Вярхоўны суд прыняў рашэнне аб спыненні дзеянасьці выдання, крымінальная справа не была спыненая. Падазраваным па справе быў прызнаны намеснік галоўнага рэдактара газеты «Згода» Аляксандр Здзевіжкоў. Журналіст летам 2006 году зъехаў з Беларусі, і рассыльданыне справы было прыпыненае, а журналіст абвешчаны ў росшук.

18 лістапада 2007 году Аляксандр Здзевіжкоў быў арыштаваны, калі прыехаў на магілу свайго бацькі ў Барысаў, і ўтрымліваўся пад вартай у съледчым ізалятры КДБ. Судовае разьбіральніцтва прызначанае на 11 студзеня 2008 году ў Менскім гарадзкім судзе.

### **19. Крымінальная справа супраць Валерыя Міснікава**

У канцы 2006 году супраць віцебскага юрыста і праваабаронцы Валерыя Міснікава прокуратурай Віцебскай вобласці была ўзбуджаная крымінальная справа спачатку па арт. 369 Крымінальнага кодэкса — «абраза прадстаўніка ўлады», а затым і па ч. 2 арт. 377 — «выкраданьне ці пашкоджаныне дакументаў, пячатак асаблівой важнасьці». Валеры Міснікаў абвінавачваўся у tym, што ў сваіх скаргах на імя прокурора Віцебскай вобласці наўмысна, з мэтай прыніжэння гонару, годнасьці асобы і прафесійных якасцяў абразіў начальніка аддзелу прокуратуры Віцебскай вобласці А. Балееву і старшага съледчага па важнейшых справах прокуратуры Віцебскай вобласці А. Таўтына. Так-

сама Місьнікаў быў абвінавачаны ў выкраданьні тамоў крымінальной справы ў працоўны час з кабінету съледчага прокуратуры.

У чэрвені згодна з пастановай съледчага прокуратуры Валеры Місьнікаў быў падвергнуты судова-медицynскай экспертызе ў псіхіяtryчнай бальніцы «Навінкі» Менскага раёну, эксперты якой паставілі дыягназ: «паранайдальнае зъмяненъне асобы». У пачатку верасня пастановай суда, які праходзіў у закрытым рэжыме, В. Місьнікаў быў прыцягнуты да прымяnenъня прымусовых мераў бяспекі і лячэння ў псіхіяtryчным шпіталі звычайнага назіраньня. У лістападзе Віцебскі абласны суд разгледзеў касацыйную скрагу юриста і пакінуў яе без задавальненъня, а рашэнье суда першай інстанцыі бяз зъменаў. З 16 кастрычніка Валеры Місьнікаў утрымліваецца ва ўстанове аховы здароўя «Браслаўская абласная пsіхбальніца «Слабодка».

Згодна з загадам Міністэрства аховы здароўя ад 05.11.1999 № 337 і зацверджаным гэтым загадам Палажэннем «Аб шпіталізацыі хворых у пsіхіяtryчных стацыонары», шпіталізацыя грамадзяніна ў пsіхіяtryчных стацыонарах ажыццяўляеца, калі ён ўяўляе непасрэдную небяспеку для сябе і (ци) акружаючых. Непасрэдная небяспека можа быць абумоўленая некаторымі захворваньнямі і пsіхічнымі паталогіямі, аднак у іх пераліку няма захворваньня, якім, на думку пsіхіятраў, пакутуе В. Місьнікаў. Гэта азначае, што ён не падлягаў шпіталізацыі ў пsіхіяtryчных стацыонарах.

## 20. Крымінальная справа ў супраць Аляксандра Крутога

Крымінальная справа па арт. 368 Крымінальнага кодэксу — «абраза прэзідэнта Рэспублікі Беларусь» была ўзбуджаная ў траўні 2003 году па факту распаёсюду ў Нясьвіжы Аляксандрам Крутым улётак, якія нібыта ўтрымлівалі тэкст з абразай прэзідэнта. Ва ўлётках было напісаны: «Органы власти склоняются ко злу (творят зло). Я говорю: Лукашенко злу не склоняется».

Аляксандр Круты быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі ў кастрычніку 2007 году ў Менску, дастаўлены спачатку ў Нясьвіж, а затым зъмешчаны ў Жодзінскі СІЗА.

У межах крымінальной справы А. Круты быў падвергнуты пsіхіяtryчнай экспертызе, у выніку якой яму быў паставулены дыягназ: «паранайдальная шызафрэнія». Паводле заключэння экспертызы, адносна Аляксандра Крутога павінны быць ужытыя прымусовыя меры медыцынскага характеру з лячэннем ва ўмовах стацыонару ў межах арт. 101 Крымінальнага кодэксу — «прымусовыя меры бяспекі і лячэння, якія выкарыстоўваюцца да пsіхічна хворых».

## 5. АБМЕЖАВАНЬНЕ СВАБОДЫ ВЫКАЗВАНЬНЯ МЕРКАВАНЬНЯЎ. ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ГРАМАДЗЯНАЎ НА СВАБОДУ СЛОВА І АТРЫМАНЬНЕ ПРАЎДЗІВАЙ ІНФАРМАЦЫІ

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь утрымлівае два артыкулы, якія не-пасрэдна прысьвеченая свабодзе выказваньня меркаваньняў і свабодзе інфармацыі. Згодна з арт. 33 дзяржава бярэ на сябе абавязацельствы забясьпечыць магчымасць кожнага мець і свабодна выказваць свае меркаваньні, а гэта значыць — признаваць і лічыцца з тымі поглядамі і ацэнкамі, у тым ліку крытычнымі, якія зыходзяць ад грамадзянаў. Устанаўленыне забароны на манапалізацыю сродкаў масавай інфармацыі прадугледжвае існаваньне плюралістичных СМІ, адлюстраваныне розных поглядаў на тыя ці іншыя падзеі жыцьця краіны; на менш неабходным для забесьпячэння свабоды выказваньня, у тым ліку праз СМІ, зъяўляеца забарона на цэнзуру. Артыкул 34 абавяшчае так званую свабоду інфармацыі і замацоўвае права кожнага «на атрыманьне, захоўваньне і распаўсяджаньне поўнай, дакладнай і своечасовай інфармацыі аб дзейнасці дзяржаўных органаў, грамадзкіх аб'яднаньняў, аб палітычным, эканамічным, культурным і міжнародным жыцьці, стане навакольнага асяродзьдзя». Гэта аначае, што практычна ўся інфармацыя пра дзяржаўнае і грамадзкае жыцьцё павінна быць адкрыты для кожнага грамадзяніна. Гэты артыкул таксама абавязывае дзяржаўныя органы знаёміць грамадзянаў з матэрыяламі, якія закранаюць іх права і законныя інтарэсы, а таксама ўтрымлівае ўмовы абмежаваньня свабоды: «Карыстаньне інфармацыяй можа быць абмежавана заканадаўствам у мэтах абароны гонару, годнасці, асабістага і сямейнага жыцьця грамадзянаў і поўнага ажыцьцяўлення імі сваіх правоў».

Аднак, нягледзячы на канстытуцыйныя гарантыві, у Беларусі ўстановлены татальны кантроль дзяржавы над інфармацыйнай прасторай, да мінімуму звязданая свабода выказваньня меркаваньняў. Наша краіна стала замацавалася на адным з апошніх месцаў у сьвеце па рэйтынгу свабоды слова: згодна з дадзенымі міжнароднай арганізацыі «Рэпарцёры бяз мяжаў», у 2007 годзе краіна займала 151 месца са 169 магчымых.

Жорсткі кантроль у сферы інфармацыі зъяўляеца сродкам палітычнага выжываньня ўлады. А. Лукашэнка пра гэта сказаў адкрыта ў студзеніцкім інтэрвію з карэспандэнтам нямецкага выданьня «Welt am

Sonntag»: «CMI могуць дзейнічаць як агнястрэльная зброя. Журналісты могуць забіць як дэмакратыю, так і таталітарную сістэму, і нанесыці шкоду грамадству». Менавіта мэтай самазахаваныя тлумачыцца тое, што інфарматыўная і камунікатыўная функцыі CMI замененыя ў Беларусі на прапагандысцкую: замест аб'ектыўнай і праўдзівай інфармацыі грамадзяне атрымліваюць неабходныя ўладзе стэрэатыпы з устаноўкай на зынішчэнье ідэйных апанентаў. Магчымым гэта зьяўляецца дзяякуючы фактычнай манапалізацыі дзяржавай электронных медыяў, усебаковай падтрымцы дзяржаўных выданьняў і зынішчэнню незалежных CMI.

Неабходнасць паляпшаць стасункі з еўрапейскімі краінамі прымушала ўлады час ад часу апраўдвацца за адыход ад стандартай цывілізаванага съвету. У tym жа інтэрвію «Welt am Sonntag» А. Лукашэнка адзначаў: «У разьвіцці гэтак любімай вамі свабоды сродкаў масавай інфармацыі ў нас, магчыма, яшчэ ёсьць недахопы, але Еўрапейскі Звяз павінен прызнаць, што ў нас людзі могуць адчуваць сябе ў бяспечы». Нічым іншым, як «піярам на экспарт» сталі заявы афіцыйнага кіраўніка агенцтву «Ройтэрз» у лютым: «У нас выдаецца паўтары тысячы газет ды часопісаў, з якіх дзьве траціны — недзяржаўныя. У нас вольна прадаюцца зацяထыя апазіцыйныя газеты» і францускаму штодзённіку «Монд» у ліпені: «Дзьве трэція беларускіх выданьняў — неафіцыйныя. Апазіцыйную газету можна купіць нават у адміністрацыі презідэнта». Аднак А. Лукашэнка не ўдакладняў, што асноўная маса выданьняў, што ствараюць ілюзію арыфметычнай перавагі недзяржаўнай прэсы, — побытава забаўляльнага характару, і ў якіх умовах даводзіцца выжываць грамадзка-палітычным выданьням.

У красавіку ўпершыню за апошнія пяць гадоў на прэсавую канферэнцыю Аляксандра Лукашэнкі былі запрошаныя прадстаўнікі недзяржаўных беларускіх CMI, сярод якіх — галоўны рэдактар газеты «Народная воля» Іосіф Сярэдзіч. Трэба адзначыць, што лёс гэтага выдання яскрава адлюстроўвае реальнае становішча беларускай незалежнай прэсы: напярэдадні выбараў-2006 газета стаціла магчымасць друкавацца ў Беларусі і даходзіць да чытача праз пошту і сістэму «Саюздруку». Іосіф Сярэдзіч узъняў перад прэзідэнтам гэтыя праблемы і папрасіў садзейніння ў іх вырашэнні. А. Лукашэнка заяўіў: «Ідзіце і заключайце з імі дамовы. Але калі будзе парушаная хоць адна літара закону, адкажаце і вы, і друкарня, і Русакевіч (міністр інфармацыі — рэд.) — каб ён ведаў!». Аднак усе спробы галоўнага рэдактара вярнуць выданьне газеты ў беларускія друкарні і сістэмы распашыду скончыліся безвынікова. Апошняя кропка ў вырашэнні гэтай балючай праблемы была паставлена зноў жа самім Лукашэнкам падчас красавіца-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

га пасланьня прэзідэнта парламенту: «Ідзіце, дамаўляйцеся з друкарнямі, няхай вас друкуюць. Я гатовы падтрымаць, даць каманду. Але калі вы будзеце разъмяшчаць сьвядома несумленную, несправядлівую, неаб'ектыўную інфармацыю, то вы ў краіне выходзіць не будзеце. Вы можаце сказаць, што гэтыя газеты працаюць шчыра, справядліва і а'б'ектыўна ў ацэнцы таго курсу, які мы праводзім, у ацэнцы прэзідэнта? Вы гатовыя працаваць паводле закону? Не гатовыя. Дык чаго вы да мяне ходзіце?» У сітуацыі, калі за парушэнньні закону аб СМІ прадугледжваюцца і актыўна выкарыстоўваюцца рознага кшталту пакараньні, прэтэнзіі кіраўніка дзяржавы да незалежных медыяў відавочна палягаюць не ў прававой, а ў ідэалагічнай плоскасці і звязаныя з крытычным асьвятленнем незалежнымі журналістамі проблемаў грамадзка-палітычнага жыцця краіны. Выказваныні Лукашэнкі таксама съведчаць пра поўнае падпрадкаваныне такіх суб'ектаў гаспадарання, як друкарні, «Белпошта», «Белсаюздрук» не законам, а рашэнням вышэйшага дзяржаўнага кіраўніцтва.

Чакалася, што ў 2007 годзе будуць унесеныя зымёны ў асноўны пра-  
вавы дакумент, які рэгулюе арганізацыю і дзейнасць СМІ ў Беларусі,  
— Закон «Аб друку і іншых сродках масавай інфармацыі» (приняты ў  
1995 годзе). Неаднаразова ўказвалася, што асноўныя зымёны будуць  
датычыць рэгуляванья Інтэрнэту. 31 студзеня міністр інфармацыі  
Уладзімір Русакевіч заявіў: «Лічым сваім абавязкам вывучыць дзей-  
насць ведамстваў іншых краін у гэтым накірунку, а таксама ўнесыці  
адпаведныя новаўвядзенны ў закон аб друку». Аднак ужо 7 лютага ста-  
ла вядома, што новую рэдакцыю закону ў парламенце ў 2007 годзе  
разглядаць не плануюць. Пра гэта паведаміў член камісіі па правах  
чалавека, нацыянальных зносінах і СМІ Палаты прадстаўнікоў Аляксандр  
Свірыд: «Праект закону ў ніжнюю палату парламенту не пасту-  
паў, паколькі знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі». Значна актывізава-  
лася дзейнасць па падрыхтоўцы адпаведных зымёнаў у закон пасъ-  
ля выступу А. Лукашэнкі на сустрэчы з калектывам газеты «Советская  
Белоруссия» 2 жніўня, дзе ён запатрабаваў: «Анархію ў Інтэрнэце трэ-  
ба спыняць. Не варта дапускаць, каб гэта вялікае тэхнічнае дасяг-  
ненне чалавецтва ператваралася ў інфармацыйную памыльніцу. Трэ-  
ба прымаць закон і працісаць у ім статус электронных СМІ». Адразу  
ж была створаная адмысловая камісія па вывучэнні сусьветнага  
досьведу рэгуляванья дзейнасці інтэрнэт-СМІ, у якую ўвайшлі  
прадстаўнікі Міністэрства інфармацыі, Міністэрства сувязі, Цэнтру  
па абароне інфармацыі пры Адміністрацыі прэзідэнта і КДБ. Да канца  
2007 году пра вынікі напрацовак дадзенай камісіі грамадзству не па-  
ведамлялася.

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

У сънежні Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытаньні за-  
конапраект «Аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі»,  
згодна з якім ствараецца сістэма дзяржаўных органаў, якія будуць  
кантраляваць усю інфармацыйную дзейнасць, пачынаючы ад яе по-  
шуку і заканчваючы яе распаўсюдам і абаронай інфармацыйных рэ-  
сурсаў. Дзейнасць гэтага закону, паводле параграфу 3 артыкулу 2,  
не распаўсюджваецца на СМІ: «Дзеяньне гэтага закону не распаўсю-  
джваецца на грамадзкія адносіны, звязаныя з дзейнасцю СМІ і ахо-  
вай інфармацыі як аб'екту інтэлектуальнай уласнасці». Згодна з за-  
конапраектам, ягонае дзеяньне не распаўсюджваецца і на Інтэрнэт,  
аднак у зымесце ўжываецца слова злучэнне «інфармацыйныя сеткі»,  
і ня выключана, што гэты панятак будзе ўключаць у сябе і Інтэрнэт-  
прастору. Прыняцьце закону ў другім чытаньні плануеца на весна-  
вой сесіі ў 2008 годзе.

Значна больш жорсткімі сталі правілы функцыянаваньня кампютар-  
ных клубаў і інтэрнэт-кавярняў, якія прадастаўляюць публічны доступ  
да сусветнага павуціння. Пастановай Савету Міністраў №175 ад 10  
лютага 2007 году было зацверджанае палажэнне аб парадку працы  
гэтых установаў, у якім асаблівы інтарэс выклікаюць наступныя пункты:  
6. Пры аказаныні карыстальнікам паслугаў службы перадачы да-  
дзеных і сеткавых тэлематычных службаў у інтэрнэт-кавярні ягоны  
кіраўнік ці ўпаўнаважаная ім асоба ажыццяўляе вядзенне электрон-  
нага журнала доменных імёнаў сайтаў, да якіх карыстальнікі атрымалі  
доступ. Тэрмін захоўваньня электроннага журнала складае ня менш за  
12 месяцаў. 7. Кіраўнік інтэрнэт-кавярні ці ўпаўнаважаная ім асоба ў  
выпадках, вызначаных заканадаўчымі актамі, абавязаны даваць дос-  
туп органам дзяржаўной бяспекі, праваахоўным органам і органам  
дзяржаўнага контролю да электронных журналau доменных імёнаў і  
сайтаў.

2007 год адзначыўся таксама кампаніяй уладаў па дэмантажы спа-  
дарожнікаў антэнаў, усталяваных на фасадах жылых дамоў. Чыноўнікі  
тлумачылі, што справа толькі ў эстэтычным выглядзе гарадзкіх вулі-  
цаў, і спасылаліся на тое, што антэны ўсталяваныя без узгадненія з  
архітэктарамі гарадзкіх адміністрацый. У выпадку нявыкананья пат-  
рабаваньня аб дэмантажы прадугледжанае адміністрацыяне пака-  
раньне па арт. 21.13 КаAP — «незаконнае афармленыне фасадаў пабу-  
доваў». Аднак дзеяньне дадзенага артыкулу Кодэксу можа распаўсю-  
джвацца толькі на антэны, устаноўленыя пасля 1 сакавіка 2007 году  
— менавіта тады ўступіў у дзеяньне новы КаAP, бо закон ня мае адва-  
ротнай сілы, калі пагаршае прававы стан суб'ектаў. Нягледзячы на гэта,  
у красавіку-травні пачаўся масавы дэмантаж спадарожнікаў «тале-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

рак» па ўсёй краіне. Відавочна, што гэтая кампанія была распачатая супраць праекту вяшчаньня незалежнага тэлеканалу «БелSat» на Беларусь з тэрыторыі Польшчы, які прэзідэнт Лукашэнка назваў «неразумным, бесталковым і недружкалюбным».

27 чэрвеня Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытаньні прапраукі ў закон «Аб дзяржайной службе ў Рэспубліцы Беларусь», якія рэгламентавалі парадак і ўмовы публікацыяў і выступленньняў дзяржайных службоўцаў у звязку з выкананьнем службовых абавязкаў. Згодна з прапраукамі мэтазгоднасць публікацыяў і выступленньняў павінен вызначаць кіраўнік дзяржайнага органу альбо ўпаўнаважаная ім асона. Для таго, каб выступіць у СМІ з публікацыяй альбо з каментаром, дзяржслужбовец павінен атрымаць дазвол. Дырэктар Нацыянальнага цэнтра законапраектнай дзейнасці пры прэзідэнце Валерый Міцкевіч разстлумачыў, што нагодай для прыняцця паправак сталі «сітуацыі, калі дзяржслужбовец выказвае свае версіі па тым ці іншым пытаньні, прадстаўляючы той ці іншы дзяржайны орган, але якія не супадаюць з пунктамі гледжання гэтага дзяржайнага органу». Гэтыя нормы заканадаўства на тычацца дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, Савету Рэспублікі і старшыняў мясцовых Саветаў дэпутатаў. На практицы падобныя абмежаваныні ствараюць умовы для яшчэ большай закрытасці дзейнасці дзяржайных органаў і іх службоўцаў, а таксама парушаюць арт. 48 Закону «Аб друку і іншых СМІ», згодна з якім увядзеніе абмежаваньня на контакты з журналістамі і перадачу яму інфармацыі (за выключэннем звестак, што зьяўляюцца дзяржайной, камерцыйнай альбо іншай спецыяльнай ахоўванай законам таямніцай) лічыцца замахам на свабоду масавай інфармацыі.

Трэба адзначыць, што яшчэ ў лютым усім рэспубліканскім органам дзяржкіраваньня, дзяржарганізацыям, аблыванкамам і Менгарвыканкаму быўнакіраваны ліст № 11/810-234-ДСК (ДСК — «для службовага карыстаньня») з «рэкамендацыямі» адносна працы са СМІ за подпісам віцэ-прэм'ера Андрэя Кабякова. Урад рэкамендаваў «забясьпечыць кантроль за выступамі (інтэрвію, артыкулы) супрацоўнікаў органаў дзяржайнага кіраваньня ў СМІ, у тым ліку і недзяржайных друкаваных выданьнях». «Пры выяўленыні фактаў неаб'ектыўнага (некарэктнага) асьвятленыні эканамічных працэсаў» службоўцам неабходна «прыняць меры па прыцягненіі зазначаных асонаў да дысцыплінарнай адказнасці (аж да звалненія з займаемых пасадаў)». У лісьце таксама было зъмешчанае патрабаваньне забясьпечыць нязменны маніторынг матэрыялаў, якія публікуюцца ў СМІ. «У выпадку выяўленыні фактаў неаб'ектыўнага асьвятленыні пытаньняў, датычных сферы, якую курыруе Міністэрства, камітэт, канцэрн, выканкам, накіроўвайце адпавед-

ныя працаваны Мінінфарму; прымайце меры па давядзені да грамадзкасці аб'ектуўнай інфармацыі, у тым ліку шляхам публікацыі афіцыйных заявуў, аспрэчваньняў і інш.» Гэты дакумент быў скіраваны ў першую чаргу на кантроль за інфармацыяй эканамічнага характару і стаў рэакцыяй на новую эканамічную сітуацыю, у якой апнулася Беларусь. Улады зрабілі ўсё, каб эканамічныя праблемы ў медыях асьвятляліся ў спрыяльным для дзяржавы ракурсе і каб СМІ публікавалі толькі афіцыйны пункт гледжаньня.

Шэраг зъменаў, датычных працы журналістаў і дзеянасьці СМІ, зьявіліся ў новым Кодэксе аб адміністрацыйных правапарушэннях, які ўступіў у сілу з 1 сакавіка. Згодна з ч. 1 арт. 22.9 новага КаАП, значна ўзрасло (ад 20 да 50 базавых велічыняў штрафу) пакаранье за «злоўжываныні свабодай СМІ»: у прыватнасці, гэта датычыцца парушэнняў артыкулу 5 Закону аб друку, дзе пералічаны 9 выпадкаў такога злоўжывання (між іх: распаўсяд інфармацыі ад імя незарэгістраваных арганізацыяў, распаўсяд звестак, якія зневажаюць гонар і годнасць Прэзідэнта РБ і шэрагу кіраўнікоў дзяржорганau, раскрыцьцё дзяржаўнай таямніцы, пропаганда вайны і агрэсіі, заклік да захопу ўлады і інш.). Новыя памеры штрафаў вызначаныя за парушэнне парадку распаўсяду перыядычных друкаваных выданьняў без выходных дадзеных (ч. 2 арт. 22.9 КаАП): калі раней яны складалі да 10 базавых велічыняў, то зараз — ад 20 да 50 велічыняў; калі ж парушэнне будзе зъдзейснена паўторна, то памер штрафу ўзрасце — ад 20 да 100 базавых велічыняў для індывидуальных прадпрымальнікаў і ад 100 да 500 велічыняў для юрыдычных асобаў. А за парушэнне арт. 23-33 КаАП (у старой рэдакцыі — арт. 172 прым.) — «распаўсяд сродкамі масавай інфармацыі заведама ілжывых звестак, якія зневажаюць гонар і годнасць Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь», пакаранье складае ад 20 да 50 базавых велічыняў, для індывидуальных прадпрымальнікаў — ад 20 да 100, а для юрыдычных асобаў — да 500 базавых велічыняў. Па-колькі аналагічная норма існуе і ў Крымінальным кодэксе, вырашаць, па якім заканадаўстве прыцягваць да адказнасці, павінны «кампетэнтныя органы».

Да агульной неспрыяльнай сітуацыі ў справе рэалізацыі канстытуцыйных правоў на выкаваньне меркаваньня, свабоду слова і інфармацыі на працягу 2007 году дадаваўся сістэматычны і мэтанакіраваны перасльед і абмежаваныне дзеянасьці незалежных сродкаў масавай інфармацыі і журналістаў. Выкарыстоўваліся наступныя формы барацьбы са свабодай слова: крымінальны і адміністрацыйны перасльед журналістаў, вынясеньне пракурорскіх папярэджаньняў у сувязі з прафесійнай дзеянасьцю, адмовы ў прадастаўленні інфармацыі, перашко-

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

ды ў выпускі і распаўсюдзе друкаваных выданьняў, падача неабгрунтованых грамадзянскіх зыскаў у судовыя інстанцыі і іншыя.

Найбольш жорсткім перасьледам журналістай і крытыкаў палітычнага ладу зьяўлялася выкарыстаныне артыкулаў Крымінальнага кодэксу дзеля пакараньня за прафесійную дзеянасць і выказваньне меркаваньняў. Крымінальныя справы на працігу году вяліся ў адносінах да чатырох журналістаў, двое з якіх былі асуджаныя да пазбаўлення волі, адзін атрымаў штраф, яшчэ адна крымінальная справа была прыпыненая.

18 лістапада быў арыштаваны і зымешчаны ў съледчы ізалятар КДБ былы намеснік галоўнага рэдактара газеты «Згода» Аляксандр Здзівіжкоў па абвінавачаныні ва ўчыненні злачынства, прадугледжанаага ч. 1 арт. 130 Крымінальнага кодэксу — «распальванье расавай, нацыянальнай ці рэлігійнай варажнечы». Крымінальная справа была ўзбуджаная ў лютым 2006 году ў сувязі з перадрукам у газеце «Згода» карыкатураў з дацкай газеты «Jyllands-Posten» на прарока Мухамеда. 17 сакавіка 2006 году Вярхоўны суд прыняў рашэньне аб спыненні дзеянасці выдання, аднак крымінальная справа не была закрытая. Аляксандр Здзівіжкоў улетку 2006 году пакінуў Беларусь, а калі прыехаў праведаць родных — быў затрыманы. 18 студзеня 2008 году судзьдзя Менскага гарадзкога суда Руслан Аніскевіч прызнаў журналіста вінаватым і асудзіў яго на 3 гады пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Працэс насыў закрыты характар.

1 жніўня суд Цэнтральнага раёну Менску прызнаў палітыка і публіцыста Андрэя Клімава вінаватым па двух артыкулах Крымінальнага кодэксу: ч. 3 арт. 361 — «публічныя заклікі да захопу дзяржаўнай улады ці гвалтоўнага зъмяненія канстытуцыйнага ладу..., зъдзейсненія з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі» і арт. 368 — «абраза презідэнта Рэспублікі Беларусь» і асуздзіў яго на 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Паседжаны суда праходзілі ў закрытым рэжыме. Нагодай для крымінальнай справы стаў артыкул за подпісам Андрэя Клімава, размешчаны на сایце [www.ucrb.org](http://www.ucrb.org). 2 каstryчніка судовая калегія Менскага гарадзкога суда адхіліла касацыйную скаргу Андрэя Клімава і пакінула прысуд бяз зъменаў.

8 чэрвеня суд Першамайскага раёну Віцебску прызнаў правааборонцу і журналіста Валерыя Шчукіна вінаватым па арт. 189 ч. 2 Крымінальнага кодэксу — «зънявага, нанесеная ў публічным выступе, альбо ў друкаваным, ці публічна дэманструемым творы, альбо ў СМИ». Зънявагай былі прызнаныя звесткі пра парушэнні заканадаўства членамі акруговых камісіяў падчас мясцовых выбараў, якія ўтрымліваліся ва ўлётках, вырабленых і распаўсюджаных В. Шчукіным. Судзьдзя Ната-

ля Гур'ян пакарала журналіста штрафам у памеры 40 базавых велічынёй, абавязаўшы выплаціць 250 тыс. рублёў кампенсацыі маральнай шкоды члену Віцебскай абласной камісіі. 24 ліпеня калегія Віцебскага абласнога суда пакінула прысуд у сіле.

Съледзства па крымінальнай справе, узбуджанай у верасьні 2006 году, супраць рэдактара самавыдавецкага бюлетэню «Бойкий Клецк» Сяргея Панамарова паводле ч.2 арт. 188 Крымінальнага кодэкса — «паклён, які ўтрымліваецца ў публічным выступе, альбо ў друкаваным ці публічна дэманструемым творы, альбо ў СМІ» за гэты час пяць разоў прыпынялася і аднаўлялася зноў. Нагодай для ўзбуджэння справы стала нататка ў бюлетэні пра кірауніка Клецкай юрыдычнай кансультатыцы, хаця праведзеная двойчы адмысловая лінгвістычная экспертыза не пацьвердзіла факту паклёну ў публікацыях С. Панамарова.

Праяўляючы значную актыўнасць у крымінальным перасъледзе журналістай, праваахоўныя органы на працягу трох гадоў не змаглі выявіць забойцаў карэспандэнта газеты «Салідарнасць» Веранікі Чаркасавай, якая загінула ад шматлікіх нажавых раненіньняў у каstryчніку 2004 году. Справа некалькі разоў прыпынялася і зноўку аднаўлялася. У лютым намеснік генеральнага прокурора Віктар Прус паведаміў, што супрацоўнікі праваахоўных органаў правяраюць шэраг асобаў на датычнасць да забойства журналісткі: «у працэсуальным сэнсе цяпер няма падазраваных у забойстве Веранікі Чаркасавай, але ёсьць некалькі чалавек, якіх прокуратура правярае на датычнасць да гэтага злачынства». Аднак праз некаторы час стала вядома, што справа прыпынена ў tym жа лютым «у сувязі з неўстанаўленнем асобы, якая прадлягае прыцягненію ў якасці адвінавачаемага». Болей рассыльдаваныне па справе аб забойстве Веранікі Чаркасавай не аднаўлялася.

Прыпыненае ў сакавіку 2006 году рассыльдаваныне справы аб зынікненіі журналіста Дзымітрыя Завадзкага «ў сувязі з невыяўленнем бясьсъледна зыніклай асобы» болей не ўзнаўлялася. Разам з tym, маці зынілага журналіста Вольга Рыгораўна Завадская 16 лістапада атрымала адказ на перададзены ў рэспубліканскую прокуратуру «Абвінаваўчы акт», складзены па выніках грамадзкага рассыльдавання справаў аб зынікненіях вядомых людзей у Беларусі. У лісьце за подпісам прокурора аддзелу па нагляду за съледзствам у органах прокуратуры А.В. Сыцько акрамя іншага ўтрымліваецца наступнае паведамленыне: «Працягваеца аператыўная праца па ўстанаўленыні месца-знаходжаньня Завадзкага Д. А. ці ягонага цела; асобаў, якія зъдзейснілі злачынства. У выпадку атрыманьня станоўчай інфармацыі, вытворчасьць па крымінальнай справе будзе неадкладна ўзноўленая». Гэтае

## ПАРУШЭННЫ ПРАВОЙ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

паведамленьне выклікае вялікае зьдзіўленьне, паколькі ў 2002 годзе адбыўся судовы працэс, які прызнаў вінаватымі ў выкраданьні Дзымітрыя Завадзкага некалькі асобаў з так званай «банды Ігнатовіча» і асуздзіў на розныя тэрміны, у тым ліку — дваіх да пажыцьцёвага зняволення. Съледчыя дзеяньні пасыля судовага працэсу былі накіраваны на пошук месца знаходжанья журнالіста ці ягонага цела.

На працягу году журналісты падвяргаліся затрыманьням падчас ажыццяўленьня сваіх прафесійных абавязкаў. У траўні падчас несанкцыянованай студэнцкай акцыі супраць адмены льготаў былі затрыманыя рэдактар маланакладнай газеты «Магілёўскі час» Ганна Ілына і выдаўцы недзяржаўной газеты «Наш Магілёў» Андрэй Дзвігун і Ігар Барысаў. У чэрвені карэспандэнт недзяржаўной газеты «Салідарнасць» Алена Якжык была затрыманая ў Шклоўскім раёне за фатаграфаванье дома, у якім жыве жонка прэзідэнта Лукашэнкі, пры гэтым невядомы чалавек ў штацкім прымусіў журнالістку выдаліць адзінства кадры з фотакамеры, патлумачыўши, што названы дом зьяўляецца «сьпецаб'ектам». У ліпені падчас аўтапрабегу салідарнасці з перасльедумымі актывістамі «Маладога Фронту» міліцыянты затрымалі карэспандэнта Радыё «Свабода» Любоў Лунёву, журнالіста газеты «Белорусы и рынок» Генадзя Барбарыча, карэспандэнта Польскага радыё Марью Кароль і рэдактара маланакладнай магілёўскай газеты «БУМ» Станіслава Кавалеўскага, якія суправаджалі і асвятлялі акцыю; пасыля перапісаньня пашпартных дадзеных у Дзяржынскім РАУС журнالісты былі адпушччаныя. 19 жніўня падчас презентацыі кнігі Паула Севярынца «Лісты з лесу» былі затрыманыя журнالісты Любоў Праневіч і пазаштатны карэспандэнт недзяржаўной газеты «Брестскі кур'ер» Настася Мялешка: абедзьве журнالісткі былі прызнаныя вінаватымі ва ўдзеле ў несанкцыянованным масавым мерапрыемстве па арт. 23.34 ч.1 КаAP і атрымалі судовыя папярэджаньні. 10 верасьня ў Баранавічах падчас асьвятленьня судовага працэсу над моладзевым актывістам Яраславам Грышчэнем былі затрыманыя фотакарэспандэнты Васіль Фядосенка (агенцтва «Reuters»), Віктар Драчоў (агенцтва «France-Presse») і пазаштатны аўтар «Нашай Нівы» Арсень Пахомаў; на журнالістаў былі складзеныя пратаколы аб адміністрацыйных права-парушэннях — удзеле ў несанкцыянованым мітынгу і «дробным хуліганстве» (справы да суда не дайшли).

Зафіксаваныя выпадкі прымянењня фізічнай сілы супрацоўнікамі праваахоўных органаў у адносінах да журнالістаў, якія падчас масавых акцыяў выконвалі свае прафесійныя абавязкі. У Дзень Волі 25 сакавіка журнالістку Алёну Андрэеву, нягледзячы на прышпіленую да віраткі прэсавую карту ГА «Беларуская асацыяцыя журнالістаў», не-

калькі разоў ударылі съпецназаўцы. Падчас гэтай жа акцыі была зьбітая супрацоўнікамі АМАП журналістка польскага інфармацыйнага агенцтва «PAR» Бажэна Кузавінска: яна спрабавала паказаць сваё журналісцкае пасъведчаныне, выдадзенае беларускім МЗС, але гэта не спыніла пабоў.

Напярэдадні значных масавых мерапрыемстваў журналісты патрапляі ў лік тых асобаў, у адносінах да якіх ужываліся прэвентыўныя затрыманыні. Так, 23 сакавіка, за два дні да Дня Волі, у Жыткавічах быў затрыманы рэдактар тураўскай недзяржаўнай незарэгістраванай газеты «Вольныя навіны» Міхail Козел; у гэты ж дзень ён быў асуджаны на 5 сутак адміністрацыйнага арышту па традыцыйным для гэтых спраў абвінавачаныні — «дробнае хуліганства». 19 сакавіка па тым жа абвінавачаныні быў асуджаны на 10 сутак арышту рэдактар часопісу «Magazyn Polski na uchodzstwie» — гарадзенскі журналіст Ігар Банцар. Перад «Еўрапейскім маршам» Ігар Банцар зноў быў абвінавачаны ў «нецэнзурнай лаянцы» на аўтобусным прыпынку Гародні і атрымаў 10 сутак адміністрацыйнага арышту. За некалькі дзён да гэтай акцыі на 5 сутак арышту за «дробнае хуліганства» былі таксама асуджаныя гарадзенскія журналісты Іван Роман і Віктар Сазонаў.

Пракуроскія папярэджаныні, абвінавачаныні ў «злоўжываныні свабодай СМІ», абмежавальнае выкарыстаныне інстытуту акредытыцыі, адмовы ў доступе да інфармацыі заставаліся дзеяснымі формамі ціску і абмежаваныня прафесійнай дзейнасці журналістаў недзяржаўных СМІ. 14 траўня рашэннем суда Сьветлагорскага раёну быў аштрафаваны на 30 базавых велічыняў журналіст незарэгістраванай сьветлагорскай газеты «Рэгіянальныя навіны» Кірыл Ксяндзоў. Штраф быў накладзены паводле артыкулу 22.9 ч. 1 КаАП — «парушэнне заканадаўства аб друку і іншых сродках масавай інфармацыі». Абвінавачаныне грунтавалася на двух публікацыях: у артыкуле «Яны ведаюць свае ролі» аўтар выказаў уласнае меркаваныне адносна выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў; у артыкуле «Кошт абыякавасці» аўтар напісаў, што тэрыторыя санітарна-ахоўнай зоны мясцовых прадпрыемстваў, дзе месцыцца прыватныя агароды, не адпавядае экалагічным нормам. Судзьдзя пагадзілася з праکуратурай, што гэтыя публікацыі зьневажаюць гонар і годнасць кіраўніка дзяржавы і іншых дзяржчыноўнікаў, чые імёны там названыя. 26 лютага галоўны рэдактар недзяржаўнай рэгіянальнай газеты «Ганцавіцкі час» Аляксей Белы атрымаў афіцыйнае папярэджаныне ад праکуратуры Ганцавіцкага раёну таксама за публікацыю артыкулу аб выбарах дэпутатаў мясцовых Саветаў, які выйшаў пад загалоўкам «Яўка забяспечана, дэпутатаў выбралі». У афіцыйным лісце паведамлялася, што «ў выпадку парушэння ў далейшым

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

патрабаваньняў дзеючага заканадаўства можа быць пастаўлена пытаныне аб прыпыненых дзеянасці газеты».

Перасьледу падвяргаліся журналісты, якія супрацоўнічалі з замежнымі СMI: у лютым прокуратура Гомельскай вобласці вынесла папярэджаныне Юліі Сальнікаўай за падрыхтоўку матэрыялаў на радыёстанцыі «Німецкая хвала» і «Беларускае радыё Рацыя»; у верасні гарадзенскія журналісты Наталя Макушына і Іван Роман атрымалі афіцыйныя папярэджаныя прокуратуры за супрацоўніцтва з гэтымі ж радыёстанцыямі; аналагичнае папярэджаныне Гомельскай абласной прокуратурой у верасні было вынесенае гомельскаму журналісту Алегу Карніенку за супрацоўніцтва з «Беларускім радыё Рацыя»; у сакавіку рэгіянальны карэспандэнт БелаПАН па Гомельскай вобласці Анатоль Гатоўчыц быў пакараны штрафам у 2 базавыя велічыні за разъмешчэньне матэрыялу на афіцыйным сайце «Радыё Свабода». Журналісты абвінавачваліся ў «незаконным ажыццяўленыні дзеянасці ў інтэрэсах замежных СMI». У справе адсочваныя кантактаў беларускіх журналістаў з замежнымі СMI да прокуратуры нярэдка далучаўся КДБ: у канцы жніўня супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі па Магілёўскай і Гарадзенскай вобласці правялі серую допытаў маладых рэгіянальных журналістаў, падчас якіх распыталі адносна іх датычнасці да польскага спадарожнікаўага тэлебачанья «БелSat», што павінен быў распачаць працу з 10 сінегня; гомельскага журналіста Сяргея Падсасоннага ў лістападзе адкрыта дапыталі адносна ягонай далучанасці да дзеянасці тэлеканалу.

Журналісты недзяржаўных СMI неаднаразова сутыкаліся з неабрунтованымі адмовамі ў доступе да інфармацыі. У Нясвіжы ў дзяржаўных установах і арганізацыях адмаўляліся прадастаўляць інфармацыю журналістам недзяржаўнай газеты «Нясвіжскі час», спасылаючыся на адпаведнае распараджэннне намесніка старшыні райвыканкаму А. Маісені, які курыруе пытаныні ідэалогіі. 22 чэрвеня карэспандэнта «Белгазеты» Кірыла Жываловіча, фотакарэспандэнта Дзымітрыя Брушко і супрацоўніка газеты «Ежедневнік» Андрэя Александровіча не пусцілі на ўстаноўчы зьезд, Менскага гарадзкога грамадзкага аб'яднання «Белая Русь». Журналісты былі затрыманыя нявядомымі ў цывільным на ўваходзе ў Тэатр музкамедыі, дзе адбывалася мерапрыемства. На патрабаваньне журналістаў растлумачыць прычыну, па якой яны ня могуць прысутнічаць на зьездзе, была выкліканая міліцыя, супрацоўнікі якой заяўлі, што атрымалі загад не дапускаць на мерапрыемства «староныхі». 30 ліпеня ў Гомелі карэспандэнтам недзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва БелаПАН Анатолю Гатоўчыцу і Алене Германовіч не дазволілі прысутнічаць на адкрытым судовым пася-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

джэньні, дзе разглядалася справа па адвінавачаньні арганізатарамі канцэрту беларускамоўных бардаў у прадпрымальніцкай дзейнасці. 25 сакавіка пяцёх журналістам — карэспандэнтам «Народнай волі» і «Еўрапейскага радыё для Беларусі» — не прапусьцілі на Каstryчніцкую плошчу сталіцы. Пасьля таго, як журналісты паказалі пасьведчаньні і патлумачылі, што ідуць выконваць рэдакцыйнае заданьне, падпалкоўнік міліцыі П. Лапацік звязаўся па рацыі з вышэйшым кірауніцтвам, якое запыталася, адкуль журналісты, і, пачуўшы, што з недзяржайўных выданьняў, далі загад не прапускаць.

Падчас мясцовых выбараў старшыня камісіі ўчастка для галасавання №52 Віцебску Ніна Шубіна абмежавала знаходжанье журналіста «Народнай волі» Валерыя Шчукіна на ўчастку гадзінай — дзеля гэтага было выдадзенае адпаведнае рашэнне: «...улічваючы, што ў перыяд з 09 па 12 студзеня 2007 году з 10.00 да 14.00 і з 16.00 да 19.00 Вы заўсёды знаходзіцеся на ўчастку №52, тым самым выконваючы функцыі назіральніка, а не прадстаўніка сродкаў масавай інфармацыі, час знаходжанья на ўчастку №52 Вам абмежаваны — 1 (адна) гадзіна». Між іншым, паводле беларускага выбарчага заканадаўства, прадстаўнікі СМІ, як і назіральнікі, маюць права прысутнічаць пры правядзеньні выбараў на любым этапе выбарчага працэсу. Нягледзячы на тое, што дзеяньні старшыні камісіі супярэчылі ня толькі Выбарчаму кодэксу, але і закону аб друку, прокуратура Першамайскага раёну Віцебску не захацела «убачыць» гэтых парушэнні.

Трэба адзначыць, што падчас выбарчай кампаніі таксама фіксаваліся парушэнні гарантаваных законам правоў незалежных кандыдатаў з боку дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Так, дзяржаўная рэгіянальная газета «Пінскі веснік» адмовілася надрукаваць на сваіх сторонках матэрыял кандыдата ў дэпутаты Брасцкага аблсовету, прадстаўніка партыі БНФ Аляксандра Рамановіча, спаслаўшыся на «загружанасць іншымі больш важнымі матэрыяламі». З-за «тэхнічных непаладак» не прагучала ў эфіры мясцовага радыё ў вызначаны час выступ кандыдата ў дэпутаты Бярозаўскага райсовету, сябра Партыі БНФ Анатоля Сахаруши. У Гомелі ў эфіры гарадзкога дзяржаўнага радыё так і не прагучала зварот да выбаршчыкаў кандыдата ў дэпутаты Гомельскага гарсовету, сябра партыі БНФ Уладзіміра Шыцікава зноў жа «з прычыны тэхнічных накладак».

Па дадзеных Міністэрства інфармацыі, на канец 2007 году ў Беларусі зарэгістравана 1266 друкаваных СМІ, 156 — радыё- і тэлевізійныя праграм, з іх больш за дзьве трэці — недзяржаўнай формы ўласнасці. «Такая разнастайнасць у сферы СМІ зьяўляецца гарантыйяй рэаліза-

цыі канстытуцыйнага права грамадзянаў нашай краіны на свабоду слова, атрыманьне поўнай і дакладнай інфармацыі аб падзеях, якія адбываюцца ў краіне і за мяжой. Яна прадастаўляе магчымасць грамадзкім рухам і асобным грамадзянам данесці свой пункт гледжанья па любых хвалюочных іх пытаньнях да жыхароў Беларусі», указвае Мінінфармацыі. Пры гэтым не тлумачыцца, што з гэтага сыпісу недзяржаўных выданьняў шмат якія выходзяць адзін два разы на год (толькі каб захаваць пасъведчаньне аб рэгістрацыі), а пераважная большасць — зъяўляюцца выключна камерцыйнымі, забаўляльнымі ці рэкламнымі праектамі. Недзяржаўных выданьняў грамадзка-палітычнай накіраванасці, якія рэгулярна выходзяць накладам ня менш тысячи экзэмпляраў, па падліках ГА «Беларуская асацыяцыя журналістаў», — засталося каля 30. Такая невялікая колькасць тлумачыцца эканамічнай і прававой дыскрымінацыяй недзяржаўнай прэсы. Найбольш адчуvalьным ударам стала забарона на распаўсяд прац падпіску і сетку «Саюздруку» большасці недзяржаўных газетаў, як цэнтральных, так і рэгіональных: на пачатак 2007 году 13 з 30 недзяржаўных грамадзка-палітычных выданьняў былі выкінутыя з падпісных каталогаў, а 16 не прадаваліся прадпрыемствамі «Саюздруку».

На працягу году сыпіс выданьняў, якія «Беласаюздрук» і «Белпошта» адмовіліся распаўсяджаць праз свае сеткі, папоўніўся газетамі «Нясвіжскі час», «Бабруйскі кур'ер» і «Брестскій кур'ер». У каstryчніку стала вядома, што з падпісных каталогаў на першае паўгодзідзе 2008 году выключаныя некалькі расейскіх грамадзка-палітычных выданьняў: «Коммерсант», «Московский Комсомолец», «Новая газета» і «Независимая газета». Генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Аляксандра Чарняк заяўіла, што заканадаўства не абавязвае падначалене ёй прадпрыемства ўключаць тое ці іншае друкаванае выданьне ў каталог, і таму, маўляў, выбар выданьняў для распаўсяду праз падпіску зъяўляеца правам «Белпошты». Усе спробы вярнуць выданьні ў дзяржаўныя сеткі распаўсяду на працягу году заставаліся беспаспеховымі.

Адначасова ствараліся перашкоды ў продажы недзяржаўных выданьняў праз грамадзкіх і прыватных распаўсяднікаў. У красавіку ў гарыканкам Пінску з просьбай дазволіць прадаваць газеты ў прадуктовых крамах зъяўрнуўся рэдактар «Мясцовага часу» Віктар Ярашук, але атрымаў адмову: яму патлумачылі, што на адмысловых стойках «не хапае месца для ўсіх выданьняў». З пачатку году адмовіліся рэалізоўваць «Нясвіжскі час» дзяржаўнае гандлёвае прадпрыемства «Несвіжскі горпіщепромторг» і крама «Новае месца»: як стала вядома рэдакцыі, прадпрымальнікаў, якія рэалізуюць у сваіх гандлёвых кропках

газету, у індывідуальным парадку выклікалі ў аддзел эканомікі райвыканкаму і рэкамендавалі адмовіцца ад супрацоўніцтва з выданьнем.

Затрыманыям і перасьледу падвяргаліся прыватныя распаўсюднікі недзяржаўнай прэсы. 2 лютага ў Баранавічах за распаўсюд недзяржаўнай газеты «Товарищ», заснавальнікам якой зьяўляецца Партыя камуністаў Беларусі, быў затрыманы сябра партыі, інжынер мясцовага заводу аўтаматычных ліній Віктар Цяпін; у Баранавіцкім ГАУС супрацоўнікі міліцыі высьветлілі, што ў дзеяньнях распаўсюдніка няма правапарушэння, паколькі газета афіцыйна зарэгістраваная, і адпусьцілі. 7 чэрвеня каля ўваходу ў галоўны корпус Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту, дзе ў гэты час ладзіўся круглы стол з узделам мясцовых чыноўнікаў і грамадзкасці гораду на тэму рэканструкцыі старажытнай часткі Горадні, супрацоўнікі міліцыі затрымалі Яраслава Грышчэню і Віктара Барнашова за распаўсюд зарэгістраванай газеты «Наша слова»; праз дзьве гадзіны маладыя людзі былі адпушчаныя без складаньяя пратаколу. 30 верасьня ў Менску падчас распаўсюду сьпецвыпуску газеты «Товарищ» былі затрыманы актыўісты ПКБ Валеры Ухналёў і Дзмітрый Яненка, якіх даставілі ў РУУС Савецкага раёну, але праз пэўны час адпусьцілі без складаньяя пратаколаў. У Горадні 30 верасьня былі затрыманыя каля дзесятка дэмакратычных актыўістаў, якія раздавалі газеты «Народная воля» і «Свабоду Беларусі»; распаўсюднікай недзяржаўнай прэсы даставілі ў Каstryчніцкі РАУС, дзе міліцыянты ўзялі з іх пісьмовыя тлумачэнні. У Віцебску 30 каstryчніка міліцыянты канфіскавалі ў актыўістаў Кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алеся Пазняка і Алеся Емяльянава каля 400 асобнікаў газеты «Народная воля», перададзеных з Менску для распаўсюду ў Віцебскім рэгіёне. Зафіксаваныя выпадкі выманьня вялікіх накладаў афіцыйна зарэгістраваных недзяржаўных выданьняў. Так, 27 верасьня з рэдакцыі газеты «Товарищ» міліцыянты забралі каля 10 тысячаў асобнікаў апошняга нумару, які быў прысьвечены запланаванай на 30 верасьня грамадзянскай акцыі — «Сацыяльнаму маршу». Праз 45 дзён газеты былі вернутыя з РУУС Ленінскага раёну Менску разам з заключэннем, што па выніках праверкі парушэнняў заканадаўства ня выяўлена.

Праваахоўнымі органамі асабліва адсочваўся і перасьледаваўся распаўсюд маланакладных і незарэгістраваных выданьняў. 25 сакавіка ў Магілёве былі затрыманыя распаўсюднікі маланакладнай газеты «Магілёўскі час» Ганна Ілына, Марына Несццерава і Сяргей Стральцоў; у РУУС Ленінскага раёну ўсе газеты былі канфіскаваныя. 31 сакавіка ў Орши быў затрыманы распаўсюднік малафарматнай газеты «Свабода» Сяргей Гумінскі; у аддзяленні міліцыі на яго быў складзены пратакол аб парушэнні арт. 22.9 ч. 2 КаAP — «распаўсюд друкаваных

## ПАРУШЭНЫНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

выданьняў без выходных дадзеных». У Менску 6 чэрвеня за распаў-  
сюд бюлетэнія «Права на волю» і «б м квадратных» былі затрыманыя  
Сяргей Кастыленка, Мікола Сяргеенка, Сыцяпан Варышкевіч і Антон  
Марозаў; у РУУС Цэнтральнага раёну былі складзеныя пратаколы кан-  
фіскацыі друкаванай прадукцыі. 8 ліпеня ў аршанскаага моладзевага  
актыўіста Ігара Казьмерчака былі канфіскаваныя супрацоўнікамі міліцыі  
каля 70 экзэмпляраў маланакладных выданьняў «Права на волю», «Ар-  
шанскі веснік», «Вольнае паветра», брашуры «Зніклыя людзі Беларусі».  
21 лістапада пяцёх гарадзенцаў, распаўсюднікаў маланакладнай газе-  
ты «Свабоду Беларусі», выклікалі ў Міністэрства інфармацыі для скла-  
данья на іх пратаколаў «за распаўсюд перыядычных выданьняў без  
выходных дадзеных».

Калі для распаўсюду недзяржайной прэсы ствараліся ўсемагчымыя  
перашкоды, то з дзяржайнымі выданьнямі ўсё адбывалася наадварот — па ўсёй краіне на працягу году фіксаваліся выпадкі прымусовай  
падпісі на ix. 24 траўня дырэктар ААТ «Полацк-шкловалакно» выдаў  
распараджэныне падпісаць супрацоўнікаў прадпрыемства на 735 асоб-  
нікаў дзяржайных газетаў «Советская Белоруссия», «Рэспубліка»,  
«Звязда», «Народная газета», «Знамя юности», «Народное слово», «Ви-  
тебскій рабочій», «7 дней», «Полоцкій вестнік». «У сувязі з падпіс-  
ной кампаніяй на другое паўгодзьдзе 2007 года кіраунікам, начальні-  
кам структурных падраздзяленняў правесці падпіску на асноўныя  
канцралюемыя выданні ў колькасці згодна даведзенаму плану», —  
было сказана ў распараджэнні. Да дакумента прыкладалася табліца  
са сьпісам «канцралюемых выданьняў» і колькасцю газет, якія павін-  
ныя выпісаць работнікі кожнага цэху.

6 верасьня старшыня Баранавіцкага гарвыканкаму Віктар Дзічкоўскі  
выдаў афіцыйнае распараджэнне кіраунікам баранавіцкіх прадпры-  
емстваў і ўстановаў арганізаваць падпіску на мясцовую дзяржайную  
газету «Наш край» «у сувязі са складаным фінансавым становішчам  
газеты», а таксама для «духоўнага і маральнага разьвіцця» супрацоў-  
нікаў гэтых установаў. Спадар Дзічкоўскі аргументаваў сваё даручэн-  
не таксама патрэбаю павялічыць агульны наклад газеты на 20% і «па-  
шырыць інфармацыйную прастору».

У верасьні на сходах працоўных калектываў бюджетных арганізацы-  
яў і ўстановаў у Карэлічах (Гарадзенская вобласць) супрацоўнікаў пад-  
пагрозай пазбаўлення прэміяльных абавязалі выпісаць камплект дзяр-  
жайных газет на апошні квартал 2007 году. Камплект дзяржайной прэ-  
сы, якую неабходна выпісаць, уключае «Советскую Белоруссию», раён-  
ную газету «Полымя», а таксама «сваё» выданье: медыкі павінны выпі-  
саць «Медыцинскій вестнік», настаўнікі — «Настаўніцкую газету» і г. д.

14 сьнежня першы намесьнік старшыні Глыбоцкага райвыканкаму В. Пяткевіч зьвярнуўся з адмысловым лістом да мясцовых прадпрымальнікаў з «просьбай» аформіць падпіску на дзяржаўную раённую газету «Веснік Глыбоччыны» на 1-е паўгодзьдзе 2008 году, пасъля чаго «паведаміць аб зробленай працы» ў аддзел ідэалагічнай работы да 20 сьнежня. Да «просьбы» райвыканкаму далучыліся рэдакцыя «Весніка Глыбоччыны» (заснавальнікі — Глыбоцкі райвыканкам і раённы Савет дэпутатаў) і раённы вузел паштовай сувязі. Паводле пасланнія, кожнаму яго адрасату належыць падпісацца на 10 асобнікаў выданнія.

Значна адрозніваліся ўмовы гаспадарчай дзейнасьці для выданняў дзяржаўнай і недзяржаўнай формаў уласнасьці. Вялікія фінансавыя страты былі вымушаныя несыці недзяржаўныя газеты ў сувязі з немагчымасцю выдавацца ў беларускіх друкарнях. Па ранейшаму частка з іх, у тым ліку і найбольш буйных выданні, такія як «Народная воля», былі вымушаныя друкавацца за мяжой, што вымагала ня толькі больш выдаткаў, але і стварала дадатковыя цяжкасці ў працы рэдакцыяў.

Распаўсюджаным сродкам эканамічнага ціску на недзяржаўныя СМІ зьяўляліся судовыя зыскі з боку дзяржаўных чыноўнікаў аб абароне гонару і годнасьці з патрабаваннем велізарных маральных кампенсацыяў. Так, 1 кастрычніка суд Ленінскага раёну Менску пастановіў спагнаць 25 мільёнаў рублёў з «Народнай волі» і 2 мільёны — з журналісткі выданнія Марыны Коктыш на карысць Алега Праляскоўскага, кіраўніка галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення Адміністрацыі презідэнта РБ. Нагодай для зыску аб абароне гонару, годнасьці, дзелавой рэпутацыі і кампенсацыі маральнага ўрону стаў артыкул «Владимір Холад по-прежнему находится в СИЗО», апублікаваны ў «Народнай волі» 2 жніўня. Публікацыя была зъмешчаная ў разьдзеле «Гучныя справы» і прысьвечаная затрыманню за хабарніцтва аднаго з высокіх чыноў прэзідэнцкай адміністрацыі. Прэтэнзіі А. Праляскоўскага выклікаў фрагмент, у якім ішла гаворка пра чуткі ва ўладных кулуарах — пра тое, што Уладзімір Холад нібыта браў гроши не для сябе, а таксама пра «асаблівую дачыненіні» Холада з яго непасрэдным начальнікам А. Праляскоўскім. Зыскоўца палічыў, што тым самым журналісты пасягнулі на яго імідж і нанеслі маральны ўрон. Судъдзя Жулкоўская прыняла бок зыскоўца і задаволіла зыск амаль у поўным аб'ёме (А. Праляскоўскі патрабаваў з «Народнай волі» 28, а не 25 мільёнаў рублёў). Калегія Менскага гарадзкога суда 19 лістапада адхіліла касацыйную скаргу рэдакцыі газеты і журналісткі Марыны Коктыш.

20 сьнежня суд Першамайскага раёну Менску пастановіў спагнаць 50 мільёнаў рублёў з выдаўцоў газеты «Новы час» і 1 мільён — з жур-

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

наліста Аляксандра Тамковіча на карысцьць члена Савету Рэспублікі, старшыні прайрадавага «Саюзу пісьменнікаў Беларусі» Мікалая Чаргінца. Падставай для зыску зьяўляўся артыкул «Генерал-сенатар Чаргінец», надрукаваны 24 верасьня ў выданыні — прэтэнзіі «парламента» выклікаў цэлы шэраг момантаў публікацыі: ад згадкі пра літаратурных рабоў, да славалюбства генерала і цягі яго да самапіяру; таксама Чаргінца абурыла фраза пра «нізкую якасць ягоных твораў». Судзьдзя Алена Ананіч адхіліла хадайніцтва пра правядзеньне літаратурнай экспертызы артыкулу і пагадзілася з тым, што публікацыя Аляксандра Тамковіча ўтрымлівае звязкі, якія абрахаюць гонар і годнасць высокапастаўленага чыноўніка. Напачатку Чаргінец запатрабаваў у якасці маральнай кампенсацыі спагнаць з рэдакцыі 500 мільёнаў рублёў, а з Аляксандра Тамковіча — 100 мільёнаў, а таксама арыштаваць рахунак прадпрыемства «Время новостей», якое выдае газету, але потым зынзію суму кампенсацыі да 50 і 5 мільёнаў рублёў адпаведна, аднак для газеты і гэтая сума перавышае гадавы бюджет. Рэдактар выдання Аляксей Кароль упужнены, што галоўнай прычынай падачы зыску была ня крыўда, якую выклікалі быццам бы асобныя крытычныя заўвагі ў артыкуле, а жаданьне давесці газету да банкрутства.

Папярэджаныні Міністэрства інфармацыі заставаліся дзеясным фактам і зіску і сродкам узьдзеяньня на рэдакцыі. Па дадзеных Мінінфармацыі, за 2007 год было вынесена 86 пісьмовых папярэджаныняў 76 незалежным выданьням, дзеянасць трох СМІ прыпынялася тэрмінам на 3 месяцы — гэта «Неделя в Молодечно», «Столичные квартиры» і «Fitness and life». З гэтих недзяржаўных выданьняў толькі «Неделя в Молодечно» надае ўвагу грамадзка-палітычнай тэматыцы і яшчэ да прыпынення сутыкалася з перашкодамі ў друку; пасля прыпынення выпуск газеты быў адноўлены. А вось рэдакцыі недзяржаўной рэгіянальнай газеты «Бобруйский кур'ер» афіцыйнае папярэджаныне Міністэрства інфармацыі вынесла за тое, што яно назвала «мітынгам» афіцыйнае вулічнае мерапрыемства на гадавіну Каstryчніцкай рэвалюцыі. Нагодай для папярэджання стала нататка «Праздник, ушедший в прошлое». Мінінфармацыі палічыла, што выданьне распаўсюдзіла непраўдзивыя звязкі ў сказах: «Седьмого ноября на центральной площади города состоялся праздник, посвященный 90-летию Октябрьской революции. Митинг начался в десять утра». «Мітынг у ме́жах згаданага мерапрыемства не праводзіўся», — съцвярджалася ў папярэджаныні, якое падпісала 11 сінёжня першая намесыніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч. У згаданай нататцы паведамлялася, што на плошчу 7 лістапада прыйшло менш за 100 чалавек і што бабруйчане

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

прайгнаравалі съяточнае мерапрыемства, такім чынам зафіксаваўшы факт яго правалу.

З цяжкасцямі ў працы па працягу году сутыкаліся інфармацыйныя інтэрнэт-рэсурсы, якія найбольш актыўна зъмяшчаюць грамадзка-палітычную інфармацыю і падчас значных падзеяў звычайна вядуть онлайнавыя рэпартажы. 25 сакавіка, у Дзень Волі, былі заблакаваныя сайты «Радыё Свабода» [svaboda.org](http://svaboda.org), «Харты-97» [charter97.org](http://charter97.org), «Беларускі партызан» [belaruspartisan.org](http://belaruspartisan.org), газет «Салідарнасць» [gazetaby.com](http://gazetaby.com), «Наша Ніва» [nn.by](http://nn.by), Аб'яднанай грамадзянскай партыі [icspb.org](http://icspb.org) і іншыя. Гэтая сітуацыя паўтарылася і ў дзень правядзення «Еўрапейскага маршу», 14 кастрычніка. Паводле меркаванья экспертаў, блакаваныне адбывалася з дапамогаю фільтру, устаноўленага на серверы «Белтэлекам», які робіць некаторыя рэсурсы недаступнымі для карыстальнікаў з Беларусі, штучна звужаючы канал доступу. Шмат якія інтэрнэт-рэсурсы, прадбачыўшы такое разъвіццё падзеяў, былі вымушаныя напярэдадні акцыяў зъмяшчаць інструкцыі па пошуку альтэрнатыўных шляхоў доступу да сваіх сайтаў. Амаль двое сутак — з 4 да 6 лістапада — працягвалася хакерская атака на сайт «Белорускій партызан». Па характары схем атакі і яе працягласці можна было меркаваць, што гэта справа рук не аднаго хакера-хулігана, а загадзя спланираваны і добра падрыхтаваны ўдар.

Занепакоенасць сітуацыяй са свабодай выказваньня меркаваньня ў Беларусі, значным абмежаваньнем права на незалежную інфармацыю, перасылем незалежных СМИ неаднаразова выказвалі міжнародныя журналісцкія арганізацыі. «Прэзідэнт Аляксандар Лукашэнка адкінуў прафесію журналіста назад, у савецкае мінулае. Свабодная прэса практична зьнікла ў Беларусі ці была вымушаная сисьці ў падпольле», — такую выснову зрабіла арганізацыя «Рэпарцёры бяз мяжаў». «Глыбокая заклапочанасць з нагоды працягу ўціску і затрымання беларускіх журналістаў і часовага спынення і забароны дзеянасці незалежных сродкаў масавай інфармацыі, якія асьвятляюць дэмантрасці і апазіцыі на месцах» ўтрымліваецца ў рэзалюцыі Генеральнай Асамбліі ААН.

## 6. ДЫСКРЫМІНАЦЫЯ Ў СУВЯЗІ З ПАЛІТЫЧНЫМІ ПЕРАКАНАНЬНЯМІ, НАВЯЗВАНЬНЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ ІДЭАЛОГІІ

Нягледзячы на тое, што плюралізм меркаваньня ў і перакананьня ў гарантаваныя Канстытуцыяй, у краіне працягваўся непрыхаваны перасълед палітычных апанентаў ды іншадумцаў з навязваньнем грамадзянам адзінай дзяржайной ідэалогіі.

Формы перасъледу набылі сталы сістэматычны харктар. За 2007 год зафіксавана 610 выпадкаў затрыманьня ў і перасъледу грамадзкіх і палітычных актывістаў у адміністрацыйным парадку, было ўзбуджана ці вялісі съледчыя дзеяньні па 21 крымінальнай справе па палітычна матываваных абвінавачаньнях у адносінах да 36 асобаў.

Працягваліся выключэнні з ВНУ і іншых навучальных установаў студэнтаў з актыўнай грамадзкай пазіцыяй. Падставамі для выключэння звычайна становіліся штучна створаная «непасъпаховасць» ці «парушэнье правілаў унутранага распарадку». На вялікую частку студэнтаў з боку адміністрацыі навучальных установаў аказваўся психалагичны ціск, праводзіліся «прафілактычныя» размовы, ім пагражалі проблемамі з навучаньнем ці наўпрост — палохалі выключэннем у выпадку актыўнага ўдзелу ў грамадzkім жыцці. Адміністрацыі вышэйших навучальных установаў сталі адным з рэпрэсіўных элементаў дзяржайной улады.

Пасляя каляднай вечарыны, арганізаванай «Задзіночаньнем беларускіх студэнтаў», усе ўдзельнікі якой 22 снежня 2006 году былі затрыманыя міліцыяй, з БДПУ імя М. Танка была адлічаная студэнтка 2 курсу гістарычнага факультету Надзея Манцэвіч. З Баранавіцкага дзяржайнага ўніверсітэту ў студзені быў выключаны студэнт 3-га курсу факультету правазнаўства Андрэй Юруць, адносна якога пагроза выключэння існавала яшчэ з прэзідэнцкіх выбараў 2006, але ўмяшальніцтва назіральнікаў АБСЕ і праваабаронцаў тады адцягнула канчатковое рашэнне адміністрацыі ВНУ. Ігара Лусьцянкова, студэнта першага курсу фізіка-матэматычнага факультету Магілёўскага дзяржуніверсітэту выключылі за ўдзел у агітацыйнай кампаніі дэмакратычнага кандыдата падчас мясцовых выбараў. З Гарадзенскага ўніверсітэту імя Янкі Купалы адлічылі студэнта філалагічнага факультету Зыміцера Цесьлянка, які балатаваўся ў дэпутуты Мастоўскага раённага Савету і актыўна ўдзельнічаў ў грамадзкі-палітычным жыцці Гарадзеншчыны, а таксама студэнтку 2 курсу юрыдычнага факультету Кацярыну Бычак за

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

ўдзел у грамадзкай кампаніі «Выратуем Гародню!», падчас якой у траўні дзяўчына затрымлівалася міліцыяй. З Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітetu імя Ф. Скарыны за арганізацыю канцэрту беларускай бардаўскай музыкі быў выключаны студэнт-выдатнік 3 курсу матэматычнага факультэтута Зыміцер Жалезынічэнка. З Акадэміі кіраваньня за актыўную грамадзянскую пазіцыю быў адлічаны студэнт-выдатнік 4 курсу факультэтуту эканомікі Юрась Алейнік. З БДТУ быў адлічаны Зыміцер Падрэза. З Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітetu імя П. Машэрава за ўдзел у апазіцыйных акцыях — выключаны студэнт мастацка-графічнага факультэтуту Алесь Дзеравянка. З Полацкага дзяржуніверсітету за сяброўства ў «Маладым Фронце» і ўдзел у моладзевых акцыях пратэсту была адлічаная студэнтка 2-га курсу гісторыка-філалагічнага факультэтуту Кацярына Салаўёва.

Пазбаўленыне працы — адзін з распаўсяуджаных і правераных спосабаў, які беларускія ўлады выкарыстоўваюць дзеля ўзьдзеяньня на дэмакратычных актывістаў. Сярод асобаў, якія страйлі працу на працягу 2007 году, — маці моладзевага лідэра Паўла Севярынца Тацяна Севярынец, вядомы барысаўскі актывіст Анатоль Аскерка, выкладчык баранавіцкага ўніверсітету Анатоль Трафімчык, вядомы гісторык Яўген Анішчанка, адвакат экспандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казульніна Ігар Рынкевіч ды іншыя.

Зыходзячы з ідэалагічных меркаваньняў, улады забаранялі творчыя сустрэчы беларускіх пісьменнікаў, якія не ўвайшлі ў праўладны «Саюз пісьменнікаў Беларусі», а засталіся ў незалежным «Саюзе беларускіх пісьменнікаў». Гэта было звязана з негалосным распараджэннем Міністэрства адукацыі, згодна з якім забараняюцца сустрэчы беларускіх літаратараў у навучальных установах без дазволу міністэрства ды праўладнага творчага саюзу. Старшыня Рады «Саюзу беларускіх пісьменнікаў» Алесь Пашкевіч звязвартаяўся да міністра адукацыі Аляксандра Радзькова з прапановай адмініціцы распараджэнне міністэрства, але зварот застаўся без адказу. А. Пашкевічам таксама была накіраваная заява ў Генеральную прокуратуру краіны, з якой ён атрымаў адказ, што скарга «разгледжаная Пракуратурай Беларусі і на-кіраваная міністру адукацыі з просьбай скарэктаваць раней дадзеное ім указанье адносна дзейнасці ГА «Саюз беларускіх пісьменнікаў» з улікам патрабаваньняў заканадаўства».

Тым ня менш, выпадкі цэнзураваньня ды забароны творчых супрэччаў адбываліся на працягу ўсяго году. Так, 20 сінтября Гарадоцкі райвыканкам адмовіў у правядзенні творчай сустрэчы пісьменніку Уладзіміру Арлову, а 18 сінтября ў Слуцку сябры «Саюзу беларускіх пісьменнікаў» былі вымушаныя перанесці з бібліятэкі ў прыватную

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

кватэру вечар памяці, прысьвечаны 100-годзьдзю з дня нараджэнья беларускага паэта-эмігранта Рыгора Крушыны. Былі сарваныя шэраг літаратурных сустрэчаў, у тым ліку — з народнымі паэтамі Нілам Гілевічам і Рыгорам Барадуліным. Неаднойчы педагогі, якія арганізоўвалі сустрэчы студэнтаў з пісьменнікамі — сябрамі незалежнага пісьменніцкага саюзу, творы якіх уключаныя ў школьнія праграмы, мелі вялікія спагнаныні.

«Маштабным «ідэалагічным» перапісаньнем школьніх праграмаў па беларускай літаратуре» сталі заходы Міністэрства адукацыі, накіраваныя на перапрацоўку школьніх падручнікаў. Як стала вядома з адмысловага дакументу, міністэрства паставіла перад складальнікамі падручнікаў задачу «мінімізаваць выкарыстаныне твораў апазіцыйна настроеных пісьменнікаў: паўсюль, дзе выкарыстаныне твораў Н. Гілевіча, Р. Барадуліна, Г. Бураўкіна і іншых, не выклікана крайняй неабходнасцю» характеристыкі іх творчасці як прадстаўнікоў літаратуры другой паловы XX стагодзьдзя, замяніць іх творы на сачыненьні іншых пісьменнікаў і паэтаў. Гранічна мінімізаваць зъмест манаграфічных тэмаў, прысьвечаных творчасці Н. Гілевіча, Р. Барадуліна (да 2-3 вершаў) і іншых, выключыць пападаныне ў навучальныя праграмы твораў нацыяналістычнага, палітызованага характару. Выключыць са съпісаў літаратуры для вывучэння і пазакласнага чытаньня творы С. Алексіевіч, С. Законьнікава, В. Іпатавай, У. Арлова, М. Скоблы, В. Чаропкі і іншых апазіцыйна настроеных пісьменнікаў «сярэдняй рукі». Выключыць з ілюстраваных матэрыялаў творы мастака А. Марацкіна».

Няспынна працягвалася ідэалагізацыя паліталагічных навук. Так, у Акадэміі кіраванья выступы А. Лукашэнкі ўключылі ў экзаменацыйныя пытаныні для абитурыентаў. Да прыкладу, пытаньне № 32 з «Даведніка для паступаючых у асыпірантуру» сформулявана наступным чынам: «Грамадзкія аб'яднанні і рухі. Выступ прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на 39-м з'езьдзе БРСМ 23.09.2005».

Працягвалася неголосная забарона на выступы рок-гуртоў, якія ў 2004 годзе выступілі падчас канцэрту, прысьвечанага заканчэнню дзесяцігадовага тэрміну прэзідэнцтва А. Лукашэнкі. У траўні з матывіроўкай «ніzkі маастацкі ўзровень» былі адмененыя канцэрты беларускамоўнай рок-крупы «Крама». На гэтай жа падставе быў адменены канцэрт вядомага барда Алеся Камоцкага ў Маладэчне. У траўні былі забароненыя канцэрты нонканфармісцкіх рок-гуртоў ZET і IQ-48, а іх арганізатары — затрыманыя міліцыяй і асуджаныя. 14 каstryчніка была сарваная прэзентацыя новага альбому «Stasi» рок-гурта «Нейра Дзюбель», запланаваная ў рэстаране «Фартуна»: за некалькі гадзін да канцэрту дырэктара рэстарану наведалі супрацоўнікі КДБ, затым яго выклікалі ў

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

выканкам Партызанскага раёну сталіцы, і ў выніку ціску на адміністрацію рэстаран быў зачынены ў гэты вечар «па тэхнічных прычынах».

Існаваньне «чорных сьпісаў» беларускіх рок-гуртоў пацвердзілася падчас сустрэчы лідэраў беларускіх рок-гуртоў «Нейра Дзюбель», «Крама», N.R.M. і «Палац» з кіраўніком галоўнага ідэалагічнага ўпраўленьня Адміністрацыі презідэнта, палкоўнікам КДБ у адстаўцы Алегам Пляскоўскім, якая адбылася 21 лістапада. Музыкам было паабязана зьняць негалосную забарону на іх выступы ўзамен на адмову ад выступаў на апазіцыйных мерапрыемствах.

Перасъедаваліся любыя «незапланаваныя» ініцыятывы на культурніцкіх акцыях. Так, 28 ліпеня на канцэрце ўкраінскага гурта «Акіян Эльзы» ў Гародні за ўзыяты бел-чырвона-белы сцяг съпецназаўцы зьбілі некалькі чалавек, Аляксандру Шумкевічу зламалі руку і ў дадатак склалі пратакол з абвінавачаньнем у хуліганстве. Каля сутак у аддзяленні міліцыі А. Шумкевічу адмаўлялі ў медыцынскай дапамозе.

Для распаўсюду дзяржаўнай ідэалогіі ў моладзевым асяродку актыўна выкарыстоўвалася праўладная арганізацыя «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі». Створаны ў 2002 годзе з мэтай выхаваньня моладзі лаяльных адносінаў да існуючай улады, БРСМ быў матэрыяльнай падтрыманы А. Лукашэнкам і ўрадам праз дзяржаўнае фінансаваньне. Апроч матэрыяльнай базы, памяшканьняў, у арганізацыі прафесійна працуюць і атрымліваюць заробак 780 асобаў. За пяць гадоў існаваньня колькасны склад БРСМ узрос у пяць разоў і склаў 430 тысячаў асобаў. Каля 70% сяброў арганізацыі з'яўляюцца студэнтамі і школьнікамі. На працягу году брсмаўцы выкарыстоўваліся ўладамі для супрацьпастаўлення беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Так, 25 сакавіка, падчас сьвяткаваньня Дня Волі ў Менску, БРСМ сумесна з аддзелам па справах моладзі Менгарвыканкаму наладзіў шэраг дабрачынных канцэртаў, вулічных фестываляў з мэтай адцягнуць частку моладзі ад апазіцыйнае акцыі. Актыўістамі арганізацыі з падачы ідэолагіі Адміністрацыі презідэнта праводзіліся пікеты пратэсту каля расейскай амбасады з нагоды газавага канфлікту Беларусі і Pacii, а таксама каля эстонскай амбасады падчас пераносу з цэнтра Таліну помніка савецкаму жаўнеру.

У 2007 годзе адбылася рэгістрацыя рэспубліканскага грамадзкага аўяднаньня «Белая Русь», створанага з мэтай пашырэння лаяльнасці і падтрымкі грамадзянамі краіны дзяржаўнай палітыкі. Ініцыятарамі аўяднаньня сталі дзяржслужбовцы: старшыня ўправы Нацыянальнага банку П. Пракаповіч, старшыня Менгарвыканкаму М. Паўлаў, сенатар

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

М. Чаргінець ды інш. 17 лістапада адбыўся заснаваўчы сход «Белай Русі», на якім старшынёй арганізацыі быў абраны міністр адукацыі Аляксандр Радзькоў, які заявіў: «Мы створым пазітыўную сілу, накіраваную на падтрымку дзяржаўнага курсу». Ня выключана, што гэтая арганізацыя можа быць выкарыстаная ўладамі дзеля стварэння праўладнай партыі. У сънежні міністэрства адукацыі разаслала па ВНУ указаныне да канца году стварыць пярвічныя арганізацыі «Белай Русі»: БДУ, Беларускі ўніверсітэт інфарматыкі і электронікі і БНТУ — колькасцю ня меней за 100 асобаў, а астатнія ВНУ — ня меней за 50 асобаў.

Такім чынам, беларускія ўлады адкрыта ігнаравалі прынцыпы плюралізму меркаваныя і перакананыя, узмацняючы і пашыраючы ідэалагізацыю грамадзкага і палітычнага жыцця краіны, пераследуючы іншадумцаў і ідэйных апанентаў.

## 7. ВЫКАНАНЬНЕ ПРАВОЎ ГРАМАДЗЯНАЎ НА СВАБОДУ АСАЦЫЯЦЫЯЎ

2007 год ня быў адзначаны істотнымі зымненънямі ў сферы заканадаўчага рэгуляваньня дзейнасці грамадзкіх аўтаднаньняў. Унесены ў траўні 2007 году папраўкі да Закону «Аб грамадзкіх аўтаднаньнях» былі скіраваныя толькі на прывядзенне закону ў адпаведнасць з раней прынятymі нарматyўнымі актамі: з яго была выключаная норма пра абавязковая ўзгадненне стварэння новых грамадзкіх аўтаднаньняў у Рэспубліканскай камісіі па рэгістрацыі (перарэгістрацыі) грамадзкіх аўтаднаньняў (сама гэтая камісія была скасаваная ўвосень 2006 году паводле рашэння прэзідэнта), а таксама быў удакладнены парадак уплаты дзяржайной пошліны пры стварэнні грамадзкіх аўтаднаньняў.

З іншага боку, у 2007 годзе былі прынятыя новыя нарматyўныя прававыя акты, якія закранаюць інтэрэсы няўрадавых арганізацыяў і часам ускосна абмяжоўваюць свободу асацыяцыяў альбо пагражают будучым абмежаваньнем.

Бадай што найбольш значнай навэлай, якая закранае інтэрэсы грамадзкіх аўтаднаньняў, можа быць адмена памяншальнага каэфіцыенту ставак па арэндзе памяшканьняў, што на фоне значнага падвышэння коштаў на аренду офісаў непазыбежна ўскладніць дзейнасць шмат якіх грамадзкіх аўтаднаньняў. Паводле ўказу прэзідэнта ад 23 кастрычніка 2007 году № 533, пераважная большасць некамерцыйных арганізацыяў з 24 красавіка 2008 году будуць пазбаўлены льготнага каэфіцыенту пры арэндзе памяшканьняў у будынках, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай маёмасці. Гэта пацягне за сабой павелічэнне платы за аренду офісаў у 10 разоў і зробіць немагчымым утрыманье офісаў для шмат якіх няўрадавых арганізацыяў. Напрыканцы 2007 году гаспадарчае ўпраўленне кірауніцтва справамі прэзідэнта накіравала грамадзкім аўтаднаньням, што разъмяшчаюцца ў будынках дзяржаўнай уласнасці, ліст з прапановай перазаключыць дамовы з павелічэннем арэндной платы ў 10 разоў альбо вызваліць памяшканьне з красавіка 2008 году. Льготныя стаўкі арэнды захоўваюцца толькі для тых арганізацыяў, якія маюць даведку аб ажыццяўленыні гуманітарнай дзейнасці ад Дэпартамента па гуманітарнай дзейнасці (гэта значыць, льготы захаваюць зусім ня ўсе дабрачынныя і гуманітарныя арганізацыі, а толькі тыя, якія маюць зарэгістраваныя праекты па атрыманьні і распаўсядзе замежнай бязвыплатнай дапамогі). У сінезні 2007 году шэраг грамадзкіх аўтаднаньняў роз-

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

нага характеристу дзейнасці зьвярнуліся да ўладаў з прапановай праглядзець прынятае рашэнье і вярнуць льготныя стаўкі арэнды, бо ў адваротным выпадку арганізацыі страцяць магчымасць для дзейнасці. Дадзеным указам таксама прадугледжаны магчымы перагляд льготных ставак арэнды для некамерцыйных арганізацыяў, якія размешчаны ў памяшканьях камунальной уласнасці. Адзначым, што адсутнасць памяшканья ў няўрадавай арганізацыі, паводле беларускага заканадаўства, зъяўляеца грубым парушэннем і можа быць падставай для яе ліквідацыі.

Новы закон «Аб супрацьдзеянні экстрэмізму» ад 4 студзеня 2007 году ўтрымлівае нормы, якія могуць пагражаць няўрадавым арганізацыям і абмяжоўваць свабоду асацыяцыяў. Гэты закон скіраваны на барацьбу з гвалтоўнымі актамі і заклікамі да нацыянальнай ды іншай варожасці, аднак эксперыты не выключаюць, што ягоныя нормы могуць быць скрыстаныя супраць дэмакратычных палітычных партыяў і грамадзкіх актыўістаў. Выказваюцца перасьцярогі, што любы заклік да актыўных дзеянняў у абарону сваіх правоў альбо заклік да страйку можа быць кваліфікованы як экстрэмісцкі.

У беларускім урадзе і парламенце адбываецца абмеркаваныне новай рэдакцыі Закону «Аб прафсаюзах». Урад прэзентуе гэты законапраект як практичную рэалізацыю рэкамендацыяў Міжнароднай арганізацыі працы, якія вымагалі паляпшэння гарантый свабоды асацыяцыяў для працоўных. Аднак сёньняшняя версія законапректу ня толькі не паляпшае становічша прафсаюзаў, але і робіць фактычна немагчымым існаваныне ў Беларусі незалежных аўяднаній працоўных, апрач праўрадавай Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Ва ўмовах нязменнага ціску з боку ўладаў незалежныя прафсаюзы ня змогуць адпавядаць тым крытэрыям прадстаўнічасці, якія пропануеца ўвесці ў новы закон. Яго прыняцьце ўзаконіць манаполію прадзяржаўнай ФПБ і не пакіне ніякіх шанцаў ня толькі для разьвіцця незалежных прафсаюзаў, але і для іх існаванія. Ад прыняцця гэтага дакументу наўпрост будзе залежаць і лёс скасаваных для Беларусі прэферэнцыяў у гандлі з краінамі Еўрапейскага Саюзу.

Нягледзячы на тое, што нарматыўна-прававая база для дзейнасці няўрадавых арганізацыяў засталася эбольшага нязменнай (зрэшты, яна дасягнула максімальнай жорсткасці), практика дзяржаўнага кіравання ў гэтай галіне ў пэўнай ступені зазнала некаторыя трансфармацыі. Негатыўныя палітычныя наступствы працягнуцца ад забароны нешматлікіх дэмакратычных няўрадавых арганізацыяў, якія яшчэ працягваюць дзейнічаць легальна. Верагодна, гэтым тлумачыцца знач-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

нае памяншэньне колькасці судовых рашэньняў аб ліквідацыі грамадзкіх аб'яднанняў у 2007 годзе, а таксама пзунае павелічэньне колькасці новых зарэгістраваных арганізацыяў разам з памяншэннем зафіксаваных адмоваў у рэгістрацыі.

Фактычная колькасць аб'яднанняў, што атрымалі рэгістрацыю, у 2007 годзе павялічылася ў параўнанні з двумя папярэднімі гадамі, але яна меншая за паказчык 2005 году. Большасць з гэтых арганізацыяў у той альбо іншай ступені змаглі давесцьца сваю лаяльнасць да дзеючай улады, а частка была створаная па яе ініцыятыве, як, напрыклад, аб'яднаньне «Белая Русь». Рэгістрацыю ў некаторых выпадках удалося атрымаць і незалежным ад дзяржавы няўрадавым арганізацыям непалітычнага характару дзейнасці — сацыяльным, культурніцким, эклагатчычным, хаця цэнзура ў гэтай сферы застаецца надзвычай жорсткай.

Усяго, па звестках Міністэрства юстыцыі, цягам 2007 году было зарэгістравана 100 новых грамадзкіх аб'яднанняў (у тым ліку 5 міжнародных, 15 рэспубліканскіх і 80 мясцовых), а таксама 2 саюзы грамадзкіх аб'яднанняў і 9 фондаў (у тым ліку 1 міжнародны). У 2007 годзе былі паставленыя на ўлік альбо зарэгістраваныя 2839 аддзяленняў і іншых мясцовых арганізацыйных структураў грамадзкіх аб'яднанняў. Паводле словаў міністра юстыцыі Галаванава, у 2007 годзе рашэнні пра адмову ў рэгістрацыі былі прынятыя толькі ў дачыненні да менш чым 50 ініцыятыўных груп, што падавалі дакументы на рэгістрацыю грамадзкага аб'яднання.

Міністэрствам юстыцыі таксама былі агульную колькасць няўрадавых арганізацыяў у краіне. Так, усяго ў Беларусі на 1 студзеня 2008 году было зарэгістравана 15 палітычных партый, 36 рэспубліканскіх прафесійных саюзаў, 2255 грамадзкіх аб'яднанняў (у тым ліку 235 міжнародных, 722 рэспубліканскіх, 1298 мясцовых), 19 саюзаў грамадзкіх аб'яднанняў, 64 фонды (у тым ліку 4 міжнародныя і 3 рэспубліканскія), 1114 суполак партыяў, 22479 суполак прафесійных саюзаў (у абсолютнай большасці — гэта структуры прадзяржаўной Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, паколькі ў 2007 годзе ўлады зарэгістравалі толькі 2 пярвичныя структуры незалежных прафсаюзаў) і 14513 арганізацыйных структураў, суполак і аддзяленняў грамадзкіх аб'яднанняў.

Трэба адзначыць, што колькасць зарэгістраваных няўрадавых арганізацыяў у Беларусі з 2000 году трymаеца прыкладна на адным узроўні — рэгістрацыя новых структураў кампенсуецца за кошт ліквідацыі праз суд альбо ў добраахвотным парадку. Па ацэнках экспертаў, таксама каля 2000 ініцыятываў і няўрадавых арганізацыяў дзейнічаюць у Беларусі ў незарэгістраваным фармаце.

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Па ранейшаму вялікую заклапочанасьць выклікае наяўнасць у Беларусі крымінальной адказнасці за дзейнасць у складзе незарэгістраваных грамадзкіх аўяднаньняў. Усяго ў 2007 годзе па артыкуле 193-1 былі асуджаныя дзевяць чалавек. Восем сяброў «Маладога Фронту» былі асуджаныя да штрафаў і папярэджаньняў. Яшчэ ў дачыненіі да трох сяброў арганізацыі з Гомельшчыны крымінальныя справы былі ўзбуджаныя, пасля прыпнененія, а потым зноў адноўленыя, а 28 снежня справа была ўзбуджаная супраць моладзевай актывісткі з г. Палацку Кацярыны Салаўёўай. Дзясяткі сяброў «Маладога Фронту» выклікаліся на допыты і прыцягваліся да съледчых дзеяньняў. Па артыкуле 193-1 да пакарання, звязанага з абмежаваннем волі, быў асуджаны кіраўнік гомельскага аддзялення нацысцкай арганізацыі РНЕ. Разам з тым праваабаронцы лічаць непрымальний пастаноўку ў адзін шэраг прафашистычных арганізацыяў і мірных моладзевых ініцыятываў. Па іх меркаваньні, дзейнасць групу і асобаў, накіраваная на распальванье расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці, на прынікэнне нацыянальнай годнасці, утрымлівае прыкметы злачынства, прадугледжанага арт. 130 Крымінальнага кодэкса. У параўнаньні з папярэднім годам, калі артыкул 193.1 толькі ўступіў у сілу, колькасць асуджаных па дадзеным абвінавачаньні павялічылася, але паменшылася жорсткасць прысудаў: у 2006 годзе па артыкуле 193.1 КК РБ па трох даведзеных да суда крымінальных справах былі асуджаныя 4 чалавекі з «Партнёрства» і 2 з «Маладога Фронту», пяцёра з іх — да пазбаўлення волі і арышту, а таксама адзін чалавек да штрафу. Як і ў 2006 годзе, па артыкуле 193.1 у 2007 годзе суд не выносіў апраўданых прысудаў.

Практыка прыцягнення да крымінальной адказнасці за дзейнасць у складзе незарэгістраваных грамадзкіх аўяднаньняў ахоплівае пераважна моладзевыя і палітычныя арганізацыі, а для ўсіх астатніх структураў зьяўляецца фактарам застрашэння (згадаем папярэджаныя прокуратуры аб магчымым ўзбуджэнні справы па гэтым артыкуле, вынесенія сябрам «Задзіночаныя Беларускіх Студэнтаў» і ініцыятывы «За чысты Барысаў», што былі зафіксаваны ў 2007 годзе).

У красавіку і траўні 2007 году Міністэрства юстыцыі з'явірнулася да 20 афіцыйна зарэгістраваных арганізацыяў (у тым ліку — «Фонду імя Льва Сапегі», Грамадзкага аўяднаньня БНФ «Адраджэнне», «Беларускага Хельсінскага камітэту, Таварыства беларускай мовы і да іншых) з патрабаваннем даць тлумачэніі адносна ўдзелу ў незарэгістраванай Асамблі дэмакратычных няўрадавых арганізацыяў (Асамблія зьяўляецца саюзам грамадзкіх арганізацыяў дэмакратычнага кірунку і неаднаразова спрабавала зарэгістравацца, але безвынікова). Падчас

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

аднаго з незаконных вобыскаў у рукі праваахоўных органаў патрапілі дакументы, якія сьведчылі пра стварэнне і падрыхтоўку да дзяржаўнай рэгістрацыі Асамблеі. Міністэрства юстыцыі абвінаваціла заснавальніка ў тым, што яны быццам бы парушаюць Закон «Аб грамадzkих аўтэнтычных», уваходзячы ў незарэгістраваную асацыяцыю. Пры гэтым было адзначана, што падобная дзеяльнасць можа стаць падставай для прыцягнення да крымінальнай адказнасці па артыкуле 193-1 Крымінальнага кодэксу.

Калі браць пад увагу колькасныя паказчыкі аблежаваньня свабоды аўтэнтычных, то 2007 год пазначаны некаторым адступленнем ад ранейшай палітыкі татальнага вынішчэння незалежных ад дзяржаўнай улады асяродкаў. Калі ў перыяд 2003-2005 гг. у дачыненні да дзяржаўнай палітыкі ў гэтай сферы ўжывалася трапнае слоўца «зачыстка», то зараз сітуацыя хутчэй падобная да стану халоднай вайны. Зараз дэмакратычных няўрадавых арганізацыяў з зарэгістраваным статусам засталося настолькі няшмат, што ўладам не было патрэбы ў працягу «зачысткі» грамадзянскага сектару.

Названыя фактары абуровілі агульнае памяншэнне размаху пе-расыледу незалежных структураў грамадзянскай супольнасці. Калі ў 2003 годзе была зачынена 51 арганізацыя, у 2004 годзе суды ліквідавалі 38 грамадzkих аўтэнтычных, у 2005 — 68, за 2006 год дадзеныя не былі апублікаваныя, але колькасць ліквідацыяў была значнай і перавышала лічбу ў паўсотні забароненых арганізацыяў, то ў 2007 годзе — такіх арганізацыяў 26. Найбольшы розгалас мела ліквідацыя грамадзянскага аўтэнтычнага «Стары горад» (адно з найстарэйшых аўтэнтычных Берасцейшчыны) і Беларускага літаратурнага фонду. У жніўні судовая справа аб ліквідацыі Грамадзянскага аўтэнтычнага «Цэнтар «Супольнасць» нечакана скончылася не забаронай арганізацыі, а міравым пагадненнем паміж упраўленнем юстыцыі і аўтэнтычным. Гэта быў адзін з нешматлікіх выпадкаў, калі дэмакратычнаму грамадзкаму аўтэнтычнину атрымалася захаваць легальны статус, нягледзячы на пададзеныя супраць яго зыск аб ліквідацыі. У той жа час шмат якія арганізацыі, да якіх мела прэтэнзіі Міністэрства юстыцыі, спынілі сваю дзеяльнасць «добраахвотна», ня маючы ілюзіі аб абараніць сваё права на існаваньне ў выпадку падачы міністэрствам у суд іска аб ліквідацыі.

Адначасова значна ўзмадніўся ціск на палітычныя аўтэнтычныя грамадзянаў, а менавіта на палітычныя партыі. Відавочна, што на іх у першую чаргу была скіраваная ліквідацыйная актыўнасць органаў юстыцыі, што стала пагрозай для самога існаваньня легальнай палітычнай апазіцыі. У 2007 годзе Вярхоўны суд ліквідаваў дзьве палітычныя партыі: 29 жніўня была ліквідаваная Экалагічная партыя зялённых БЭЗ,

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

11 кастрычніка — Партыя жанчын «Надзея». 2 жніўня рашэньнем Вярховага суда была прыпыненая на 6 месяцаў дзейнасць апазіцыйнай Партыі камуністай Беларускай (ПКБ), а напрыканцы году ПКБ апынулася пад пагрозай ліквідацыі. Міністэрства юстыцыі абвінаваціла партыю ў ажыццяўленыні дзейнасці, нягледзячы на прынятае судом рашэнне.

Практычна ўсім дэмакратычным партыям па працягу 2007 году выносіліся пісьмовыя папярэджаныні Міністэрствам юстыцыі (Партия БНФ, Беларуская партыя «Зялёныя», Беларуская сацыял-дэмакратычная Грамада, Кансерватыўна-хрысьціянская партыя БНФ, Беларуская партыя жанчын «Надзея», Партия камуністай Беларуская і Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада)). Выносіліся пісьмовыя папярэджаныні і партыям, якія падтрымліваюць дзеючу ўладу: Патрыятычнай партыі, Аграрнай партыі, Беларускай сацыяльна-спартыўнай партыі, Сацыял-дэмакратычнай партыі народнай згоды і Рэспубліканскай партыі.

Юрыдычны і палітычны перашкоды, якія раней ускладнялі стварэнне і дзейнасць грамадзкіх арганізацій, у 2007 годзе ня зьніклі. Пасцяля скасаванья Рэспубліканскай камісіі па рэгістрацыі (перарэгістрацыі) грамадзкіх арганізацій (якія раней выконвала функцыі органа, які ажыццяўляў палітычны кантроль за тым, каб недабранадейныя грамадзкія арганізаціі не здолелі атрымаць легальны статус), функцыі палітычнага кантролю за новастворанымі арганізацыямі пачаў выконваць сам рэгіструючы орган у выглядзе Міністэрства юстыцыі і падначаленых яму абласных упраўленій юстыцыі.

Надзвычай багатай была практика адмоваў у рэгістрацыі грамадзкіх арганізацій, якім улады па палітычных матывах адмаўляюць у магчымасці легальнага існаванья. У тым ліку паўсталі новыя падыходы органаў юстыцыі і судоў да магчымых падставаў для адмовы. Двойчы ў 2007 годзе было адмоўлена ў рэгістрацыі моладзевай арганізацыі «Малады Фронт». Гэта адбывалася на тле шматлікіх крымінальных спраў за сяброўства ў гэтым арганізаціі па артыкуле 193-1 Крымінальнага кодэкса РБ (арганізацыя дзейнасці грамадзкага арганізацій, рэлігійнай арганізацыі ці фонду, якія не прыйшлі дзяржаўнай рэгістрацыі, ці ўдзел у іх). Суд падтрымаў рашэнне органаў юстыцыі, у тым ліку пацвердзіўши беспрэцэдэнтную падставу для адмовы: заснавальнікі арганізацій ўжо прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці за розныя правапарушэнні, а таксама да крымінальнай адказнасці за дзейнасць у складзе незарэгістраванага грамадзкага арганізацій. Адмова ў рэгістрацыі «Маладога Фронту» — безумоўна, палітычна матываваная, якая стварыла небясьпечны прэцэдэнт, калі падставай для

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

адмовы ў легалізацыі няўрадавай арганізацыі зъяўляюцца не недахопы ва ўстаноўчых дакументах альбо ў працэдуры заснаваньня, вызнанай заканадаўствам, а самі асобы і персанальныя якасці заснавальнікаў. Такім чынам, неправавыя харктор беларускай судавытворчасці па спраўах аб рэгістрацыі грамадзкіх арганізацій прывёў да таго, што ў Беларусі дэ-юре замацаваная катэгорыя асобаў, якім без законных падставаў альбо судовых пакараньняў забаронена ўдзельнічаць у заснаваньні няўрадавых грамадзкіх арганізацій.

Гэткі ж прыём таксама спрабавалі скарыстаць органы юстыцыі і пры адмове ў рэгістрацыі Грамадзкага праваабарончага арганізацыі «Вясна», заснавальнікі якога раней прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці, аднак Вярхоўны суд зняў гэту падставу для адмовы, абмежаваўшыся канстатаваннем іншых недахопаў у пададзеных на рэгістрацыю дакументах. Выпадак «Вясны» таксама прадэманстраваў невыкананыне ўладамі рашэння Камітэту ААН па правах чалавека, згодна з якім ліквідацыя арганізацій «Вясна» у 2003 годзе прызнавалася парушэннем Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Рашэнне Камітэту ААН па правах чалавека аб парушэнні свабоды асацыяцыяў у дачыненьні да сяброў арганізацій было прынятае якраз у той час, калі заснавальнікі Грамадзкага праваабарончага арганізацыі «Вясна» (фактычна, гэта арганізацыя пераемніца ліквідаванага Праваабарончага цэнтра «Вясна») падалі дакументы на новую рэгістрацыю. Улады мелі цудоўную магчымасць выправіць становішча і тым самым прадэманстраваць сваё імкненіне паважаць агульнапрынятые стандарты свабоды арганізацій, аднак не скарысталіся гэтай магчымасцю. 26 кастрычніка Вярхоўны суд пацвердзіў аргументаванасць адмовы ў рэгістрацыі Грамадзкага праваабарончага арганізацыі «Вясна».

Двойчы было адмоўлена ў рэгістрацыі Рэспубліканскому правааборончаму грамадзкому арганізацыі «Рух «За свабоду», лідэрам якога зъяўляецца экспандыдат у прэзідэнты А. Мілінкевіч. 20 верасьня Вярхоўны суд пацвердзіў, што адмова ў рэгістрацыі ПГА «Рух «За свабоду» зъяўляецца аргументаванай, паколькі заснавальнікі заплацілі дзяржаўную пошліну не на належныя рахунак (зразумела, што такі недахоп ня можа быць падставай для адмовы ў рэгістрацыі, паколькі грошы былі пералічаны на належныя рахунак яшчэ да пачатку працэсу). Пададзеныя паўторна дакumentы на рэгістрацыю (назва арганізацыі: «Правааборончая саюзіцкая грамадзкае арганізацыя арганізацыі «Рух «За свабоду») былі адхіленыя ў сувязі з тым, што ўстаноўчы сход заснавальнікаў арганізацыі адбываўся без дазволу мясцовага выканаўчага органу, чаго быццам бы вымагае Закон «Аб масавых мера-

прыемствах». Распаўсюджаньне дазваляльнага прынцыпу Закону «Аб масавых мерапрыемствах» на ўстаноўчыя мерапрыемствы грамадзкіх аб’яднанняў зьяўляеца беспрэцэдэнтным і стала новым элемен-там у сістэме абмежавання свабоды асацыяцыяў у Рэспубліцы Бе-ларусь. 19 сьнежня Вярхоўны суд пакінуў скаргу заснавальнікаў «Руху «За Свабоду» без задавальненія, падтрымаўшы аргументы Міністэрства юстыцыі.

Не змаглі атрымаць дзяржаўнай рэгістрацыі грамадзкае аб’яднанье «Маладыя сацыял-дэмакраты», грамадзкае аб’яднанье ўдзельні-каў ліквідацыі аварыі на Чарнобыльскай АЭС «Ліквідатар», аб’яднанье пенсіянераў «Старэйшыны» (5 лютага Вярхоўны суд не задаволіў скаргу ініцыятараў стварэння аб’яднання на адмову ў рэгістрацыі), аб’яднанье «За свабоднае раззвіццё прадпрымальніцтва». 6 сьнеж-ня стала вядома, што рашэннем Міністэрства юстыцыі адмоўлена ў рэгістрацыі Сацыяльнаму грамадзкаму аб’яднанню «БХД», паколькі, па меркаваньні рэгіструючага органу, заяўнікі не патлумачылі ў стату-це арганізацыі сутнасьць хрысьціянскіх каштоўнасцяў, а таксама — якім чынам аб’яднанье зьбіраецца іх адстойваць.

14 лютага Міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі «Саюзу лев-ых партыйяў», заснавальнікамі якога выступілі Беларуская партыя жан-чын «Надзея», Партыя камуністаў Беларуская і Беларуская сацыял-дэ-макратычная партыя (Грамада), пры гэтым падставай для адмовы стала тое, што пагадненьне аб стварэнні саюзу паміж гэтымі партыямі было заключанае па-за межамі Беларусі, на тэрыторыі Украіны. Усім парты-ям, якія выступілі заснавальнікамі Саюзу, былі вынесеныя пісьмовыя папярэджаньні. Пазней гэтыя партыі правялі ўстаноўчае мерапры-емства на тэрыторыі Беларусі, аднак 11 каstryчніка было прынятае новае рашэнне аб адмове ў рэгістрацыі, бо на гэты час Партыя жан-чын «Надзея» была ўжо ліквідаваная, а дзеянасьць Партыі камуні-стаў Беларускай — прыпыненая на паўгады.

На маючы магчымасці адстояць сваё права на асацыяцыю на на-цыянальным узроўні, беларускія грамадзяне ў 2007 годзе актыўна ска-рыстоўвалі механізм індыўідуальнага звароту, падаючы адпаведныя скаргі ў Камітэт па правах чалавека ААН. Абвінавачваюць беларускі ўрад у парушэнні свабоды асацыяцыяў заснавальнікі Асацыяцыі грамадзкіх аб’яднанняў «Асамблея», «Незалежнага інстытуту сацыяльна-экана-мічных і палітычных дасьледаваньняў», «Задзіночання Беларускіх Сту-дэнтаў», «Таварыства аматараў ведаў (філаматаў)», Гарадзенскага аб-ласнога грамадзкага аб’яднання «Ратуша», Незалежнага таварыства прававых дасьледаваньняў, аб’яднання пенсіянераў «Старэйшыны» і іншых грамадзкіх аб’яднанняў.

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Насуперак чаканьням, кампанія ўнісеньня зъменаў у статуты грамадзкіх аў'яднаньняў дзеля прывядзенія іх у адпаведнасць з рэдакцыяй Закону «Аб грамадзкіх аў'яднаньнях» ад 2005 году збольшага не суправаджалася для іх праблемамі. Нягледзячы на тое, што сотні няўрадавых арганізацыяў і некаторыя палітычныя партыі ўнесылі зъмены ў свае статуты са значным спазненінем, органы юстыцыі пайшлі ім насустроч і реєстравалі новыя рэдакцыі статутаў. Збольшага кампания па прывядзеніі статутаў у адпаведнасць закону адбылася бяз стратаў для беларускага грамадзянскага сектару.

Абагульняючы праваўжывальную практыку ў стасунках дзяржавы і структураў грамадзянскай супольнасці, можна адзначыць пэўны пераход ад жорсткіх і відавочна антыправавых абмежаваньняў да больш тонкіх механізмаў кантролю. Пры гэтым асноўная ўвага дзяржаўнай улады скіраваная на стварэнне праўладных аў'яднаньняў, а таксама на ўскладненіе дзеянасці незалежных ад уладаў НДА. Крымінальны перасьлед застаецца небясьпекай для актыўістаў незарэгістраваных палітычных НДА, і для большасці грамадзкіх аў'яднаньняў ён выконвае функцыю застрашэння.

Такім чынам, агульная сітуацыя з выкананьнем свабоды аў'яднаньняў засталася ў Беларусі на незадавальняющим узроўні. Улады адмаўляюць палітычным апанентам у праве стварэння незалежных аў'яднаньняў, перашкаджаюць дзеянасці апазіцыйных партый і забараняюць іх, адначасова ствараючы неспрыяльныя фінансава-гаспадарчыя ўмовы для дзеянасці грамадзянскай супольнасці і прымушаючы грамадзянаў далучыцца да праўрадавых арганізацыяў. Праблема адвольных адмоваў у реєстрацыі аў'яднаньняў, таксама як і праблема адвольнага ліквідацыі непажаданых грамадзкіх аў'яднаньняў і палітычных партый застаюцца актуальнымі для Беларусі. Аднак найбольш важнай і надзённай патрэбай у галіне свабоды аў'яднаньняў у Беларусі зьяўляецца неадкладнае скасаванне крымінальнай адказнасці за дзеянасць у складзе незарэгістраваных грамадзкіх аў'яднаньняў, палітычных партый, фондаў і рэлігійных аў'яднаньняў. Толькі адмена крымінальнальнага артыкулу 193-1 КК РБ і зыняцьце забароны на дзеянасць незарэгістраваных арганізацыяў можа разглядацца як сапрауды прагрэсіўны крок, які рэальна палепшиць стан свабоды аў'яднаньняў у Беларусі.

## 8. АБМЕЖАВАНЬНЕ ПРАВА ГРАМАДЗЯНАЎ НА СВАБОДУ МІРНЫХ СХОДАЎ

У міжнароднай практыцы свабода мірных сходаў зьяўляецца асноватворным фундаментам будаўніцтва і функцыянаваньня дэмакратычнага грамадзтва; трактуеца як асноўная перадумова эфектыўнай рэалізацыі свабоды аб'яднаньня, зьяўляецца істотным элементам права на свабоднае выказваньне меркаваньняў, свабоды сумленьня і рэлігіі.

Права на мірныя сходы прызнае артыкул 21 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, дзе ўказваеца: «Карыстаньне гэтым правам не падлягае ніякім абмежаваньням, акрамя тых, якія накладаюцца ў адпаведнасці з законам і якія неабходныя ў дэмакратычным грамадзтве ў інтарэсах дзяржаўнай ці грамадзкой бяспекі, грамадзкага парадку, аховы здароўя і маральнасці насельніцтва ці абароны правоў і свабодаў іншых асобаў».

Згодна з артыкулам 35 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, свабода сходаў, вулічных шэсцяці, дэманстрацыяў і пікетаваньня, якія не парушаюць правапарадак і права іншых грамадзянай Рэспублікі Беларусь, гарантуеца дзяржавай. Парадак правядзення ўказаных мерапрыемстваў вызначаеца законам.

Як бачым, у палажэнні Канстытуцыі адсутнічае вельмі важны элемент: не вызначаная дапушчальная ступень абмежаваньня свабоды сходаў, якая ў міжнародным праве прызнаеца як «неабходная ў дэмократычным грамадзтве». Гэта не адпавядае канстытуцыйнаму палажэнню аб прызнаныні прыярытэту агульнапрызнаных прынцыпаў міжнароднага права, а ў рэальнасці прыводзіць да таго, што закон і практыка яго ўжываньня значна абмяжоўваюць ці нават зьнішчаюць магчымасць рэалізацыі свабоды сходаў.

Парадак арганізацыі і правядзення сходаў рэгулюеца дзеючым заканадаўствам, найперш Законам «Аб масавых мерапрыемствах» (далей Закон), а таксама рашэннямі мясцовых выканаўчых органаў улады. Пры гэтым Закон устанаўлівае парадак арганізацыі і правядзення цалкам розных па сваёй прыродзе масавых мерапрыемстваў: як сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяці, дэманстрацыяў і пікетаваньня, так і іншых (спартовых, культурна-масавых). Калі першыя накіраваныя на

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

рэалізацыю грамадзянскіх і палітычных правоў, то «іншыя» нярэдка носяць камерцыйны харктар і накіраваны на задавальненіе спажы-вецкіх патрэбаў грамадзянаў. Разам з тым дзяньне дадзенага Закону не распаўсюджваецца на масавыя мерапрыемствы, якія праводзяцца па рашэнні дзяржаўных органаў і, адпаведна, адносна іх ня дзейнічаюць значныя абмежаванні, якія ўтрымліваюцца ў ягоных палажэн-нях.

Артыкул 10 Закону ўтрымлівае патрабаваныне аб аплаце арганіза-тарамі масавага мерапрыемства выдаткаў, звязаных з аховай грама-дзкага парадку, медыцынскім абслугоўваннем і прыборкай тэрыто-ры. У гэтым праяўляецца неразуменне дзяржавай сутнасьці сваіх аба-вязкаў па забесьпячэнні правоў і свабодаў грамадзянаў: паколькі права на свабоду сходаў гарантавана Канстытуцыяй, адпаведна, дзяр-жава павінна забясьпечыць магчымасць яго рэалізацыі, у тым ліку — ахову ўдзельнікаў ад гвалтоўных пасягальніцтваў іншых асобаў. Да таго ж, паколькі дзеянніе Закону не распаўсюджваецца на масавыя мера-прыемствы, якія праводзяцца дзяржаўнымі органамі, арганізаторы зна-ходзяцца ў няроўным становішчы: забесьпячэнніе выдаткаў па пра-вядзеніні дзяржаўных мерапрыемстваў ажыццяўляеца за кошт бю-джэту, а арганізаторы іншых масавых мерапрыемстваў павінны аплючваць расходы з уласных сродкаў.

Артыкул 9 Закону надзяляе мясцовыя выкананічныя органы ўлады правамі сваімі рашэннямі вызначаць сталіцы месцы для правядзенія масавых мерапрыемстваў, а таксама месцы, дзе іх правядзеніе забаронена. На практыцы гэта прывяло да таго, што ў большасці га-радоў месцы для правядзенія масавых мерапрыемстваў вызначаныя далёка ад цэнтраў гарадоў і будынкаў мясцовых органаў улады, а пра-вядзеніе такіх мерапрыемстваў у глухіх парках, пустых, закінутых ста-дыёнах пазбаўляе іх сэнсу, паколькі не дасягае сваёй асноўнай мэты — прыцягненія ўвагі грамадзкасці і органаў улады да пэўнай грамадска-палітычнай ці сацыяльнай праблемы альбо выказвання пратэсту.

Мясцовыя ораны ўлады, упаўнаважаныя разглядаць і выносіць ра-шэнні па заявах грамадзянаў, згодна з Законам надзеленыя правам зъмяніць дату, час і месца правядзенія масавых мерапрыемстваў, а таксама забараніць іх. На працягу 2007 году яны ня толькі актыўна карысталіся гэтым правам, але і значна злóжyвалі ім, выносячы не-матываваныя, часам абсурдныя адмовы.

Напрыклад, Калінкавіцкі райвыканкам матываваў адмову ў правя-дзеніні пікету па сацыяльна-еканамічнай тэматыцы ў сувязі з рашэн-нем ураду аб адмене льготаў наступным чынам: «30 верасьня 2007 г. у

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

кавярні «Сібірская карона» адбудзеца вясельле, і заяўленае пікетаванье будзе ствараць перашкоды для функцыянаванья арганізацыяў, прадпрыемстваў, руху транспарту і пешаходаў, што забаронена арт. 11 Закону «Аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь». Увогуле па Гомельскай вобласці было пададзена 50 заявак на правядзеньне пікетаў супраць адмены льготаў, з іх у Гомельскі гарвыканкам — 28 заявак, і ніводнае масавае мерапрыемства не было дазволенае.

На канец жніўня была запланаваная агульнанацыянальная акцыя, арганізатары якой пры дапамозе пікетаў жадалі прыцягнуць увагу жыхароў краіны да лёсу экспандыдата ў прэзідэнты, палітэзяявленага Аляксандра Казуліна. На 30 жніўня (дзень нараджэння А. Лукашэнкі) у адпаведны мясцовыя органы выкананчай улады былі пададзеныя больш за 50 заявак, аднак ніводная з іх не была задаволеная. Адмовы насілі відавочна незаконныя харектар і супярэчылі ня толькі міжнародным нормам у галіне правоў чалавека, але і дзеючаму нацыянальнаму заканадаўству. Так, в. а. старшыні Жлобінскага райвыканкаму А. С. Шолак напісаў: «Падставаў для дазволу правядзеньня пікету 30 жніўня 2007 г. ня маецца. Мэта, якая ўказаная ў Вашай заяве, супярэчыць разэньню суда, паколькі асуджэнне А. Казуліна не звязана з ягонымі палітычнымі поглядамі».

Намеснік старшыні Віцебскага гарвыканкаму П. І. Лосіча наўпрост напісаў, што А. Казулін у Віцебску не асуджаўся, таму дадзены пікет немэтазгодны для жыхароў гораду.

Кіраўнік справамі Магілёўскага гарвыканкаму І. М. Аўсеенка адмову на правядзеньне пікету матываваў наступным: «...правядзеньне пікетаў з заяўленнем пратэсту супраць утрыманьня пад вартай асобных грамадзянаў, якія былі прыгавораныя судом ва ўстаноўленым законам пададку, зъяўляеца сродкам ціску на органы судовай улады, гарадзкая выкананчая ўлада не ў праве садзейнічаць падобным дзеяньням і таму адмаўляе вам ў правядзеньні пікету з указанай мэтай. Раім вырашаць дадзеныя пытанні цывілізаваным чынам — у судовым парадку».

Разам з тым міжнародныя стандарты, прыярытэт якіх прызнаеца пікетаванію ў Беларусь, прадугледжваюць ня толькі ўстрыманье ад неабгрунтаванага ўмяшальніцтва ў свабоду сходаў, але і гарантаванасць выказваньня меркаваньняў нават па вельмі неадназначных пытаннях. Забарона сходаў толькі па той прычыне, што на іх агучваюцца адрозныя ад афіцыйнага ці агульнапрынятага пункту гледжаньня меркаваньні, зъяўляеца недапушчальны.

Вельмі часта ў адмовах на правядзеньне мірных сходаў чыноўкі нават не лічылі патрэбным указваць матываци ўказаўкаў, абмяжоўва-

ючыся канстатаций: «у сувязі з немэтазгоднасцю» ці «лічым немэтазгодным». Гэта зьяўлеца грубым парушэннем у тым ліку дзеючага Закону, паводле патрабаваньняў якога адмова ў правядзеніі таго ці іншага масавага мерапрыемства павінна быць матываванай. Нягледзячы на права заяўніка абскардзіць вынесенае рашэнне аб забароне ў судзе, на працягу 2007 году не было зафіксавана ніводнага выпадку адмены прынятых мясцовымі выканаўчымі органамі адмоваў.

Паколькі атрымаць дазвол на правядзенне масавага мерапрыемства было фактычна немагчыма, грамадзяне нярэдка рэалізоўвалі сваё права без санкцыяў уладаў. Пры гэтым сам факт правядзення несанкцыянованага мерапрыемства трактаваўся як парушэнне грамадзкага парадку; не давалася ацэнкі абмежаваныямі правоў грамадзянай на мірныя сходы з пункту гледжаньня іх дапушчальнасці, неабходнасці і прымальнасці ў дэмакратычных краінах. Сам факт выхаду ў публічнае месца (а ў некаторых выпадках нават і не ў публічнае) з мэтай выказвання сваіх поглядаў, перакананьняў і меркаваньняў расцэнъваўся прадстаўнікамі ўладаў (органамі МУС і судамі) як парушэнне закона, нягледзячы на тое, што такія акцыі не наносілі шкоды правапарадку і правам іншых грамадзянай.

Адказнасць за парушэнне парадку арганізацыі ці правядзенія масавага мерапрыемства прадугледжвае артыкул 23.34 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях (пачаў дзейнічаць з 1 сакавіка 2007 году). У адрозненіі ад папярэдняй рэдакцыі КаAP, у ім значна зменшаныя памеры штрафаў: зараз максімальны штраф за парушэнне парадку арганізацыі ці правядзенія масавага мерапрыемства складае да 50 базавых адзінак (у папярэднім Кодэксе — 300 базавых адзінак). Аднак уведзены больш жорсткі парадак накладання адміністрацыйных спагнаньняў пры ўчыненьні некалькіх адміністрацыйных правапарушэнняў: зараз асноўнае і дадатковое адміністрацыйныя спагнаньні накладаюцца за кожнае ўчыненне правапарушэнне паасобку пры адначасовы разглядзе справаў адным і тым жа судом ці органам, які вядзе адміністрацыйны пракэс. Пры гэтым канчатковое спагнанье не павінна перавышаць: штраф — 100 базавых адзінак, адміністрацыйны арышт — 25 сутак. Трэба адзначыць, што ранейшы КаAP у дадзеным выпадку прадугледжваў парадак, згодна з якім большая санкцыя паглынала меншую, і пры вынясеніі спагнаньняў пры адначасовым судовым разглядзе некалькіх ўчыненых правапарушэнняў адміністрацыйны арышт не мог перавышаць 15 сутак.

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Новая працэдура накладаньня спагнаньня ў актыўна выкарыстоўвалася на працягу 2007 году ў адносінах да затрыманых за ўдзел у несанкцыянованых масавых мерапрыемствах, якіх асуджалі адразу па двух артыкулах Кодэксу: 23.34 (удзел у несанкцыянованых масавых мерапрыемствах) і 17.1 (дробнае хуліганства) альбо 23.4 (непадпрадкаванье законным патрабаваныям службовай асобы).

У Віцебску за ўдзел у акцыі салідарнасьці з праваабаронцам Валерыем Шчукіным, над якім адбываўся крымінальны працэс, адразу па двух артыкулах — «непадпрадкаванье законным патрабаваныям службовай асобы» і «парушэнне парадку арганізацыі альбо правядзенія масавых мерапрыемстваў» — у чэрвені былі пакараныя Крысьціна Шацікова, Алеся Дзеравянка і Андрэй Данілеўскі.

Па двух артыкулах — «парушэнне парадку арганізацыі альбо правядзенія масавых мерапрыемстваў» і «дробнае хуліганства» — у верасьні за акцыю ў падтрымку Яраслава Грышчэні каля будынку суда ў Баранавічах, дзе праходзіў разгляд ягонаі крымінальнай справы, былі пакараныя Зыміцер Курза, Надзея Крапівіна, Кацярына Салаўёва, Кацярына Кісель, Іван Шыла, Уладзімір Усьціновіч, Ганна Шапуцька, Зыміцер Хведарук, Арсеній Пахомаў і Вольга Смалянчук. Павел Севярынец у дадатак быў абвінавачаны ў «непадпрадкаванье законным патрабаваныям службовай асобы» і атрымаў 17 сутак адміністрацыйнага арышту і штраф у памеры 20 базавых велічыняў.

Масавымі затрыманьнямі і адміністрацыйнымі спагнаньнямі завяршыўся таксама пікет салідарнасьці з моладзевым актыўістам Іванам Шылам, абвінавачаным у крымінальным злачынстве — дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі. 4 верасьня каля будынку суда ў Салігорску акцыя была гвалтоўна спыненая супрацоўнікамі палка міліцыі съпецыяльнага прызначэння, якія адмысловы прыбылі з Менску. У выніку 9 удзельнікаў былі абвінавачаныя ва ўдзеле ў несанкцыянованым масавым мерапрыемстве, Алеся Каліта і Людміла Атакулава — падвергнутыя адміністрацыйнаму арышту, астатнія атрымалі штрафы.

Згодна з Законам «Аб масавых мерапрыемствах» «сходам» прызнаецца сумесная прысутнасць грамадзянаў у загадзя вызначаным месцы пад адкрытым небам альбо ў памяшканьні ў загадзя вызначаны час для калектыўнага абмеркаванья і вырашэння пытаньняў, што закранаюць іх інтарэсы. Такім чынам, «сходам» як масавым мерапрыемствам становіцца любая сумесная прысутнасць людзей у любым месцы, і адпаведна — патрабуе атрыманьня дазволу ад мясцовых органаў улады, а ў выпадку адсутнасці такога дазволу трактуецца як несанкцыянованае масавае мерапрыемства. Менавіта такой логікай кіра-

ваўся суд Маскоўскага раёну Берасьця (а пазней і Берасьцейскі абласны суд), выносячы спагнанын ўдзельнікам прэзентацыі кнігі Паула Севярынца «Лісты з лесу», якая адбывалася 19 жніўня ў ofісе Берасьцейскай абласной арганізацыі Партыі БНФ. Нягледзячы на тое, што дадзены сход адбываўся ў межах статутнай дзейнасці і ў адпаведнасці з рашэннем кіруючага органа арганізацыі, а таксама ў памяшканыні, дзе яна афіцыйна зарэгістраваная Упраўленнем юстыцыі Берасьцейскага аблвыканкаму, на 15 удзельнікаў былі складзеныя пратаколы аб адміністрацыйным правапарушэнні. Судовыя рашэнні былі вынесены ў адносінах да 12 чалавек: двое атрымалі папярэджаньні, восем — штрафы, а двое — асуджаныя на 15 сутак арышту, у тым ліку і сам Павел Севярынец.

Замацавалася распачатая ў 2006 годзе практика прэвентыўных затрыманняў палітыкаў і грамадзкіх дзеячоў напярэдадні масавых мерапрыемстваў з традыцыйным авінавачаннем у «дробным хуліганстве». Толькі напярэдадні Дня Волі 25 сакавіка па краіне былі затрыманыя 55 асобаў, з іх падвергнутыя адміністрацыйнаму арышту на розныя тэрміны — 30 чалавек, 7 чалавек атрымалі штрафы, і толькі 5 справаў было спынена з-за адсутнасці складу правапарушэння. Непасрэдна 25 сакавіка былі затрыманыя яшчэ 39 асобаў, 6 чалавек былі аштрафаваныя і 2 чалавекі падвергнутыя адміністрацыйнаму арышту.

Перад Днём Волі была ўзбуджаная крымінальная справа па арт. 342 Крымінальнага кодэксу — «арганізацыя і падрыхтоўка дзеяньняў, якія груба парушаюць грамадзкі парадак, ці актыўны ўдзел у іх». Упершыню распаўся ѿд лётак аб масавым мерапрыемстві кваліфікаваўся па гэтым артыкуле. Былі затрыманыя ў якасці падазраваных па справе і зъмешчаныя ў ізолятар часовага ўтрыманья Менску, дзе правялі па троє сутак, Вячаслав Сіўчык, Наталя Старасьціна, Аляксандр Урыўскі, Алеся Ясюк і Мікіта Красноў. Крымінальная справа была пазней спыненая з-за адсутнасці складу крымінальнага злачынства.

Няпярэдадні санкцыянаванага ўладамі «Еўрапейскага маршу», які быў праведзены 14 кастрычніка ў Менску, хвала прэвентыўных затрыманняў зноўку прайшлася па ўсёй краіне: 32 асобы былі падвергнутыя адміністрацыйным арыштам за «дробнае хуліганства», некалькі дзясяткаў чалавек атрымалі штрафы.

Вельмі паказальным стала затрыманье аднаго з заяўнікаў «Еўрапейскага маршу» Яўгена Афнагеля. 8 кастрычніка ён разам з іншымі арганізатарамі акцыі наведаў Менгарвыканкам дзеля таго, каб удакладніць маршрут масавага мерапрыемства. Сустрэча не вырашыла ўсіх

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

пытаньня і была перанесеная на наступны дзень. Але як толькі Яўген Афнагель выйшаў з будынку выканкаму, літаральна праз некалькі хвілінаў быў затрыманы. Супрацоўнікі міліцыі аформілі пратакол з абвінавачаньнем актывіста ў «дробным хуліганстве» і адвезылі ў суд Цэнтральнага раёну Менску, дзе суддзьдзя Тацяна Паўлючук вынесла яму 10 сутак адміністрацыйнага арышту.

21 верасьня супрацоўнікі міліцыі і КДБ уварваліся ў менскую кватэру, дзе пражываў Леанід Навіцкі, і правялі несанкцыянаваны вобыск. У выніку былі канфіскаваныя 96 сцягов Еразьвязу, падрыхтаваных да правядзеньня «Еўрапейскага маршу». Сам Навіцкі быў затрыманы і абвінавачаны ў «дробным хуліганстве» і «парушэнні парадку арганізацыі і правядзеньня масавых мерапрыемстваў». Паводле пастановы ад суддзьдзі Алены Ціцянковай суда Партизанскаага раёну Менску, ён быў арыштаваны на тэрмін 10 сутак, а сцягі зынішчаныя ў райаддзеле міліцыі.

У кватэру Аляксандра Атрошчанкава на другім паверсе 9 кастрычніка супрацоўнікі міліцыі патрапілі праз акно. Яны заяўлі, што ім нібыта паступіў ананімны званок аб tym, што ў памяшканьні знаходзіцца труп. Пры гэтым падчас вобыску супрацоўнікі праваахоўных органаў цікавілі выключна зъмест кампьютару, інфармацыйныя матэрыялы да «Еўрапейскага маршу», сцягі Еўразьвязу, якія разам з нацыянальным гербам «Пагоня» былі канфіскаваныя. На наступны дзень Аляксандр Атрошчанкаў быў асуджаны ў судзе Цэнтральнага раёну Менску суддзьдзей Тацянай Паўлючук на 10 сутак адміністрацыйнага арышту нібыта за нецэнзурную лаянку па арт. 17.1 КаAP — «дробнае хуліганства».

Вялікая колькасць людзей былі прыцягнутыя да адміністрацыйнай адказнасці за распаўсяд напелак, улётак і іншых матэрыялаў з інфармацыйяй пра «Еўрапейскі марш». Згодна з арт. 8 Закону «Аб масавых мерапрыемствах», да атрыманнія дазволу арганізатарам забаранеца паведамляць пра масавае мерапрыемства ў СМІ, вырабляць і распаўсяджаць у гэтых мэтах друкаваную прадукцыю. Пры гэтым адказ на заяву аб правядзеньні мерапрыемства даецца адпаведным органам не пазней чым за пяць дзён да яго правядзеньня. Улічваючы, што апаненты ўлады ў Беларусі ня маюць доступу да электронных (радыё, тэлебачанье) і дзяржавных друкаваных СМІ, адзінным сродкам апавяшчэння пра акцыі зьяўляўся распаўсяд вырабленых сваімі сіламі друкаваных матэрыялаў. Паколькі зрабіць гэта за пяць дзён проста немагчыма, матэрыялы вырабляліся і распаўсяджаўся загадзя, што ў большасці выпадкаў кваліфіковалася праваахоўнымі органамі як парушэнне парадку арганізацыі і правядзеньня масавага мерапрыемства і цягнула за сабой адказнасць паводле арт. 23.34 КаAP.

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Вельмі часта ў адносінах да ўдзельнікаў мірных сходаў супрацоўнікі міліцыі нематывавана выкарыстоўвалі фізичную сілу. 16 жніўня ў Менску падчас затрымання ўдзельнікаў традыцыйнай акцыі салідарнасці супрацоўнікамі палка міліцыі сьпецыяльнага прызначэння была моцна зъбітая Тацяна Цішкевіч, якая спабравала абараніць свайго сябра Мікіту Сасіма. У выніку дзяўчына была дастаўленая ў аддзяленыне ней-рахіргіі 9-й бальніцы, дзе ёй паставілі дыягназ: закрытая чэрапна-мазгавая траўма, шматлікія ўшыбы і кровападцёкі твару, галавы, шыі, тулава і канечнасцяць, запаленые нырак. Восем дзён Тацяна Цішкевіч знаходзілася ў бальніцы. Усе спробы прыцягнуць да адказнасці сьпецназаўцаў аказаліся безвыніковымі.

12 сінэжня ў Менску падчас акцыі пратэсту ў сувязі з прыездам у Беларусь презідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна супрацоўнікамі ПМСП быў зъбіты да страты прытомнасці Зыміцер Хведарук. Падчас выцісаньня ўдзельнікаў акцыі з плошчы супрацоўнікі міліцыі спачатку павалілі моладзевага актыўіста, а пасля таго, як ён упаў і страціў прытомнасць ад удара галовай аб бетонную пліту, прайшліся па ім нагамі. Пры гэтым ніякіх мераў па аказаныні неабходнай медыцынскай дапамогі маладому чалавеку супрацоўнікі пра-вапарядку не прадпрынілі, «хуткую дапамогу» для яго выклікалі журналісты. З чэрапна-мазгавой траўмай, страсенінем мозгу і ўшыбамі жывата Зыміцер Хведарук быў дастаўлены ў 9-ю бальніцу. Заява ў пракуратуру Цэнтральнага р-ну сталіцы аб узбуджэнні крымінальнай справы ў дачыненьні да супрацоўнікаў міліцыі засталася без за-давальнення.

Затрыманням падвяргаліся ўдзельнікі шматлікіх студэнцкіх акцыяў пратэсту супраць адмены льготаў. Найбольш брутальна было разагнанае шэсьце перформанс 1 чэрвеня ў раёне вуліцы Няміга Менску, у якім узялі ўдзел каля 100 чалавек. Студэнты несылі ў руках труну, на якой было напісаны «Льготы», а наперадзе па ўсіх традыцыях пахавальнай працэсіі — льготны білет для праезду ў грамадзкім транспарце ў чорнай рамцы. Удзельнікі акцыі змаглі прайсці толькі сто метраў, як шэсьце было жорсткім чынам разагнана байцамі палка міліцыі сьпецыяльнага прызначэння. Ільля Шуст у выніку зъбіцця быў дастаўлены ў 4-ю гарадzkую бальніцу, дзе медыкі зафіксавалі ў яго садно левай ныркі, садзені, чэрапна-мазгавую траўму. За парушэнне парадку арганізацыі і правядзення масавага мерапрыемства Павел Вінаградаў, Павел Чумакоў, Павел Вільтоўскі, Аляксандр Барадзенка і Павел Маркевіч атрымалі адміністрацыйныя арышты; Вадзім Баравік з дадатковым абвінавачаннем у аказаныні супраціўлення законным патра-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

баваньням службовай асобы акрамя арышту на 3 сутак быў яшчэ і аш-трафаваны на 20 базавых велічыняў.

У Мазыры падчас несанкцыянаванай акцыі пратэсту супраць адміністрацыйных льготаў, якая адбылася 16 лістапада на цэнтральнай плошчы, былі затрыманыя 22 школьнікі і студэнты. Усе яны былі дастаўленыя ў гардзкое ўпраўленьне ўнутраных справаў, куды былі выкліканыя бацькі непаўнагадовых, дырэкторы і завучы школаў, загадчык аддзелу адукцыі гарвыканкаму. Пасля прафілактычных размоваў, распытвання аб датычнасці да апазіцыі, нефармальных моладзевых арганізацыяў удзельнікі акцыі былі адпушччаныя. Пры гэтым кожны быў папярэджаны аб магчымай адміністрацыйнай адказнасці за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве.

2007 год адзначыўся шэрагам акцыяў у абарону гісторычнай і культурнай спадчыны. Найбольш шырокі размах мелі выступленыні супраць рэканструкцыі гісторычнай часткі Горадні, якая магла прывесці да фактычнага зынішчэння аўтэнтычнага архітэктурнага ансамблю гісторычнага цэнтра гораду. Супрацоўнікі міліцыі імкнуліся спыняць любяя праявы грамадзкай актыўнасці, удзельнікі публічных акцыяў звычайна затрымліваліся, да большасці ўжываліся меры адміністрацыйнага спагнаньня. Толькі за пратэст супраць разбурэння старога паравога млына ў цэнтры Горадні былі затрыманыя 7 чалавек, шасьцёра з якіх былі аштрафаваныя ці атрымалі судовыя папярэджаныні за парушэнне арт. 23.34 КаAP.

У Менску грамадзкасцьцю актыўна пратэставала супраць намераў уладаў перабудаваць кляштар бернардынцаў, помнік архітэктуры XVII—XVIII стагодзьдзяў, пад гатэль і комплекс забаўляльных цэнтраў. У гэтых мэтах адбыўся цэлы шэраг акцыяў пратэсту, сумесных малітваў на прыступках кляштару, праводзіліся зборы подпісаў з патрабаваннем вярнуць святыню вернікам, былі накіраваныя звароты ў адпаведныя дзяржаўныя органы. У выніку ў жніўні праектна-вышуковыя працы па перабудаваньні кляштару ў гатэльны комплекс былі прыпыненыя.

Паводле Закону «Аб свабодзе сумленія і рэлігійных арганізацыях», любяя сходы грамадзянаў рэлігійнага характару па-за культавымі памяшканьнямі павінны праводзіцца згодна з патрабаваньнямі Закону «Аб масавых мерапрыемствах», гэта значыць — з дазволу выкананых органаў улады. Атрымаць такія дазволы для прадстаўнікоў некаторых рэлігійных аб'яднаньняў Беларусі часта было немагчыма, што заканчвалася прыцягненнем да адміністрацыйнай адказнасці сяявтароў, якія праводзілі несанкцыянаваныя набажэнствы. 27 траўня ў

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Менску супрацоўнікамі міліцыі былі затрыманыя прапаведнік, грамадзянін Польшчы Яраслаў Лукасік і пратэстанцкі сьвятар Антоній Бокун, якія праводзілі набажэнства ў прыватным доме Бокуна. За рэлігійную дзеянасць у якасці прапаведніка начальнік УУС Цэнтральнага раёну Менску Віталь Сінякоў аштрафаваў Яраслава Лукасіка на 1 базавую велічыню і авбясьціў аб дэпартациі з 7 чэрвеня і забароне на ўезд у Беларусь на працягу 5 гадоў. Пастар сталічнай царквы «Іаан Прадцеча» Аб'яднанай царквы хрысьціянаў веры евангельскай Антоній Бокун 28 траўня судом Цэнтральнага раёну быў аштрафаваны на 20 базавых велічыняў за несанкцыянованае набажэнства. За аналагічнае «правапарушэнне» 3 чэрвеня Антоній Бокун быў арыштаваны на 3 сутак судзьдзей Тацянай Паўлючук Цэнтральнага раённага суда сталіцы.

Беспрэцэдэнтным стала распаўсяуджанье дазваліяльнага прынцыпу Закону «Аб масавых мерапрыемствах» на ўстаноўчыя мерапрыемствы грамадзкіх аб'яднаньняў. 11 жніўня пад г. Заслаўем (Менская вобласць) адбылася ўстаноўчая канферэнцыя Рэспубліканскага працаабарончага грамадзкага аб'яднання «Рух «За свабоду», на якой прысутнічала каля 300 чалавек з 50 раёнаў Беларусі. Супрацоўнікі міліцыі расцнілі ўстаноўчую канферэнцыю як несанкцыянованае масавае мерапрыемства, адзін з удзельнікаў, Ігар Ляўкоў, быў прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці па ч. 2 арт. 23.34 КаAP і аштрафаваны судом на 30 базавых велічыняў. Пазней дакументы пададзеныя на рэгістрацыю аб'яднаньня, былі адхіленыя Міністэрствам юстыцыі ў сувязі з тым, што ўстаноўчы сход заснавальнікаў аб'яднаньня адбываўся без дазволу мясцовага выканавчага органу, чаго быццам бы вымагае Закон «Аб масавых мерапрыемствах». З гэтymі незаконнымі прэтэнзіямі пагадзіўся і Вярховны суд.

Такім чынам, грамадзяне краіны фактычна была пазбаўленыя свайго канстытуцыйнага права на правядзеніе мірных сходаў і публічнае выказваньне сваіх поглядаў і перакананьняў па разнастайных аспектах палітычнага і грамадзкага жыцця краіны. Свабода сходаў, якая зьяўляецца адной з каштоўнасцяў плюралістычнага грамадзтва і мае прынцыповае значэнне для фарміраваньня і раззвіцця дэмакратыі, у сёньняшній Беларусі гарантаваная толькі дэкларатыўна.

## 9. ДЫСКРЫМІНАЦЫЯ ГРАМАДЗЯНАЎ ПА ПРЫКМЕТАХ МОВЫ І НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ПРЫНАЛЕЖНАСТЬЦІ. ПАРУШЭНЬНЕ ПРАВОЎ НА СВАБОДУ ВЕРАВЫЗНАНЬНЯ

У краіне працягвалася палітыка абмежаваньня правоў беларускамоўных грамадзянаў. Працэс русіфікацыі падтрымліваўся дзяржаўнымі структурамі. Парадаксальная сітуацыя, калі мова тытульнай нацыі краіны — беларуская — знаходзіцца ў нераўнапраўным становішчы з рускай мовай, склалася яшчэ ў часы Савецкага Саюзу. Зараз, калі А. Лукашэнка і ягоныя чыноўнікі бачаць ідэалагічныя карані сёньняшняй беларускай дзяржавы ў Савецкім Саюзе, яны працягваюць працэс абмежаваньня сферы ўжываньня беларускай мовы.

У 2007 годзе на беларускай мове навучалася 21,5% школьнікаў, прычым колькасць беларускамоўных школаў ды класаў пастаняна зъмяншаецца. У 1993/1994 навучальным годзе на беларускай мове навучаліся 76% першакласнікаў, а ў 2006/2007 — толькі 18,6%. Адпаведныя паказчыкі па Менскай вобласці — 92,6% і 31,9%, па Менску — 58,6% і 2,2%. Як адзначае старшыня «Таварыства беларускай школы» Алесь Лозка, «штогод мы губляем больш за 100 беларускамоўных школаў па ўсёй рэспубліцы». І гэта нягледзячы на тое, што пераважная большасць беларусаў падчас перапісу 1999 году (85,6%) і палякаў (57,6%) назвалі беларускую мову роднай.

У 2006-2007 навучальным годзе Міністэрства адукацыі скасавала вывучэнъне гісторыі Беларусі на беларускай мове ў школах з рускай мовай навучаньня.

Адукацыйныя ўстановы не спрыялі адкрыццю новых беларускамоўных школаў і дзіцячых садкоў. У выніку, ня ўсе грамадзяне ў Менску і Гародні, якія жадаюць навучаць дзяцей па-беларуску, атрымалі такую магчымасць. Акцыя ж рэкламаваньня дзіцячых садкоў з беларускай мовай выхаваньня у Гародні праз гукавыя ролікі ў трапеібусах, якую пачало там абласное аддзяленье «Таварыства беларускай мовы», была спыненая ўладамі на той падставе, што зъмест такай рэкламы неабходна ўзгадняць з гарадзкім аддзелам адукацыі.

Міністэрства адукацыі зъмяніла праграмы вывучэнъня беларускай літаратуры, фактычна забараніўшы па ідэалагічных прычынах творы некоторых беларускіх пісьменнікаў, чыя грамадзянская пазіцыя не супадала з праўладнай. З праграмаў сярэдніх сьпеціяльных і вышэй-

шых навучальных установаў краіны быў выведзены курс «Беларуса-знаўства»; адменена выкладанье гісторыі і геаграфіі Беларусі на беларускай мове ў школах з рускай мовай навучанья; выкладанье курсу «Беларуская мова: прафесійная лексіка» ў ВНУ было зроблена неабавязковым; уведзеная забарона на афіцыйныя сустрэчы з пісьменнікамі, членамі «Саюзу беларускіх пісьменнікаў» ва ўстановах культуры і адукацыі.

1-га верасьня ў адказ на працэс русіфікацыі шэраг моладзевых арганізацыяў ды інтэрнэт-праектаў правялі інфармацыйную акцыю «Хочам вучыцца па-беларуску!»: адбыліся флэш-мобы, імпрэзы ды віншаванье першакласнікаў у школах з беларускай моваю навучанья.

Чыноўнікі працягвалі своеасаблівую трактоўку двухмоўя, замацавана га ў Канстытуцыі. Вельмі часта ў адказ на звароты ў дзяржаўныя ўстановы на беларускай мове яны адказвалі на рускай, тлумачачы гэта сваім правам адказваць на любой з дзяржаўных моваў. Але відавочна, што гэта абмяжоўвае права на выбор мовы грамадзянаў, якія звязртаюцца на той ці іншай мове. Сутнасць дзяржаўнага білінгвізму заключаецца ў шанаваньні любой з моваў, на якой размаўляе, звязртаеца ў дзяржаўныя ўстановы грамадзянін. Зыходзячы з гэтага, лагічна, каб грамадзяне атрымлівалі адказы з дзяржаўных установаў на мове свайго звароту.

Падчас судовага працэсу па абскарджаныні адмовы ў рэгістрацыі Грамадзкага праваабарончага аб'яднання «Вясна», які адбыўся ў Вярхоўным Судзе ў каstryчніку, праваабаронцы заявілі пратэст у сувязі з тым, што адмова ў рэгістрацыі Міністэрствам юстыцыі была зроблена па-руску, нягледзячы на тое, што дакументы падаваліся на беларускай мове. На распарадчым паседжанні чыноўнік міністэрства заявіў, што ён ня бачыць неабходнасці прадстаўляць дакумент на беларускай мове, але судзьдзя вымушаная была пагадзіцца з прэтэнзіямі праваабаронцаў і абавязала чыноўніка перакласці дакумент на беларускую мову.

Паказальны выпадак нешанаваньня моўных правоў з боку дзяржаўных службоўцаў адбыўся з жыхаром Гомелю Сяргеем Сямёnavым. Пры перасячэнні беларуска-ўкраінскай мяжы ён папрасіў мытнікаў прадставіць яму беларускамоўны бланк мытнай дэкларацыі, заявіўшы, што кепска валодае рускай мовай і ня хоча памыліцца пры запаўненні афіцыйнага дакументу. У выніку на С.Сямёnavа быў складзены пратакол «аб непадпарадкованьні законным патрабаваньням службовай асобы», і ў жніўні ён быў аштрафаваны на 30 базавых велічыняў (930 тыс.

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

руб.). Сітуацыя паўтарылася ў верасьні. І толькі выступ старшыні Канстытуцыйнага суда Р. Васілевіча падчас семінару з судэздзямі, дзе ён у якасці непаважлівага стаўлення да беларускай мовы прывёў выпадак з С.Сямёнаўм, выправіў гэтую сітуацыю. «Такія выпадкі недапушчальныя, — падкрэсліў Р. Васілевіч. — Але, на жаль, яны нярэдкія. Да нас нават зъяўрнуўся абітурыент, у якога пытаныні да цэнтралізаванага тэставанья на беларускай мове былі напісаны па-руску. Ці можа ён правільна на іх адказаць?» 4 каstryчніка суд Цэнтральнага раёну Гомелю апраўдаў С. Сямёнава «ў сувязі з адсутнасцю складу правапарушэння».

Старшыня Канстытуцыйнага суда ўзьняў яшчэ некаторыя праблемы, якія тычацца правоў беларускамоўных грамадзянаў краіны. У прыватнасці, ён адзначыў, што «да нас неаднаразова паступаюць скаргі на тое, што заяву ў суд не прымаюць, таму што яна напісана па-беларуску. Я сам бачыў такую рэзалюцыю: «Перапішыце заяву на нармальнай мове». У Канстытуцыі запісана, што ў Беларусі дзівее дзяржаўныя мовы — руская і беларуская, таму такая рэзалюцыя зъяўляецца непавагай да дзяржаўнай мовы... Адказнасць за непавагу да дзяржаўнай мовы ніхто не адмяняў». Ягоны выступ стаў адным з нешматлікіх прызначаных чыноўнікаў высокага рангу існаваньня праблемаў з ужываннем беларускай мовы ў Беларусі. Р. Васілевіч заклікаў судэздзяў каstryцца беларускай мовай на патрабаваныне ўдзельнікаў працэсу. Ён адзначыў, што «цяпер у нас ёсьць добрая прававая аснова дзеля таго, каб было забясьпечанае двухмоўе і, больш таго, каб дзяржаўныя служачыя адказвалі на той мове — рускай ці беларускай, на якой зъяўрнуўся грамадзянін».

Дзяржаваю былі зылітая ў адзін два акадэмічныя інстытуты — Інстытут літаратуры і Інстытут мовазнаўства, што сур'ёзна абмяжоўвае магчымасць фундаментальных дасьледаваньняў у галіне беларускага мовазнаўства і літаратуразнаўства. Палітычны дзяяч, філолаг Вінцук Вячорка заявіў з гэтай нагоды: «Я разглядаю гэты крок уладаў як чарговае пацьверджаньне іх курсу на зынішчэнне беларускай культуры і мовы, прыхаванага за дэмагогіяй пра патрыятызм і незалежніцкай рыторыкай».

На працягу году ў краіне былі зафіксаваныя выпадкі антысемітызму.

У сакавіку зынікла мемарыяльная дошка ў памяць брэменскіх яўрэй, дэпартаваных і расстрялянных у Менску падчас вайны. У канцы красавіка былі апаганеныя яўрэйскія могілкі ў Барысаве — з пастаментаў

былі скінутыя 16 каменных помнікаў. У траўні ў Берасьці была распачатая крымінальная справа паводле факту спальвання кветак, ускладзеных каля памятнага знаку, дзе падчас вайны існавала берасьцейскае гета. Памятны знак быў апаганены ўжо шосты раз. Паводле зьевестак «Саюзу габрэйскіх грамадзкіх аб'яднаньняў і абшчынаў Беларусі», у 2007 годзе было пашкоджана больш як трыццаць памятных знакаў і помнікаў габрэям.

У жніўні кіраунік Цэнтра Візенталя Шымон Самуэльс даслаў ліст А. Лукашэнку, у якім выказаў абурэнне фактамі распачысоду ў Беларусі антысеміцкай літаратуры. Ён наведаў Менск і быў шакаваны, што каля музею Вялікай Айчыннай вайны прадаваліся кнігі антысеміцкага зъместу. Ш. Самуэльс запатрабаваў «афіцыйна асудзіць антысемітыйзм і гарантаваць выманьне з продажу друкаваных матэрыялаў, якія зневажаюць памяць габрэяў і беларусаў — ахвяраў Другой сусветнай вайны».

Сапраўдны скандал разгарэўся ўвесень, калі падчас прэс-канферэнцыі для расійскіх журналістаў А. Лукашэнка на пытаньне аб разбураныні надмагільляў на яўрэйскіх могілках у Бабруйску адразагаваў наступным чынам: «Калі вы былі ў Бабруйску, вы бачылі, у якім стане горад? Страшна было зайсьці, сівінушнік быў. Гэта ў асноўным яўрэйскі быў горад, вы ведаецце, як яўрэі ставяцца да месца, дзе яны жывуць. Паглядзіце ў Ізраілі, я вось быў... Я ні ў якім разе не хачу іх пакрыўдзіць, але яны ня вельмі клапоцяцца, каб падstryжаная трава была, як у Маскве, у расейцаў, беларусаў. Такі горад быў».

Сывет быў шакаваны выказваннямі А. Лукашэнкі, якія зьяўляюцца паказынкам звычайнага пабытавага антысемітыйзму. «Саюз беларускіх габрэйскіх грамадзкіх аб'яднаньняў і абшчынаў» выказаў «зъдзіўленыне і турботу» з нагоды «съцверджанняў, якія негатыўна характэрныя зъяўлююць лад жыцця яўрэйскага насельніцтва беларускіх і ізраільскіх гарадоў». Еўрапейскі кангрэс габрэяў таксама быў моцна занепакоены зъявай, якая нагадвае «дзяржаўны антысемітыйзм у Беларусі».

Амбасадар Ізраілю Зееў Бэн-Ар'е выказаў «зъдзіўленыне і шкадаваныне»: «У гэтых выказваннях чуеца водгалас, як я спадзяваўся, даўно пахаванага гісторыяй міфу аб габрэях неахайных, брудных, якія дрэнна пахнуць, міфу антысеміцкага». На пэўны час амбасадар пакінуў Беларусь. Міністр замежных справаў Ізраілю Цыпі Ліўні асудзіла заявы Лукашэнкі, адзначыўшы, што «роля лідэра ў тым, каб змагацца з антысемітыйзмам... а не заахвочваць яго».

А. Лукашэнка вымушаны быў баравіцца. Аднак ён не прызнаў сваёй памылкі, не папрасіў афіцыйнага прабачэння, але 26 кастрычніка на сустрэчы з удзельнікамі міжнароднай навуковай канферэнцыі «Ды-

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

ялог хрысьціянства і ісламу ва ўмовах глабалізацыі» заявіў: «Калі хтосьці скажа, што ў Беларусі квітнэе антысемітізм або мы прыгнятаем тут мусульманскэ насе́льніцтва, вы гэтаму ня верце».

У Ізраіль з місіяй улагоджванья канфлікту быў накіраваны галоўны рэдактар прапрэзідэнцкай газеты Павел Якубовіч. «Я напоўнены рашучасцю патлумачыць надзвычай пазітыўнае стаўленне беларускага прэзідэнта да габрэйскага народу», — заявіў П. Якубовіч. У Ізраілі ў яго адбыліся сустэречы з прэзідэнтам Ізраіля Шымонам Перэсам (ураджэнцам Беларусі), ва ўрадзе і з дэпутатамі Кнессета, а таксама з кіраўнікамі грамадзкіх арганізацыяў і духоўнымі лідэрамі. У МЗС Ізраілю П. Якубовіч патлумачыў, што слова А. Лукашэнкі трэба үспрымаць як «жартайлівія, несур'ёзныя», якія «не адлюстроўваюць сапраўдны пазіцыі ў адносінах да габрэяў». Канфлікт афіцыйны быў улагоджаны, але пакінуў пасъля сябе незабывальны сълед.

Працягваўся перасьлед уладамі актыўістаў польскай меншасьці, якія не пагадзіліся з утварэннем беларускімі ўладамі ў 2005 годзе цалкам падкантрольнага ім яшчэ аднаго «Саюзу палякаў на Беларусі».

9 лютага адбыўся суд над Мечыславам Яскевічам, кіраўніком Гарадзенскага аддзялення «Саюзу палякаў на Беларусі», супраць якога ў лістападзе 2006 году была ўзбуджаная крымінальная справа па абвінавачаньні ў хуліганстве. М. Яскевіч быў прызнаны вінаватым і асу́джаны да штрафу памерам 40 базавых велічыняў (1 млн. 240 тыс. руб.), яго таксама суд абавязаў выплаціць кампенсацыю пацярпеламу ў суме 500 тысяч рублёў. Непрызнаны ўладамі «Саюз палякаў на Беларусі» заявіў пра правакацыю і палітычныя матывы крымінальнага перасъледу свайго актыўіста.

У ліпені была адноўлена крымінальная справа, распачатая ў жніўні 2005 году, супраць чатырох актыўістаў аўтаданнанія: Вяслава Кеўляка, Юзафа Пажэцкага, Анджэя Пісальніка і Анджэя Пачобута.

10 кастрычніка, напярэдадні «Еўрапейскага маршу», у Гародні была арыштаваная старшыня непрызнанага ўладамі «Саюзу палякаў на Беларусі» Анжаліка Борыс і noch правяла ў міліцыі. Суд, які насіў закрытыя характеристары, прызнанаў лідэра арганізацыі вінаватай у брыдкаслоўі і асу́дзіў да штрафу.

Тады ж, 10 кастрычніка, супрацоўнікамі міліцыі быў затрыманы і аўтавінавачаны ў «нецэнзурнай лаянцы» рэдактар часопісу польскай меншасьці «Magazyn Polski na uchodzstwie» Ігар Банцар. 11 кастрычніка суд Ленінскага раёну Гародні пакараў журналіста 10 суткамі арышту за дробнае хуліганства.

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Такім чынам, сістэматычныя парушэньні правоў беларускамоўных грамадзянаў, абмежаваныне права на навучанье на родных мовах, на культурнае разъвіцьцё нацыянальных меншасцяў складаюць неад'емную частку беларускай дзяржаўнай палітыкі.

На працыагу году ў Беларусі працягвалі захоўвацца даволі напружаныя стасункі паміж дзяржавай і рознымі рэлігійнымі супольнасцямі, фактычна ігнаравалася канстытуцыйная гарантывая роўнасці правоў усіх вернікаў. Механізм напружанасці быў закладзены ў Законе «Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях» (прыняты ў 2003 годзе), які паставіў у няроўнае становішча прадстаўнікоў розных рэлігійных плыняў, дазволіўшы на «законных» падставах дыскрымінаваць рэлігійныя меньшасці. Падзел на «сваіх» і «чужых», які замацаваўся ў грамадзка-палітычнай сферы, быў дакладна перанесены і на стасункі паміж дзяржаваю ды рознымі рэлігійнымі плынямі.

Прывілеяванае становішча праваслаўнай царквы ў Беларусі, замацаванае ў Законе «Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях» і Пагадненні аб супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь і Беларускай праваслаўнай царквой ад 12 чэрвеня 2003 года, было падмацавана прыняцьцем Программы супрацоўніцтва Міністэрства адукацыі і Беларускай праваслаўнай царквы на 2007—2010 гады. У Программе падкрэсліваецца, што «праваслаўе аказала вызначальны ўплыў на гістарычнае станаўленне і разъвіцьцё духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларускага народу і ў цяперашні час служыць адной з важнейшых асноваў духоўнага і маральнага выхаванья падрастаючых пакаленняў». І хаця дэкларуецца, што «супрацоўніцтва ня мае на мэце абмежаваныне правоў іншых канфесіяў ці грамадзянаў», сама існаваныне такой Программы на фоне адсутнасці якіх-небудзь падобных пагадненняў з іншымі канфесіямі ўжо ставіць іншыя рэлігійныя плыні ў няроўнае становішча.

Праваслаўе замацоўвае свае пазіцыі як асноватворная рэлігія ў працэсе адукацыі, выхаванья і навучанья ў краіне. Асаблівы занепакой выклікаюць пункты супрацоўніцтва дзяржавы і праваслаўнай царквы, якія датычыць праблемаў гістарычнага выхаванья моладзі, трактоўкі рэлігійных працэсаў, якія адбываліся ў Беларусі, такіх складаных і неардынарных зьяваў, як пратэстанцкі рух у сярэднявеччы, гісторыя вуніі ў XVI—XIX стагодзьдзях, гісторыі каталіцтва на беларускіх землях, гісторыі паўстанняў канца XVIII-га — XIX-га стагодзьдзяў у краіне, гісторыі ўзаемадачынення розных рэлігійных канфесіяў.

Згодна з Программай мяркуецца правядзеньне сумеснай экспертызы навучальных праграмаў, падручнікаў і дапаможнікаў, а таксама

## ПАРУШЭНЫНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

выпрацоўка рэкамендацыяў для іх удасканалення. Відавочна, што падобнымі пытаньнямі павінны займацца аб'ектыўныя гісторыкі-навукоўцы, якія могуць комплексна ацэніваць гэтых проблем, а не сучасныя праваслаўныя дзеячы, зацікаўленыя ў адпаведным, выгодным для сёньняшняга праваслаўя асьвятленні гістарычных ды рэлігійных падзеяў.

Выклікаюць трывогу намеры праводзіць адкукацыйныя ды іншыя праваслаўныя мерапрыемствы ў летніх лагерах, што на практицы будзе выключачы магчымасць выбару для дзяцей іншых канфесіяў ці дзяцей-атэістаў. Гэта пярэчыць ч. 2 арт. 4 Канстытуцыі, дзе сказана, што «ідэалогія палітычных партыяў, рэлігійных альбо іншых грамадзкіх аб'яднанняў, сацыяльных груп» ня можа ўстанаўлівацца ў якасці абавязковай для грамадзянаў».

А намеры прадухіляць удзел дзяцей у «дэструктыўных арганізацыях» на практицы могуць прывесці да аблежавання магчымасці выбару іншых канфесіяў, бо вельмі часта пад такімі арганізацыямі органы ўлады ды некаторыя праваслаўныя дзеячы маюцца на ўвазе звычайнія пратэстанцкія цэркви, крышнаіцкія суполкі і іншыя рэлігійныя аўтадананіні.

Адным з прыкладаў рознай інтэрпрэтацыі гістарычных падзеяў і асабай зьяўляеца канфлікт, які разгарэўся ў Кобрыне вакол пабудовы новага праваслаўнага храму з мемарыяльным комплексам, прысьвечаным расейскаму палкаводцу А. Сувораву. Па замове Кобрынскага раёнага выканкаму нават былі выпушчаны латарэйныя білеты з інфармацыяй: «Храм будзеца па праекце Сувораўскага храма-помніка, распрацаванага кобрынцамі і зацьверджанага царом-вялікамуничанікам Мікалаем II».

Супраць планаў пабудовы гэтага храму выступіла шырокая грамадзкасць. «Задзіночаныне беларусаў съвету «Бацькаўшчына» разам з «Саюзам беларускіх пісьменнікаў» і «Таварыствам беларускай мовы» распачалі збор подпісаў пад зваротам, дзе адзначалася адмоўная роля, якую адыграў А. Сувороў ў гісторыі Беларусі, жорстка падавіўшы вызваленчае паўстаньне ў краіне ў канцы XVII стагодзьдзя. Лісты пратэсту з подпісамі былі накіраваныя кірауніку праваслаўнай царквы ў Беларусі Мітрапаліту Філарэту, старшыні Берасцейскага аблвыканкаму і ў Кобрынскі раённы Савет дэпутатаў. У выніку кампаніі пратэсту прэсслужба Беларускага экзархату вымушаная была заявіць, што «ідэя наадаць царкоўнаму будынку статус Сувораўскага храма-помніка ўзынікла ў нетрах некаторых расейскіх грамадзкіх фондаў і рухаў, а потым была абнародавана на старонках адной з расейскіх газет, што і паслужыла

нагодай для яе цытаваньня і інтэрпрэтацыі ў іншых сродках масавай інфармациі. Беларуская праваслаўная царква не валодае ніякімі дакументамі, якія б съведчылі пра тое, што намеры і праекты звязваць будаўніцтва Кобрынскага храму Нараджэння Хрыстова з імем Суворава, атрымалі бласлаўленыне. Меркаваныні асобных сябраў кліру і паствы г. Кобрыну не прэтэндуюць і не могуць прэтэндаваць на статус, які выражае афіцыйную пазіцыю ўсёй Беларускай Праваслаўнай царквы».

У траўні праваслаўны суд забараніў служэньне съвятару Аляксандру Шрамко. Адной з ягоных правінаў лічылася тое, што 25 красавіка ён без царкоўнага блаславенія браў удзел у прэс-канферэнцыі ў будынку пратэстанцкай царквы «Новае жыцьцё», дзе рабіў публічныя заявы, якія супярэчаць афіцыйнай пазіцыі Беларускай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыярхату. Праваслаўны съвятар заяўляў: «Закон заганяе суполкі ў гета, робіць цэрквы ізаляванымі ад грамадзтва. На маю думку, адмоўных момантаў у законе больш, чым становучы... Тыя цэрквы, якія хочуць больш актыўна разывівацца, займацца місіянерскай дзейнасцю, пашыраць уплыў у грамадзтве, рэзка абмежаваны ў гэтым Законам і ня маюць такой магчымасці».

Айцец А.Шрамко паслья гэтай канферэнцыі быў запрошаны на сутрэчу з начальнікам аддзелу па справах рэлігіі і нацыянальнасцю Аляксандрам Калінавым, дзе той зазначыў, што ўпершыню бачыць праваслаўнага съвятара, які выступае супраць дзеючага закону аб рэлігіях. А.Шрамко ня выключае, што ягонае пакараньне царкоўным судом магло быць ініцыявана дзяржаўнымі ўладамі.

Зафіксаваныя выпадкі, калі стасункі дзяржаўных органаў і праваслаўнай царквы носяць неапрайданы характар. Адной з такіх праяваў зьяўляецца прымусовы збор грошай у грамадзянамі прадпрыемствам на пабудову праваслаўных храмаў. Так, у траўні Баранавіцкі гарвыканкам абавязаў дзяржаўныя прадпрыемствы дапамагаць у будаўніцтве праваслаўнага Храму Жонак-міраносіц. Адпаведна, з заробку рабочых баранавіцкага агрэгатнага завodu было вылічана бяз іхняга ведама і згоды па 5 тысячаў рублёў. Падобнае адбылося і ў іншых прадпрыемствах гораду.

Адначасова працягваўся перасьлед пратэстанцкіх съвятараў і супольнасцяў. Выключнай падзеяй у стасунках пратэстантаў і дзяржаўныя была 29-дзённая масавая галадоўка вернікаў царквы «Новае жыцьцё» Аб’яднання суполак хрысьціянай поўнага Евангельля. Галадоўка адбывалася ў канцы 2006 году з нагоды пазбаўлення рэлігійнай аб-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

шчыны зямлі і будынку царквы Менгарвыканкамам, скончылася адменай рашэння Гаспадарчага суда Менску і накіраваньнем справы на новы разгляд у прэзідыум Вышэйшага гаспадарчага суда. Вышэйшы гаспадарчы суд на працягу студзеня-лютага 2007 году разгляд спраўы пераносіў некалькі разоў, а 22 сакавіка спраўа была прыпыненая на навязызначаны тэрмін.

Вернікі царквы «Новае жыцьцё» правялі некалькі акцыяў, каб прыцягнуць увагу грамадзкасці да сітуацыі. З 26 лютага па 4 сакавіка праводзіўся нядзельны малітоўны пост, удзельнікі якога начавалі ў памяшканьні царквы, а таксама зьбіраліся на вячэрнія набажэнствы і маліліся за станоўчае развязанье сітуацыі.

Разам з tym напружанасьць у адносінах паміж уладамі і царкоўнай супольнасцю захоўвалася. 10-11 лістапада, калі ў царкве праходзіла моладзевая малітоўная канферэнцыя, да будынку царквы прыехалі прадстаўнікі энэрганагляду і міліцыя. Пасьля таго, як іх не пусцілі ў будынак царквы, была адключаная электрычнасць.

У лістападзе вернікі царквы на сходзе прынялі рашэнне не пускаць менскіх чыноўнікаў у храм, пакуль ня будзе вырашана пытаньне уласнасьці будынку ў Вышэйшым гаспадарчым судзе, каб не дапусціць яго захопу.

22 красавіка прадстаўнікі розных пратэстанцкіх плыняў і грамадзкіх арганізацыяў распачалі грамадзянскую кампанію па абароне правоў на свабоду сумлення. Сутнасьць яе заключалася ў зборы 50 тысячаў подпісаў для зъмены Закону «Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізаціях» і прывядзенія яго ў адпаведнасць з Канстытуцыяй.

На прэс-канферэнцыі 25 красавіка з удзелам біскупа Аб'яднанья суполак хрысьціянаў поўнага Евангельля Вячаслава Ганчарэнкі, праваслаўнага сьвятара Свята-Пакроўскай царквы айца Аляксандра Шрамко, пастара евангельскай царквы «Божая Царква» Саюзу хрысьціянаў веры евангельскай Генадзя Кернажыцкага, пастара «Царквы Ісуса Хрыста» рэлігійнага аб'яднанья суполак хрысьціянаў поўнага Евангельля Барыса Чарнаглаза, сустаршыні аргкамітету «Беларускай хрысьціянскай дэмакратіі» Аляксея Шэйна, юрысконсультца царквы «Новае жыцьцё» Сяргея Луканіна было заяўлена, што гэта зъяўляецца грамадзкай акцыяй, якая ня носіць рэлігійнага характеру, і накіраваная яна на абарону правоў і свабодаў кожнага чалавека, незалежна ад веравызнаньня.

Збор подпісаў па зъмене Закону адбываўся на працягу ўсяго году, і ўлады прадэманстратвалі непрыхільнае стаўленне да гэтай ініцыятывы. Напрыклад, 27 ліпеня супрацоўнікі міліцыі затрымалі Дзымітрыя Бутэнку і Андрэя Літвінава, якіх даставілі ў РУУС Маскоўскага раёну Менс-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

ку і забралі 28 экзэмпляраў весьніка кампаніі, склалі пратакол за распайду сюд перыядычных друкаваных выданьняў без выходных дадзеных.

З чэрвеня ў менскай царкве Аб'яднаньня хрысьціянаў веры евангельской каля пяці тысячаў вернікаў узялі ўдзел у набажэнстве, прысьвечаным ганенъню евангельскіх хрысьціянаў з боку ўладаў і рэпресіям сьвятароў царквы «Ян Прадвесынік».

З 15 па 17 чэрвеня пратэстантамі розных плыняў быў праведзены трохдзённы пост, а пасля яго — агульнанацыянальная малітва, прысьвечаная неабходнасці ўнісеньня зъменаў у Закон «Аб свабодзе сумленія і рэлігійных арганізаціях». «Мы шмат разоў пісалі, звяярталіся да ўладаў, бо ёсьць нестыкоўка ў заканадаўстве. Закон забараняе праводзіць набажэнствы ў жылых дамах без сыпецыяльнага дазволу, а ў нас 197 такіх дамоў, дзе адбываюцца набажэнствы. У любы момант могуць арыштаваць гэтых пастараў. Мы будзем маліцца, каб Гасподзь нас абараніў, таму што не атрымліваем адказаў на пісьмовыя звароты», — вызначыў сэнс акцыі намесынік біскупа Аб'яднанай царквы хрысьціянаў веры евангельской Сяргей Цвор.

Апасенъні пастараў небеспадстаўныя. Так, 27 траўня, у дзень сьвята Вялікай Тройцы быў затрыманы пастар царквы «Ян Прадвесынік» Антоні Бокун за правядзенне несанкцыянаванага набажэнства ва ўласным доме. Суд признаў Антонія Бокуна вінаватым і аштрафаваў на 20 базавых велічыніяў (620 тыс. руб.). З чэрвеня Антоні Бокун быў зноў затрыманы, і суд Цэнтральнага раёну Менску за правядзенне несанкцыянаванага набажэнства асуздзіў сьвятара на трое сутак арышту.

23 верасьня падчас набажэнства ў жодзінскай царкве Святой Тройцы зьявіліся супрацоўнікі гарвыканкаму з міліцыянтамі і склалі пратакол аб адміністрацыйным парушэнні, аблінаваціўшы вернікаў у заходзе зямлі і незаконным будаўніцтве.

У ліпені ўлады Валожынскага раёну спрабавалі зачыніць традыцыйны летні лагер, арганізаваны вернікамі пратэстанцкай абшчыны «Царквы Ісуса Хрыста», у якім адпачывала каля ста чалавек. Кіраўнік ідэалагічнага аддзелу Валожынскага райвыканкаму Алег Бобрык з двумя супрацоўнікамі выканкаму, а таксама з двумя асобамі, якія адмовіліся прадставіцца, запатрабавалі падаць съпіс удзельнікаў сямейнага лагеру, а таксама дазвол абласной адміністрацыі і камітэту па справах рэлігіяў на яго правядзенне. У выніку перамоваў арганізатарами удалося дамовіцца з уладамі і завершыцца сваю праграму.

Проблемы з уладамі мелі таксама і вернікі-лютэране. На пачатку года Кансісторыя евангельска-лютэранскіх цэркваў накіравала скаргу

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Ў Вышэйшы гаспадарчы суд з прычыны праверкі, якую праводзіў Камітэт па спрахах рэлігіяў і нацыянальнасцяў і ў выніку якой аб'яднанню было вынесенае папярэджанье. Камітэт накіраваў у аб'яднанне сьпіс абшчынаў і съвітароў, які, па словах вікарнага біскупа Евангельскай лютэранскай Царквы Кастуся Мардзвінцева, цалкам адрозніваеца ад рэальнага: там былі грамады, якія ніколі не належалі царкве, і выкрасыленыя абшчыны, якія заўсёды былі сябрамі аб'яднання.

2007 год адзначыўся канфліктам паміж рыма-католікамі, якія дабіваліся вяртання вернікам касцёлу святога Юзафа і бернардынскага кляштару XVII стагодзьдзя ў Менску, і ўладамі, якія запланавалі іх перабудову пад гандлёвы і гатэльны комплексы з паркінгам і басейнам. Мэр Менску Паўлаў заяўіў, што будынак касцёлу будзе перададзены ў камунальную ўласнасць і прыстасаваны пад аўтэктурна-бытавога прызначэння. Пры сустрэчы з ім актывістаў-вернікаў ён сказаў: «Мы так вырашылі, мы — улада, нам трэба карміць людзей». З кляштарнага комплексу ўжо былі выселеныя ваенныя камендатура і пракуратура, а ў будынку касцёлу разъмяшчаліся архіў навукова-тэхнічнай документацыі і Беларускі архіў-музей літаратуры і мастацтва, якія таксама павінны былі пакінуць будынак.

Пазіцыя ўладаў выклікала грамадzkую кампанію ў абарону культавых будынкаў, якія адначасова зьяўляюцца помнікамі архітэктуры. Перад касцёлам праходзілі сходы вернікаў з малітвамі за вяртаньне ім касцёлу і кляштару. 19 сакавіка ў такой малітве ўзялі ўдзел больш за 100 чалавек. 6 траўня каля 20 актывістаў-вернікаў распаўсюдзілі непадалёк ад будынкаў касцёлу і кляштару каля 500 улётак, дзе яны тлумачылі жыхарам Менску сутнасць сваіх патрабаваньняў.

Паступова акцыя абароны будынкаў пачала выходзіць за рамкі канфлікту ўладаў і вернікаў і набываецца грамадzkі праваабарончы характар. 16 траўня каля будынкаў касцёлу і кляштару сабраліся больш за сто чалавек — моладзь і грамадzkія дзеячы хрысьціянска-дэмакратичнай арыентацыі, якія маліліся за вяртаньне вернікам будынкаў, а таксама за беларускіх палітычных зняволеных. Моладзь трymала ў руках літары, з якіх складаўся лозунг «Вярніце храм вернікам». Пасыль заканчэння малітвы міліцыянты затрымалі чатырох удзельнікаў акцыі.

7 чэрвеня каля дваццаці асобаў, якія сабраліся на малітву каля будынкаў касцёлу і кляштару, былі разагнаныя міліцыянтамі. Супрацоўнікі міліцыі паведамілі вернікам, што зьбірацца на сумесныя малітвы можна толькі з дазволу гарадzkіх уладаў, і запатрабавалі, каб людзі разышліся. Затым вернікі былі проста адціснутыя на суседнюю вуліцу.

16 кастрычніка каля 50 асобаў правялі побач з будынкамі касьцёлу і кляштару акцыю салідарнасці з вернікамі і палітэзываленымі. Падчас супольнай малітвы яны трymалі ў руках партрэты палітэзываленых і незаконна арыштаваных падчас «Еўрапейскага маршу».

На працягу году зафіксаваныя 25 выпадкаў высылкі замежных місіянероў, якія зъяўляліся прадстаўнікамі рыма-каталіцкай ды пратэстанцкай цэркваў.

У лютым з Магілёву былі дэпартаваныя 10 грамадзянаў ЗША, якія знаходзіліся па запрашэнні грамадзкага аб'яднання «Стэфанус» у межах дабрачыннай акцыі «Англійская мова для ўсіх» і вялі бясплатныя заняткі па англійскай мове ў царкве Евангельскіх хрысьціянаў-баптыстаў. Усе яны былі абвінавачаныя ў незаконным выкладаньні і ажыццяўленыні рэлігійнай дзейнасці, аштрафаваныя і высланыя з краіны. Ім забаронена наведваць Беларусь на працягу двух гадоў.

У траўні з Беларусі быў высланы грамадзянін ЗША пастар Дэкер Трэвіч Тод, які меў дазвол на часовае пражыванье ў Беларусі. Дазвол быў анульяваны Дэпартаментам па грамадзянству і міграцыі МУС Беларусі за тое, што пастар «мае дачыненне да дзейнасці, накіраванай на нанясенне шкоды нацыянальнай бяспечнасці Рэспублікі Беларусь». У чым выражалася гэтая шкода, патлумачана не было.

Высыпаліся таксама сьвятары, якія пражылі ў Беларусі ўжо не адзін год. Так, 8 траўня аддзел унутраных справаў Мядзельскага райвыканкаму анульяваў дазвол на пражыванье грамадзяніну Польшчу пастару Аб'яднанай царквы хрысьціянаў веры евангельскай Яраславу Лукасіку ў сувязі з «дзейнасцю, накіраванай на нанясенне шкоды нацыянальнай бяспечнасці Рэспублікі Беларусь у сферы міжканфесійных стасункаў». Жонка Я. Лукасіка Наталія і іх троє дзяцей з'яўрнуліся з адкрытым лістом у Дэпартамент па грамадзянстве і міграцыі МУС і ў Адміністрацыю прэзідэнта, у якім адзначылі: «Рашэнне Мядзельскага РАУС прынятае выключна паводле нейкай незразумелай інфармацыі з КДБ. Рашэнне, прынятае такім чынам, парушае права нашай сям'і і нашых дзяцей. Я і дзеці зъяўляемся грамадзянамі Рэспублікі Беларусь... Мы любім Беларусь і не ўяўляем наш далейшы лёс без нашай краіны. Мой муж, хатца і зъяўляецца грамадзянінам Рэспублікі Польшча, пражыў у Беларусі значную частку свайго жыцця. Ён скончыў факультэт беларускай філалогіі Варшаўскага ўніверсітэту і зъяўляецца съпешыялістам у гэтай сферы. І ён таксама не жадае пакідаць Беларусь.... Дзяржава павінна клапаціцца аб сям'і, а не разъбіваць яе. Я выступаю супраць беззаконня. Нічым не аргументаванае рашэнне ці разъбівае нашу сям'ю, ці прымушае ўсіх нас пакінуць радзіму. Ствараецца ўра-

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

жаньне, што мы трапілі ў мінулае. 70 год таму на падставе інфармацыі з НКВД вырашаліся лёсы людзей. Няўжо за гэтыя гады нічога не зъмянілася? Няўжо і зараз без суда і съледзтва могуць выносіцца лёсавыз начальныя рашэньні?»

З падобным зваротам у органы ўлады зъвярнуліся 29 пратэстанцкіх съвятароў, якія заяўлі: «Мы лічым недапушчальным вырашэнне лёсу чалавека і шматдзетнай сям'і на падставе галаслоўных абвінавачанняў. Мы асабліва занепакоеныя tym, што падобныя сітуацыі ў апошні час набываюць сістэматычны характар».

Высылкі ці непрацяг віду на жыхарства датычыў таксама і каталіцкіх ксяндзоў і сясьцёр-законьніц. За 2007 год толькі з Гарадзенскай дыяцэзіі не атрымалі права на далейшае знаходжанье ў краіне пяцёра ксяндзоў і сямёра сясьцёр-законьніц, якія зъяўляліся польскімі грамадзянамі.

У лістападзе ў Рэчыцы не атрымаў віду на жыхарства пробашч касьцёлу съвятой Тройцы Гжэгаж Худэк, які жыў у Беларусі ўжо 14 гадоў. 700 вернікаў з Гомеля і Рэчыцы, дзе працаваў ГХудэк зъвярнуліся з лістом да А. Лукашэнкі з просьбай не высылаць ксяндза з Беларусі, але станоўчага выніку гэта не дало. Старшыня камітэту па спраўах рэлігіі Гомельскага аблвыканкаму Міхаіл Жукевіч так пракаментаваў гэтае рашэнне ўладаў: «У гэтym няма ніякага супрацьстаяння ўлады і канфесіі, гэта асабістая праблема ксяндза Гжэгажа. Рэчыцкая парафія зарэгістраваная на тэрыторыі Беларусі, таму съвятар абавязаны выконваць законы нашай краіны і мець дыялог з прадстаўнікамі ўлады. Ксёндз Гжэгаж Худэк ня меў дыялогу з мясцовай уладай, не ішоў на контакт у адрозненьне ад іншых съвятароў. Больш за тое, ён выказаўся ў польскім друку вельмі рэзка пра Рэчыцу — горад, у якім жыў і служыў 10 гадоў. У польскай газеце ён паказаў сітуацыю ў горадзе неаб'ектыўна, адзначыў негатыўныя зъявы, якія ёсьць, на жаль, у нашым грамадзстве. Гэта было б дазволена беларускім журналістам, але такія выказванні пра краіну за мяжой ствараюць негатыўны імідж краіне. А съвятар у сваёй працы павінен духоўна адраджаць народ — гэта яго галоўная функцыя».

Такім чынам, пераважная большасць выпадкаў высылкі і дэпартаций съвятароў з Беларусі ня мелі ніякага законнага аргументавання і былі накіраваныя на абмежаванье правоў вернікаў.

У лістападзе ў Гародні адбыўся круглы стол «Свабода сумленья і веравызнанья ў Беларусі», дзе быў прыняты шэраг патрабаванняў, якія даволі поўна ахопліваюць кола праблемаў, існуючых у стасунках паміж уладамі і вернікамі. Удзельнікі круглага стала патрабавалі «пры-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

весці законы «Аб свабодзе сумленьня і рэлігійных арганізацыях», «Аб масавых мерапрыемствах», «Аб агульнай сярэдняй адкукацыі», Кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэньях і Крыміналны кодэкс у адпаведнасць з нормамі арт. 31 Канстытуцыі і арт. арт. 18 і 19 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, п.16.2 Вынікова га-дукменту Венской сустрэчы краінаў-удзельніц НБСЕ (АБСЕ) ад 10 сту-дзеня 1989 г., а таксама прынцыпамі Усеагульной дэкларацыі правоў чалавека, Дэкларацыі аб ліквідацыі ўсіх формаў нецярпімасці і дыск-рымінацыі на падставе рэлігіі або перакананьняў». Таксама яны патра-бавалі «не абмяжоўваць дзейнасць рэлігійных арганізацыяў, якія не пагражаютъ грамадзкай бяспечы, парадку, здарою і маралі, роўна як і асноўным правам і свабодам іншых асобыў; не абмяжоўваць пра-вядзеніне грамадзянамі сходаў рэлігійнага характару; спыніць прак-тыку ўмешальніцтва ва ўнутраную дзейнасць рэлігійных арганізацы-яў, у тым ліку ў абраныне і прызначэныне сьвятароў; спыніць практику ўмешальніцтва ў адкукацыйную і інфармацыйную дзейнасць рэлігій-ных арганізацыяў; спыніць практику адвольных дэпартатацыяў сьвята-роў і царкоўных служачых рэлігійных арганізацыяў; спыніць практику перашкодаў рэлігійным арганізацыям у выкананыні сацыяльных функ-цыяў у грамадстве, а таксама ў іх дабрачыннай дзейнасці».

## 10. ЦІСК СЪПЕЦСЛУЖБАЎ НА ПАЛІТЫЧНА І ГРАМАДЗКА АКТЫЎНЫХ ГРАМАДЗЯНАЎ

Ціск Камітэту дзяржайной бяспекі на грамадзянаў у сувязі з іх грамадzkай і палітычнай дзейнасцю ў 2007 годзе канчаткова набыў сістэмны характар. У апошнія гады КДБ ператварыўся ў інструмент перасьледу іншадумцаў у краіне.

Пры гэтым трэба адзначыць, што сёняняшні Камітэт дзяржбяспекі Беларусі лічыць сябе ідэйна-ідэалагічным пасълядоўнікам КДБ ССР і шануе памяць і гістарычную спадчыну аднаго з заснавальнікаў Усерасійскай надзвычайнай камісіі, натхнільніка «чырвонага» тэрору Фелікса Дзяржынскага. Пра гэта неаднаразова заяўляў цяпер ужо былы кіраўнік КДБ Беларусі Сцяпан Сухарэнка, адзначаючы, што «не зьбіраецца адмаўляцца ад ідэалаў Фелікса Дзяржынскага».

Пераемнасць адчуваеца і ў метадах працы: вялікую долю актыўнасці КДБ складае адсочваньне, збор інфармацыі, аказаньне ціску і прымы крымінальны перасьлед актыўістаў грамадзянскай супольнасці і апазіцыйных палітыкай.

Менавіта з падачы КДБ адбылася палітызацыя крымінальнага заканадаўства Беларусі, была створаная юрыдычная база для перасьледу апанентаў існуючага рэжыму. Камітэт дзяржайной бяспекі быў аўтаратам законапраекту аб унясеньні зьменаў і дапаўненняў у Крымінальны кодэкс, паводле якога былі ўведзеныя такія палітычна афарбаваныя артыкулы, як арт. 193.1 (арганізацыя дзейнасці грамадзкага аб'яднання, фонду, рэлігійнай арганізацыі, якія не праішлі дзяржайной рэгістрацыі, ці ўдзел у ёй), арт. 369.1 (дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь) і іншыя. Акрамя таго, што зъмест гэтых артыкулаў наўпрост супярэчыць палажэнням Канстытуцыі і Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, яны відавочна зьяўляюцца аналагамі артыкулаў Крымінальнага кодэксу БССР, што прадугледжвалі адказнасць за антысавецкую пропаганду і распаўсюд чутак, домыслы, якія ганьбяць савецкі лад і інш.

Згодна з ч.1 арт. 12 Закону «Аб органах дзяржайной бяспекі Рэспублікі Беларусь» могуць праводзіцца аператыўна-вышуковыя меры-прыемствы, съледчыя дзеяньні ў адносінах да асобаў, грамадzkіх арганізацыяў, дзейнасць якіх накіраваная на гвалтоўнае звязрэньне ці зъмену канстытуцыйнага ладу, распальванье расавай, рэлігійнай,

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

нацыянальнай варажасьці ці розыні. Аднак у большасьці выпадкаў, звязаных з перасъедам грамадзка і палітычна актыўных грамадзянаў Беларусі, дзейнасць КДБ была накіраваная на недапушчэнне іх актыўнасці.

Практыка выкарыстання арт. 193.1 Крымінальнага кодэксу паказала, што большасьць справаў з гэтым абвінавачаньнем узбуджалася менавіта па ініцыятыве КДБ. У межах гэтых крымінальных справаў падчас папярэдняга съледства органы Камітэту дзяржбяспекі выклікалі на допыты сотні чалавек па ўсёй тэрыторыі краіны, праводзілі масавыя затрыманні. Гэта найперш датычылася перасъеду сяброў моладзевай незарэгістраванай арганізацыі «Малады Фронт».

Так, 4 лютага супрацоўнікамі міліцыі і КДБ на прыватнай кватэры ў Менску былі затрыманы і правялі ў пастарунку 7 гадзінаў 25 моладзевых актыўістаў. Зьміцер Хведарук і Алех Корбан былі дастаўлены ў съледчы ізалятар КДБ у якасці падазраваных па крымінальнай справе, узбуджанай паводле арт. 193.1 Крымінальнага кодэкса — «арганізацыя дзейнасці аб’яднання, фонду ці рэлігійнай арганізацыі, якая не прыйшла дзяржаўнай рэгістрацыі, ці ўдзел у ёй». Моладзевые актыўісты ўтрымліваліся і дапытваліся ў СІЗА КДБ па справе аб дзейнасці незарэгістраванага «Маладога Фронту» на працягу трох дзён.

Упраўленнем КДБ па Гомельскай вобласці была ўзбуджаная крымінальная справа па факце дзейнасці незарэгістраванага моладзевага абацтва «Малады Фронт» згодна з арт. 193.1 Крымінальнага кодэкса. Падазраванымі па справе былі прызнаныя гомельскі актыўіст Андрэй Цянюта, актыўіст са Жлобіні Кірыл Атаманчык і моладзевые актыўісты са Светлагорску Арсеній Ягорчанка.

Масавыя прэвентыўныя затрыманні грамадзка-палітычных актыўістаў напярэдадні значных масавых акцыяў часта адбываліся пры не-пасрэдным удзеле супрацоўнікаў КДБ.

21 верасьня, напярэдадні «Еўрапейскага маршу», супрацоўнікі міліцыі і КДБ уварваліся ў менскую кватэру, дзе пражывала Леанід Навіцкі, і правялі несанкцыянаваны вобыск. У выніку былі канфіскаваныя 96 сцягі гоў Еразьвязу, падрыхтаваных да правядзення акцыі. Сам Навіцкі быў адвінавачаны ў «дробным хуліганстве» і «парушэнні парадку арганізацыі і правядзення масавых мерапрыемстваў» і арыштаваны на тэрмін 10 сутак. Сцягі былі зынішчаны ў райаддзеле міліцыі.

Напярэдадні Маршу супрацоўнікі КДБ у Бабруйску ўручылі позвы актыўістам і прадпрымальнікам зъявіцца на «размовы» ў дзень правядзення акцыі, нягледзячы на тое, што гэта была нядзеля. Такую

## ПАРУШЭНЫНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

позву атрымаў праваабаронца Ігар Ходзька, прадпрымальніца Алена Мядзведзеў, да якой за тры дні да Маршу двойчы прыходзіла з пра-веркай падатковая інспекцыя, а ў нядзелю на рынак прыйшоў прад-стаўнік КДБ, каб праверыць, ці знаходзіцца яна на месцы. Перад «Са-цыяльным маршам» супрацоўнікі КДБ пагражалі Алене Мядзведзе-вой непрыемнасцямі ў выпадку, калі яна прыме ўдзел у акцыі.

Адным з асноўных відаў дзейнасці КДБ працягваў заставацца ціск па месцы працы ці вучобы грамадзка-актыўных грамадзянаў з мэтай атрымання інфармацыі ці вярбоўкі. У першую чаргу гэтая праца Камітэту была скіраваная на студэнтаў — сяброў розных моладзевых арга-нізацый і ініцыятываў ці проста палітычна актыўных маладых людзей. Часта контакты КДБ з моладзельцамі арганізоўваліся пры садзеянні ад-міністрацыяў навучальных установаў: студэнтаў выклікалі ў дэканаты, дзе іх чакалі супрацоўнікі КДБ, якія праводзілі «гутаркі». Такім чынам, адміністрацыі ВНУ наўпрост аказваліся ўключанымі ў агульную сістэму ціску, пры гэтым большасць кіраўнікоў навучальных установаў нават не задаваліся пытаўнем адносна законнасці дзейнасці супрацоўні-каў съпецслужбай.

Падчас такіх «размоваў» супрацоўнікі съпецслужбай вельмі часта на-ўпрост запалохвалі студэнтаў, патрабуючы супрацоўніцтва. У адпавед-насці з арт. 14 «Аб органах дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь», супрацоўнікі органаў дзяржаўнай бяспекі маюць права ўсталёўваць на канфідэнцыйнай аснове адносіны супрацоўніцтва з асобамі, якія далі на тое згоду, гэта значыць — выключна на добраахвотнай аснове. На практицы дзейнасць спецслужбай была скіраваная не на добраахвот-насць, а на схіленыне да супрацоўніцтва шляхам пагрозаў.

Мэтанакіравана КДБ зьбіраў звесткі пра навучальныя адукаций-ныя мерапрыемствы за мяжою, семінары і іншыя сустэречы, у якіх бра-ла ўдзел беларуская моладзь. Так, увесну студэнтка гістарычнага фа-культэту БДУ Дар'я Ілыніч была выкліканая ў дэканат, дзе яе чакалі супрацоўнікі КДБ з «размовай» адносна ўдзелу ў адукацийным мера-прыемстве, якое адбылося ў Польшчы. Дзяўчыне было прапанавана прадставіць дадзеныя пра ўдзельнікаў, арганізатораў мерапрыемства, праграму. Пры гэтым супрацоўнікі КДБ заявілі студэнтцы, што валода-юць інфармацыяй, што яна прадставіла ва ўніверсітэт несапраўдную медыцынскую даведку аб вызваленых ад заняткаў падчас гэтай па-ездкі, і адкрыта пагражалі, што ў выпадку адмовы ад супрацоўніцтва ў адносінах яе самой, маці і доктара, які выдаў даведку, будуць узбу-джаныя крымінальныя справы. Паколькі Дар'я адмовілася інфармаваць органы бяспекі, супраць яе маці Наталі Ілыніч сапраўды была ўзбу-джаная крымінальная справа па ч.5 арт. 16 і ч.1 арт. 427 Крымінальна-

га кодэксу — «падбухторваньне да службовага падлогу». 9 кастрычніка суд Пухавіцкага раёну Менскай вобласці признаў яе вінаватай і пакараў папраўчымі работамі на тэрмін 1 год 6 месцаў з утрыманьнем 20% заробку штотомесяц. Пры гэтым факт хваробы Дар'і пацьвярджаўся паказаньнямі доктара і съведкаў. У сънежні крымінальная справа была ўзбуджаная ў дачыненьні да самой студэнткі па абвінавачаньні ва ўчыненьні злачынства, прадугледжанага арт. 380 Крымінальнага кодэксу — «падробка, выраб, выкарыстаньне ці збыт падробных дакументаў, штампаў, пячатак, бланкаў».

У студзені ў Магілёўскую ўправу КДБ была выкліканая Юлія Гарачанкова, дзе ёй паведамілі, што размова будзе тычыцца кантрабанды наркотыкаў, нібыта выяўленых у варшаўскім цягніку. Дзяяўчыну распыталі пра яе паездку ў Польшчу: калі гэта было, якім цягніком яна ехала і пра іншыя абставіны падарожжа.

Пасля паездкі беларускай моладзі ў Беларусток (Польшча) супрацоўнікамі КДБ была выкліканая Тацяна Усіновіч, якая аказвала садзейнанье групе ў атрыманьні візаў. Студэнтку запалохвалі тым, што ў паездцы бралі ўдзел прадстаўнікі незарэгістраваных арганізацыяў «Малады Фронт» і «Задзіночаньне беларускіх студэнтаў», а яна аказвала ім дапамогу. Падчас гутаркі супрацоўнікі КДБ настойвалі на прадстаўленьні інфармацыі пра дзеянасьць гэтых арганізацыяў і абяцалі паспрыяць у разъмеркаваньні, паколькі Тацяна заканчвае вучобу.

Увогуле на працягу 2007 году сталі вядомыя дзясяткі выпадкаў ціску ці вярбоўкі з боку супрацоўнікаў КДБ. Такія факты зафіксаваны ў адносінах да студэнта гістфаку БДУ, сябра Моладзі БНФ Андруся Ігнатовича, студэнта юрфаку Гомельскага ўніверсітету Ігара Случака, студэнткі менскага педагогічнага ўніверсітetu Тацяны Усіновіч, студэнта магілёўскага Беларуска-Расійскага ўніверсітету Станіслава Есіпоўскага, студэнта факультetu мастацтваў Інстытуту сучасных ведаў Віталя Ціхановіча і іншых.

Значны інтэрэс съпецслужбаў быў скіраваны на грамадзянаў Беларусі — студэнтаў замежных ВНУ. Супрацоўнікі Камітэту дзяржбяспекі масава адсочвалі моладзь, якая навучаецца па праграме польскага ўраду імя К. Каліноўскага. У той жа сітуацыі апнуліся студэнты і выкладчыкі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітetu ў Вільні. Студэнты выклікаліся на размовы на прыватных кватэрах, іх сустракалі на чыгуначных вакзалах падчас вяртаньня на вакацыі, студэнтаў і іх бацькоў супрацоўнікі Камітэту наведвалі на ўласных кватэрах і па месцы працы. У студэнтаў ня толькі распыталі інфармацыю пра іх навучаньне, але і вельмі часта скілялі да супрацоўніцтва.

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Шырокі розгалас на пачатку году мела прызнаньне 20-гадовага студэнта-каліноўца Уладзіслава Міхайлava з Гомелю, які браў удзел у мясцовым дэмакратычным руху, у супрацоўніцтве з КДБ. Ён спачатку ў сваім інтэрнэт-дзёйніцку прызнаўся ў супрацоўніцтве са съпецслужбамі, а затым даў разгорнутае інтэрв'ю польскаму «Tygodniku powszechny». Уладзіслаў (псеўданім «Вектар») прызнаўся, што быў завербаваны з пачатку 2006 году, падчас навучанья ў Гомельскім универсітэце, адміністрацыя якога, па словах юнака, усяляк на яго ціснула, пагражаячы адлічэннем і патрабуючы супрацоўніцтва з КДБ у справе інфармаванья пра актывістаў незалежнага грамадзтва Гомельшчыны. У выніку «Вектар» вырашыў зьехаць на вучобу ў Польшчу па праграме Каліноўскага, разылічваючы спыніць контакты са съпецслужбамі, аднак тыя запатрабавалі ад Міхайлava інфармацыю пра стыпендыятаў-каліноўцаў. Уладзіслаў сцвярджаў, што ягонае самавыкryццё — гэта адчайная спроба выйсьці з цяжкога психалагічнага стану, у якім ён апынуўся. Аднак пагадзіўшыся на супрацоўніцтва з Камітэтам дзяржбяспекі, Уладзіслаў ужо ня змог выйсьці з-пад іх кантролю. Пасля вяртання ў Беларусь ён пачаў даваць правакацыйныя інтэрв'ю дзяржжаўным СМИ, распавядаючы пра «жахлівыя» ўмовы, у якіх нібыта жывуць студэнты-каліноўцы, а таксама пра абавязак адпрацоўваць сваю стыпендыю ўдзелам у апазіцыйных акцыях ля беларускай амбасады ў Варшаве.

Вялікую ўвагу КДБ традыцыйна надаваў распаўсюду незалежнай інфармацыі грамадзка-палітычнага зъместу. 21 лістапада прыйсьці на «неафіцыйную размову» ў КДБ была запрошаная прэс-сакратар Аб'яднанай грамадзянскай партыі Кацярына Ткачэнка. Невядомы мужчына пазваніў журналістцы на мабільны тэлефон (нумар яго тэлефону аказаўся засакрэчаным), прадставіўся супрацоўнікам КДБ, але не называў свайго прозывіща і пасады, тэму мяркуюмай сустрэчы таксама адмовіўся патлумачыць. Кацярына Ткачэнка адмовілася ісьці па тэлефонным званку і прapanавала даслаць павестку, дзе будзе выкладзена, у якасці каго і з якой нагоды яе выклікаюць. У адказ суразмоўца заявіў, што гэта ня лепшае рашэнне, аднак болей да журналісткі з прapanовамі аб «неафіцыйных сустрэчах» супрацоўнікі съпецслужбаў не звярталіся.

27 лістапада журналіста недзяржаўнай «Газеты Слонімскай» Міколу Канановіча па тэлефоне выклікалі на размову «без пратаколу» ў Слонімскі аддзел КДБ. Нагодай для сустрэчы стаў ягоны артыкул «Друскенікі — горад для адпачынку», дзе распавядалася пра літоўскі горад, які падчас семінару для журналістаў наведаў Мікола Канановіч. У ходзе гутаркі з журналістам супрацоўнік КДБ, які прадставіўся Аляксандрам Іосіфаві-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

чам (прозвішча ён не назваў), цікавіўся: якую карысць атрымаў журналіст ад навучаньня, пра што ішла гутарка на семінары, а таксама запытаўся, якую суму грошай у якасці камандзіровачных атрымлівалі беларускія журналісты. Напрыканцы размовы супрацоўнік КДБ выказаў пажаданьне, каб супрацоўніцтва Камітэту з газетай было больш шчыльным. Журналіст адказаў, што выданьне зацікаўленае ў атрыманыні інфармацыі пра гучныя справы, раскрытыя КДБ, але іншых шляху супрацоўніцтва не бачыць. У службовым даведніку супрацоўніка мясцовага КДБ, якога б звалі Аляксандрам Iosіfавічам, не аказалася.

Асабліві ціск аказваўся на незалежных журналістах, які працуець на замежных радыё і тэлеканалах. У канцы жніўня супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі па Магілёўскай і Гарадзенскай абласцях правялі серыю допытаў маладых рэгіянальных журналістаў, падчас якіх распытвалі адносна іх датычнасці да польскага спадарожнікавага тэлебачаньня «БелSat», што павінен быў распачаць працу з 10 снежня. Супрацоўнікі КДБ палохалі маладых людзей крымінальнай адказнасцю за шпіянаж і дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь.

Гомельскага журналіста Сяргея Падсасоннага 23 лістапада праста з дому даставілі ў мясцовы аддзел КДБ, дзе дапытвалі адносна яго-най далучанаасці да тэлеканалу «БелSat». Супрацоўнікі Камітэту дзяржбяспекі, адмовіўшыся называць свае прозвішчы і пасады, пагражалі журналісту непрыемнасцямі ў выпадку адмовы ад супрацоўніцтва, а калі запалохаць не атрымалася, сталі прапаноўваць садзеяньне ў аднаўленыні на працы ва ўніверсітэце ўзамен на інфармацыю. На наступны дзень журналіст зьвярнуўся да кіраўніцтва ўпраўленія КДБ па Гомельскай вобласці і ў прокуратуру са скаргай на дзеяньні супрацоўнікай съпецслужбаў. У сваю чаргу, упраўленіе КДБ па Гомельскай вобласці не знайшло парушэнняў заканадаўства ў дзеяньнях сваіх супрацоўнікаў, пра што было сказана ў лісьце, атрыманым журналістам 28 снежня ў адказ на скаргу. Намесьнік начальніка УКДБ, які не ўказаў свайго прозвішча, сцвярджае, што Закон «Аб аператыўна-пошукавай дзейнаасці» дае права ўпайнаважаным службовым асобам праводзіць «аператыўна-пошукавыя мерапрыемствы», у tym ліку «апытаньне грамадзянаў». «Апытаць грамадзянаў» гэты закон лічыць «дзеяньне, накіраванае на атрыманьне са слоў апытацай асобы першаснай інфармацыі, якая мае значэнне для вырашэння задачаў аператыўна-пошукавай дзейнаасці». Высъветлілася, што скарга на дзеяньні КДБ, накіраваная Сяргеем Падсасонным у прокуратуру Гомельскай вобласці, 10 снежня была перасла-ная выконваючым ававязкі прокурора вобласці, старэйшым дарадцам юстыцыі Іванам Гузарэвічам начальніку ўпраўленія КДБ па Гомельскай вобласці Івану Каржу. Разам з tym у адпаведнаасці з Законам «Аб праку-

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

ратуры Рэспублікі Беларусь», прокуратура прызваня ажыцьцяўляць агульны кантроль за дзейнасцю органаў дзяржаўнай улады.

Згодна з Законам «Аб органах дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь» супрацоўнікі КДБ у сваёй дзейнасці павінны кіравацца прынцыпамі законнасці, павагі і захавання праваў і свабодаў асобы, гуманізму. Аднак у сёньняшній Беларусі незаконная дзейнасць съпецслужбаў ажыцьцяўляеца з маўклівай згоды органаў прокуратуры, якія ўхіляюцца ад выканання тых функцыяў, што на іх ускладаюцца дзеючым заканадаўствам. Гэта замацоўвае пазіцыі КДБ як аднаго з асноўных сегментаў дзяржаўнай рэпрэсіўнай мышыны, ствараючы ўмовы для агульнай кампаніі запалохваньня і пераследу беларускага грамадства.

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ



Сем гадоў таму зынік журналіст  
Дэзміры Завадзкі. 7 ліпеня, Менск




Дачка палітвязня Аляксандра  
Казуліна Вольга падчас пікету  
ў абарону бацькі, Менск

«Свабоду Дашкеўчу» — лозунг за вызваленне  
молодзеўага лідэра, Менск



**ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**



Андрэй Клімаў, асуджаны за артыкул у Інтэрнэце, Менск

Палітык Мікалай Статкевіч падчас адбыцца пакараньня,  
вёска Блонь Менскай вобласці



## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ



Актыўісты «Маладога Фронту» пратэстуюць супраць крымінальнага перасъледу сваіх сяброў, Менск



Расьцяжка ў Менску «Свабоду маладафронтайцам!!!»

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ



Акцыя «Маладога Фронту» ў Дзень сьвятога Валянціна,  
Менск



Затрыманыні моладзі  
ў Дзень сьвятога  
Валянціна, Менск

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ



Супрацоўнік міліцыі вырывае расьцяжку з рук моладзевых актыўістаў, якія прыйшли да будынку суда падтрымаць свайго сябра Яраслава Грышчэню, Баранавічы

Наста Азарка  
пасьля судовага  
працэсу,  
Нясвіж



**ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**



Зачыстка пляцоўкі перад Нацыянальнай бібліятэкай пасля сьвяткаваньня  
Дня Волі, 25 сакавіка, Менск

Затрыманыне ўдзельніцы сьвяткаваньня Дня Незалежнасці Беларусі,  
27 ліпеня, Менск



ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ



Еўрапейскі Марш, 14 кастрычніка, Менск



## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ



Студэнцкая акцыя  
супраць адмены  
ільготай калі  
будынку  
міністэрства  
адукацыі, Менск,  
10 траўня



10 сьнежня. Менск.  
Прадпрымальнікі  
пратэстуюць

Нацыянальны  
съцяг  
і съцяг Еўразыю  
на Каstryчніцкай  
плошчы  
4 лістапада, Менск



## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ



Гарадзенскія актыўісты пратэстуюць  
супраць разбурэнья гістарычных  
будынкаў у цэнтры гораду,  
Гродня, 24 траўня



Акцыя ўабарону касьцёлу  
святога Юзафа  
і бернардынскага кляштара,  
Менск, 16 красавіка

Акцыя «Моладзі  
БНФ» супраць  
дysкрымінацыі  
беларускай мовы,  
Менск, 1 верасня



ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ



27 студзеня, Дзень памяці ахвяраў Халакосту, Габрэйскі абшчынны дом

Шэсцьце ў Курапаты, месца масавых пахаваньняў ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, на «Дзяды», 28 кастрычніка, Менск



## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ



Праваабаронцы перадаюць журалаўкаў, зробленых актыўістамі «Міжнароднай Амністыі» ў знак салідарнасці з беларускімі палітвязнямі, міністру ўнутраных справаў У. Навумаву, Менск



Праваабаронцы  
Валеры Шчукін  
(зълева) і Гары  
Паганяйла (справа)  
у офісе Беларускага  
Хельсінскага  
камітэту,  
22 студзеня, Менск

ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ



Нацыянальны  
бел-чырвона-белы  
сцяг над плошчай  
Перамогі Менску,  
10 сакавіка



Святкаванье  
афіцыйнага Дня  
незалежнасці,  
Менск, 3 ліпеня

## 11. ВЫКАРЫСТАНЬНЕ КАТАВАНЬНЯУ, ЖОРСТКАГА ЦІ НЕГУМАННАГА АБЫХОДЖАНЬНЯ З ЗАТРЫМАНЫМІ, ПАДСЪЛЕДНЫМІ І АРЫШТАВАНЫМІ

Свабода ад катаваньнія гарантуюцца артыкулам 25 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь: «Дзяржава забяспечвае свабоду, недатыкальнасць і годнасць асобы... Ніхто не павінен падвяргацца катаваньням, жорсткаму, бесчалавечнаму альбо прыніжаючаму ягоную годнасць абыходжанью ці пакаранью, а таксама без ягонай згоды падвяргацца медыцынскім і іншым досьследам».

Аналагічныя гарантыві ўтрымліваюцца ў артыкуле 7 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах: «Ніхто не павінен падвяргацца катаваньням ці жорсткаму, бесчалавечнаму альбо прыніжаючаму ягоную годнасць абыходжанью ці пакаранью. У прыватнасці, ні адна асоба не павінна без яе свабоднай згоды падвяргацца медыцынскім ці навуковым досьследам». Замацаваная ў гэтым артыкуле забарона ўжываньня катаваньнія, бесчалавечных відаў абыходжаньня і пакараньня носіць абсалютныя характеристы.

У міжнародным праве фармулёўку тэрміну «катаваньне» ўтрымлівае «Канвенцыя супраць катаваньняў ды іншых жорсткіх, бесчалавечных альбо прыніжаючых годнасцьці відаў абыходжаньня і пакараньня», прынятая Генеральнай Асамблéей ААН 10 снежня 1984 і ратыфікаваная Рэспублікай Беларусь 21 студзеня 1987 году. Згодна з артыкулам 1 Канвенцыі «катаваньне — азначае любое дзеяньне, якім нейкай асобе наўмысна наносіцца моцны боль альбо пакута, фізічная альбо мэральная, каб атрымаць ад яе альбо ад трэцяй асобы звесткі альбо прызнаныні, пакараць яе за дзеяньне, якое зьдзейсніла яна альбо трэцяя асoba ці ва ўчыненыні якога яна падазраеца, а таксама запалохаць ці прымусіць яе ці трэцюю асобу, альбо па любой прычыне, заснаванай на дыскрымінацыі любога характеристу, калі такі боль альбо пакута прычыняюцца дзяржайной службовай асобай ці іншай асобай, якая выступае ў афіцыйнай якасці, альбо па іх падбухторваныні ці з іх ведама альбо маўклівай згоды». Артыкул 2 Канвенцыі абавязвае дзяржавы ўдзельніцы прадпрымаць «эфектыўныя заканадаўчыя, адміністрацыйныя, судовыя і іншыя меры для папярэджаньня актаў катаваньня на любой тэрыторыі пад яе юрысдыкцыяй».

Кожны год 26 чэрвеня адзначаецца Міжнародны дзень у падтрымку ахвяраў катаваньніяў, які быў устаноўлены Генеральнай Асамблé-

## ПАРУШЭНЫНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

яй ААН — менавіта 26 чэрвеня ў 1987 годзе ўступіла ў дзеяньне Канвенцыя.

Заканадаўства Рэспублікі Беларусь прадугледжвае адказнасць за ўжыванье катаўваньяў і іншых відаў жорсткага абыходжанья з боку службовых асобаў. Так, арт. 128 Крымінальнага кодэksu (злачынства супраць бяспекі чалавека) прадугледжвае адказнасць за дэпартатую, незаконнае ўтрыманье ў зыняволенныі, масавае ці сістэматычнае ажыццяўленыне пакаранья без суда, выкраданье людзей, у выніку чаго наступае іх зынкненне, катаўваныні ці акты жорсткасці, якія ўчыняюцца ў сувязі з расавай, нацыянальнай, этнічнай прыналежнасцю, палітычнымі перакананынямі і веравызнаньнем грамадзянскага насле́ніцтва. Таксама крымінальная адказнасць прадугледжаная за прымус да дачы паказаньяў, спалучаны з гвалтам ці зьдзекам, ужываньнем катаўваньяў — ч. 2, 3 арт. 394 КК; перавышэнье ўлады ці службовых паўнамоцтваў, спалучанае з ужываньнем гвалту, пакутаў ці абразай пацярпелага ці выкарыстанынем зброі і сыпецыяльных сродкаў — ч. 3 арт. 426 КК.

У Беларусі праблема выкарыстаныня службовыі асобамі катаўваньяў і жорсткага абыходжанья з затрыманымі і арыштаванымі ў асноўным носіць латэнтны характар, інфармацыя пра гэта вельмі рэдка становіцца прадметам галоснасці. Аднак некаторыя звесткі ўсё ж даходзяць да грамадзянскасці.

Так, па дадзеных начальніка ўпраўленыня ўнутраных справаў Берасцейскага аблвыканкаму Віктара Красыніченкі, за 2007 год да розных тэрмінаў пакараныня асуджаны 12 былых супрацоўнікаў міліцыі вобласці (можна спраесціраваць гэту лічбу на ўсю краіну, каб атрымаць прыкладную колькасць супрацоўнікаў праваахоўных органаў, прыцягнутых да крымінальнай адказнасці). Большасць учыненых «ахоўнікамі правапарадку» злачынстваў звязаныя з карысьлівымі мэтамі, аднак дакладна вядома, што двое супрацоўнікаў міліцыі пакараныя за перавышэнье службовых паўнамоцтваў, спалучанае з ужываньнем гвалту: намеснік начальніка Маларыцкага РУУС Віталь Вандзіч асуджаны на 3 гады і 3 месяцы пазбаўлення волі, а оперупаўнаважны крымінальный міліцыі Пінскага РУУС Вадзім Варанец — на 3 гады калоніі.

Па-ранейшаму ў съледчай практицы «каралевай доказу» застаецца прызнаныне чалавека, якога абвінавачваюць у тых ці іншых злачынствах, і для таго, каб гэтага дамагчыся, выкарыстоўваюцца розныя метады катаўваньяў: напрыклад, «ластайка», «слонік», «апельсін». «Ластайка» — рукі ў кайданках змыкаюцца за сьпіной, альбо чалавека пад-

вешваюць; «слонік» — зъдзекі з выкарыстаньнем процівагазу і перакрыццём клапану для паветра; «апельсін» — у ручнік завязваюць цытрусавы і б'юць па нырках: сінякоў на целе не застаецца, але наступствы вельмі сур'ёзныя. Праваахоўныя органы дзейнічаюць такім чынам, каб найперш запалохаць людзей, прыціснуць іх волю да супраціву, да адстойванья сваіх правоў, бо ў такім стане з імі прасьцей рабіць усё, што хочаш, атрымаць прызнаньне. Напрыклад, вышэйзгаданы оперупаўнаважаны Вадзім Варанец падчас выбіваньня паказаньняў у затрыманага за спробу ўзламаць аўтамабіль Пятра Мініча звязаў яму ногі, сашчапіў руکі кайданкамі і на 40 хвілінаў падвесіў на жалезны штыр («ластайка»). За гэты час Мініч прызнаўся ў 11 крадзяжах, якія лічыліся нераскрытымі. Доктара ў съледчы ізалятар да зьбітага выклікалі толькі праз шэсцьць дзён. Дыягназ — няўрый лучавых нерваў абедзвюх рук.

Аднак прыцягненіе да адказнасці супрацоўнікаў міліцыі за перавышэнне паўнамоцтваў — хутчай выключэнне, бо, нягледзячы на паўсюднае ўжываньне супрацьзаконных метадаў, колькасць пакараных за гэта службовых асобаў застаецца вельмі нязначнай. Пра гэта съведчыць вынікі шматлікіх зваротаў у органы пракуратуры і суды асабаў, фактам ужываньня катаўніцтва ў адносінах да якіх надаецца галоснасць у выніку іх зваротаў да праваабаронцаў ці зяяўлення інфармацыі ў СМІ. Што датычыць зъбіцця, зъдзекаў і жорстакага абыходжання з грамадзкімі і палітычнымі актывістамі, то абсолютная большасць такіх выпадкаў застаецца беспакаранымі, а спробы па адстойваньні парушаных правоў — безвыніковымі.

Напрыклад, не было выяўлена перавышэння службовых паўнамоцтваў у дзеяннях супрацоўнікаў Аршанскага гарадзкога аддзелу ўнутраных справаў, якія падчас допыту 10 студзеня дабіваліся ад моладзевага актывіста Сяргея Гумінскага прызнаньня ў нанясеньні антылукашэнскіх графіці (справа была ўзбуджаная па арт. 341 Кримінальнага кодэкса — «апаганівашыне будынкаў і псанінне маёмысьці»). Невядомы чалавек у цывільным і капітан міліцыі Ларыёнаў, надзеўшы на затрыманага кайданкі, наносілі яму ўдары кулакамі па твары, нырках, грудзях. Калі адзін з кайданкоў адчапіўся, чалавек у цывільным пачаў трymаць Гумінскага і біць па съпіне, а капітан Ларыёнаў — па твары. Зъдзекі суправаджаліся патрабаваньнямі даваць паказаньні па-руску, нецэнзурнай лаянкай і пагрозамі; патрабаваньне выклікаць адваката толькі ўзмацніла зъбіццё. Кожная адмова падпісаць пратакол з прызнаньнямі заканчвалася заломваньнем рук і ўдарамі. Допыт скончыўся тым, што Сяргей Гумінскі падпісаў пратакол, у

## ПАРУШЭНЫНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

якім было адзначана, што ён ня ведае, хто нанёс графіці (25 студзеня з-за адсутнасьці доказаў з яго быў зъняты статус падазраванага). Лекары мясцовай бальніцы, куды адразу пасьля допыту накіраваўся актывіст, засьведчылі шматлікія цялесныя пашкоджаныні. Нягледзячы на вынікі праведзенай судмедэкспертызы, прокуратура адмовілася прызнаваць дзеяньні супрацоўнікаў міліцыі супрацьзаконнымі і прыцягнуць іх да адказнасьці.

Адпавядаючым закону прокуратура Савецкага раёну Менску признала выкарыстаныне кайданкаў супрацоўнікамі праваахоўных органаў у дачыненых да моладзевага актывіста Сяргея Клюева падчас ягонага заходжаньня ў інфекцыйную бальніцу. Гэта адбылося 26 ліпеня, калі паводле пастановы Савецкага райсуда сталіцы па справе аб адміністрацыйным правапарушэнні Сяргей Клюеў адбываў 10-суткавы арышт за распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў. Знаходзячыся ў цэнтры ізоляцыі правапарушальнікаў, актывіст атруціўся ежай, выкліканая «хуткая дапамога» даставіла яго пад канвоем у інфекцыйную бальніцу. Нягледзячы на тое, што Сяргей Клюеў не аказваў ніякага супраціву ці непадпарадкованьня і ў выніку атручваньня заходзіўся ў цяжкім фізічным стане, тым ня менш на нач ён быў прыкаваны кайданкамі да ложка. Дадзеныя дзеяньні супрацоўнікаў міліцыі Клюеў расцэніў як бесчалавечнае абыходжаньне з ім і накіраваў скаргу ў прокуратуру. Як вынікае з афіцыйнага адказу прокуратуры за подпісам Н. І. Платніцкага, «паколькі памяшканыне клінічнай бальніцы не прадугледжана для ўтрыманья асобаў, падвергнутых арышту, ня мае съпецыяльна абсталяваных камераў, абсталяваньня для назіраньня і съпецыялізаванай аховы, у супрацоўнікаў міліцыі меліся ўсе падставы меркаваць, што Сяргей Клюеў можа зьдзейсніць уцёкі. Такім чынам, ужываньне супрацоўнікамі міліцыі кайданкаў пры канваіраваныні зъяўляеца законным і абрэгнутаваным, якія-небудзь парушэнныні заканадаўства дапушчаны не былі». Аднак Сяргей Клюеў скардзіўся не на «ўжываньне супрацоўнікамі міліцыі кайданкаў пры канваіраваныні», а на прыкаваньне да ложка падчас начнога сну. Даваць ацэнку менавіта гэтым дзеяньням супрацоўнікаў міліцыі прокуратура адмовілася.

Вялікая колькасць фактаў ужываньня катаўваньня і іншых бесчалавечных відаў абыходжаньня супрацоўнікамі сілавых структураў фіксуеца падчас разгонаў масавых акцыяў, якія маюць грамадзка-палітычны зымест. Значны розгалас мела зьбіцьцё моладзевага актывіста Дзьмітрыя Хведарука 12 сьнежня, калі ў Менску на Кастрычніцкай плошчы праходзіла несанкцыянованая акцыя ў абарону беларускага суверэнітэту, прымеркаваная да візіту ў Беларусь прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Падчас выціснаньня ўдзельнікаў акцыі з плошчы бай-

цы съпецназу спачатку павалілі маладога чалавека на прыступкі, а потым, наступаючы на яго, прайшлі далей. Калі выклікалі «хуткую», ніводнага міліцыянта побач не было. Зьбіты ў непрытомным стане быў дастаўлены ў 9 клінічную бальніцу, дзе медыкі зафіксавалі пабоі, чэрапна-мазгавую траўму, страсенъне мозгу і вострую траўму жывата. Некалькі дзён Хведарука трымалі ў бальніцы, а потым перавялі на хатні рэжым лячэння. Маці Дзьмітрыя адразу накіравала заяву ў міліцыю з просьбай правесьці расцсьледаванье і прыцягнуць вінаватых у зьбіцьці яе сына да адказнасці, аднак ніякіх становучых вынікаў гэты зварот ня даў. Сам Дз. Хведарук накіраваў заяву ў пракуратуру Цэнтральнага раёну Менску з просьбай правесьці праверку і ўзбудзіць кримінальную справу адносна супрацоўнікаў Палка міліцыі съпецьяльнага прызначэння, у выніку дзеянняў якіх ён атрымаў фізічныя пашкоджаньні. Пракуратура адмовілася ўзбуджаць кримінальную справу і прапанавала зьвяртатца ў РУУС Цэнтральнага раёну — гэта значыць, да той структуры, супрацоўнікі якой і зьбівалі актывіста.

Поўная беспакаранасць і апраўданье супрацьпраўных дзеянняў прадстаўнікоў сілавых органаў з боку начальства, немагчымасць прыцягнуць да адказнасці злачынцаў у пагонах прыводзіць да шырокага распаўсяду неабгрунтаванага прымяняння гвалту супраць грамадзянаў. Падчас той жа акцыі 12 сінегня было зьбіта яшчэ некалькі чалавек, сярод якіх — старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька: яго білі па нагах і сьпіне, ударылі па твары і расьсеклі губу. 19 жніўня ў Салігорску пасцяля правядзення роварнага прабегу з нацыянальнымі сцягамі ў выніку прымяняння сілы супрацоўнікамі міліцыі быў разьбіты твар у затрыманага Івана Шылы, на целе зъявілася некалькі кровападцёкаў. 6 чэрвеня ў Віцебску каля будынку суда, дзе праходзіў працэс над праваабаронцам Валерыем Шчукіным, да моўчкі стаяўшых з партрэтамі ўдзельнікаў акцыі салідарнасці міліцыя таксама прымяnilа сілу, а калі дзевяцігадовы сын Крысьціны Шацікавай паспрабаваў абараніць сваю маці, яго моцна ўдарылі галавой аб мікрааутобус — для аказання яму дапамогі была выкліканая «хуткая дапамога».

У выніку зьбіцьця 16 жніўня ў Менску супрацоўнікамі палка міліцыі съпецьяльнага прызначэння В. В. Куранком і С. І. Матлохам (былі ў цывільным і не прадставіліся) Тацяна Цішкевіч 8 дзён правяла ў аддзяленні нейрахіргіі 9-ай бальніцы, дзе ёй паставілі дыягназ: закрытая чэррапна-мазгавая траўма, шматлікія ўшыбы і крывападцёкі твару, галавы, шыі, тулава і канечнасцяў, запаленне нырак. Усе спробы прыцягнуць да адказнасці съпецназаўцяў аказаліся безвыніковымі: ні начальнік Цэнтральнага РУУС падпалкоўнік міліцыі В. А. Сінякоў, ні ка-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

мандзір палка міліцыі сьпецыяльнага прызначэнья (ПМСП) Ю. Н. Падабед, ні старшы съледчы прокуратуры Цэнтральнага раёну Менску А. Мікалаеў ня ўгледзелі ў іх дзеяньнях перавышэнья службовых паўнамоцтваў. «Ва ўзбуджэнні крымінальнай справы па скарзе Цішкевіч Т. С. у адносінах да супрацоўнікаў ПМСП ГУС Менгарвыканкаму адмовіць за адсутнасцю ў дзеяньнях складу злачынства», — пастановіў 1 лістапада А. А. Мікалаеў па выніках прокурорскай праверкі дадзенага факту. 9 лістапада да Тацяны Цішкевіч ужый фізічную сілу супрацоўнік Цэнтральнага РУС Менску, куды яна прыйшла, каб даведацца пра затрыманых сяброў. Дзяйчына запатрабавала кнігу скаргаў, але ў адказ была затрыманая і абвінавачаная ў непадпарадкованыні законным патрабаваныням супрацоўнікаў міліцыі. Судзьдзя А. В. Бычко за гэтае «правапарушэнне» вынес ёй штраф у памеры 25 базавых велічыняў (каля 400 даляраў), нават не зьвярнуўшы ўвагі на факт зьбіцця і абставіны справы. Скарга ў Менскі гарадзкі суд не была задаволеная. Скарystаўшы нацыянальныя механізмы абароны, Тацяна накіравала скаргу ў Камітэт ААН па правах чалавека, дзе абвінаваціла дзяржаўныя ўлады ў парушэнні яе правоў, у тым ліку — на справядлівае судовае разъбіральніцтва, свабоду ад катавання і жорсткага абыходжання.

Трэба адзначыць, што ў падобных справах яскрава праглядаецца пазіцыя беларускіх судоў па апраўданыні незаконных дзеяньняў прадстаўнікоў праваахоўных органаў у адносінах да апанентаў улады. Калі адносна непалітызаваных грамадзянаў Беларусі за ўжываныне гвалту і зьдзекаў ёсьць хоць невялікі працэнт прысягненія да адказнасці службовых асобаў, то грамадзка-палітычныя актывісты застаюцца цалкам безабароннымі. Адсутнасць незалежнага і справядлівага суда, дзе можна было б абараніць свае праваы, стварае ў супрацоўнікаў міліцыі адчуваныне ўседазволенасці і беспакаранасці.

На працягу году так і не была дадзеная належная прававая ацэнка ні органамі прокуратуры, ні судамі абуральнага факту гвалтоўнага зъмяшчэння ў псіхіяtryчную бальніцу Крысыціны Шацікавай, ніхто з супрацоўнікаў праваахоўных органаў не панёс за гэта пакараніня. 23 сакавіка, проста каля ўваходу ў Magілёўскае абласное ўпраўленыне КДБ, дзе адбываўся допыт Шацікавай у якасці съведкі па крымінальнай справе, узбуджанай па арт. 193 КК, актывістка была гвалтоўна скопленая невядомымі ў цывільным — больш за суткі пра яе месцазнаходжаныне ніхто ня ведаў, ні адна са службаў не давала ніякай інфармацыі. Толькі ўвечары 24 сакавіка маці Крысыціны патэлефанаваў неўядомы і паведаміў, што жанчына знаходзіцца ў 8 аддзяленыні

Магілёўскай абласной псіхіяtryчнай бальніцы. Пазней высьветлілася, што Шацікаву даставілі ў клініку супрацоўнікі міліцыі, якія прадставілі загадчыцы аддзялення Але Уцёнышавай заяву з накіраваньнем на яе прымусовую шпіталізацыю як чалавека, што ўяўляе пагрозу для іншых людзей. Крысьціну спрабавалі сілком распрануць паstryгчы і вымыць, а калі яна пачала супраціўляцца — прывязалі да ложка і ўкалолі «сібазон» (траквілізатор; прызначаецца пры розных нярвова-псіхічных захворваньнях; супрацьпаказаны пры вострых захворваньнях печані і нырак, міастэніі). 26 сакавіка Крысьціна Шацікава была адпушчаная, паколькі кансілум псіхіятраў не признаў яе псіхічна хворай і не паставіў дыягназу, адпаведна — не было выяўлена прычынаў яе прымусовага ўтрыманьня ў псіхіяtryчнай установе.

Актывістка падала скаргу ў праکуратуру з просьбай узбудзіць крымінальную справу супраць супрацоўнікаў міліцыі, якія гвалтоўна падверглі яе шпіталізацыі. У траўні яна атрымала паведамленне з праکуратуры Ленінскага раёну Магілёву, дзе было сказана, што службовыя асобы Магілёўскай абласной псіхіяtryчнай бальніцы, а таксама міліцыянты, якія праводзілі затрыманьне і дастаўлялі К. Шацікаву ў бальніцу, дзейнічалі ў межах правоў, якія прадастаўляюцца законамі «Аб міліцыі» і «Аб псіхіяtryчнай дапамозе і гарантый правоў грамадзян пры яе аказаньні». Падставай для шпіталізацыі была названая «калектыўная скарга жыхароў дому», у якім жыве Шацікава. Пры гэтым прозвішчы тых, хто нібыта пісаў скаргу, так і засталіся невядомымі, аднак з пастановы, падпісанай съледчым праکуратуры Раманам Дзымітрычэнкам, высьветлілася, што ў бальніцу актывістку даставілі патрульныя міліцыянты Бадзееў, Вайчкоў на чале з капітанам міліцыі Карніенкам.

Шацікава спрабавала аспрэчыць рашэньне праکуратуры ў судзе Ленінскага раёну Магілёву, аднак 29 чэрвеня судзьдзя Сяргей Карапёў скаргу не задаволіў. Ён указаў, што ня мае права прымусіць праکуратуру ўзбудзіць крымінальную справу — гэта можа зрабіць толькі вышэйшая праکуратура: калі ж такая справа будзе ўзбуджаная і да-ведзеная да канца, суд прыме яе да вытворчасці і вынісе рашэнье. Такую ж пазіцыю заняла і калегія Магілёўскага абласнога суда.

Як адраджэньне карнай псіхіяtryі ў духу брэжнэўскіх застойных гадоў успрынялі прымусовае зъмяшчэньне Крысьціны Шацікавай у псіхіяtryчную бальніцу праваабаронцы. Міжнародны Савет па псіхічнаму здароўю таксама выказаў занепакоенасць рэальнай небясьпекай перайманьня ў Рэспубліцы Беларусь тактыкі былога Савецкага Саюзу, калі псіхічна здаровыя палітычныя дысідэнты і іншыя грамадзяне падлягали прымусовай шпіталізацыі і змяшчаліся ў закрытыя і надзейна ахоўваючыя ўстановы.

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Згодна з міжнароднымі стандартамі неналежныя ўмовы ўтрыманьня ў месцах пазбайленыня волі могуць разглядацца як бесчалавечны і прыніжаючыя чалавечую годнасьць. Дзяржава павінна кларапіцца пра тое, каб арыштаваны знаходзіўся ва ўмовах, якія адпавядаюць павазе чалавечай годнасьці, каб спосаб і метады выкананьня пакараньня не выклікалі пакутаў, ступень інтэнсіўнасці якіх перавышае непазыбжны ўзровень цяжкасці, звязаны з арыштам, а таксама каб ягонае здабоёве актыўна ахоўвалася.

Закрытасць для грамадзкага кантролю пенітэнцыярнай сістэмы ў Беларусі не дазваляе ў поўнай меры даследаваць умовы ўтрыманьня зняволеных, і ў гэтай сітуацыі адной з крыніцай інфармацыі аб умовах ўтрыманьня ў беларускіх турмах, абыходжаныні з асуджанымі і асобамі, якія знаходзяцца пад вартай, зьяўляюцца палітычныя вязні.

Артыкул 19 «Мінімальных стандартных правілаў абыходжаньня са зняволенымі», зацверджаных ААН, абавязвае забясьпечваць кожнаму зняволеному асобны ложак (згодна з нацыянальнымі ці мясцовымі органамі) з асобнымі спальными прыналежнасцямі, якія павінны быць чистымі ў момант іх выдачи, падтрымлівацца ў спраўнасці і мяніцца дастаткова часта, каб забясьпечваць іх чысьціню.

Разам з тым у Марілёўскім съледчым ізалятары, дзе да суда ўтрымліваўся моладзевы актыўіст Артур Фінькевіч, у камеры на 18 месцаў знаходзілася 30 чалавек — гэта значыць, што спаць прыходзілася па чарзе. Не адпавядаюць мінімальным стандартам у гэтым плане і ўмовы ўтрыманьня адміністрацыіна асуджаных. Як стала вядома ад праваабаронца і грамадзкіх дзеячоў, якія на працягу году падвяргаліся адміністрацыйным арыштам, спаць ім даводзілася на драўляных насыцілах, а матрасы, коўдры і пасыцельныя прыналежнасці зусім не выдаваліся.

На гэтыя і іншыя абставіны ўтрыманьня адміністрацыіна арыштаваных у ізалятары часовага ўтрыманьня Ленінскага РУУС Берасцьця ўказаў у сваёй скарзе праваабаронца Раман Кісьляк, які напярэданыні «Еўрапейскага маршу» быў затрыманы і адвінавачаны ў «дробным хуліганстве». Утрыманьне пры тэмпературы 10—14 градусаў без натуральнага съятла, у пракуранай задымленай камеры, па съценах якой цячэ вада, пры невялікай колькасці выдаваемай пітной вады праваабаронца расцаніў як жорсткае і бесчалавечнае абыходжаньне, а існуючу сістэму прыбіральняў — прыніжаючай чалавечую годнасьць. Кіраўніцтву РУУС Ленінскага раёну прыйшлося прызнаць прэтэнзіі справядлівымі і «ўказаць кіраўніцтву ІЧУ на неабходнасць стварэння

нармальных умоваў для асобаў, якія ўтрымліваюцца ў ізалятары часовага ўтрыманьня», пра што Раман Кісьляк 24 лістапада атрымаў афіцыйнае паведамленыне. Найстойлівасць пракаабаронцы прынесла станоўчыя вынікі — кіраўніцтва РУС прадпрыняло пэўныя меры для паляпшэння ўмоваў у ізалятары: зараз кожнаму, хто там ўтрымліваецца, выдаюць матрац, падушку, пасыцельную блязну, палепшаная канструкцыя вядра, якое выконвае ў камеры функцыі туалета. Раман Кісьляк фактывічна ініцыяваў грамадzkую кампанію — скаргі на неналежныя ўмовы ўтрыманьня ў ізалятары часовага ўтрыманьня былі на-кіраваныя актывістамі Андрэем Шарэндам і Інгай Абрамавай, якія ад-бывалі розныя тэрміны адміністрацыйнага арышту за грамадzkую дзея-насць. Актывісты працягваюць дабівацца стварэння ў гэтай установе мінімальна неабходных умоваў для ўсіх асобаў, якія там ўтрымліваюцца.

Ня толькі міжнародным стандартам, але і патрабаваньям Працэ-суальна-выканаўчага кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях (ПВКаАП) не адпавядаюць умовы ўтрыманьня ў Цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў (ЦП) у Менску. Пра гэта вядома са съведчаньняў арыштаваных па палітычных прычынах, якія па некалькі соцені чала-век кожны год адбываюць там пакараныне.

Тыповыя парушэнні ўмоваў ўтрыманьня выкладзены ў скарзе ў прокуратуру і ГУУС Менгарвыканкаму Мікалаю Сяргеенкі, які ў сънежні адбываў 10-сукавы арышт: «На працягу ўсяго тэрміну адбываньня ад-міністрацыйнага арышту я ўтрымліваўся ў адной камеры з асобамі, якія раней прыцягваліся да крымінальнай адказнасці і адбываў пакарань-не ў папраўчых установах. Тым самым адміністрацыя ЦП парушыла палажэнне п.1 арт. 18.7 Працэсуальна-выканаўчага кодэксу аб адмі-ністрацыйных правапарушэннях, якая прадпісвае ізаляванае ўтры-маньне асобаў, якія адбываў пакараньне ў выпраўленчых установах і маючых судзімасць. Нягледзячы на мае шматлікія звароты, у тым ліку пісьмовыя, на імя начальніка ЦП, мае просьбы былі праігнараваныя, і на іх я не атрымаў ніякага адказу. Акрамя таго, самі ўмовы ўтрыманьня ў ЦП былі настолькі нездавальнічаючымі, што іх можна кваліфікаваць як жорсткае абыходжанье з адміністрацыйна арыштаванымі. Так, тэм-пература ў памяшканыні, у якім я знаходзіўся, была настолькі нізкай, што я быў вымушаны пастаянна рухацца, каб сагрэцца, не мог нар-мальна спаць у начны час. Рама вакна была зашклёная толькі адным шклом, другое было выбітае, з вакна няспынна дзымула. Я хворы на хранічны бранхіт, і падобныя ўмовы ўтрыманьня маглі прывесці да больш сур'ёзнага захворваньня. Акрамя таго, я не палю, але быў вы-мушаны ўесь час знаходзіцца ў пракуранай, моцна задымленай тыту-

## ПАРУШЭНЫНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

нёвым дымам камеры, бяз съвежага паветра. У праве на кожнадзённую прагулку мне таксама адмоўлена. Прадстаўнік адміністрацыі ЦІП сказаў, што ў іх няма магчымасці ажыцьцяўляць прагулкі адміністрацыйна арыштаваных, няма графіка правядзення такіх прагулак. У той жа час права на кожнадзённую прагулку працягласьцю ня меней за адну гадзіну гарантавана п.7 арт. 18.7 ПВКаАП. Гэтае патрабаванье ігнаравалася адміністрацыяй ЦІП. Я ўжо не кажу пра гарантаванае права адміністрацыйна арыштаваных п.3 арт. 18 ПВКаАП на прагляд тэле-передачаў і праслушоўванні радыёпередачаў. У ЦІП няма сродкаў ня толькі на радыё і тэлевізары, але і на індывидуальныя спальнія месцы і спальнія прыналежнасці. Харчаванье арыштаваных таксама не вытрымлівае ніякай крытыкі».

Пра нізкую якасьць харчаванья ў ЦІП, што неаднаразова зъяўлялася прычынай атручванья і кішэчных хваробаў, съведчаць факты дастаўкі арыштаваных у інфекцыйныя бальніцы падчас адбыцця імі пакаранья. Прадпрымальнік Віктар Крываль, які адбываў 15-суткавы арышт за ўдзел у акцыі пратэсту 10 сінёкня, увогуле быў вымушаны адмовіцца ад харчаванья і абвясціць галадоўку. Прычынай стала тое, што дзяжурнай па столовай была прызначаная і ўвесь свой тэрмін арышту (5 дзён) раздавала зъняволеным ежу жанчына, якая призналася падчас прыёму ў ЦІП, што на працягу 12 месяцаў лячылася ад сухотаў і выйшла з тубдышпансеру толькі ў верасьні 2007 году. Трэба адзначыць, што згодна з ч.5 арт. 18.7 Працэсуальна-выканайчага кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях, адміністрацыйна арыштаваным атрыманьне харчовых передачаў не дазваляецца.

На падставе наяўнай інфармацыі ўмовы ўтрыманья зъняволеных можна зрабіць выснову, што яны не адпавядаюць мінімальным стандартам, зъяўляюцца небясьпечнымі для здароўя, прыніжаюць чалавечую годнасць.

Нешматлікія зарэгістраваныя праваабарончыя арганізацыі Беларусі пазбаўленыя магчымасці ажыцьцяўляць грамадзкі контроль за выкананьнем нормаў утрыманья зъняволеных і захаваньнем правоў чалавека ў пенітэнцыярнай сістэме. Праваабаронцы не былі ўключаныя ні ў рэспубліканскую, ні ў абласныя назіральныя камісіі па контролі за дзеяйнасцю органаў і установаў, якія выконваюць пакаранье і іншыя меры крымінальнай адказнасці (створаныя пры Міністэрстве юстыцыі і абласных упраўленнях юстыцыі згодна з Пастановай Савету Міністраў ад 15 верасьня 2006 году). У склад рэспубліканскай камісіі ўвайшлі прадстаўнікі восьмі арганізацыяў, у тым ліку: «Беларускай асацыяцыі шматдзетных мацярок», «Хрысьціянскага служэння духоўному адраджэнню асужданных», Арганізацыі салдацкіх мацярок, Беларус-

кага грамадзкага аб'яднаньня ветэранаў, «Саюзу жанчын» і інш. Старшыней а branая Тацяна Краўчанка — член пастаянной камісіі Савету Рэспублікі па дэмографічнай бясыпецы і сацыяльным развіціці, ста-рышыня грамадзкага аб'яднаньня «Беларуская асацыяцыя шматдзетных бацькоў», якая вызначыла мэту дзейнасці як «забесьпячэнне прадугледжаных агульнапрызнанымі прынцыпамі і нормамі міжнароднага права, Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь правоў, свабодаў і за-конных інтарэсаў асуджаных». Прадстаўнікам праваабарончых арганізацый, якія съпецыялізуюцца на кантролі за выкананьнем правоў грамадзянаў, у тым ліку — у пенітэнцыярных установах, месца ў камісіях не знайшлося.

Згодна з паведамленнем [www.minjust.by](http://www.minjust.by), у першым паўгодзідзе члены рэспубліканскай камісіі «ажыццязвілі паездку ў жаночую выпраўленчую калонію № 4 упраўлення Дэпартаменту выкананьня пакараньня ў Міністэрства ўнутраных справаў па Гомельскай вобласці. У межах дадзенай паездкі ажыццяўлялася азнаямленыне з умовамі ўтрыманья зняволеных, а таксама прагляд у Гомельскім драматычным тэатры сьпектаклю, акторамі якога былі жанчыны, якія адбываюць пакараньне. Члены камісіі таксама ажыццязвілі паездку ў выпраўленчую ўстаноўву «Дзіцячая выпраўленчая калонія №2 упраўлення Дэпартаменту выкананьня пакараньня ў Міністэрства ўнутраных справаў па Магілёўскай вобласці. Падчас наведваньня дадзенай выпраўленчай установы вывучаліся пытаныні ўмоваў утрыманьня і медыка-санітарнага забесьпячэння асуджаных, арганізацыя вольнага часу і навучаньня, а таксама духоўнага, культурнага, сацыяльнага, працоўнага, фізічнага выхаваньня і разывіцця асуджаных. Па выніках камісіяй быў накіраваны ў Міністэрства юстыцыі зварот аб неабходнасці ўдзялення кампетэнтымі дзяржаўнымі органамі большай увагі пытанню працоўнага і пабытовага ўладкаваньня вызваленых непаўнагадовых асобаў».

Такім чынам, за год сваёй дзейнасці камісія не зрабіла нават спробы правесці глыбокі і ўсебаковы маніторынг умоваў утрыманьня зняволеных, прааналізаваць ягоныя вынікі і выпрацаўваць канкрэтныя рэкамендацыі да адпаведных дзяржаўных органаў па выпраўленыні выяўленых недахопаў і парушэнняў. Недахопам працы камісіі таксама можна назваць адсутнасць дастатковага інфармаваньня грамадзкасці пра праблемы пенітэнцыярнай сістэмы, адсутнасць грамадзкай дыскусіі, а таксама нежаданьне супрацоўнічаць з іншымі съпецыялізаванымі структурамі грамадзкага сектару.

## 12. ПРАВААБАРОНЧАЯ ДЗЕЙНАСЬЦЬ. ЦІСК НА ПРАВААБАРОНЦАЎ І ПРАВААБАРОНЧЫЯ АРГАНІЗАЦЫІ

У 2007 годзе захоўваліся неспрыяльныя ўмовы для праваабарончай дзейнасці. Ціск на праваабаронцаў і праваабарончыя арганізацыі пераўтварыўся ў элемент дзяржаўнай палітыкі беларускіх уладаў. Працягвалася практика забароны і абмежаваньня дзейнасці праваабарончых арганізацыяў, у адносінах да праваабаронцаў выкарыстоўваліся розныя формы рэпресіяў і ціску.

Падчас разгляду справы аб адмове ў рэгістрацыі Грамадзкага праваабарончага аб'яднання «Вясна» ўвогуле выявілася неразуменне дзяржавай сутнасці праваабарончай дзейнасці. Так, Міністэрства юстыцыі адной з падставаў для нерэгістрацыі аб'яднання назвала тое, што «асноўнай мэтай Грамадзкага праваабарончага аб'яднання «Вясна», згодна з пунктам 2.1 прадстаўленага статуту, зьяўляецца забесьпячэнне правоў і свабод чалавека, якія вынікаюць з Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека і Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь». Недакладна працытаваўшы мэту аб'яднання, якая сформуляваная як «забесьпячэнне выкананьня правоў і свабодаў чалавека», Міністэрства юстыцыі прадэмманстравала неразуменне таго, што забесьпячэнне правоў чалавека — гэта асноўная роля і функцыя дзяржавы, а праваабаронцы могуць толькі прымаць меры, скіраваныя на рэалізацыю выкананьня гэтых правоў з боку дзяржавы. Далей Мініст адзначае: «...зыходзячы з нарматыўнага прадпісання часткі першай артыкулу 20 Закону Рэспублікі Беларусь «Аб грамадзкіх аб'яднаннях», грамадзкія аб'яднанні маюць права абараніць права і законныя інтарэсы, а таксама прадстаўляць у дзяржаўных органах і іншых арганізацыях законныя інтарэсы сваіх членоў. У сувязі з гэтым, азначаная ў статуте мэта дзейнасці дадзенага грамадзкага аб'яднання не адпавядае названому патрабаванню Закона Рэспублікі Беларусь «Аб грамадзкіх аб'яднаннях». Гэта азначае, што ў Беларусі наогул немагчыма дзейнасць праваабарончых арганізацый, мэта якіх — забесьпячэнне выкананьня дзяржавай абавязацельстваў у галіне правоў чалавека, абарона правоў чалавека.

Між тым права ажыццяўляць абарону правоў чалавека ў краіне гарантавана грамадзянам Беларусі ня толькі Канстытуцыяй, але і міжнароднымі актамі ў галіне правоў чалавека, у тым ліку Дэкларацыяй «Аб

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

праве і абавязку асабаў, групаў і органаў грамадзтва заахвочваць і абараняць агульнапрызнаныя права чалавека і асноўныя свабоды» (прынятая Генеральнай Асамблеяй ААН 09.12.1998 г.). Згодна з арт. 1 Дэкларацыі, «кожны чалавек мае права, індывідуальна і сумесна з іншымі, заахвочваць і імкнуцца абараняць і ажыццяўляць права чалавека і асноўныя свабоды на нацыянальным і міжнародным узроўнях».

Калі ў папярэдня гады была распайсюджаная практыка ліквідацыі праваабарончых аб'яднаньняў у судовым парадку, і большашць арганізацыяў страцілі рэгістрацыю, то ў 2007 годзе замацавалася тэндэнцыя адмоваў у легалізацыі праваабарончых ініцыятываў. Гэтая сітуацыя выклікае асаблівую трывогу ў сувязі з увядзеннем у 2006 годзе крымінальнай адказнасці за дзейнасць ад імя незарэгістраванага аб'яднаньня, а таксама арганізацыю дзейнасці ці ўздел у дзейнасці аб'яднаньняў, адносна якіх уступіла рашэньне аб спыненні іх дзейнасці ці закрыцці (артыкул 193-1 Крымінальнага кодэкса).

23 жніўня 2007 г. адмоўлена ў дзяржаўнай рэгістрацыі Грамадзкаму праваабарончаму аб'яднанню «Вясна» (Дадатак 4). На працягу ўсяго часу праверкі документаў у Міністэрстве юстыцыі заснавальнікі ГПА «Вясна» з'вярталіся да прадстаўнікоў рэгіструючага органу з прапановай пазыбенгнучь непаразуменняў і канструктыўна выправіць усе недахопы ў выпадку іх выяўлення. Мініст катаэгарычна адмовіўся ад такога супрацоўніцтва, паведаміўшы, што ўся інфармацыя будзе адлюстраваная выключна ў рашэнні міністэрства. Гэта яскрава засведчыла пазіцыю дзяржаўнага органу, якая заключалася не ў аўтэнтычнай праверцы документаў, а ў вышукванні падставаў для адмовы ў рэгістрацыі.

Адна з падставаў для адмовы ў рэгістрацыі ГПА «Вясна» фактычна прадэманстравала забарону на праваабарончую дзейнасць для пэўных асабаў. Мініст у сваім рашэнні ўказаў: «Больш того, па інфармацыі Міністэрства ўнутраных спраў 20 з 69 заснавальнікаў дадзенага грамадзкага аб'яднання прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці за ўчыненне правапарушэнняў». Падобнае аргументаванье цалкам супярэчыць дзеючаму заканадаўству і Канстытуцыі і зьяўляецца адкрытым паражэннем у правах заснавальнікаў. При гэтым немагчыма казаць пра юрыдычную непісменнасць супрацоўнікаў Міністру, якія рыхтавалі дакументы па ГПА «Вясна», бо ўжо ў пярэчанні на скаргу яны ўдакладняюць, што дадзеная інфармацыя зъмешчаная з мэтай харектарыстыкі стваральнікаў арганізацыі, а не ў якасці падставы для адмовы. Аднак дадзеная «харектарыстыкі» ўспрымаюцца як сігнал, што Мініст, які ўсклаў на сябе функцыі палітычнага кантролю за новастворанымі арганізацыямі, ні ў якім выпадку не дапусьціць легалізацыі дзейнасці пэўнага кола праваабаронцаў.

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Заснавальнікі ГПА «Вясна» спрабавалі адстояць сваё права на аса-цыяцью ў Вярхоўным судзе, які хоць і адхіліў некаторыя відавочна абсурдныя прэтэнзіі Міністру, але ў выніку не пайшоў супраць пазіцыі дзяржаўнага рэгіструючага органу. 26 кастрычніка судзьдзя С. К. Яхнавец адмовіла ім у задавальнені скаргі на рашэнне Міністэрства юстыцыі (Дадатак 5) па двух падставах: 1) «у рэгістрацыі орган не пададзены документ банка аб аплаце менавіта дзяржаўнай пошліны, як таго патрабуе арт. 13 Закону ў рэдакцыі ад 17.05.2007» (праваабаронцамі былі пералічаныя неабходныя грашовыя сродкі на рахунак рэгіструючага органу з пазнакай «рэгістрацыі збор», як да 17 траўня 2007 году называўся адпаведны банкаўскі документ); 2) «назва грамадзкага аб'яднання — Грамадзкае праваабарончае аб'яднанне «Вясна» — супярэчыць ч.6 арт. 12 Закону Рэспублікі Беларусь «Аб грамадзкіх аб'яднаннях» аб недапушчальнасці найменнія новага грамадзкага аб'яднання назвай ліквідаванага па рашэнні суда грамадзкага аб'яднання» (маецца на ўвазе Грамадзкае аб'яднанне «Праваабарончы цэнтр «Вясна», ліквідаванае рашэннем Вярхоўнага суда ў кастрычніку 2003 году — рэд.). Разам з тым згодна з арт. 12. Закона назва грамадзкага аб'яднання павінна утрымліваць указаныне на яго арганізацыйна-прававую форму і характар дзейнасці. Указаныне на арганізацыйна-прававую форму ГПА «Вясна» — «Грамадзкае аб'яднанне», характар дзейнасці — «праваабарончае», а асабістая назва — «Вясна»; ліквідаванае аб'яднанне мела назvu Грамадзкае аб'яднанне — як абазначэнні арганізацыйна-прававой формы і асабістую назvu «Праваабарончы цэнтр «Вясна» — такім чынам, маецца супадзенне ў адным слове і істотнае адрозненне ў цэлым выразе з двух словаў. Падтрымаўшы Міністру гэтай пазіцыі, Вярхоўны суд фактычна забраніў выкарыстаныне ў назыве грамадзкага аб'яднання слова «вясна».

Відавочна палітычная замова на забарону рэгістрацыі праваабарончага аб'яднання выявілася таксама ў тым, што і Міністэрства юстыцыі, і Вярхоўны суд адмовіліся ўлічыць меркаваныне Камітету ААН па правах чалавека, які 24 ліпеня 2007 году прызнаў ліквідацыю Праваабарончага цэнтра «Вясна» (ГПА «Вясна» зъяўляеца яго пераемніцай) незаконнай і парушаючай права на свабоду аб'яднанняў (Дадатак 3). Камітэт ААН адзначыў у сваім рашэнні, што сябры ліквідаванага аб'яднання «маюць права на адпаведныя сродкі прававой абароны, якія ўключаюць перарэгістрацыю «Вясны» і кампенсацыю». Нягледзячы на тое, што заснавальнікі ГПА «Вясна» заявілі, што кампенсацыяй парушаных правоў яны будуть лічыць рэгістрацыю аб'яднання, органы дзяржаўнай улады ня толькі не выправілі свае ранейшыя памылкі, але і цалкам праігнаравалі меркаваныне аўтарытэтнага міжнароднага орга-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

ну. Такім чынам Рэспубліка Беларусь у чарговы раз ухілілася ад выкананья міжнародных абавязацельстваў, узятых на сябе згодна з Факультатыўным пратаколам да Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, а таксама прадэмантравала непрыманье агульнапрынятых стандартоў у галіне свабоды аб'яднаньня.

Нягледзячы на пазіцыю беларускіх уладаў, накіраваную на забарону дзейнасці Праваабарончага цэнтру «Вясна», арганізацыя працягвала захоўваць прызнаныне міжнародных праваабарончых структурой. У 2004 годзе, ужо пасля ліквідацыі ў Вярхоўным судзе, «Вясна» была прынятая ў Міжнародную федэрацию правоў чалавека (FIDH) — упрылывоае аб'яднаньне, сябрамі якога зьяўляюцца 155 праваабарончых арганізацыяў з розных краінаў сьвету. А ў красавіку 2007 году на чарговай сесіі FIDH лідэр беларускага незарэгістраванага аб'яднаньня Але́сь Бяляцкі, першы на постсавецкай прасторы, быў абраны віцэ-прэзідэнтам Федэрациі.

Двойчы на працягу году Міністэрства юстыцыі адмаўляла ў рэгістрацыі Рэспубліканскаму праваабарончаму аб'яднанню «Рух «За свабоду» (падчас другой спробы зарэгістравацца аб'яднаньне мела назыву «Праваабаронча-асветніцкае грамадзкае аб'яднаньне «Рух «За свабоду»). Першы раз, 21 ліпеня, Міністэрство адмовіўся рэгістраваць аб'яднаньне на падставе таго, што нібыта не была аплочаная дзяржавная пошліна: у выніку памылкі, дапушчанай заснавальнікамі, неабходная сума была пералічана не ў рэспубліканскі, а ў мясцовы бюджет па месцы знаходжанья юрыдычнага адресу. І хаты да моманту разгляду скаргі на рашэньне Міністэрства ў Вярхоўным судзе памылка была выпраўленая і гроши пералічаны на неабходны рахунак, суд 20 верасня прызнаў адмову ў рэгістрацыі аб'яднаньня абрэгрунтаванай. Паўторна заснавальнікі «Руху «За свабоду» падалі ў Міністэрства юстыцыі дакументы на рэгістрацыю 12 верасня, аднак і яны былі адхілены ў сувязі з беспрэцэдэнтнымі прэтэнзіямі да правядзення ўстаноўчага сходу. Так, па меркаваныні Міністэрства, заснавальнікі аб'яднаньня павінны былі праводзіць устаноўчы сход згодна з палажэннямі Закону «Аб масавых мерапрыемствах» і, адпаведна, запытваць дазвол на гэта мясцовых выканаўчых органаў улады. 19 сінегня Вярхоўны суд пакінуў скаргу заснавальнікаў «Руху «За Свабоду» без задавальнення, падтрымаўшы пазіцыю Міністэрства юстыцыі.

Адзінным станоўчым фактам у стасунках праваабаронцаў з Міністэрствам юстыцыі стала адозва з Вярхоўнага суда ў красавіку зыску аб прыпыненні дзейнасці Рэспубліканскага грамадзкага аб'яднаньня «Беларускі Хельсінскі камітэт». Нагадаем, гэты зыск быў пададзены Міністрам у траўні 2006 году ў сувязі з «грубымі парушэннямі падат-

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

ковага заканадаўства», якія выразіліся нібыта ў навыплаце «Беларускім Хельсінскім камітэтам» падаткаў у памеры амаль 70 тысячай даляраў з дапамогі па праграме Еўразьвязу TACIS (згодна з міждзяржаўнымі да-мовамі, сродкі па дадзенай праграме падаткамі не абкладаюцца).

Адным з найбольш жорсткіх спосабаў перасьледу праваабаронцаў заставалася прыцягненне да адказнасці па абвінавачаныні ва ўчы-неній крымінальных злачынстваў.

10 студзеня з глыбоцкай турмы выйшаў на волю 62-гадовы сябра «Беларускага Хельсінскага камітэту» з г. Астраўца Іван Крук. Праваабаронца адбыў 6 месяцаў арышту па абвінавачаныні ў аказаныні супра-ціву супрацоўнікам міліцыі (арт. 364 Крымінальнага кодэкса). Складам злачынства было прызнана тое, што падчас вобыску ў кватэры І. Крука ў перыяд презідэнцкай выбарчай кампаніі ён перашкаджай канфіска-цыі ўласнага камп'ютару і разъబіў яго.

8 чэрвеня праваабаронца Валерый Шчукін быў прызнаны вінава-тым у абрэзе сяброў акруговай камісіі і супрацоўніка апарату абласной камісіі па выбарах дэпутатаў мясцовых Саветаў 25-га склікання. Пасъ-ля выбараў, якія прайшлі ў Беларусі 14 студзеня, праваабаронца рас-паўсюджваў улёткі, у якіх паведамлялася, што члены выбаркамаў удзельнічалі ў фальсіфікацыях вынікаў выбараў — гэтыя дзеяньні і былі пакладзеныя ў аснову абвінавачання згодна з арт. 189 Крымінальна-га кодэкса. Судзьдзя суда Першамайскага раёну Віцебску Наталя Гур'-ян пакарала Валерыя Шчукіна штрафам у памеры 40 базавых велічы-няў (каля 600 даляраў), абавязаўшы таксама выплатіць 250 тысячай рублёў (каля 125 даляраў) кампенсацыі маральнай шкоды члену апа-рату Віцебскай абласной выбарчай камісіі Тацяне Буевіч і аплациць су-довыя выдаткі. Праваабаронца абскарджаў вынесены прысуд, аднак безвынікова: 24 ліпеня судовая калегія Віцебскага абласнога суда па-кінула рашэнне ў сіле.

Падчас кампаніі па выбарах дэпутатаў мясцовых Саветаў у адносінах да праваабаронцаў, якія ажыццяўлялі назіранье на выбарчых участ-ках, актыўна выкарыстоўваліся адміністрацыйныя затрыманні і арыш-ты. 12 студзеня, падчас датэрміновага галасавання, на адным з гара-дзенскіх участкаў быў затрыманы Мікола Лемяноўскі. Супрацоўнікі міліцыі вылучылі супраць яго традыцыйна для грамадзка-палітычных актыўістаў Беларусі абвінавачаныне ў «дробным хуліганстве» і трymalі 3 сутак пад вартай. На наступны дзень пасля выбараў, 15 студзеня, суд Каstryчніцкага раёну Гародні вынес рашэнне арыштаваць права-абаронцу на адбытая ім 3 сутак: выбары прайшлі, і задача па нейтралі-зацыі назіральнікаў была выкананая.

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

Сябра «Беларускага Хельсінскага камітэту» Павел Левінаў, які займаўся арганізацыяй назіраньня ў Віцебску, быў затрыманы 13 студзеня каля пад'езду ўлеснага дому нібыта за распаўсюд улётак. З сутак да суда П. Левінаў знаходзіўся пад вартай у ізалятары часовага ўтрыманья, а на наступны дзень паслья выбараў суд Першамайскага раёну прызнаў яго вінаватым у «дробным хуліганстве» і вынес штраф у памеры двух базавых велічыні (прыкладна 30 даляраў). Нягледзячы на абсурднасць абвінавачаньня, спробы абскардзіць судовае разшэнье ў Віцебскім абласным і Вярхоўным судзе скончыліся для праваабаронцы безвынікова: вышэйстаячыя суды ня ўгледзелі падставаў для адмены пастановы суда.

Розныя формы ціску і перасьледу, сярод якіх — пагрозы і правакациі, арышты і штрафы, незаконныя вобыскі і выклікі ў КДБ — на працягу ўсяго году выкарыстоўваліся ў адносінах да праваабаронцаў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Асабліва хвалі рэпрэсіяў узмацняліся напярэдадні значных грамадзк-палітычных акцыяў.

Так, напярэдадні Дня Волі, які традыцыйна адзначаецца 25 сакавіка, былі прэвентыўна затрыманы і абвінавачаны ў «дробным хуліганстве»: Ігар Леднік (Барысаў), асуджаны на 5 сутак адміністрацыйнага арышту; Уладзімір Вялічкін (Берасьце) — 2 дні знаходзіўся пад вартай, аштрафаваны на 10 базавых велічыні; Валеры Пуціцкі (Рэчыца) — асуджаны на 2 сутак адміністрацыйнага арышту (а 21 сакавіка ён быў зьбіты невядомымі ў цывільным каля пад'езду ўлеснага дому) і інш.

Напярэдадні «Еўрапейскага маршу», які адбыўся 14 кастрычніка ў Менску, было учыненае сапраўднае паляваньне на грамадзк-палітычных актывістах і праваабаронцаў па ўсёй краіне: Раман Кісьляк (Берасьце) — амаль 2 сутак знаходзіўся пад вартай у ізалятары часовага ўтрыманья, аштрафаваны на 2 базавыя велічыні па абвінавачаньні ў «дробным хуліганстве»; Мікола Лемяноўскі (Гародня) — арыштаваны на 5 сутак па абвінавачаньні ў «дробным хуліганстве»; Віктар Сазонаў (Гародня) — арыштаваны на 5 сутак па абвінавачаньні ў «дробным хуліганстве»; Васіль Палякоў (Гомель) — арыштаваны на 7 сутак па абвінавачаньні ў «дробным хуліганстве» і г. д.

Пра разгорнутую ўладамі кампанію застрашэнья ў гэтыя дні яскрава съведчыць сітуацыя, у якой апынуўся праваабаронца са Смаргоні Але́с Дзяргачоў. 10 кастрычніка супрацоўнікі мясцовага РАУС прадпрынялі спробу затрымаць актывіста пад выглядам учыненага ім хуліганства, у адказ на што той зачыніўся ў сваім прыватным доме. Смаргонскія праваахоўнікі на працягу цэлых сутак трymалі дом у сапраўднай аблозе. За гэты час А. Дзяргачоў некалькі разоў тэлефана-

## ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

ваў пракурору раёну з заявай, што супраць яго рыхтуеца правакацыя і папярэдзіў, што не адчыніць дзівярэй, пакуль ня будзе праведзеная пракурорская праверка. Гэта дало станоўчыя вынікі, і 11 кастрычніка аблога была знятая, аднак жонцы актывіста была ўручана позва аб ягонай яўцы на наступны дзень у РАУС. Дзяргачоў выклік праігнараваў, і пра абвінавачанье ў хуліганстве міліцыянты яму больш не на гадвалі. Праваабаронца палічый дзеяньні супрацоўнікаў міліцыі незаконнымі і звязнруюся па ўсёй вертыкали прокуратуры і міліцыі аб пры цыянені да адказнасці вінаватых у фактывным хатнім арышце і знаходжаніі на ягоным зямельным участку без дазволу. У выніку на стойлівага абскарджањня А. Дзяргачоў атрымаў афіцыйныя права чэнні «за прычыненія нязручнасці» ад намесыніка начальніка ўпраўлення УС Гарадзенскага аблвыканкаму сп. Рыбака. Міліцэйскае начальства нарэшце прызнала «факт недахопаў пры правядзеніні съпеціяльных мерапрыемстваў па папярэджаніі і выяўленні правапарушэнняў, якія былі арганізаваныя паблізу Вашага месца пражыванья» ў выглядзе знаходжання супрацоўнікаў міліцыі на тэрыторыі домаўладаньня бяз згоды ўласніка (аднак не прызнаны факт правядзенія съпецаперацыі менавіта ў дачыненіі да праваабаронцы). Адначасова прапанова Алеся Дзяргачова аб унясеніі ў органы МУС і КДБ палажэнняў аб недапушчальнасці «адвольных затрыманняў, якія ўвасабляюцца з дапамогай суда ў законную сілу», была пакінутая без рэагаванья, паколькі ўказаныя арганізацыі, па меркаваньні сп. Рыбака, працујць строга ў рамках дзеючага заканадаўства.

Трэба адзначыць, што гэта рэдкі выпадак, калі дзяржаўныя органы ўлады хаця і не цалкам, але прызналі парушэнне закону ў дачыненіі да грамадзкага актывіста. У пераважнай большасці выпадкаў скаргі на незаконныя дзеяньні супрацоўнікаў міліцыі, беспадстаўныя затрыманні і рашэнні судоў звычайна не задавальняюцца: кругавая парука органаў дзяржаўной улады застаецца мацнейшай за законы і права грамадзянаў.

Часта ў справе перасъеду праваабаронцаў да праваахоўных органаў падключчаўся і камітэт дзяржбясьпекі. 5 кастрычніка ў Гомелі супрацоўнікі КДБ правялі вобыск у прыватным доме, дзе арандуе офіс старшыня Гомельскага абласнога аддзялення РГА «Прававыя ініцыятывы» Леанід Судаленка. Падчас вобыску былі канфіскаваныя сістэмныя блокі кампутараў і капіравальная тэхніка. Напярэдадні «Еўрапейскага маршу» праваабаронца з Бабруйску Ігар Ходзька атрымаў позву зявіцца 14 кастрычніка ў гарадзкі аддзел КДБ дзеля «правядзенія аптыманія» ў якасці съведкі. Аднак паколькі такой формы стасунку КДБ з грамадзянамі, як «аптыманіе» не прадугледжана

заканадаўствам, праваабаронца праігнараваў выклік у органы дзяржбяспекі.

Ціску на працягу году падвяргаліся і адвакаты, якія ўдзельнічалі ў якасьці абаронцаў грамадзкіх і палітычных лідэраў і актывістаў. Наибольш яркі прыклад — звольненне з адвакатуры Ігара Рынкевіча, які абараняў экспандыдата ў прэзідэнты, старшыню Беларускай сацыялдэмакратычнай партыі (Грамада) Аляксандра Казуліна. У пачатку сакавіка Галоўнае ўпраўленне папярэдняга рассяльедавання (ГУПР) МУС зьвярнулася да старшыні Рэспубліканскай калегіі адвакатаў з просьбай даць ацэнку дзейнасці І. Рынкевіча. ГУПР паведаміла, што праводзіць рассяльедаванне справаў пяцігадовай даўніны, у якіх адвакат выступаў у якасьці абаронцы і нібыта дапусціў парушэнні правілаў прафесійнай этикі. Нібыта знайшоўся чалавек, які даваў адвакату чатыры гады таму 50 даляраў. Ігар Рынкевіч успрыняў дзеяньні дзяржаўных органаў як падрыхтоўку чарговай дысцыплінарнай вытворчасці з мэтай пазбаўлення яго адвакацкай ліцэнзіі. Не чакаючы гэтага, ён вырашыў сам падаць заяву аб звольненні па ўласным жаданні ў Мінскую абласную калегію адвакатаў. «Я не буду чакаць, пакуль мяне звольняць рукамі маіх жа калегаў», — растлумачыў адвакат сваю пазіцыю. У красавіку Мінская абласная калегія адвакатаў задаволіла заяву Ігара Рынкевіча.

Калі ў адносінах да беларускіх праваабаронцаў выкарыстоўваліся рэпрэсіі і ціск, то адносна прадстаўнікоў міжнароднай праваабарончай супольнасці была абрачная тактыка ігнаравання. З 29 кастрычніка па 1 лістапада ў Беларусі з візітам знаходзілася прэзідэнт Міжнароднай федэрациі правоў чалавека (FIDH) Сухайр Белхасен. Прэзідэнт FIDH планавала прыехаць на некалькі дзён раней, каб патрапіць на працэс у Вярхоўным судзе, дзе разглядалася справа аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі Грамадзкага праваабарончага аб'яднання «Вясна», сябра Федэрациі, але на гэты час беларускія ўлады адмовіліся ёй выдаць візу. Напярэдадні візіту парыжская штаб-кватэра накіравала ад імя спадарыні Белхасен афіцыйныя лісты ў беларускія міністэрствы замежных справаў, юстыцыі, унутраных справаў і інфармацыі з просьбай аб арганізацыі сустрэчаў. Ніякіх адказаў ад дзяржаўных органаў — ні станоўчых, ні адмоўных — прэзідэнт FIDH так і не атрымала. Не было рэагавання і на просьбу да міністра ўнутраных справаў У. Навумава адносна магчымасці наведвання прэзідэнтам Міжнароднай Федэрациі правоў чалавека палітвязня Зымітра Дашкевіча ў шклоўскай калоніі. Пры гэтым амбасада Францыі ў Беларусі паведаміла, што зрабіла ўсё магчымае дзеля арганізацыі сустрэчы Сухайр Белхасен з прадстаўні-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

камі МЗС. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў пацьвердзіў, што міністэрства атрымала просьбу прэзідэнта FIDH аб сустрэчы, ведае пра візіт у Беларусі: «Мы ведаем пра гэты візіт. Просьба аб сустрэчы ў МЗС сапраўды накіроўвалася ў наш адрас. Цяпер гэтая просьба вывучаецца. Ці адбудзецца гэтая сустрэча, будзе залежаць ад працоўнага графіку пэўных супрацоўнікаў і кіраўнікоў міністэрства». Аднак у чыноўнікаў ніводнага з міністэрстваў так і «не знайшлося часу» і жадання для абмеркаванья пытанняў правоў чалавека з кіраўніком вядучай міжнароднай праваабарончай структуры.

Беларускі ўрад працягнуў практику ігнараванья сваіх абавязкаў у справе выкананья рэкамендацыяў Камітэту ААН па правах чалавека па індывидуальных зваротах грамадзянаў Беларусі аб парушэнні грамадзянскіх і палітычных правоў. Без рэагаванья засталіся рашэнні Камітэту адносна ліквідацыі Праваабарончага цэнтра «Вясна», адмовы ў рэгістрацыі праваабарончай арганізацыі «Хельсінкі ХXI», рашэнні па індывидуальных зваротах праваабаронцаў Леаніда С্বеціка з Віцебску, Уладзіміра Вялічкіна з Берасьця і іншых. Увогуле ніводнае з 16 рашэннія Камітэту аб прызнанні парушэнняў правоў грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, прынятых з моманту ратыфікацыі дзяржавай першага Факультатыўнага пратаколу да Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, не было выкананае.

Пазіцыя беларускіх уладаў па ўхіленыні ад выкананья ўзятых на сябе міжнародных абавязацельстваў адзначаная ў Рэзалюцыі адносна сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, ухваленай спачатку Трэцім камітэтам, а затым Генеральнай Асамблеяй ААН. У Рэзалюцыі выказваецца глыбокая занепакоенасць «з нагоды таго, што ўрад Беларусі ня ў поўнай ступені супрацоўнічае з усімі механізмамі Савету па правах чалавека, у прыватнасці са съпецыяльнымі дакладчыкамі па пытаныні аб становішчы правоў чалавека ў Беларусі». Вядома, Рэзалюцыя Генасамблеі ня мае сілы закону і не падлягае абавязковому выкананию, але зьяўляеца сур'ёзным сігналам ад міжнароднай супольнасці. Беларускія ўлады ў чарговы раз адмовіліся ўспрыніць гэты сігнал і заявілі, што документ «ня мае ні прававых, ні палітычных падставаў».

Выказваючы яўнае непрызнаныне аўтарытэту дзеючых механізмаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Беларусь разам з тым вылучала сваю кандыдатuru ў Раду ААН па правах чалавека, хаця мэта Рады і яе новых сяброў — гэта выкананыне стандартаў правоў чалавека і поўнае супрацоўніцтва з самім міжнародным органам. Абсурднасць гэтага вылучэння адзначылі ня толькі беларускія праваабаронцы, але і каля 40 праваабарончых арганізацыяў съвету, Камісія па пытаннях правоў

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

чалавека нямецкага бундэстагу, Камісія па юрыдычных пытаньнях і правах чалавека Парламенцкай асамблей Рады Еўропы, былы презідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел і многія іншыя. 17 траўня па выніках галасаваньня Генеральнай Асамблей ў склад Рады ААН па правах чалавека Беларусь не патрапіла. Урад зрабіў з гэтага прадказальныя высновы: «ААН усё часьцей выкарыстоўваеца дзяржавамі дзеля зьвядзення палітычных рахункаў і аказаньня ціску на іншыя краіны», — так пракаментаваў прэс-сакратар МЗС Андрэй Папоў вынікі галасаваньня Генасамблей.

Разам з tym праваабарончая супольнасьць з расчараўваньнем суст-рэла рашэньне Рады ААН, прынятае ў чэрвені 2007 году, аб скасаваньні пасады съпецдакладчыка па пытаньнях правоў чалавека ў Беларусі. Съпецдакладчык быў прызначаны згодна з Рэзолюцыяй Камісіі ААН у 2004 годзе, і ягоныя даклады пра стан правоў чалавека ў Беларусі на працягу гэтага часу зьяўляліся важнай крыніцай данясеніяў аб'ектуўнай інфармацыі да міжнароднай грамадзкасці. Адзначым, што Беларусь за гэтыя гады ніводнага разу не дала дазволу съпецдакладчыку наведаць краіну, цалкам адмаўляючыся ад супрацоўніцтва. Па меркаваньні беларускіх праваабаронцаў, скасаванье дадзенай пасады стала своеасаблівым крокам насустроч беларускім уладам, ад якіх у сваю чаргу чакаюцца станоўчыя зрухі ў галіне выкананьня сваіх абавязкаў перад уласнымі грамадзянамі і міжнароднай супольнасьцю.

**ДАДАТАК 1**

**Рэзалюцыя Генеральнай Асамблеі ААН па сітуацыі  
ў галіне правоў чалавека ў Беларусі,  
19 сьнежня 2007 году**

**Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў**

**ГЕНЕРАЛЬНАЯ АСАМБЛЕЯ**

Шэсцьцідзесят другая сесія  
Трэці камітэт  
Пункт 70 (с) павесткі дня  
Заахвочваныне і абарона правоў чалавека: становішча ў галіне правоў чалавека і даклады съпецяяльных дакладчыкаў і прадстаўнікоў

Аўстралія, Аўстрыя, Бельгія, Балгарыя, Венгрыя, Германія, Грэцыя, Данія, Ізраіль, Ірландыя, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Літва, Люксембург, Малтва, Нідэрланды, Польшча, Партугалія, Румынія, Славакія, Славенія, Злучанае Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночной Ірландыі, Злучаныя Штаты Амерыкі, Фінляндыя, Францыя, Чэшская Рэспубліка, Швейцарыя, Швецыя, Эстонія, Японія

**СТАНОВІШЧА Ў ГАЛІНЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ**

Генеральная Асамблея,

кіруючыся мэтамі і прынцыпамі Статуту Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, палажэннямі Усеагульной дэкларацыі правоў чалавека, Міжнародных пактаў аб правах чалавека і іншых прымяняльных дакументаў у галіне правоў чалавека,

зноўку пацьвярджаючы, што ўсе дзяржавы абавязаныя заахвочваць і абараніць права чалавека і асноўныя свабоды і выконваць свае міжнародныя абавязацельствы,

улічваючы, што Беларусь зьяўляецца ўдзельнікам Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах і першага Факультатыўнага пратаколу да яго, Міжнароднага пакту аб эканамічных, сацыяльных і культурных правах, Міжнароднай канвенцыі аб ліквідацыі ўсіх фор-

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

маў расавай дыскрымінацыі, Канвенцыі супраць катаўваньняў і іншых жорсткіх, бесчалавечных ці прыніжаючых годнасцьць відаў абыходжаньня і пакараньня, Канвенцыі аб ліквідацыі ўсіх формаў дыскрымінацыі ў адносінах да жанчын і Факультатыўнага пратаколу да яе і Канвенцыі аб правах дзіцяці і факультатыўных пратаколаў да яе,

спасылаючыся на рэзалюцыі Камісіі па правах чалавека 2003/14 ад 17 красавіка 2003 году, 2004/14 ад 15 красавіка 2004 году і 2005/13 ад 14 красавіка 2005 году, рашэнніне 1/102 Савету па правах чалавека ад 30 чэрвеня 2006 году і сваю рэзалюцыю 61/175 ад 19 сінёўня 2006 году,

зъяўляючыся заклапочанай тым, што прэзідэнцкія выбары, якія адбыліся 19 сакавіка 2006 году, былі праведзеныя з сур'ёзнымі парушэннямі, абумоўленымі адвольным прымяненнем улады дзяржавай, і ў значнай ступені не адпавядалі абавязательствам Беларусі ў межах Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе адносна правядзення свабодных і справядлівых выбараў, што ўрад не прадпрыняў мераў дзеля забесьпячэння таго, каб выбары ў мясцовыя органы ўлады 14 студзеня 2007 адпавядалі міжнародным стандартам, і што сітуацыя ў галіне правоў чалавека ў Беларусі ў 2007 годзе працягвала сур'ёзна пагарашца, што дакументальна пацверджана ў дакладах Бюро па демакратычных інстытутах і правах чалавека Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе і ў дакладзе Сыпецыяльнага дакладчыка па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі ад 12 чэрвеня 2007 году, які ўстанавіў, што ў Беларусі працягваюць адбывацца сістэматычная парушэнні правоў чалавека,

зъяўляючыся расчараўванай тым, што беларускія ўлады зноку не стварылі ўмоваў для свабоднага выказваньня беларускім народам сваёй волі падчас выбараў у мясцовыя органы ўлады 14 студзеня 2007 году ў выніку адмовы ў ажыццяўленыні асноўных правоў на свабоду сходаў і асацыяцыяў, а таксама адсутнасцю прагрэсу ў ліквідацыі ўрадам Беларусі ўказаных недахопаў,

### **1. ВЫКАЗВАЕ ГЛЫБОКУЮ ЗАКЛАПОЧАНАСЦЬ:**

- а) з нагоды працягу выкарыстаньня сістэмы крымінальнага правасудзьдзя для таго, каб прымусіць замаўчаць палітычную апазіцыю і праваабаронцаў, у тым ліку ў форме адвольнага затрымання, невыкананьня належных працэсualных нормаў і закрытых палітычных судовых працэсаў над вядучымі прадстаўнікамі апазіцыі і праваабаронцамі;

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

- b) з нагоды таго, што ўрад Беларусі ня ў поўнай ступені супрацоўнічае з усімі механізмамі Савету па правах чалавека, у прыватнасці са сьпецыяльнымі дакладчыкамі па пытаныні аб становішчы правоў чалавека ў Беларусі, адзначаючы сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з правягам сістэматычных парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі і дадзелайшай эрозіяй дэмакратычнага працэсу, якую выказалі сем незалежных экспертаў па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ў заяве ад 29 сакавіка 2006 году;
- c) з нагоды таго, што нягледзячы на падрабязныя рэкамендацыі Арганізацыі па бясьпецы і супрацоўніцтву ў Еўропе і на дыялог, які адбыўся паміж урадам і Арганізацыяй па бясьпецы і супрацоўніцтву ў Еўропе пасля папярэдніх выбараў, і нягледзячы на заклік Генеральнай Асамблей прыняць рэкамендацыі Арганізацыі па бясьпецы і супрацоўніцтву ў Еўропе пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, у правядзеніі якіх былі адзначаныя сур'ёзныя парушэнні, Беларусь зноўку ня выканала сваіх міжнародных абавязацельстваў адносна правядзенія свободных і справядлівых выбараў у муніцыпальныя органы ў студзені 2007 году, у tym ліку выкарыстоўвала запалохванье і адвольнае прымяне няправядлівых нормаў рэгістрацыі дзеля выключэння кандыдатаў ад апазіцыі, сур'ёзна абмяжоўвала доступ зарэгістраваных кандыдатаў да выбаршчыкаў і сродкаў масавай інфармацыі, ужываючы пастаянны прыгнёт, затрыманні і арышты палітычных актыўістаў і актыўістаў грамадзянскай супольнасці, адлюстроўваючы ў негатыўным съвяtle ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі кандыдатаў ад апазіцыі і актыўістаў, у tym ліку праваабаронцаў, а таксама не дапускаючы незалежных мясцовых назіральнікаў на выбарчыя ўчасткі;
- d) з нагоды працягу адвольнага прымяне няправядлівых нормаў рэгістрацыі дзеля пазбаўлення няўрадавых арганізацый магчымасці функцыянуваць, у tym ліку выкарыстання адвольнай адмовы ў арэндзе і высяленні арганізацый, з tym, каб перашкодзіць ім набыць дзеючыя адресы;
- e) з нагоды працягу ўціску і затрымання беларускіх журналістаў і часавага спынення і забароны дзейнасці незалежных срокаў масавай інфармацыі, якія асьвятляюць дэманстрацыі апазіцыі на месцах, і з нагоды таго, што вышэйшыя службовыя асобы ўраду Беларусі, як сцьвярджаеца, былі датычныя да гвалтоўнага зынкнення і/ці адвольнага пакарання съмерцю трох палітычных апанентаў цяперашніх уладаў у 1999 годзе і аднаго журналіста ў 2000 годзе, а таксама з нагоды працягу ўтрайвання фактаў падчас праводзімых расясьледавань-

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

няў, што дакументальна пацьверджана ў дакладзе, зацьверджаным Парламенцкай асамблеяй Савету Еўропы ў рэзалюцыі ад 28 красавіка 2004 году, і з нагоды таго, што Беларусь ігнаруе заклікі гэтага органу растлумачыць іх зынікненне;

- f) з нагоды нежаданья ўладаў Беларусі прыслухацца да заклікаў уз-навіць ліцэнзію на адукацыйную дзейнасць Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Менску, а таксама з нагоды ўсё большага ўціску студэнтаў гэтага ўніверсітэту, пакуль ён дзейнічае за мяжой;
- g) з нагоды няспынных ўсё новых паведамленняў аб уціску і закрыцці няўрадавых арганізацыяў, арганізацыяў нацыянальных меншасціяў, незалежных сродкаў масавай інфармацыі, рэлігійных групаў, апазицыйных палітычных партыяў, незалежных прафсаюзаў і незалежных моладзевых і студэнцкіх арганізацыяў, а таксама з нагоды ўціску і перасъеду прыватных асобаў, у тым ліку студэнтаў і іх родных, якія ўдзельнічаюць у дзейнасці, накіраванай на заахвочванье і абарону правоў чалавека, законнасці і дэмакратіі, асабліва студэнтаў, якія вяртаюцца ў Беларусь;

### **2. настойліва заклікае ўрад Беларусі:**

- а) неадкладна і безумоўна вызваліць усіх асобаў, затрыманых па палітычна матываваных прычынах, і іншых асобаў, затрыманых за ажыццяўленньне ці прапаганду правоў чалавека;
- б) спыніць палітычна матываваны судовы перасъед, уціск і запалохваныні палітычных апанентаў, актывістаў і праваабаронцаў, якія выступаюць за дэмакратыю; незалежных сродкаў масавай інфармацыі, актывістаў з ліку нацыянальных меншасціяў, рэлігійных арганізацыяў, навучальных установаў і суб'ектаў грамадзянскай супольнасці, а таксама спыніць уціск студэнтаў і стварыць магчымасці для таго, каб яны маглі працягваць навучанье ў Беларусі;
- с) прывесці выбарчы працэс і заканадаўчую базу ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі, асабліва стандартамі Арганізацыі па бяспечы і супрацоўніцтву ў Еўропе, прадэманстраваць такую прыхільнасць у кантэксьце парламенцкіх выбараў, якія павінныя адбыцца ў 2008 годзе, і ліквідаваць недахопы выбарчага працэсу, пра якія казалася ў дакладзе Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека ад 7 чэрвеня 2006 году, уключаючы законы аб выбарах і працэдуру іх

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

правядзенъня, якія абмяжоўваюць магчымасьці кандыдатаў ад апазіцыі de facto у плане правядзенъня выбарчай кампаніі, адвольнае прымененъне законаў аб выбарах, уключаючы законы аб рэгістрацыі кандыдатаў, стварэнъне перашкодаў для рэалізацыі права на доступ да сродкаў масавай інфармацыі, тэндэнцыйнае асьвятленьне пытаньняў дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі і фальсіфікацыю вынікаў падліку галасоў;

- d) паважаць права на свабоду слова, сходаў і асацыяцыяў;
- e) адхіліць ад пасады афіцыйных асобаў, якія, як съцвярджаецца, дастычныя да любых справаў аб гвалтоўных зынкненънях, адвольных пакараньняў і катаваньняў і іншых жорсткіх, бесчалавечных ці прыніжаючых годнасцьці відаў абыходжаньня і пакараньня, на перыяд съледзтва па такіх справах і забяспечыць прыняцьце ўсіх неабходных мераў дзеля ўсебаковага і бесстароннага расцеследавання такіх справаў, прыцягнуць асобаў, якім інкрымінуюцца гэтыя злачынствы, да адказнасці ў незалежным судзе і, у выпадку прызнаньня іх вінаватымі, забяспечыць, каб яны былі пакараныя згодна з міжнароднымі абавязацельствамі Беларусі ў галіне правоў чалавека;
- f) забяспечыць выкананьне права на свабоду рэлігіі ці перакананьняў, уключаючы магчымасьць падтрыманьня сувязі з асобнымі асобамі і аўяднаньнямі ў пытаньнях рэлігіі ці перакананьняў на нацыянальным і міжнародным узроўнях;
- g) правесці расцеследаванье і пакараць асобаў, вінаватых у кепскім абыходжаньні з праваабаронцамі і прадстаўнікамі палітычнай апазіцыі, іх адвольных арыштах і пазбаўленін іх волі;
- h) выкананаць рэкамендацыі Камісіі Міжнароднай арганізацыі працы адносна выкананьня асноўных правоў працоўных на свабоду асацыяцыяў;
- i) прыняць усе іншыя меры, да якіх заклікала Камісія па правах чалавека ў сваёй рэзалюцыі 2005/13, а таксама Генеральная Асамблея ў сваёй рэзалюцыі 61/175;

**3. настойвае на тым, каб урад Беларусі ў поўнай меры супрацоўнічаў з Саветам па правах чалавека і ягонымі механізмамі, а таксама з усімі механізмамі Арганізацыі па бяспечы і супрацоўніцтву ў Еўропе.**

## **ПАРУШЭНЫНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

### **ДАДАТАК 2**

Рэзалюцыя Трэцяга камітэту ААН аб мараторыі на прымяненьне съмяротнага пакараньня, 15 лістапада 2007 году

### **Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў**

#### **ГЕНЕРАЛЬНАЯ АСАМБЛЕЯ**

Шэсцьдзесят другая сесія

Трэці камітэт

Пункт 70 (b) павесткі дня

Заахвочваньне і абарона правоў чалавека: пытацьі правоў чалавека, уключаючы альтэрнатыўныя падыходы ў справе садзеяньня эфектуўнаму выкананью правоў чалавека і асноўных свабодаў

Аўстралія, Аўстрыя, Албанія, Ангола, Андора, Аргентына, Арменія, Бельгія, Бенін, Балгарыя, Балівія, Боснія і Герцагавіна, Бразілія, былая югаслаўская Рэспубліка Македонія, Вануату, Венгрыя, Венесуэла (Баліварыанская Рэспубліка), Габон, Гвінея-Бісау, Германія, Гандурас, Грэцыя, Грузія, Данія, Ізраіль, Ірландыя, Ісландыя, Іспанія, Італія, Кабо-Вердзе, Кіпр, Калумбія, Коста-Рыка, Латвія, Літва, Ліхтэнштайн, Люксембург, Мальта, Маршалавы Выспы, Мексіка, Мікранэзія (Федэратыўныя Штаты), Малдова, Манака, Нідэрланды, Нікарагуа, Новая Зеландыя, Нарвегія, Панама, Парагвай, Польша, Партугалія, Румынія, Самоа, Сан-Марына, Сербія, Славакія, Славенія, Злучанае Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі, Цімор-Лешці, Тувалу, Турцыя, Украіна, Уругвай, Філіпіны, Фінляндыя, Францыя, Харватыя, Чарнагорыя, Чэшская Рэспубліка, Чылі, Швейцарыя, Швецыя, Эквадор, Эстонія

#### **Мараторый на прымяненьне съмяротнага пакараньня**

**Генеральная Асамблея,**

кіруючыся мэтамі і прынцыпамі, замацаванымі ў Статуте Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў,

спасылаючыся на Усеагульную дэкларацыю правоў чалавека, Міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах і Канвенцыю аб правах дзіцяці,

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

спасылаючыся таксама на рэзалюцыі па пытаньні аб съяротным пакараньні, якія былі прынятыя за апошняе дзесяцігодзьдзе Камісія па правах чалавека на кожнай наступнай сесіі (апошній з іх зьяўляецца рэзалюцыя 2005/59), у якіх утрымліваецца заклік да дзяржаваў, у якіх яшчэ захоўваецца съяротнае пакараньне, цалкам адмініць яе і ў якасці часовай меры ўстанавіць мараторый на прывядзенне съяротных прысудаў у выкананьне,

нагадваючы аб важных выніках, якіх дабілася былая Камісія па правах чалавека ў пытаньні аб съяротным пакараньні, і прадугледжаючы, што Савет па правах чалавека мог бы працягнуць працу па гэтым пытаньні,

беручы пад увагу, што прымяненьне съяротнага пакараньня падрывае чалавечую годнасць, і зьяўляючыся перакананай у тым, што мараторый на прымяненьне съяротнага пакараньня садзейнічае больш поўнаму выкананью і прагрэсіўнаму разъвіцьцю правоў чалавека, што няма ніякіх пераканаўчых доказаў таго, што съяротнае пакараньне зьяўляецца фактарам стрымліваньня, і што любыя памылкі ці недахопы сістэмы правасуддзяў ў справе прымяненьня съяротнага пакараньня маюць незваротны і непапраўны характар,

вітаючы рашэньні аб увядзеніи мараторыю на прывядзенне съяротных прысудаў у выкананьне, якія прымаюцца ўсё большай колькасцю дзяржаваў, і якія ў шматлікіх выпадках прыводзяць да адмены съяротнага пакараньня,

1. выказвае глыбокую занепакоенасць з нагоды працягу прымяненьня съяротнага пакараньня;

2. заклікае ўсе дзяржавы, у якіх усё яшчэ захоўваецца съяротнае пакараньне:

- a) выконваць міжнародныя нормы, якія забясьпечваюць гарантыві абароны правоў асобаў, якім пагражае съяротнае пакараньне, у прыватнасці мінімальныя стандарты, устаноўленыя ў дадатку да рэзалюцыі 1984/50 Эканамічнага і Сацыяльнага Савету ад 25 траўня 1984 году;
- b) прадстаўляць Генеральному сакратару інфармацыю аб прымяненьні съяротнага пакараньня і выкананьні гарантываў абароны правоў асобаў, якім пагражае съяротнае пакараньне;

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

- c) паступова абмяжоўваць прымянењне съмяротнага пакараньня і скрачаць колькасць злачынстваў, якія могуць карацаца съмяротным пакараньнем;
  - d) увесці мараторый на прывядзеніе съмяротных прысудаў у выкананьне ў мэтах адмены съмяротнага пакараньня;
3. заклікае дзяржавы, у якіх было адмененае съмяротнае пакараньне, зноўку яго ня ўводзіць;
4. просіць Генеральнага сакратара прадставіць Генеральнай Асамблей на яе шэсцьцьдзесят трэцяй сесіі даклад аб выкананьні дадзенай рэзоляцыі;
5. пастанаўляе працягнуць разгляд гэтага пытаньня на сваёй шэсцьцьдзесят трэцяй сесіі па тым жа пункце павесткі дня.

ДАДАТАК 3

**Меркаваньне Камітэту па правах чалавека ААН адносна  
ліквідацыі Праваабарончага цэнтру «Вясна»  
(пераклад з англійскай мовы)**

**Міжнародны Пакт аб Грамадзянскіх і Палітычных Правах**  
CCPR/C/90/D/1296/2004

7 жніўня 2007-08-20

Арыгінал: па-ангельску

**Камітэт па Правах Чалавека**

**Дзевяностая сесія**

**9 – 27 ліпеня 2007 г.**

**Меркаваньні**

Нумар паведамлення **1296/2004**

Прадстаўлена: Аляксандрам Бяляцкім і іншымі (адвакатам не прадстаўленыя)

Меркаваная ахвяра: аўтары

Дзяржава-ўдзельнік: Рэспубліка Беларусь

Дата паведамлення: 8 красавіка 2004 (першапачатковое прадстаўленне)

Документальныя спасылкі: рашэнніе съпецдакладчыка 97, перададзеное дзяржаве-ўдзельніцы 2 ліпеня 2004 г. (не выдадзена ў форме дакументу)

Дата прыняцця Меркаваньня: 24 ліпеня 2007 г.

GE.07-43487

Тэма: ліквідацыя праваабарончага аб'яднання паводле судовага рашэннія ўладаў дзяржавы-ўдзельніцы

Пытаныні сутнасцьці: Роўнасьць перад законам; забароненая дыскрымінацыя; права на свабоду асацыяцыі; дапушчальныя абмежаванні; права на вызначэнніе правоў і абавязкаў у судовым працэсе і разбрарынніцтва кампетэнтным, незалежным і бесстароннім судом.

Працэдурныя пытаныні: неабгрунтаванасць прэтэнзіяў;

Артыкулы Пакту: Артыкул 14, пункт 1; 22, пункты 1 і 2; 26

Артыкулы Факультатыўнага Пратаколу: Артыкул 2

24 ліпеня 2004 г. Камітэт па Правах Чалавека прымае далучаны тэкст Меркаваньня Камітэту згодна з артыкулам 5, пункт 4 Факультатыўнага Пратаколу адносна паведамлення № 1296/2004.

## Дадатак

**Меркаваныні Камітэту па Правах Чалавека згодна  
з артыкулам 5, пункт 4 Факультатыўнага Пратаколу да  
Міжнароднага Пакту аб Грамадзянскіх і Палітычных Правах**

Дзевяностая Сесія

адносна

**Паведамлен'ня 1296/2004\*\***

Прадстаўленага: Аляксандрам Бяляцкім і іншымі (не прадстаўленыя  
адвакатам)

Меркаваная ахвяра: аўтары

Дзяржава-ўдзельнік: Беларусь

Дата паведамлен'ня: 8 красавіка 2004 (першапачатковое  
прадстаўлен'не)

Камітэт па Правах Чалавека, заснаваны згодна з артыкулам 28 Міжна-  
роднага Пакту па Грамадзянскіх і Палітычных Правах,  
на сваім паседжаныні 24 ліпеня 2007 г.,

скончыўшы разгляд паведамлен'ня № 1296/2004, прадстаўленага ў  
Камітэт па Правах Чалавека Аляксандрам Бяляцкім ад свайго ўлас-  
нага імя і ад імя 10 іншых асобаў згодна з Факультатыўным Прата-  
колам Міжнароднага Пакту па Грамадзянскіх і Палітычных Правах,  
Прыняўшы пад увагу ўсю пісьмовую інфармацыю, прадстаўленую  
яму аўтарамі паведамлен'ня, і дзяржавай-удзельнікам,

Прымае наступнае:

**Меркаваныні згодна з пунктам 4 артыкулу 5 Факультатыўнага  
Пратаколу**

1. Аўтарам паведамлен'ня зьяўляецца Аляксандр Бяляцкі, грамад-  
зянін Беларусі, 1962 году нараджэныя, які пражывае ў Мінску, Бела-  
русь. Паведамлен'не прадстаўлена ад яго імя і ад імя 10 іншых гра-  
мадзянай Беларусі, сябраў няўрадавага грамадзкага аб'яднаньня «Пра-  
ваабарончы Цэнтр «Вясна» (далей — «Вясна»), якія пражываюць у  
Беларусі. Ён прадставіў даверанасць, падпісаную ўсімі 10 суаўтарамі.  
Аўтар съцвярджае, што ўсе яны з'яўляюцца ахвярамі парушэння Рэ-  
публікай Беларусь пункту 1 артыкулу 14; пунктаў 1 і 2 артыкулу 22; і  
артыкулу 26 Міжнароднага Пакту па Грамадзянскіх і Палітычных Пра-  
вах. Ён не прадстаўлены адвакатам.

### **Абставіны справы**

2.1. Аўтар зьяўляецца старшынёй Рады «Вясны», няўрадавага аб'-  
яднаньня, зарэгістраванага Міністэрствам Юстыцыі 15 чэрвеня 1999  
году. На кастрычнік 2003 г. аб'яднаньне мела больш за 150 сябраў у

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

Беларусі, 4 абласныя і 2 гарадзкія зарэгістраваныя аддзяленыні. Яе дзейнасць уключала маніторынг сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, і падрыхтоўка альтэрнатывных дакладаў па правах чалавека ў Беларусі, якімі карысталіся і на якія спасылаліся структуры ААН. «Вясна» праводзіла назіранье за прэзідэнцкімі выбарамі 2001 году, арганізуючы каля 2000 назіральнікаў за працэсам галасаванья, а таксама выбары ў мясцовыя саветы 2003 году. Аб'яднаныне таксама займалася арганізацыяй акций і пікетаў у сувязі з рознымі пытаньнямі ў сферы правоў чалавека. «Вясна» часта падвяргалася перасльеду з боку ўладаў, такімі, як адміністрацыянае затрыманьне яе сябраў, і праз планавыя і пазачарговыя праверкі яе памяшканьняў і дзейнасці Міністэрствам юстыцыі і падатковымі органамі.

2.2 У 2003 годзе Міністэрства юстыцыі правяло праверку статутнай дзейнасці аддзялення «Вясны» і, 2 верасня 2003 г. падало зыск у Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь, патрабуючы ліквідацыі «Вясны» на падставе некалькіх меркаваных парушэнняў, учыненых аб'яднаньнем. Зыск быў пададзены на падставе артыкулу 29 Закону «Аб грамадzkіх аб'яднаньнях» і артыкулу 57 частка 2.2 Грамадзянска-працэсуальнага кодэкса. «Вясыне» былі прад'яленая наступныя абвінавачаныні: падача дакументаў з падробленымі подпісамі сябраў-заснавальнікаў у заяўцы на рэгістрацыю ў 1999 г.; наяўнасць толькі 8, а не 10 сябраў-заснавальнікаў, згодна з патрабаваньнямі, у магілёўскім аддзяленыне «Вясны» на момант рэгістрацыі; нявыплата сяброўскіх унёскau, прадугледжаных статутам «Вясны» і нестварэньне менскага аддзялення; дзейнасць у якасці грамадзкага абаронцы правоў і свабодаў грамадзянаў, якія не зьяўляюцца сябрамі «Вясны», у Вярхоўным Судзе, насуперак артыкулу 72 Грамадзянска-працэсуальнага кодэкса, артыкулу 22 Закону «Аб грамадzkіх аб'яднаньнях», і ўласнаму статуту; і парушэнне выбарчага заканадаўства, быццам бы учыненага падчас назіранья за прэзідэнцкімі выбарамі ў 2001 годзе.

2.3 10 верасня 2003 г. Вярхоўны суд пачаў разгляд грамадзянскай справы супраць «Вясны» на падставе зыску Міністэрства юстыцыі. 28 кастрычніка 2003 г. падчас слуханьня ў судзьдзя Вярхоўнага Суда задаволіў адвінавачаньне ў парушэнні выбарчага заканадаўства, але адхіліў астатнія адвінавачаныні, і пастанавіў ліквідаваць «Вясну». Адносна парушэння ў выбарчага заканадаўства, Вярхоўны Суд пастанавіў, што «Вясна» ня выканала ўстаноўленай працэдуры накіраваныя назіральнікамі на паседжаньні выбарчай камісіі і на выбарчыя ўчасткі. Адпаведныя вытрымкі з рашэння Вярхоўнага Суда ад 28 кастрычніка 2003 году съведчылі:

«А менавіта, арганізацыя дасылала пустыя формы вытрымак з пратаколу паседжаньня Рады ад 18 чэрвеня, 1 і 22 ліпеня, і 5 жніўня 2001 году

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

ў магілёўскую і брэсцкую вобласці. Адпаведна, гэтыя формы былі адвольна запоўненыя імёнамі грамадзянаў, адносна якіх не было прынятага рашэння пра накіраваньне іх назіральнікамі, і якія не зьяўляліся сябрамі аўтаданьня.

У Пастаўскім раёне, адзін з сябраў аўтаданьня прапаноўваў гроши грамадзянам, якія не былі сябрамі ні «Вясны», ні іншага аўтаданьня, за тое, каб тыя былі назіральнікамі на выбарчых участках, і ў іх прысутнасці запаўняў вытрымкі з пратаколаў паседжаньняў Рады.

Падобныя парушэньні закону па накіраваньні назіральнікаў ад грамадзкага аўтаданьня адбываліся на выбарчых участках № 30 і № 46 Навагрудскага раёну».

Суд пастановіў, што парушэнне выбарчага заканадаўства было дастаткова «грубым», каб прымяніць частку 2 артыкулу 57 Грамадзянска-працэсуальнага кодэкса. Высновы суда былі падмацаваныя пісьмовым папярэджаньнем, вынесеным Міністэрствам юстыцыі кіраунічаму органу «Вясны» 28 жніўня 2001 г. і пастановай Цэнтральнай Камісіі па правядзенню выбараў і рэспубліканскіх рэферэндумаў (далей ЦВК) ад 8 верасьня 2001 г. Апошняя пастанова была вынесеная на падставе праверак, здзейсьненых Міністэрствам юстыцыі і Генеральнай пракуратурай.

2.4. Рашэнне Вярхоўнага Суда ўступае ў сілу адразу пасля яго прыняцця. Па беларускім заканадаўстве, рашэнне Вярхоўнага Суда зьяўляецца канчатковым і ня можа быць абскарджана ў касацыйным парадку. Рашэнне Вярхоўнага Суда можа быць абскарджана толькі ў парадку нагляду і адменена старшынёй Вярхоўнага Суда альбо Генеральным прокурорам Рэспублікі Беларусь. Скарга прадстаўнікоў «Вясны» на імя старшыні Вярхоўнага Суда пра разгляд у парадку нагляду рашэння Вярхоўнага Суда ад 28 кастрычніка 2003 году была адхіленая 24 снежня 2003 году. Іншых унутраных сродкаў прававой абароны для абскарджання рашэння абліквідацыі «Вясны» не існуе; унутранае заканадаўства забараняе дзеянасць незарэгістраваных арганізацый у Беларусі.

### **Скарга**

3.1. Аўтар сцвярджае, што рашэнне абліквідацыі «Вясны» зьяўляецца парушэннем яго правоў і правоў суаўтараў згодна з артыкулам 22 пунктам 1 Пакту. Ён сцвярджае, што насуперак артыкулу 22, частка 2, аблежаваныні, накладзеныя дэяржавай-удзельнікам на выкананьне яго правоў, не адпавядаюць крытэрам патрэбы абароны інтарэсаў нацыянальнай альбо грамадзкай бяспекі, парадку, здароўя альбо малалі, альбо правоў і свабодаў іншых.

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

3.2. Аўтар съцвярджае, што яму і іншым суаўтарам было адмоўле-на ў роўнасьці перад судамі і ў праве на вызначэнне правоў і абавяз-каў ў судовым працэсе (артыкул 14. пункт 1 Пакту).

3.3. Аўтар мяркуе, што ўлады дзяржавы-удзельніка парушылі яго праваў і права суаўтараў на роўнасьць перад законамі і забарону дыск-рымінацыі (артыкул 26), на падставе іх палітычных перакананьняў.

3.4. Аўтар аспрэчвае прымяняльнасць закону 57 часткі 2 Грамад-зянска-працэсуальнага Кодэксу (параграф 2.3. вышэй) для ліквідацыі «Вясны». Згодна з артыкулам 117, часткі 3 Грамадзянска-працэсуаль-нага Кодэксу, праваў рэжым адносна грамадзкіх аб'яднаньняў у іх ста-тусе ўдзельнікаў грамадзянскіх зносінаў, зьяўляеца прадметам асоб-нага закону. Такім чынам, межы «неаднаразовага зьдзяйсьнення гру-бых парушэнняў заканадаўства», за якія аб'яднанье можа быць ліквідавана ў судовым парадку па артыкуле 57 Грамадзянска-працэсу-альнага Кодэксу, мусіць быць вызначаныя на падставе гэтага асобнага закону. Па Законе «Аб грамадзкіх аб'яднаньнях, аб'яднанье можа быць ліквідавана ў судовым парадку калі яно зьдзейсьніць пайторна на пра-цягу году дзеяньні, за якія яно ўжо атрымала пісьмовае папярэджань-не. Па гэтым Законе і іншых адпаведных асобных законах, вызначаны наступны спіс «неаднаразовых грубых парушэнняў заканадаўства»: (1) дзейнасць, скіраваная на зьвяржэнне альбо гвалтоўную зьмену кан-стытуцыйнага ладу; парушэнне дзяржаўнай цэласнасці альбо бясь-пекі; пропаганда вайны, гвалту; распальванье нацыянальнай, рэлігій-най, альбо расавай нянявісці, а таксама дзейнасць, якая можа ад-моўна паўплываць на здароўе і маральнасць грамадзянаў; (2) аднаразовая парушэнне закону аб масавых мерапрыемствах, у выпад-ках, ясна вызначаных беларускім заканадаўствам; (3) парушэнне пат-рабаваньняў пункту 4 частак 1-3 Дэкрэта Прэзідэнта «Аб атрыманні і выкарыстанні бязвыплатнай дапамогі» ад 28 лістапада 2003 г. Па мер-каваньні аўтара, дзейнасць «Вясны» не адпавядае ніводнай з вышэй пададзеных катэгорыяў. Больш за тое, спасылаючыся на пісьмовае па-пярэджаньне ад 28 жніўня 2001 году і пастанову ЦВК ад 8 верасня 2001 году ў сваім рашэнні ліквідаваць «Вясну», Вярхоўны Суд фактычна па-караў яе двойчы за адныя і тыя ж дзеяньні: першы раз — праз папя-рэджаньне Міністэрства юстыцыі і другі раз — праз рашэнне Вярхоў-нага Суда аб ліквідацыі. Аўтар прыходзіць да высновы, што рашэнне аб ліквідацыі «Вясны» было неправавым і палітычна матываваным.

## **Заўвагі дзяржавы-ўдзельніка па прымальнасці і сутнасці справы**

4.1 5 студзеня 2005 году дзяржава-ўдзельнік прыгадвае храналогію справы. Яна ўдакладняе, што рашэньне аб ліквідацыі «Вясны» прынятае на падставе артыкулу 57 часткі 2 Грамадзянска-працэсуальнага кодэкса. Далей яна аспречвае сцвярджэнне аўтара, што «Вясна» была двойчы пакарана за аднолькавыя дзеяньні, і сцвярджжае, што пісьмовае папярэджанье Міністэрства юстыцыі ад 28 жніўня 2001 году было вынесена ў адказ на парушэнні, зъдзейсненыя «Вясной» у справа-водзтве, а не за парушэнні выбарчага заканадаўства. На думку дзяржавы-ўдзельніка, падробка подпісаў сябраў і парушэнніне статуту «Вясны» былі выяўлены падчас працэдуры пераэгістрацыі аўяднання.

4.2 Далей дзяржава-ўдзельнік дадае, што прэтэнзіі аўтара паводле артыкулу 14, пункту 1 Пакту не пацвярджаюцца матэрыяламі грамадзянскай справы «Вясны». Справа была разгледжаная на адкрытым судовым паседжанні, на запатрабаванье прадстаўніка «Вясны» паседжанніне было праведзеное на беларускай мове, запісаное на аўдыё і відэа-носьбіты. Слуханье адпавядала прынцыпу «роўнасці бакоў», гарантаваному артыкулам 19 Грамадзянска-працэсуальнага кодэкса. У якасці прыкладу можна прывесці факт, што Вярхоўны Суд не падтрымаў усе адвінавачанні, прад'яўленыя ў зыску Міністэрства юстыцыі. Для боку дзяржавы, рашэньне аб ліквідацыі «Вясны» было прынятае на падставе шчыльнага і поўнага аналізе сведчанняў, прадстаўленых абодвумя бакамі, а таксама, рашэньне адпавядае законным працэдурам, якія былі ўсталяваныя ў Беларусі.

## **Каментар аўтара адносна заўвагаў дзяржавы-ўдзельніка**

5.1 19 студзеня 2005 году аўтар сцвярджжае, што спасылка Вярхоўна-га Суда і дзяржавы-ўдзельніка на артыкул 57, частка 2 Грамадзянска-працэсуальнага кодэкса супярэчыць палажэнням артыкулу 117, частка 3, таго ж самага Кодэкса (гл. пункт 3.4 вышэй). З-за адсутнасці вызначэння таго, што называецца «паўторнае здзяйсненне грубых парушэнняў закону» ў артыкуле 57 Грамадзянска-працэсуальнага кодэкса, суд мае шырокую свабоду дзеяньняў у вызначэнні гэтага панятку ў кожных конкретных абставінах. У выпадку «Вясны», Вярхоўны суд вырашыў, што парушэньне выбарчага заканадаўства, якое, як сцвярджжаецца, было дапушчанае падчас назірання за прэзідэнцкімі выбарамі 2001 году, было дастаткова «грубым», каб стаць прычынай закрыцця «Вясны» праз 2 гады пасля гэтага. Аўтар яшчэ раз паўтарае, што рашэньне было палітычна матываванае і наўпрост звязанае з грамадзкай і праваабарончай дзейнасцю «Вясны».

ПАРУШЭНЬІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

5.2. Аўтар абвяргае аргумент дзяржавы-ўдзельніка, што пісьмовае папярэджаньне Міністэрства юстыцыі ад 28 жніўня 2001 году было вынесена выключна за парушэнны ў справаводстве, і ня тычыліся парушэння выбарчага заканадаўства. Ён спасылаецца на пастанову ЦВК ад 8 верасня 2001 году, якая адкрыта съцвярджае, што супрацоўнікі Міністэрства юстыцыі і Генеральнай прокуратуры Беларусі правялі праверку адпаведнасці дзеяйнасці «Вясны» заканадаўству па накіраваныні назіральнікаў. Пісьмовае папярэджаньне Міністэрства юстыцыі ад 28 жніўня 2001 году было пазней выкарыстана як падстава для пастановы ЦВК ад 8 верасня 2001 году. У свою чаргу рашэнне Вярховага Суда ад 28 кастрычніка 2003 году аб ліквідацыі «Вясны» было заснавана на тых жа фактах, што і пісьмовае папярэджаньне Міністэрства юстыцыі ад 28 жніўня 2001 году.

5.3. Аўтар абвяргае съцвяджэнне дзяржавы-ўдзельніка, што падробка подпісаў сябраў была выяўленая падчас перарэгістрацыі аўяднання. Як грамадзкаму аўяднанню, зарэгістраванаму 15 чэрвеня 1999 году, «Вясне» не прыйшлося праходзіць працэдуру перарэгістрацыі. У сваім рашэнні ад 28 кастрычніка 2003 года Вярхоўны суд адкрыта заявіў, што ён не атрымаў ніякіх доказаў у падтрымку съцвяджэння Міністэрства юстыцыі, што заяўка «Вясны» на рэгістрацыю у 1999 годзе ўтрымлівала падробленыя подпісы сябраў. Аўтар дадае, што Вярхоўны суд не падтрымаў і іншых абвінавачанняў з зыску Міністэрства юстыцыі, акрамя тых, што тычыліся парушэння артыкулу 57, частка 2, Грамадзянска-працэсualнага кодэксу.

5.4. 5 кастрычніка 2006 году, аўтар дадае, што з моманту ліквідацыі «Вясны», дзяржава-ўдзельнік увяла новыя палажэнні, згубныя для ажыццяўлення праваў на свабоду выяўленыня, мірных сходы і асацыяцыі, якія прадстаўляюць вельмі сур'ёзную пагрозу для існавання незалежнай грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Сярод іх — папраўкі да Крымінальнага кодэксу Беларусі, падпісаныя Прэзідэнтам 13 сьнежня 2005 году і якія ўступілі ў сілу з 20 сьнежня 2005 году, якія ўвялі крымінальную адказнасць за дзеянасць, якая праводзіцца прыпыненым альбо ліквідаваным аб'яднаньнем альбо фундацыяй. Новы артыкул 193-1 Крымінальнага кодэксу кажа, што любы, хто арганізувае дзеянасць прыпыненага, ліквідаванага, альбо незарэгістраванага аб'яднаньня, можа быць падвергнуты штрафу, арышту тэрмінам да 6 месяцаў, альбо «абмежаванью свабоды» на тэрмін да 2 гадоў. У 2006 годзе, чатыры сябры няўрадавага аб'яднання «Партнёрства» былі асуджаны па артыкуле 193-1 на розныя тэрміны пазбаўлення волі. Аўтар просіць Камітэт разглядаць яго скаргу адносна артыкулу 22 пункт 1 Пакту ў сувязі з новага заканадаўства, якое ўводзіць крымінальную адказнасць за дзеяньне незарэгістраваных аб'яднанняў у Беларусі.

## Пытаныні і працэдура іх разгляду ў Камітэце Рашэнъне аб прыймальнасъці

6.1 Перад разглядам любога съцверджаньня, якое ўтрымліваецца ў паведамленыні, Камітэт па Правах Чалавека мусіць, адпаведна правілу 93 свайго рэгламенту, вырашыць, ці прымальны будзе разгляд спраўы ў рамках Факультатыўнага Пратаколу да Пакту.

6.2. Камітэт высьветліў, згодна з патрабаваньнем артыкулу 5 пункта 2 Факультатыўнага Пратаколу, што тое саме пытаныне не разглядаецца паводле іншай працэдуры міжнароднага расследаваньня, і зазначаў, што дзяржава-ўдзельнік не аспрэчвала факту вычарпаньня ўнутраных сродкаў судовай абароны ў дадзеным паведамленыні.

6.3. Адносна съцверджанага парушэння артыкулу 14, пункту 1, і артыкулу 26 Пакту, што аўтару было адмоўлена ў праве на роўнасць перад судом, на разбіральніцтва кампетэнтным, незалежным, і бесстороннім судом, і на роўную абарону закону ад дыскрымінацыі, Камітэт лічыць, што гэтыя прэтэнзіі недастаткова аргументаваныя для мэтай прымальнасъці. Такім чынам, яны не прыймальныя згодна з артыкулам 2 Факультатыўнага Пратаколу.

6.4. Камітэт лічыць астатнюю прэтэнзію аўтара адносна артыкулу 22 дастаткова аргументаванай, і, адпаведна, абвяшчае яе прыймальнай.

### Разгляд справы па сутнасъці

7.1. Камітэт па Правах Чалавека разгледзеў паведамленыне ў сувязі з ўсёй інфармацыі, прадстаўленай бакамі, згодна з артыкулам 5 пункту 1 Факультатыўнага Пратаколу.

7.2. Пытаныне, вынесеннае на разгляд Камітэтам — ці зъяўляеца ліквідацыя «Вясны» парушэннем права аўтара і суаўтара на свабоду аў'яднаньняў. Камітэт зазначае, што па неаспрэчанай інфармацыі аўтара, «Вясна» была зарэгістраваная Міністэрствам юстыцыі 15 чэрвеня 1999 году і ліквідавана пастановай Вярхоўнага суда 28 кастрычніка 2003 году. Ён нагадвае, што ўнутранае заканадаўства забараняе дзейнасъць незарэгістраваных аў'яднаньняў ў Беларусі і прадугледжвае крымінальную адказнасъць за дзейнасъць асобных сяброў такіх аў'яднаньняў. У гэтым сэнсе, Камітэт лічыць, што права на свабоду аў'яднаньняў тычыцца не толькі права стварыць аў'яднаньне, але і гарантую права таго аў'яднаньня на свабоднае ажыццяўленыне яго статутнай дзейнасъці. Адпаведная абарона, згодна з артыкулам 22, пашыраеца на ўсю дзейнасъць аў'яднаньня, а ліквідацыя аў'яднаньня мусіць адпавядаць патрабаваныям пункту 2 гэтага палажэння. Беручы пад увагу сур'ёзныя наступствы для аўтара, суаўтараў і іх аў'яднаньня ў дадзеным

## **ПАРУШЭНЬНЫ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

выпадку, Камітэт прыходзіць да высновы, што ліквідацыя «Вясны» зьяўляеца ўмяшальніцтвам у свабоду аб'яднаньня аўтара і яго суаўтараў.

7.3. Камітэт лічыць, што згодна з артыкулам 22 пунктам 2 дзеля апраўданьня ўмяшальніцтва ў свабоду аб'яднаньня, любое абмежаваньне гэтага права мусіць сукупна адпавядаць наступным умовам: (a) яно мусіць быць прадугледжана законам; (b) можа быць накладзена толькі дзеля адной з мэтаў, вызначаных пунктам 2; (c) мусіць быць «небаходным у дэмакратычным грамадзтве» для дасягнення гэтых мэтаў. Спасылка на паніцьце «дэмакратычнае грамадзтва» азначае, што, на думку Камітэту, існаваньне і дзеінасьць аб'яднаньня, улучна з тымі, што прасоўваюць ідэі, якія неабязвязкова добра прымаюцца ўрадам альбо большасцю насельніцтва, зъяўляеца краевугольным камянём дэмакратычнага грамадзтва. Само існаваньне разумных і аб'ектыўных апраўданьняў для абмежаваньня права на свабоду аб'яднаньня не зъяўляеца дастатковым. Дзяржава-ўдзельнік мусіць прадэманстраваць, што забарона аб'яднаньня неабходная для прадухілення сапраўднай, а не толькі гіпатэтычнай небяспекі для нацыянальнай бяспекі альбо дэмакратычнага ладу, і што менш жорсткія меры будуць недастатковымі для дасягнення тых жа мэтаў.

7.4. У дадзеным выпадку пастанова суда аб ліквідацыі «Вясны» грунтуюцца на бачных парушэннях выбарчага заканадаўства дзяржавы-ўдзельніцы, зъдзейсненых аб'яднаньнем падчас назіраньня за прэзідэнцкімі выбарамі 2001 году. Гэтае *de facto* абмежаваньне свабоды аб'яднаньня мусіць быць ацэнена ў сувязі з наступствамі для аўтара, суаўтара і аб'яднаньня.

7.5. Камітэт адзначае, што аўтар і дзяржава-ўдзельнік разыходзяцца ў інтэрпрэтацыі артыкулу 57, часткі 2 Грамадзянска-працэсуальнага кодэкса, і яго сумяшчальнасць з адмысловым заканадаўствам, што ўсталёўвае прававы рэжым адносна грамадзкіх аб'яднаньняў у Беларусі. Камітэт лічыць, што нават калі б парушэнні, дапушчаныя «Вясной», падпадалі б пад катэгорыю «неаднаразовага учынення грубых парушэнняў заканадаўства», дзяржава-ўдзельнік не прадставіла ніякіх прайдападобных аргументаў што да таго, ці адпавядалі падставы для ліквідацыі «Вясны» якому-небудзь з крытэрыяў, вызначаных у артыкуле 22, пункце 2, Пакту. Па сцьверджаньні Вярхоўнага суда, парушэньне выбарчага заканадаўства складалася з невыкананьня «Вясной» усталяванай працэдуры накіраваньня назіральнікаў на паседжаньні выбарчых камісіяў і на выбарчыя ўчасткі; і прapanовы заплаціць трэцім асобам, якія не зъяўляюцца сябрамі «Вясны», за іх паслугі ў якасці назіральнікаў (гл. Пункт 2.3. вышэй). Улічваючы сур'ёзныя наступствы ліквідацыі «Вясны» для ажыць-

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

цяўленьня аўтарам і яго суаўтарамі права на свабоду аб'яднаньняў, а таксама незаконнасць дзейнасці незарэгістраваных аб'яднаньняў у Беларусі, Камітэт пастанаўляе, што ліквідацыя аб'яднаньня зьяўляецца несувимернай мерай і не адпавядае патрабаваньням артыкулу 22, пункту 2. Такім чынам, права аўтараў, згодна з артыкулам 22, пункту 1, былі парушаныя.

8. Камітэт па Правах Чалавека, дзейнічаючы ў адпаведнасці з артыкулам 5, пунктам 4 Факультатыўнага Пратаколу Міжнароднага Пакту аб Грамадзянскіх і Палітычных Правах, мяркуе, што інфармацыя, якой ён валодае, выяўляе парушэнне дзяржавай-удзельнікам артыкулу 22, пункту 1, гэтага Пакту.

9. Адпаведна з артыкулам 2, пунктам 3 (а) Пакту, Камітэт лічыць, што аўтар і суаўтары маюць права на адпаведныя сродкі прававой абароны, якія ўключаюць перарэгістрацыю «Вясны» і кампенсацыю. Таксама абавязкова прыняць меры для прадухілення здарэнняў падобных парушэнняў у будучыні.

10. Памятаючы пра тое, што, стаўшы ўдзельнікам Факультатыўнага Пратаколу, дзяржава-удзельнік прызнала права Камітету вызначаць, адбылося парушэнне Пакту, ці не, і тое, што згодна з артыкулам 2 Пакту дзяржава-удзельнік абавязвалася гарантаваць кожнай асобе на яе тэрыторыі альбо падпадаючай пад яе юрысдыкцыю права, прызнаныя Пактам, і забясьпечваць эфектыўныя сродкі прававой абароны, калі было вызначана, што парушэнне мела месца, Камітэт жадае атрымаць напрацягу 90 дзён ад дзяржавы-удзельніка інфармацыю аб мерах, прадпринятых для выкананья Меркаваньня Камітету. У дадатак Камітэт звязраеца з просьбай да дзяржавы-удзельніка апублікаваць Меркаваньні Камітету.

[Прынята па ангельску, французску, і гішпанску, але ангельскі тэкст зьяўляецца арыгінальнай версіяй. Пазней будзе выдадзена па-арабску, кітайску, і руску як частка штогадовага дакладу Камітету для Генеральнай Асамблеі.]

\*адкрыты для публікі рашэннем Камітету па Правах Чалавека.

\*\* Наступныя сябры Камітету прысутнічалі пры разглядзе дадзенага паведамлення: Mr. Abdelfattah Amor, Mr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mr. Yuji Iwasawa, Mr. Edwin Johnson, Mr. Walter Kalin, Mr. Ahmed Tawfik Khalil, Ms. Zonke Zanele Majodina, Ms. Iulia Antoanella Motoc, Ms. Elisabeth Palm, Mr. José Luis Rírez Sanchez-Cerro, Mr. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley and Mr. Ivan Shearer.

Пакт і Факультатыўны Пратакол уступіў ў сілу для Беларусі 23 сакавіка 1976 году і 30 снежня 1992 году адпаведна.

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

Артыкул 29 Закону «Аб грамадзкіх аб'яднаньнях» прадугледжвае, што аб'яднанье можа быць ліквідавана пастановай суда, калі: (1) яно ажыццаўляе дзеянасць, апісаную ў артыкуле 3 [дзеянасць, скіраваная на звяржэнье альбо гвалтоўную зъмену канстытуцыйнага ладу; парушэнье дзяржаўнай цэласнасці альбо бяспекі; прапаганда вайны, гвалту; распальванье нацыянальнай, рэлігійнай альбо расавай нянавісьці, а таксама дзеянасць, якая можа адмоўна паўплываць на здароўе і маральнасць грамадзянаў]: (2) яно зноўку на працягу года ажыцяўляецца дзеянасць, за якую ўжо атрымала пісьмовае папярэднанье; і (3) сябры-заснавальнікі ўчыняць правапарушэнні гэтага альбо іншых законаў падчас рэгістрацыі грамадзкага аб'яднання. Грамадзкае аб'яднанье можа быць ліквідавана ў судовым парадку за аднаразове парушэнье закону аб масавых мерапрыемствах, у выпадках, ясна вызначаных беларускім заканадаўствам. Артыкул 57, частка 2 Грамадзянска-працэсуальнага кодэксу прадугледжвае працэдуру ліквідацыі юрыдычнай асобы ў судовым парадку, калі юрыдычная асоба вядзе неліцэнзованую дзеянасць альбо дзеянасць, забароненую законам, альбо калі яно неаднаразова ўчыніла грубыя парушэнні заканадаўства.

Артыкул 72 Грамадзянска-працэсуальнага кодэксу гучыць: «прадстаўніком у судзе можа быць дзеяздольная асоба, якая мае належным чынам аформленыя паўнамоцтвы на вядзенне справаў у судзе, за выключэннем асобаў, пералічаных у артыкуле 73 гэтага Кодэксу.

Прадстаўнікамі ў судзе могуць быць:

- 1) адвакаты;
- 2) супрацоўнікі юрыдычных асобаў — па справах гэтых асобаў;
- 3) упаўнаважаныя прадстаўнікі грамадзкіх аб'яднанняў (арганізацый), якім законам прадастаўлена права прадстаўляць і абараняць у судзе правы і законныя інтарэсы сябраў гэтых грамадзкіх аб'яднанняў (арганізацый), і іншых асобаў;
- 4) упаўнаважаныя прадстаўнікі арганізацый, якім заканадаўствам прадастаўлена права прадстаўляць і абараняць у судзе правы і законныя інтарэсы іншых асобаў;
- 5) законныя прадстаўнікі;
- 6) бліzkія сваякі, супруг(супруга);
- 7) прадстаўнікі, прызначаныя судом;
- 8) адзін з працэсуальных саўдзельнікаў — па даручэнні гэтых саўдзельнікаў.»

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

Артыкул 22, частка 2, Закону «Аб грамадзкіх аў'яднаньнях» гучыць: «Грамадзкія аў'яднаныя маюць права прадстаўляць і абараняць пра- вы і законныя інтарэсы сваіх сябраў (удзельнікаў) ва ўрадзе, камэрцый- ных і грамадзкіх органах і структурах».

Была зроблена спасылка на пастанову Цэнтральнай Камісіі па выбарах і Правядзенiu Рэспубліканскіх Рэферэндумаў ад 8 верасьня 2001 года.

Supra n.2.

Аўтар спасылаецца на даклад Міжнароднай Судовай Назіральнай Місіі Міжнароднай Фэдэрацыі Правоў Чалавека і Сусьветнай Аргнізацыі Супраць Катаваньняў «Беларусь: «Ліквідацыя» незалежнай грамадзян- скай супольнасьці», красавік 2004, ст. 12-16, у падтрымку сваёй скаргі.

Карнеенка і інш. супраць Беларусі, паведамленыне 1274/2004, Мер- каваньні, прынятыя 31 кастрычніка 2006 году para.7.2.

Ibid, para.7.3.

Jeong-Eun Lee супраць Рэспублікі Карэя, паведамленыне No. 1119/ 2002, Меркаваньні прынятыя 20 ліпеня 2005, para.7.2.

**ДАДАТАК 4**

**Рашэньне Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь аб  
адмове ў рэгістрацыі Грамадзкага праваабарончага  
аб'яднання «Вясна», 23 жніўня 2007 году (пераклад  
з рускай мовы Міністэрства юстыцыі, правапіс захаваны)**

24.08.2007 г.

№06-14/912

Заснавальнікам Грамадзкага  
праваабарончага аб'яднання  
«Вясна»

Аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі  
грамадзкага аб'яднання

Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь разгледжаны матэрыялы аб дзяржаўнай рэгістрацыі Грамадзкага праваабарончага аб'яднання «Вясна».

Падчас праверкі дакладнасці інфармацыі аб заснавальніках дадзенага грамадзкага аб'яднання высвятлілася, што асобныя звесткі, указаны ў спісе яго заснавальнікаў, не адпавядаюць сапраўднасці.

Больш таго, па інфармацыі Міністэрства ўнутраных спраў 20 з 69-ці заснавальнікаў дадзенага грамадзкага аб'яднання прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці за здзяйсненне такіх правапарушэнняў, як:

распаўсюджванне друкаваных выданняў, вырабленых з парушэннем устаноўленага парадку і не маючых выпускных дадзеных, змест якіх накіраваны на прычыненне шкоды дзяржаўнаму і грамадскому парадку, правам і законным інтерэсам грамадзян;

парушэнне ўстаноўленага парадку арганізацыі або правядзенні збору, мітынгу, вулічнага шэсця, дэманстрацыі, іншага масавага мерапрыемства або пікетавання;

парушэнне ўстаноўленага парадку карыстанні на рэлігійных, спартыўных, культурных масавых, іншых відовішчных мерапрыемствах, а роўна карыстаннне на сходах, мітынгах, вулічных шэсцях, дэмансстрацыях і пікетаванні сцягамі, вымпеламі, не зарэгістраванымі ва ўстановленым парадку, а таксама карыстаннне эмблемамі, сімваламі, прапагандамі, змест якіх накіраваны на прычыненне шкоды канстытуцыйнаму ладу і грамадскому парадку, правам і законным інтересам грамадзян;

## ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ

вывешванне на балконах і лоджыях у дзённы час бялізы і іншых прадметаў, якія псуюць знешні выгляд будынкаў, размешчаных на гарадскіх магістралях, вызначаемых выканайчымі камітэтамі гарадскіх Саветаў народных дэпутатаў, а роўна вывешванне аб'яў на слупах, агароджах, будынках і ў іншых спецыяльна не прадугледжаных для гэтага месцах; дробнае хуліганства.

Так, Сазонаў У. П. на працягу трох апошніх гадоў 5 раз прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці, у тым ліку па артыкуле Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях, які прадугледжвае адказнасць за парушэнне тэрмінаў рэгістрацыі (перарэгістрацыі) агнястрэльнай зброі або правіл пастаноўкі яго на ўлік. Салаўёў Д. У. на працягу трох гадоў прыцягваўся да адказнасці 3 разы.

Часткай трэцяй артыкула 9 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аўяднаннях», якая вызначае патрабаванні да статута грамадскага аўяднання, вызначана, што статут павінен утрымліваць, у тым ліку, мэты, задачы, прадмет і метады дзейнасці грамадскага аўяднання.

Аднак пунктам 2.1 прадстаўленага статута вызначана толькі асноўная мэта дзейнасці Грамадскага праваабарончага аўяднання «Вясна», што падразумівае магчымасць дадзенага грамадскага аўяднання мець іншыя, не азначаныя ў статуте мэты дзейнасці, асабліва ў сувязі з дзяяйсніем яго заснавальнікамі адміністрацыйных правапарушэнняў.

Акрамя таго, асноўай мэтай Грамадскага праваабарончага аўяднання «Вясна», згодна з пунктам 2.1 прадстаўленага статута, з'яўляецца забеспечэнне правоў і свабод чалавека, якія вынікаюць з Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека і Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

Аднак зыходзячы з нарматыўнага прадпісання часткі першай артыкула 20 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аўяднаннях» грамадскія аўяднанні маюць права абараняць правы і законныя інтарэсы, а таксама прадстаўляць у дзяржаўных органах і іншых арганізацыях законныя інтарэсы сваіх члену.

У гэтай сувязі, азначаная ў статуте мэта дзейнасці дадзенага грамадскага аўяднання не адпавядае названаму патрабаванню Закона Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аўяднаннях».

У сваю чаргу, неадпаведнасць мэт дзейнасці грамадскага аўяднання патрабаванням заканадаўства з'яўляецца падставай для прыняцця рашэння аб адмове ў яго дзяржаўнай рэгістрацыі.

Шэраг іншых палажэнняў статута дадзенага грамадскага аўяднання таксама не адпавядае патрабаванням заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Так, у кастрычніку 2003 года ў адпаведнасці з рашэннем Вярхоўнага суда Рэспублікі Беларусь было ліквідавана Грамадскае аўяднанне «Праваабарончы цэнтр «Вясна».

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

Назва зноў створанага грамадскага аб'яднання «Грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Вясна», па сутнасці, раўназначна назве ліквідаванага, што з'яўляецца недапушчальным у адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб'яднаннях».

Часткай шостай артыкула 12 дадзенага Закона вызначана, што назва грамадскага аб'яднання павінна адрознівацца ад назваў іншых грамадскіх аб'яднанняў, зарэгістраваных у Рэспубліцы Беларусь альбо ліквідаваных па рашэнні суда, і не павінна супярэчыць гэтаму Закону, іншым актам заканадаўства, устаноўчым дакументам грамадскага аб'яднання, а таксама парушаць права на інтэлектуальную ўласнасць.

Такім чынам, назва створанага грамадскага аб'яднання ўступае ў супяречнасць з дадзенай нормай Закона Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб'яднаннях».

Неадпаведнасць назвы грамадскага аб'яднання патрабаванням заканадаўства Рэспублікі Беларусь, у сваю чаргу, з'яўляецца падставай для прыняцця рэгіструючым органам рашэння аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі такога грамадскага аб'яднання.

У адпаведнасці з часткай шостай артыкула 13 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб'яднаннях» для дзяржаўнай рэгістрацыі грамадскага аб'яднання ў Міністэрства юстыцыі прадстаўляеца, у тым ліку, дакумент банка, які пацвярджае ўплату дзяржаўной пошліны.

Пунктам 11 Інструкцыі аб парадку афармлення і разглядзу дакументаў, звязаных з дзяржаўнай рэгістрацыяй палітычных партый, іншых грамадскіх аб'яднанняў, іх саюзаў (асацыяцый), а таксама дзяржаўнай рэгістрацыяй і выключеннем з журнала дзяржаўнай рэгістрацыі, пастаноўкай на ўлік і зняццем з уліку іх арганізацыйных структур, зацверджанай пастановай Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь ад 30 жніўня 2005 года № 48, устаноўлена, што плата дзяржаўной пошліны за дзяржаўную рэгістрацыю грамадскага аб'яднання пацвярджаеца арыгіналам банкаўскага дакумента. У плацёжным дакуменце павінна быць указаная назва грамадскага аб'яднання, за дзяржаўную рэгістрацыю якога плаціцца дзяржаўная пошліна.

Сярод прадстаўленых Грамадскім праваабарончым аб'яднаннем «Вясна» дакументаў маецца квітанцыя аб аплаце рэгістрацыйнага збору (але не дзяржаўной пошліны, як гэта неабходна ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь). Пры гэтым не ўказана, за што праведзены дадзены плацёж.

Дадзеная квітанцыя не можа быць разгледжана ў якасці дакумента банка, які пацвярджае аплату дзяржаўной пошліны.

Такім чынам, Грамадскім праваабарончым аб'яднаннем «Вясна» не прадстаўлены ўсе неабходныя ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Бе-

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

ларусь «Аб грамадскіх аб'яднаннях» дакументы, якія неабходна накіраваць у Міністэрства юстыцыі для яго дзяржаўнай рэгістрацыі. Гэта ў адпаведнасці з часткай трэцяй артыкула 15 названага Закона з'яўляецца падставай для адмовы ў дзяржаўнай рэгістрацыі грамадскага аб'яднання.

На падставе вышэйпададзенага рашэннем Міністэрства юстыцыі ад 23 жніўня 2007 года адмоўлена ў дзяржаўнай рэгістрацыі Грамадскага праваабарончага аб'яднання «Вясна».

У адпаведнасці з артыкулам 15 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб'яднаннях» дадзенае рашэнне Міністэрства юстыцыі можа быць абскарджана ў Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь у месячны тэрмін са дня яго атрымання.

Начальнік управління  
грамадскіх аб'яднання

А. Л. Сліжэўскі

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

### **ДАДАТАК 5**

**Рашэньне Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь па скарзе  
аб адмове ў рэгістрацыі Грамадзкага праваабарончага  
аб'яднання «Вясна», 26 кастрычніка 2007 году  
(правапіс арыгіналу)**

Справа № 03- 17п/2007

### **РАШЭННЕ ІМЕМ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

26 кастрычніка 2007 года Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь у складзе старшынствуючага Яхнавец С. К., пры сакратары Будкінай І. А., з удзелам пракурора аддзела Пракуратуры Рэспублікі Беларусь Заноўскага Л. Ф., заяўнікаў Стэфановіча В. К., Бяляцкага А. В., Лабковіча У. М., прадстаўніка Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Пячкурова А. В., разгледзеўшы ў зале судовых паседжанняў Вярхоўнага Суда грамадзянскую справу па скарзе Стэфановіча Валянціна Канстанцінавіча, Лабковіча Уладзіміра Мікалаевіча, Бяляцкага Аляксандра Віктаравіча на расшэнне Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі Грамадзкага праваабарончага аб'яднання «Вясна»,

установіў:

Стэфановіч В. К., Лабковіч У. М., Бяляцкі А. В. звярнуліся ў суд па скаргай, у якой зазначылі, што 23 ліпеня 2007 г. у Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь былі пададзены дакументы аб дзяржаўнай рэгістрацыі створанага рэспубліканскага Грамадскага праваабарончага аб'яднання «Вясна».

24 жніўня 2007 г. Міністэрства юстыцыі прыняло расшэнне аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі дадзенага грамадскага аб'яднання.

Лічачь рашэнне беспадстаўным, не адпавядаючым патрабаванням Закона Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб'яднаннях», парушаючым законныя права, гарантаваныя Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь. Просяць адмініністрацію гэта рашэнне і аваязываць Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь зарэгістраваць Грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Вясна».

У судовым паседжанні заяўнікі Стэфановіч В. К., Лабковіч У. М., Бяляцкі А. В. скаргу падтрымалі.

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Пячкуроў А. В. са скаргай не пагадзіўся.

Заслухаўшы тлумачэнні заяўнікаў і прадстаўніка Міністэрства юстыцыі, даследаваўшы пісьмовыя доказы, заслухаўшы меркаванне праку-рора Заноўскага Л. Ф., які лічыць, што скарга не падлягае задаваль-ненню, суд прыходзіць да наступнага.

Паводле арт. 15 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб'яднаннях» рашэнне аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі грамадскага аб'яднання прымоеца ў выпадку:

- парушэння ўстнouленага парадку стварэння грамадскага аб'яднання, калі гэтае парушэнне носіць непапраўны характар;

- неадпаведнасці ўстаноўчых дакументаў грамадскага аб'яднання (мэт, задач, метадаў дзейнасці, тэрыторыі распаўсюджвання дзейнасці грамадскага аб'яднання) патрабаванням заканадаўства;

- непрадстаўлення грамадскім аб'яднаннем усіх прадугледжаных заканадаўчымі актамі дакументаў, неабходных для іх дзяржаўнай рэгістрацыі;

- неадпаведнасці назвы грамадскага аб'яднання, у тым ліку скарочанай, яго сімволікі, а таксама ўмоў членства ў грамадскім аб'яднанні патрабаванням заканадаўства і (ці) іх устаноўчым дакументам;

- невыканання ў месячны тэрмін патрабаванняў, указаных у ра-шэнні аб адтэрміноўцы дзяржаўнай рэгістрацыі грамадскага аб'яднан-ня;

- адмовы выканаць законную прапанову адпаведнага рэгіструюча-га органа аб змене назвы грамадскага аб'яднання.

Выяўлена, што 23 ліпеня 2007 г. у Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь былі пададзены дакументы аб дзяржаўнай рэгістрацыі Гра-мадскага праваабарончага аб'яднання «Вясна».

Аднак назва грамадскага аб'яднання — Грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Вясна» — супярэчыць ч.6 арт. 12 Закона Рэспублікі Бела-русь «Аб грамадскіх аб'яднаннях» (далей Закон) аб недапушчальнасці найменні новага грамадскага аб'яднання назваі ліквідаванага па ра-шэнні суда грамадскага аб'яднання.

Акрамя таго, у рэгістрацыйны орган не пададзены дакумент банка аб аплаце менавіта дзяржаўнай пошліны, як таго патрабуе арт. 13 За-кона ў рэдакцыі ад 17.05.2007.

Рашэннем Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь ад 23 жніўня 2007 г. Грамадскому праваабарончаму аб'яднанню «Вясна» адмоўле-на ў дзяржаўнай рэгістрацыі.

Дадзеныя абставіны пацвярджаюцца матэрыяламі грамадзянскай справы (заявай аб дзяржаўнай рэгістрацыі Грамадскага праваабарон-

## **ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ**

чага аб'яднання «Вясна», статутам, спісам заснавальнікаў аб'яднання, адмовай Міністэрства юстыцыі ў дзяржаўнай рэгістрацыі аб'яднання), а таксама матэрыяламі грамадзянскай справы, разгледжанай Вярхоўным Судом Рэспублікі Беларусь ў 2003 г. аб ліквідацыі грамадскага аб'яднання «Праваабарончы цэнтр «Вясна», якія былі разгледжаны ў судовым паседжанні.

Такім чынам, з улікам таго, што назва грамадскага аб'яднання не адпавядае патрабаванням заканадаўства, у Міністэрства юстыцыі пададзены не ўсе прадугледжаныя заканадаўчымі актамі дакументы, якія патрабуюцца для дзяржаўнай рэгістрацыі, рашэнне рэгіструючага органа аб адмове ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання з'яўляецца законным і аргументаваным, а таму падстаў для яго адмены няма.

Кіруючыся арт. 302 ГПК Рэспублікі Беларусь, суд

**ВЫРАШЫЎ:**

Адмовіць Стэфановічу Валянціну Канстанцінавічу, Лабковічу Уладзіміру Мікалаевічу, Бяляцкаму Аляксандру Віктаравічу ў задавальненні скаргі на рашэнне Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі Грамадскага праваабарончага аб'яднання «Вясна».

Рашэнне ўступае ў законную сілу неадкладна пасля яго абвяшчэння; абскарджанню і апратэставанню ў касацыйным парадку не падлягае.

Старшынствуючы  
суддзя Вярхоўнага Суда  
Рэспублікі Беларусь

С. К. Яхнавец

Сапраўдна:  
суддзя Вярхоўнага Суда

С. К. Яхнавец